

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Белорусский национальный технический университет

---

---

Институт Конфуция по науке и технике

**HSK 5000词分类汇编**

**汉语·白俄语·俄语**

**5000 слов к экзамену HSK**

**Китайско-белорусско-русский  
тематический словарь**

Минск  
БНТУ  
2015

УДК 811.581 (035)

ББК 81.711-4

П99

Составители:

*Ди Фань, Юйин Лю, Н.З. Априамашвили, С.Д. Околович,  
Сюе Лун, Дунхай Ли*

**5000 слов** к экзамену HSK: китайско-белорусско-русский тематический словарь / Ди Фань [и др.]. – Минск : БНТУ, 2015. – 208 с.  
ISBN 978-985-550-771-1.

В словаре содержатся слова с 1-го по 6-й уровень, сгруппированные по темам, для подготовки к экзамену по китайскому языку HSK. Для каждого слова приведены пиньинь, часть речи, уровень и переводы на белорусский и русский языки. Словарь составлен в соответствии с требованиями учебного плана данного экзамена.

УДК 811.581 (035)  
ББК 81.711-4

ISBN 978-985-550-771-1

© Белорусский национальный  
технический университет, 2015

# 目 录

前言 .....	7
一、 爱好/习惯.....	9
二、 称谓/称呼.....	11
三、 地点/方向.....	18
四、 动植物.....	24
五、 服装/鞋帽.....	26
六、 工作.....	28
七、 环境/能源.....	45
八、 交通.....	48
九、 教育/学习.....	51
十、 节庆.....	62
十一、 科技.....	64
十二、 旅游.....	72
十三、 描述人、事物.....	74
十四、 人文/经贸.....	98
十五、 日常生活.....	105
十六、 时间/频率.....	113
十七、 食品/餐饮.....	118
十八、 数量/排序.....	123

十九、	天气/气候.....	128
二十、	通信/通讯.....	130
二十一、	心理/情感.....	133
二十二、	颜色.....	149
二十三、	医疗/健康.....	150
二十四、	艺术/文学.....	156
二十五、	政法/军事.....	159
二十六、	常用语/习用语/四字俗语 .....	172
二十七、	活动/行为/其它.....	178
二十八、	虚词（副词、介词、连词、语气词） .....	197
附录.....		208

# Содержание

Предисловие.....	7
1. Увлечения и привычки.....	9
2. Названия, обращения и местоимения.....	11
3. Местоположение и направление.....	18
4. Животные и растения.....	24
5. Одежда и обувь.....	26
6. Работа.....	28
7. Окружающая среда и энергетика.....	45
8. Транспорт.....	48
9. Образование и обучение.....	51
10. Праздники.....	62
11. Наука и техника.....	64
12. Путешествия.....	72
13. Описание людей и предметов.....	74
14. Экономические и гуманитарные науки.....	98
15. Повседневная жизнь.....	105
16. Время и частота.....	113
17. Еда и продукты питания.....	118
18. Количество и последовательность.....	123

19. Погода и климат.....	128
20. Связь и коммуникации.....	130
21. Психология и чувства.....	133
22. Цвета.....	149
23. Медицина и гигиена.....	150
24. Искусство и литература.....	156
25. Политика и военное дело.....	159
26. Часто используемые выражения, фразеологизмы и пословицы, состоящие из четырёх иероглифов.....	172
27. События, поведение и другое .....	178
28. Служебные слова (наречия, предлоги, союзы и модальные частицы).....	197
Приложение.....	208

## 前 言

为满足白俄罗斯汉语学习者参加 HSK 考试之需要，我们根据新 HSK 考试大纲要求，整理出 1-6 级 5000 词汇编成《HSK 5000 词分类汇编——汉语·白俄语·俄语》。本词典收编近 5000 汉语词条，按照词义分类，附有汉语拼音、词性、级别，并附加白俄语及俄语翻译。本词典可作为白俄罗斯及俄罗斯学生参加 HSK 考试的工具书，亦可供白俄罗斯大中学校教师及学生汉语考试辅导的工具书。

由于我们水平有限，时间仓促，错误和缺点在所难免，望读者批评指正。

白俄罗斯国立技术大学科技孔子学院

## Предисловие

Словарь под названием «5000 слов к экзамену HSK: Китайско-белорусско-русский тематический словарь», включающий слова с 1 по 6 уровень, был составлен с целью удовлетворения спроса белорусских граждан, участвующих в экзамене по китайскому языку HSK, в соответствии с требованиями учебного плана данного экзамена. Словарь содержит почти 5000 слов, классифицированных по темам, а также пиньин, часть речи, уровень и переводы на белорусский и русский языки всех слов. Данный словарь может быть использован белорусскими и русскими учащимися, а также преподавателями белорусских средних и высших учебных заведений в качестве пособия по подготовке к экзамену HSK и другим экзаменам по китайскому языку.

В связи с ограниченностью наших ресурсов и времени в этом словаре неизбежно наличие некоторых ошибок и недостатков. Надеемся, что читатели будут оставлять нам свои критические замечания.

Институт Конфуция по науке и технике  
Белорусского национального технического университета

## 1. 爱好/习惯 Увлечения и привычки

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
爱好	àihào	сущ.	III	хобі	хобби
抽烟	chōuyān	гл., сущ.	V	палиць	курить
打篮球	dǎlánqiú	гл.	II	гуляць у баскетбол	играть в баскетбол
钓	diào	гл.	VI	лавіць рибу	ловить рыбу
丢三落四	diūsānlàsì	прил.	VI	рассеяны	рассеянный
动静	dòngjǐng	сущ.	VI	руху; дзеянні	движения; действия
锻炼	duànlìan	гл.	III	гартаваць; троніравацца	закалять; тренироваться
风俗	fēngsú	сущ.	V	звычай	обычаи
风土人情	fēngtūréngqíng	сущ.	VI	мясцовая ўмовы і звычай	местные условия и обычаи
规矩	guījǔ	сущ.	V	правілы	правила
规律	guīlǜ	сущ.	V	закон	закон
过瘾	guòyǐn	прил.	VI	задаволіцца; атрым- ліваць асалоду ад; цешицыца	удовлетвориться; наслаждаться, получать удовольствие
行为	xíngwéi	сущ.	V	дзеянні; ўчынак; акт	действия; поступок; акт
划船	huáchuán	гл.	V	веславанне	гребля
滑冰	huábīng	гл.	V	катацца на канъках	кататься на коньках
减肥	jiǎnféi	гл	IV	худнець	худеть
浓厚	nónghòu	прил.	VI	густы; шчыльны; моцны	густой; плотный; крепкий
爬山	páshān	сущ., гл.	III	альпінізм	альпинизм
排球	páiqiú	сущ.	V	валейбол	волейбол
跑步	pǎobù	сущ., гл.	II	бегаць	бегать
乒乓球	pīngpāngqiú	сущ.	IV	настольны тэніс	настольный теннис
散步	sànbbù	гл.	VI	гуляць	гулять
散步	sànbbù	сущ., гл.	IV	шпацыраваць	гулять
擅长	shàngcháng	гл.	VI	быць моцным у чым-небудзь	быть сильным в чём-либо

上网	shàngwǎng	сущ., гл.	III	сядзець у інтэрнэце	сидеть в интернете
上瘾	shàngyǐn	гл.	VI	захаўвочніца да чаго-небудзь	прострастицца к чему-либо
射击	shèjī	гл.	V	стралаць	стрелять
摄影	shèyǐng	сущ., гл.	V	здымачь на камеру	снимать на камеру
收藏	shōucáng	гл.	VI	калецкыянаваць, захоўваць	коллекционировать, хранить
书法	shūfǎ	сущ.	VI	каліграфія	калиграфия
太极拳	tàijíquán	сущ.	V	тайцзицюань	тайцзицюань
特长	tècháng	сущ.	VI	моцная старана	сильная сторона
踢足球	tīzúqiú	гл.	II	гуляць у футболь	играть в футбол
田径	tiánjìng	сущ.	VI	лёгкая атлетыка	лёгкая атлетика
网球	wǎngqiú	сущ.	IV	тэніс; тэнісны мяч	теннис; теннисный мяч
网站	wǎngzhàn	сущ.	IV	сайт	сайт
武术	wǔshù	сущ.	V	ушу; баяво майстэрства; ваеннае мастэрства	ушу; боевое искусство; военное искусство
习惯	xíguàn	гл.	IV	прызываівацца	привыкать
象棋	xiàngqí	сущ.	V	шахматы (кітайскія)	шахматы (китайские)
兴趣	xìngqù	сущ.	IV	шахматы (кітайскія)	интерес
酗酒	xùjiǔ	гл.	VI	п'янстваваць	пьянствовать
养成	yǎngchéng	гл.	IV	выпрацаваць; прывіць	выработать; привить
游戏	yóuxì	сущ.	III	гульня; забаўка	игра; развлечение
游泳	yóuyǒng	гл.	II	плаваць; купацца	плавать; купаться
羽毛球	yǔmáoqiú	сущ.	IV	бадміnton; валан (для гульні ў бадміnton)	бадминтон; волан (для игры в бадминтон)
运动	yùndòng	сущ.	II	рух; спорт; атлетыка	движение; спорт

## 2. 称谓/称呼/代词 Названия, обращения и местоимения

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
阿姨	āyí	сущ.	III	цётка па маці	тётка по матери
爸爸	bàba	сущ.	I	тата	папа
伴侣	bànlǚ	сущ.	VI	спадарожнік жыцця	спутник жизни
保姆	bǎomǔ	сущ.	VI	выхавальніца; няня; гувернантка	воспитательница; няня; гувернантка
本人	běnrén	нареч.	VI	чалавек; пра якога ідзе гаворка	человек; о котором идёт речь
本身	běnshēn	нареч.	VI	сам асабіста	сам лично
别人	biérén	нареч.	III	іншыя; іншая асоба	другие; постороннее лицо
伯母	bómǔ	сущ.	VI	цётка (жонка старэй- шага брата бацькі)	тётка (жена старшего брата отца)
博士	bóshì	сущ.	IV	доктар (наук)	доктор (наук)
裁缝	cáiféng	сущ.	VI	кравец; кроенне	портной; кройка
裁判	cáipàn	сущ.	VI	юрысыдцыя; судовы прысуд	юрисдикция; судебный приговор
常务	chángwù	гл., сущ.	VI	бягучыя справы; штодзённая праца	текущие дела; постоянная (повседневная) работа
称号	chēnghào	сущ.	VI	найменне, назва; званне	наименование, название; звание
称呼	chēnghu	сущ.	V	назва, зварот, тытул	название, обращение, титул
成员	chéngyuán	гл.	VI	член (арганізацы), асабісты склад	член (организации), личный состав
乘务员	chéngwùyuán	сущ.	VI	кандуктар; правадыр	кондуктор; проводник
大臣	dàchéng	сущ.	VI	міністр	министр
大伙儿	dàhuǒr	сущ.	VI	усе прысутныя	все присутствующие
大家	dàjiā	сущ.	II	усе	все
代表	dàiibiǎo	гл.	IV	прадстаўляць; быць прадстаўніком	представлять; быть представителем
当事人	dāngshírén	сущ.	VI	зашкіяўленая асоба	заинтересованное лицо
导演	dǎoyǎn	сущ.	VI	рэжысёр; рэжысура	режиссёр; режиссура
敌人	dírén	сущ.	VI	вораг	враг
弟弟	dìdi	сущ.	II	малодшы брат	младший брат

东道主	dōngdàozhǔ	сущ.	VI	гаспадар	хозяин
董事长	dōngshìzhǎng	сущ.	VI	председатель правления	председатель правления
对方	duìfāng	сущ.	VI	процілеглы бок	противоположная сторона
对手	duìshǒu	сущ.	VI	праціўнік	противник
对象	duìxiàng	сущ.	VI	партнёр; процілеглы бок	партнёр; противоположная сторона
儿童	értóng	сущ.	IV	дзіця	ребёнок
儿子	érzi	сущ.	I	сын	сын
夫妇	fūfù	сущ.	VI	муж і жонка	муж и жена
夫人	fūrén	сущ.	VI	жонка	супруга
父亲	fùqīn	сущ.	IV	бацька	отец
妇女	fùnǚ	сущ.	V	жанчына	женщина
附属	fùshǔ	сущ.	VI	принадлежность; за- лежны; падначалены	принадлежность; зависимый; подчинённый
哥哥	gēge	сущ.	II	старшы брат	старший брат
工程师	gōngchéngshī	сущ.	V	інжынер	инженер
工人	gōngrén	сущ.	V	рабочы	рабочий
公婆	gōngpó	сущ.	VI	свёкар і свякроў	свёкор и свекровь
公主	gōngzhǔ	сущ.	V	принцэса	принцесса
姑姑	gūgu	сущ.	V	цётка (па бацьку)	тётка (по отцу)
姑娘	gūniang	сущ.	V	дзяўчына	девушка
顾问	gùwèn	сущ.	VI	дарадца; кансультант; адмисловец	советник; консультант; эксперт
观众	guānzhòng	сущ.	V	гледачы	зрители
冠军	guànjūn	сущ.	V	чэмпіён	чемпион
贵族	guìzú	сущ.	VI	арыстакратыя	аристократия
孩子	háizi	сущ.	II	дзіця	ребёнок
华侨	huáqiáo	сущ.	VI	кітаец, які живе за мяжой	китаец, живущий за границей
华裔	huáyì	сущ.	VI	этнічны кітаец (які нарадзіўся за мяжой)	этнический китаец (родившийся за границей)
皇帝	huángdì	сущ.	V	імператар	император

皇后	huánghòu	сущ.	V	императрица	императрица
会计	kuàijì	сущ.	V	бухгалтэрыя; спра- вдочнаасць; бухгалтар	бухгалтерия; отчётность; бухгалтер
伙伴	huǒbàn	сущ.	V	партнёр	партнёр
记者	jìzhě	сущ.	IV	карэспандэнт; рэпарцёр; журналист	корреспондент; репортёр; журналист
季军	jìjūn	сущ.	VI	бронзыавы призёр	бронзовый призёр
家伙	jiāhuo	сущ.	VI	хлопец (гроблівае адценне)	парень (пренебрежи- тельный оттенок)
家属	jiāshǔ	сущ.	VI	члены сям'i	члены семьи
嘉宾	jiābīn	сущ.	V	ганаравы госьць	почётный гость
间谍	jiàndié	сущ.	VI	шпіён	шпион
将军	jiāngjūn	сущ.	VI	генерал	генерал
姐姐	jiějie	сущ.	II	старэйшая сястра	старшая сестра
解说员	jiěshùoyuán	сущ.	V	каментатар	комментатор
经理	jīnglǐ	сущ.	III	дырэктор; кіраўнік; менеджар	директор; управляющий; менеджер
警察	jǐngchá	сущ.	IV	паліцыя; паліцэйскі	полиция; полицейский
舅舅	jiùjiu	сущ.	V	дзядзька (з боку маці)	дядя (со стороны матери)
客人	kèrén	сущ.	III	госьць	гость
老板	lǎobǎn	сущ.	V	гаспадар; уладальнік	хозяин; владелец
老师	lǎoshī	сущ.	I	настаўнік	учитель
姥姥	lǎolao	сущ.	V	бабуля (па маці)	бабушка (по матери)
邻居	línju	сущ.	III	сусед	сосед
领导	lǐngdǎo	сущ.	V	кіраўнік; кіраўніцтва	руководитель; руководство
流氓	liúmáng	сущ.	VI	хуліган	хулиган
律师	lǜshī	сущ.	IV	адвакат; юрист	адвокат; юрист
妈妈	māma	сущ.	I	мама	мама
每	měi	нареч. прил. нареч.	II	кожны	каждый
妹妹	mèimei	сущ.	II	малодшая сястра	младшая сестра

秘书	mìshū	сущ.	V	сакратар	секретарь
明星	míngxīng	сущ.	V	славуты чалавек	знаменитость
模范	mófàn	сущ.	VI	стандарт; мадэль, узор	стандарт; модель, образец
魔鬼	móguǐ	сущ.	VI	прывід	привидение
某	mǒu	нареч.	V	некта	некто
母亲	mǔqīn	сущ.	IV	маці	мать
奶奶	nǎinai	сущ.	III	бабуля (з боку бацькі)	бабушка (со стороны отца)
男人	nánrén	сущ.	II	мужчына	мужчина
你	nǐ	нареч.	I	ты	ты
您	nín	нареч.	II	Вы	Вы
农民	nóngmín	сущ.	V	сялянства; селянін	крестьянство; крестьянин
女儿	nǚér	сущ.	I	дачка	дочь
女人	nǚrén	сущ.	II	жанчына	женщина
女士	nǚshì	сущ.	V	спадарыня	госпожа
配偶	pèi'ǒu	сущ.	VI	муж; жонка	муж; жена
朋友	péngyǒu	сущ.	I	сябар	друг
人	rén	сущ., прил.	I	чалавек; людзі; чалавечы	человек; люди; человеческий
人家	rénjia	нареч., сущ.	VI	іншыя людзі	другие люди
人士	rénhì	сущ.	VI	дзеяч; прадстаўнік	деятель; представитель
人物	rénwù	сущ.	V	чалавек; асоба, дзеячая асоба	человек; личность; действующее лицо
人员	rényuán	сущ.	V	супрацоўнік; асабовы склад; штат; персанал	сотрудник; личный состав; штат; персонал
嫂子	sǎozi	сущ.	VI	нявестка	невестка
绅士	shēnshì	сущ.	VI	дэйтлъмэн	джентльмен
什么	shénme	нареч.	I	што	что
神仙	shénxiān	сущ.	VI	святы; празорца	святой; провидец
师傅	shīfu	сущ.	IV	настаўнік	наставник
士兵	shìbīng	сущ.	V	шарағовец; салдат	рядовой; солдат

售货员	shòuhuòyuán	сущ.	IV	прадавец	продавец
书记	shūjì	сущ.	VI	сакратар, клерк	секретарь, клерк
叔叔	shūshu	сущ.	III	дядя (младший брат отца)	дядя (младший брат отца)
双胞胎	shuāngbāotāi	сущ.	VI	блізняти	близнецы
谁	shuí shéi	нареч.	I	хто	кто
硕士	shuòshì	сущ.	IV	студэнт магістратуры	студент магистратуры
司机	sījī	сущ.	III	шофёр	водитель
司令	sīlìng	сущ.	VI	камандуючы	командующий
孙子	sūnzi	сущ.	IV	унук	внук
他	tā	нареч.	I	ён	он
它	tā	нареч.	II	яно	оно
她	tā	нареч.	I	яна	она
太太	tàitai	сущ.	V	жонка	жена
泰斗	tàidǒu	сущ.	VI	магнат	магнат
天才	tiāncái	сущ.	VI	талент	талант
同胞	tóngbāo	сущ.	VI	суайчыннік	соотечественник
同事	tóngshì	сущ.	III	калега	коллега
同学	tóngxué	сущ.	I	аднакласнік	одноклассник
同志	tóngzhì	сущ.	VI	таварыш	товарищ
徒弟	túdi	сущ.	VI	вучань	ученик
娃娃	wáwa	сущ.	VI	дзіця; лялька	ребёнок; кукла
王子	wángzǐ	сущ.	V	прынц	принц
我	wǒ	нареч.	I	я	я
我们	wǒmen	нареч.	I	мы	мы
媳妇	xífù	сущ.	VI	нявестка	сноха
先生	xiānsheng	сущ.	I	спадар	господин
小伙子	xiǎohuǒzi	сущ.	V	хлопец	парень

小姐	xiǎojiě	сущ.	I	міс	мисс
小偷	xiǎotōu	сущ.	V	злодзей	вор
校长	xiàozhāng	сущ.	IV	дырэктар	директор,ректор
新娘	xīnniáng	сущ.	VI	нявеста	невеста
兄弟	xiōngdì	сущ.	V	браты	братья
选手	xuǎnshǒu	сущ.	VI	удзельнік (спаборніцтваў); канкурсант; гулец	участник (соревнований); конкурсант; игрок
学生	xuéshēng	сущ.	I	вучань	ученик
研究生	yánjiūshēng	сущ.	III	аспірант	аспирант
爷爷	yéye	сущ.	II	дзядуля (з боку бацькі) усе	дедушка (со стороны отца) все
一切	yīqìè	прил.	IV	дзіця	младенец
婴儿	yīngér	сущ.	VI	рыбак; рыбакі	рыбак; рыбаки
渔民	yúmín	сущ.	VI	правадыр	вождь
元首	yuánshǒu	сущ.	VI	шесць	тестъ
岳父	yuèfù	сущ.	VI	мы	мы
咱们	zánmen	нареч.	IV	мы	мы
贼	zéi	сущ.	VI	злодзей; злачынец	вор; преступник
怎么	zěnme	нареч.	I	як; чаму	как; почему
怎么样	zěnmeyàng	нареч.	I	як; чаму	как; почему
长辈	zhāngchéngr	слово- соц.	VI	старэйшае пакаленне	старшее поколение
丈夫	zhàngfū	сущ.	II	муж	муж
侦探	zhēntān	сущ., гл.	VI	расследаваць; шпік; дэтктыў; шпіён	расследовать; сыщик; шпион
之	zhī	нареч.	IV	яго; іх; гэта	его; их; это
志愿者	zhìyuànzhě	сущ.	V	валанцёр	волонтэр
主管	zhǔguǎn	сущ.; гл.	VI	загадваць; спецыяліст; адказная асоба	ведать; главный специалист; ответственное лицо
主人	zhǔréń	сущ.	V	гаспадар	хозин
主席	zhǔxí	сущ.	V	старшыня	председатель

助理	zhùlǐ	сущ.	VI	памочнік; памагаты	помощник
助手	zhùshǒu	сущ.	VI	памочнік; асістэнт	помощник; асистент
专家	zhuānjīā	сущ.	V	специяліст	специалист
自己	zìjǐ	нареч.	III	сам	сам
总裁	zǒngcái	сущ.	V	лідер	лидер
总理	zǒnglǐ	сущ.	V	прэм'ер-міністр	премьер-министр
总统	zǒngtǒng	сущ.	V	презідэнт	президент
祖父	zǔfù	сущ.	VI	дзядуля	дедушка (со стороны отца)
祖先	zǔguó	сущ.	V	продкі	предки

### 3. 地点/方位 Местоположение и направление

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
岸	ànr	сущ.	V	бераг	берег
北方	běifāng	сущ.	III	поўнач	север
北极	běijí	сущ.	VI	Паўночны полюс	Северный полюс
北京	běijīng	сущ.	I	Пекін	Пекин
边疆	biānjiāng	сущ.	VI	ускраіна	окраина
边界	biānjiè	сущ.	VI	мяжа	граница
边境	biānjìng	сущ.	VI	памежная зона	пограничная зона
边缘	biānyuán	сущ.	VI	край	край
遍布	biànbù	пр.	VI	усюды	повсюду
宾馆	bīnguǎn	сущ.	III	гасцініца	гостиница
仓库	cāngkù	сущ.	VI	склад; свіран	склад; амбар
场合	chǎnghé	сущ.	VI	выпадак; абставіны	случай; обстоятельства
场所	chǎngsuǒ	сущ.	VI	месца	место
超市	chāoshì	сущ.	III	супермаркет	супермаркет
城堡	chéngbǎo	сущ.	VI	замак	замок
赤道	chìdào	сущ.	VI	экватар	экватор
垂直	chuízhí	прил.	VI	вертыкальны; перпендыкулярны	вертикальный; перпендикулярный
当地	dāngdì	сущ.	IV	тутэйшы	местный
当面	dāngmiàn	нар.	VI	асабіста	в лицо
导航	dǎoháng	гл.	VI	навігацыя	навигация
导向	dǎoxiàng	гл.	VI	накіроўваць	направлять
岛	dǎo	сущ.	VI	востраў	остров
岛屿	dǎoyǔ	сущ.	VI	архіпелаг	архипелаг
到处	dàochù	сущ.	IV	усюды	везде
地	dì	сущ.	III	земля	земля

地步	dibù	сущ.	VI	стан	состояние
地方	dìfāng	сущ.	III	месца	место
地理	dílǐ	сущ.	VI	географія	география
地球	dìqiú	сущ.	IV	земны шар	земной шар
地区	dìqū	сущ.	VI	район	район
地势	dìshì	сущ.	VI	рельеф мясцовасці	рельеф местности
地质	dízhì	сущ.	VI	геалогія	геология
东	dōng	сущ.	III	усход	восток
洞	dòng	сущ.	VI	пячора	пещера
洞穴	dòngxué	сущ.	VI	пячора	пещера
陡峭	dǒuqiào	прил.	VI	абрывісты	обрывистый
多元化	duōyúānhuà	прил.	VI	разнастайны	разнообразный
法院	fǎyuàn	сущ.	V	суд; судовая палата	суд; судебная палата
范围	fānwéi	сущ.	IV	межы	пределы
方	fāng	сущ., прил.	V	квадрат	квадрат
方面	fāngmiàn	сущ.	IV	бок	сторона
方位	fāngwèi	сущ.	VI	месцазнаходжанне	местоположение
方向	fāngxiàng	сущ.	IV	напрамак	направление
分布	fēnbù	гл.	V	размяркоўваць	распределять
坟墓	fénmù	сущ.	VI	магіла	mogila
风气	fēngqì	сущ.	VI	з'ява; пошасць; норавы	явление; поветрие; нравы
俯仰	fǔyǎng	гл.	VI	ківаць	кивать
附近	fùjìn	нар.	III	блізка	вблизи
港口	gǎngkǒu	сущ.	VI	порт	порт
港湾	gǎngwān	сущ.	VI	гавань	гавань
高峰	gāofēng	сущ.	VI	пік	пик
跟前	gēnqian	сущ.	VI	перед	перед

耕地	gēngdì	сущ.	VI	ралля	пашня
公安局	gōng'ānjú	сущ.	VI	паліцэйская частка	полицейская часть
公园	gōngyuán	сущ.	III	парк	парк
宫殿	gōngdiàn	сущ.	VI	палац	дворец
故乡	gùxiāng	сущ.	VI	радзіма	родина
广场	guǎngchǎng	сущ.	V	площа	площадь
国务院	guówùyuàn	сущ.	VI	Дзяржаўны савет	Государственный совет
海关	hǎiguān	сущ.	V	мытня	таможня
海洋	hǎiyáng	сущ.	IV	акіян	океан
河	hé	сущ.	III	рака	река
后面	hòumiàn	сущ.	I	задні бок	задняя сторона
胡同	hútòng	сущ.	V	завулак	переулок
湖泊	húpō	сущ.	VI	возера	озеро
花园	huāyuán	сущ.	III	сад	сад
火车站	huǒchēzhàn	сущ.	I	вакзал	вокзал
基地	jīdī	сущ.	VI	база	база
籍贯	jíguàn	сущ.	VI	грамадзянства	гражданство
加油站	jiāyóuzhàn	сущ.	IV	бензакалонка	бензоколонка
家乡	jiāxiāng	сущ.	V	радзіма	родина
监狱	jiānyù	сущ.	VI	турма	тюрьма
健身房	jiànshēnfáng	сущ.	V	спартзала	спортзал
郊区	jiāoqū	сущ.	V	прыгарад	пригород
焦点	jiāodiǎn	сущ.	VI	фокус	фокус
角	jiǎo	сущ.	III	рог; кут; мыс	рог; угол; мыс
角落	jiǎoluò	сущ.	VI	вугал (геам.)	угол (геом.)
界限	jièxiàn	сущ.	VI	рубеж	предел
经纬	jīngwéi	сущ.	VI	каардынаты	координаты
井	jǐng	сущ.	VI	калодзеж	колодец

就近	jiùjìn	гл.	VI	паблізу	поблизости
局部	júbù	сущ., прил.	VI	аддзел	отдел
俱乐部	jùlèbù	сущ.	V	клуб	клуб
开阔	kāikuò	прил.	VI	прасторны	просторный
里	lǐ	сч.сл.	I	лі (кіт. мера даўжыні; роўная 0,5 км)	ли (кит. мера длины; равная 0,5 км)
里程碑	lǐchéngbēi	сущ.	VI	вяха	веха
辽阔	liáokuò	прил.	VI	неабдымны	необъятный
领事馆	lǐngshìguǎn	сущ.	VI	консульства	консульство
陆地	lùdì	сущ.	V	суша	суша
码头	máitóu	сущ.	VI	прыстань	пристань
哪、哪儿	nǎ、nǎr	сущ.	I	які	какой; который
那、那儿	nà、nàr	сущ.	I	там; туды	там; туда
南	nán	сущ., гл., нареч.	III	поўдзень	юг
内	nèi	сущ., гл.	IV	ўнутраны; свой; у	внутренний; свой; в
农村	nóngcūn	сущ.	IV	вёска	деревня
欧洲	ōuzhōu	сущ.	VI	Еўропа	Европа
旁边	pángbiān	сущ.	II	побач	рядом
入口	rùkǒu	сущ.	IV	уваход	вход
沙漠	shāmò	сущ.	V	пустыня	пустыня
沙滩	shātān	сущ.	V	пляж	пляж
山脉	shānmài	сущ.	VI	горны хребет	горный хребет
上	shàng	сущ., гл., прил.	I	верхні	верхний
上游	shàngyóu	сущ.	VI	вярхоўе	верховье
社区	shèqū	сущ.	VI	суполка	сообщество
省会	shěnghuì	сущ.	VI	правінцыйны цэнтр	провинциальный центр
师范	shīfàn	сущ.	VI	педвучылішча	педучилище
首都	shǒudū	сущ.	IV	сталіца	столица

寺庙	sìmiào	сущ.	V	манастир	монастырь
随身	suíshēn	нареч.	VI	з собой	с собой
随手	suíshǒu	нареч.	VI	заадно	заодно
所	suǒ	сущ.	V	месца	место
亭子	tíngzi	сущ.	VI	альтанка; киёск	беседка; киоск
图书馆	túshūguǎn	сущ.	III	бібліятэка	библиотека
土壤	tǔrǎng	сущ.	VI	глеба	почва
外	wài	сущ.	II	заграница	заграница
围绕	wéirào	гл.	V	абкружаць	окружать
位	wèi	сущ.	III	месца	место
位于	wèiyú	нареч.	VI	знаходзіцца	находиться
位置	wèizhì	сущ.	V	пазіцыя	позиция
西	xī	сущ.	III	захад	запад
峡谷	xiáogǔ	сущ.	VI	цясніна	ущелье
下	xià	сущ.	I	ніз	низ
县	xiàn	сущ.	V	павет	уезд
乡镇	xiāngzhèn	сущ.	VI	сяло	село
相反	xiāngfǎn	нареч.	IV	наадварот	наоборот
斜	xié	нареч.	V	наўскасяк	наискосок
宿舍	sùshè	сущ.	V	інтэрнат	общежитие
亚洲	yàzhōu	сущ.	VI	Азія	Азия
沿海	yánhǎi	сущ.	VI	прымор'е	приморье
遥远	yáoyuǎn	прил.	VI	далёкі	далёкий
右边	yòubian	сущ.	III	правы бок	правая сторона
幼儿园	yòuéryüán	сущ.	V	дзіцячы сад	детский сад
宇宙	yǔzhòu	сущ.	V	космас	космос
长城	chángchéng	сущ.	IV	Вялікая кітайская сцяна	Великая китайская стена
长江	chángjiāng	сущ.	IV	рака Янцзы	река Янцзы

这、这儿	zhèr	нареч.	I	гэта (тут)	это (здесь)
指	zhǐ	гл.	IV	зазначаць	указывать
指南针	zhǐnánzhēn	сущ.	VI	компас	компас
中国	zhōngguó	сущ.	II	Китай	Китай
中间	zhōngjiān	сущ., прил.	III	сярэдзіна	середина
中央	zhōngyāng	сущ., прил.	VI	сярэдзіна	середина
终点	zhōngdiǎn	сущ.	VI	канцавы пункт	конечный пункт
周边	zhōubiān	прил.	VI	прылеглы	примыкающий
周围	zhōuwéi	сущ. прил.	IV	акруга; акруговы	округ; окружной
左边	zuǒbiān	сущ.	II	левы бок	левая сторона
左右	zuǒyòu	сущ.	VI	прыблізна	приблизительно

## 4. 动植物 Животные и растения

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
爱护	ài hù	гл.	V	берагчы	беречь
斑纹	bānwén	прил., сущ.	VI	паласаты	полосатый
贝壳	bēiké	сущ.	VI	ракавінка	ракушка
濒临	bīnlín	прил.	VI	на грани	на грани
捕捉	bǔzhuō	гл.	VI	лавіць	ловить
草	cǎo	сущ.	III	трава	трава
翅膀	chìbǎng	сущ.	V	крыло	крыло
大象	dàxiàng	сущ.	VI	слон	слон
动物	dòngwù	сущ.	III	живёла	животное
飞禽走兽	fēiqínzǒushòu	сущ.	VI	птушкі і жывёлы	птицы и звери
鸽子	gēzi	сущ.	V	голуб	голубь
狗	gǒu	сущ.	I	сабака	собака
猴子	hóuzi	сущ.	IV	малпа	обезьяна
蝴蝶	húdié	сущ.	V	матылёк	бабочка
进化	jìnhuà	гл.	VI	эвалюцыяніраваць	эволюционировать
可爱	kě'ài	прил.	III	мілы	милый
昆虫	kūnchóng	сущ.	VI	насякомае	насекомое
狼	láng	сущ.	V	воўк	волк
老虎	lǎohǔ	сущ.	IV	тыгр	тигр
老鼠	lǎoshǔ	сущ.	V	мыш	мышь
龙	lóng	сущ.	V	дракон	дракон
马	mǎ	сущ.	III	конь	лошадь
猫	māo	сущ., гл.	I	кот	кот
蜜蜂	mìfēng	сущ.	V	пчала	пчела
鸟	niǎo	сущ.	III	птушка	птица

蛇	shé、yí	сущ.	V	змяя	змея
生存	shēngcún	гл.	VI	існаваць	существовать
生机	shēngjī	сущ.	VI	жыццяздольнасць	жизнеспособность
生物	shēngwù	сущ.	VI	біялогія	биология
牲畜	shēngchù	сущ.	VI	скацина	скот
狮子	shīzi	сущ.	IV	леў	лев
饲养	sìyǎng	гл.	VI	вырошчваць; карміць (скацину)	выращивать; кормить (скот)
兔子	tùzi	сущ.	V	трус; зяяц	кролик;зяяц
尾巴	wěiba	сущ.	V	хвост	хвост
窝	wō	сущ.	VI	гняздо; логава; западзіна	гнездо; логово; владина
熊猫	xióngmāo	сущ.	III	панда	панда
叶子	yèzi	сущ.	IV	ліст; лістота; лісце	лист; листва; листья
孕育	yùnyù	гл.	VI	даць жыццё; зарадзіцца	дать жизнь; зародиться
栽培	zāipéi	гл.	VI	вырошчваць	выращивать
宰	zǎi	гл.	VI	калоць (скацину)	резать (скот)
照料	zhàoliào	гл.	VI	даглядаць	ухаживать
珍稀	zhēnxī	прил.	VI	рэдкі і каштоўны	редкий и ценный
种子	zhǒngzi	сущ.	VI	насенне	семена
猪	zhū	сущ.	IV	свіння	свинья
踪迹	zōngjì	сущ.	VI	след	след

## 5. 服装鞋帽 Одежда и обувь

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
碧玉	bìyù	сущ.	VI	яшма	яшма
编织	biānzhī	гл.	VI	плесці; вязаць	плести; вязать
别致	biézhì	прил.	VI	арыгінальны	оригинальный
测量	cèliáng	гл.	VI	выміраць	измерять
潮流	cháoliú	сущ.	VI	прыліў; тэндэнцыя	прилив; тенденция
衬衫	chènhān	сущ.	III	кашуля	рубашка
穿	chuān	гл., пр.	II	апранаць; наскроль	надевать; насквозь
打扮	dǎban	гл.	IV	прыбірацца	наряжаться
戴	dài	гл.	IV	апранаць на галаву	надевать на голову
兜	dōu	сущ.	VI	кішэня; мяшочак	карман; мешочек
耳环	ěrhuán	сущ.	VI	завушніца	серьга
纺织	fāngzhī	сущ.	VI	тэкстыль	текстиль
服装	fúzhuāng	сущ.	V	адзенне	одежда
合身	héshēn	прил.	VI	прыдатны	подходящий
厚	hòu	прил.	IV	густы; шчыльны	густой; плотный
华丽	huálì	прил.	VI	выдатны	прекрасный
紧	jǐn	прил.	V	цесны	тесный
精致	jīngzhì	прил.	VI	майстэрскі	искусный
旧	jiù	прил.	III	стары	ветхий
款式	kuǎnshì	сущ.	VI	стыйль; фасон	стиль; фасон
帽子	màozi	сущ.	III	шапка	шапка
棉花	miánhuā	сущ.	V	бавоўна; баваўняная тканіна	хлопок; хлопковая ткань
牛仔裤	niúzǎikù	сущ.	V	джынсы	джинсы
纽扣儿	niǔkòur	сущ.	VI	гуzik	пуговица
皮革	pígé	сущ.	VI	скура	кожа

皮鞋	píxié	сущ.	V	скураны абутак	кожаная обувь
破	pò	прил., гл.	IV	прадзёрты; рванца	порванный; рваться
时髦	shímáo	прил.	V	модны	модный
时尚	shíshàng	прил.	V	стыйльны	стильный
时装	shízhuāng	сущ.	VI	модная вопратка; мода	модная одежда; мода
手表	shǒubiǎo	сущ.	II	наручны гадзіннік	наручные часы
图案	tú'àn	сущ.	VI	эскіз	эскиз
袜子	wàzi	сущ.	IV	шкарпэткі	носки
围巾	wéijīn	сущ.	V	шалік	шарф
样式	yàngshì	сущ.	V	фасон; ўзор	фасон; образец
衣服	yīfu	сущ.	I	адзенне	одежда
衣裳	yīshang	сущ.	VI	адзенне	одежда
羽绒服	yǔróngfú	сущ.	VI	пухавік	пуховик
熨	yùn	гл.	VI	гладзіць; разгладжваць	гладить; разглаживать
珍贵	zhēnguì	прил.	VI	каштоўны	драгоценный
珍珠	zhēnzhū	сущ.	VI	жэмчуг	жемчуг
主流	zhǔliú	прил.	VI	асноўны	основной
钻石	zuànshí	сущ.	VI	брыллянт; каштоўны камень	бриллиант; драгоценный камень

## 6. 工作 Работа

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
安装	ānzhuāng	гл., сущ.	V	усталёўваць; устаноўка	устанавливать; установка
巴结	bājie	гл., сущ.	VI	падлізванца	подлизываться
把关	bǎguān	гл., сущ.	VI	ахоўваць стратэгічны пункт; правяраць	охранять стратегический пункт; проверять
办公室	bàngōngshì	сущ.	III	офіс; службовае памяшканне; кабінет	офис; служебное помещение; кабинет
半途而废	bàntú'érfei	прил., сущ.	VI	спыніца (кінуць) на паўдарозе	остановиться (бросить) на полпути
帮忙	bāngmáng	гл., сущ.	III	дапамагаць; аказваць паслугу	помогать; оказывать услугу
包庇	bāobì	гл., сущ.	VI	браць пад абарону; выгароджваць	брать под защиту; выгораживать
报酬	bàochnou	сущ.	VI	ўзнагароджанне; аплата	вознаграждение; оплата
报到	bàodào	гл.	VI	дакладваць;	докладывать;
报道	bàodào	гл., сущ.	IV	інфармаваць паведамляць; паведамленне; рэпартаж	информировать сообщать; сообщение; репортаж
报销	bàoxiāo	гл., сущ.	VI	баланс; даць справа- здачу абыядатках	баланс; отчитаться о расходах
抱负	bàofù	сущ.	VI	ідаль; амбіцы	идеалы; амбиции
备份	bèifèn	гл., сущ.	VI	толькі для справа- здачи; рабіць запас- ную копію	только для отчёта; делать запасную копию
备忘录	bèiwànglù	сущ.	VI	мемарандум;	меморандум;
本钱	bēnqian	сущ.	VI	пратакол; напамінак асноўны капітал;	протокол; памятка основной капитал;
本事	běnshì	сущ.	VI	сабекошт; навыкі; дасягненні	себестоимость; навыки; достижения
本着	běnzhé	гл.	VI	асноўны сюжэт;	основной сюжет;
迸发	bèngfā	гл.	VI	уменне; навыкі у адпаведнасці з чым-небудзь	умение; навыки в соответствии с чем-либо
鞭策	biāncè	гл., сущ.	VI	вырвашца вонкі; выліцца	вырваться наружу; разразиться
便条	biàntiáo	сущ.	VI	дубец; пуга; падахвочваць	хлыст; кнут; побуждать
				кароткі неафіцыйны ліст; запіска	краткое неофициальное письмо; записка

标准	biāozhǔn	прил., сущ.	IV	норматыўны; стандартны; стандарт бланк; форма; табліца	нормативный; стандартный; стандарт бланк; форма; таблица
表格	biǎogé	сущ.	IV		
表态	biǎotài	гл.	VI	выказаць свой пункт гледжання	выразить свою точку зрения
表彰	biǎozhāng	гл., сущ.	VI	праслайляць; хваліць; хвала	прославлять; хвалить; похвала
播种	bōzhòng	гл., сущ.	VI	сеяць; пасеў	сейте; посев
补救	bǔjiù	гл.сущ.	VI	выправіць; папоўніць; выпраўленне	исправить; восполнить; исправление
补贴	būtiē	сущ.	VI	кампенсація; субсідія	компенсировать; возмещать; субсидия
不顾	bùgù	гл.	VI	не звяртаць увагі; не обращать внимания; нягледзячы на	несмотря на
布告	bùgào	сущ.	VI	аб'ява; указ	объявление; указ
才干	cáigàn	сущ.	VI	здольнасці; таленты; адоранація	способности; таланты; одарённость
裁员	cáiyuán	сущ.	VI	скараачэнне штата	сокращение штата
采访	cǎifǎng	гл., сущ.	V	браць інтэрв'ю; інтэрв'ю; рэпартаж	брать интервью; интервью; репортаж
采纳	cǎinà	гл.; сущ.	VI	прыняць (напр.; прапанову); прыняц-ше; ухвала	принять (напр.; предложение); принятие; одобрение
参谋	cānmóu	гл., сущ.	VI	райца; дарадца	советовать; советчик
操劳	cāoláo	гл.	VI	працаўваць; клапататць	трудиться; хлопотать
操练	cāoliàn	гл.; сущ.	VI	трэнавацца; трэнаванне	тренироваться; тренировка
策划	cèhuà	гл.	VI	поланаваць; прадвызначыць	планировать; предначертать
策略	cèlùè	гл.	VI	стратэгія; планы	стратегия; планы
差距	chājū	сущ.	VI	разыходжанне; разніца	расхождение; разница
倡议	chàngyì	гл., сущ.	VI	ініцыятыва; выступіць з ініцыятывой	инициатива; выступить с инициативой
撤销	chèxiāo	гл.	VI	адменяваць; касаваць; пазбавіць (рангу)	отменять; упразднить; лишить (ранга)
成功	chénggōng	прил., сущ.	IV	поспех; паспяховы	успех; успешный
成果	chéngguǒ	сущ.	V	вынікі; плады; дасягненні	результаты; плоды; достижения
成就	chéngjiù	сущ.	V	дасягненні; поспехі	достижения; успехи
成效	chéngxiào	сущ.	VI	вынік; эфект; поспех	результат; эффект; успех

承担	chéngdān	гл., сущ.	V	браць на сябе (адкназнаць)	брать на себя (ответственность)
程序	chéngxù	сущ.	V	парадак; працэс паслядоўнасць	порядок; последо- вательность; процесс
惩罚	chéngfá	гл., сущ.	VI	караць; штрафаваць; штраф	наказывать; штрафовать; штраф
迟到	chídào	гл., сущ.	III	спазніца; спазненне	опаздывать; опоздание
持久	chíjǐ	прил.	VI	устойлівы; працяглы	стойкий; длительный
充实	chōngshí	прил.	VI	насычаны; багаты; змястоўны	насыщенный; богатый; содержательный
充足	chōngzú	прил.	VI	дастактывы; поўны	достаточный; полный
抽空	chōukòng	гл., сущ.	VI	выкраіць час; раз- рэджваць (паветра); разрэджканне	выкроить время; разрежать [воздух]; разрежение
出差	chūchāi	гл., сущ.	IV	камандзіроўка; ехаць камандзіроўку	командировка; ехать в командировку
处分	chūfēn	гл., сущ.	VI	пакараць; кара	наказать; наказание
处理	chǔlǐ	гл.	V	уладкоўваць; раз- вязваць (пытні)	устраивать; разре- шать (проблемы)
创立	chuànglì	гл., сущ.	VI	ствараць; заснаванне; стварэнне	создавать; основание; создание
创业	chuàngyè	гл., сущ.	VI	заснаваць прац- прыемства; адкрыць бізнес	основать предприятие; создать бизнес
辞职	cízhí	гл.	V	сысці ў адстаўку; звольніцца	уйти в отставку; уволиться
匆忙	cōngmáng	прил.	V	паспешліва; спехам; паспешлівы	торопливо; второ- пях; торопливый
从事	cóngshì	гл.	V	займачца чым- небудзь; прысвяціць сябе (якой-небудзь справе)	заниматься чем-либо; посвятить себя (какому- либо делу)
促进	cùjìn	гл.	V	стымуляваць; паскаратаць; спрыяць	стимулировать;
催	cuī	гл.	V	прыспешваць; падахвочваць	ускорять; способствовать
磋商	cuōshāng	гл.	VI	дамаўляцца; ўзгадняць	договариваться;
挫折	cuòzhé	сущ.	VI	няўдача; цяжкасці	согласовывать неудачи; затруднения
措施	cuòshī	сущ.	V	меры	меры
搭档	dādàng	сущ., гл.	VI	партнёр; супрацоў- ніцаць	партнёр; сотрудничать
打工	dǎgōng	гл.	VI	падзарабляць	подрабатывать

待遇	dài yù	сущ.	VI	ўзнагароджанне; права; абыходжанне	вознаграждение; права; обхождение
担任	dānrèn	гл.	VI	выконваць [абавязкі]; несці; адказваць за ўстанова; адзінка	исполнять [обязанности]; нести; отвечать за учреждение; единица
单位	dānwèi	сущ.	VI	вымярэння	измерения
耽误	dānwu	гл.	VI	адкладаць;	откладывать; задерживать;
档案	dàngàn	сущ.	VI	перашкаджаць архіўная справа; архіў	мешать архивное дело; архив
督促	dūcù	гл.	VI	падганяць; прыспешваць	подгонять; торопить
队伍	duìwu	сущ.	VI	армія; войскі	армия; войска
发表	fābiǎo	гл.	V	апублікаваць	опубликовать
发布	fābù	гл.	VI	апублікаваць; выдаць	опубликовать; издать
发挥	fāhuī	гл.	V	развіваць; выявиць	развивать; выявить
发扬	fāyáng	гл.	VI	развіваць; прымнажаць	развивать; приумножать
翻译	fānyì	гл.	IV	перакладаць	переводить
繁忙	fánmáng	прил.	VI	загружаны; заняты	загруженный; занятой
反对	fǎnduì	гл.	IV	выступаць супраць; пярэчыць	выступать против; противиться
反馈	fǎnkuì	гл.	VI	зваротная сувязь; водгук; водзыў	обратная связь; отклик; отзыв
方案	fāng'àn	сущ.	V	праект; прапанова; план	проект; предложение; план
放松	fàngsōng	гл.	V	аслабляць; адпачываць; расслабляцца	ослаблять; расслабляться
分歧	fēnqí	сущ.	VI	нязгоды	разногласия
分析	fēnxī	гл.	V	аналізаць	анализировать
负担	fùdān	гл.	VI	нечі на плячах; браць на сябе	нести на плечах; брать на себя
负责	fùzé	гл.	IV	адказваць за (што-небудзь)	отвечать за (что-л.)
改进	gǎijìn	гл.	V	паляпшаць	улучшать
改良	gǎiliáng	гл.	VI	дасканаліць	совершенствовать
改善	gǎishàn	гл.	V	паляпшаць	улучшать
盖章	gàizhāng	гл.	VI	паставіць пячаць	поставить печать

干活儿	gànhuó'ér	гл.	V	рабіць; працацаць	работать; трудиться
干劲	gānjìn	сущ.	VI	запал; энергія; парыў	энтузиазм; энергия; порыв
干扰	gānrǎo	гл.	VI	турбаваць; замінаць; перашкода	беспокоить; помеха
干涉	gānshè	гл.	VI	умешвацца	мешать; вмешиваться
干预	gānyù	гл.	VI	умешвацца; лезці ў чужыя справы	вмешиваться; лезть в чужие дела
岗位	gǎngwèi	сущ.	VI	пост; пасада	пост; должность
稿件	gǎojiàn	сущ.	VI	чарнавік; накід	черновик; набросок
告诫	gàojiè	гл., сущ.	VI	перасцерагаць; перасцірора	предостерегать; предостережение
格式	géshì	сущ.	VI	форма; узор	форма; образец
更正	gēngzhèng	гл., сущ.	VI	выпраўляць; выпраўленне	исправлять; исправление
工厂	gōngchǎng	сущ.	V	фабрыка	фабрика
工具	gōngjù	сущ.	IV	прылада; сродак	орудие; инструмент; средство
工资	gōngzī	сущ.	IV	заработка плата	заработка плата
工作	gōngzuò	сущ.	I	працацаць; праца	работать; работа
公布	gōngbù	гл.	V	апублікаваць	опубликовать
公关	gōngguān	гл., сущ.	VI	сувязі з грамадскасцю	связи с общественностью
公司	gōngsī	сущ.	II	фірма; кампанія; таварыства (напр.; акцыянернае)	фирма; компания; общество (напр.; акционерное)
公务	gōngwù	сущ.	VI	службовая справы; дзяржаўная служба	служебные дела; государственная служба
功劳	gōngláo	сущ.	VI	заслуга; вычын	заслуга; подвиг
功效	gōngxiào	сущ.	VI	дзеянне; эфект; поспех	действие; эффект; успех
巩固	gǒnggù	гл.	VI	уточнаваць; замацаваць; угрунтаваць	укрепить;
故障	gùzhàng	сущ.	VI	перашкода; наяспраўнасць; пашкоджанні	закрепить; упрочить помеха; препятствии; неисправность; повреждения
雇佣	gùyōng	гл.	V	наймаць	нанимать
官	guān	сущ.	V	урядовец; чын; афіцэр; органы (пачуццяў)	чиновник; чин; офицер; органы (чувства)

管理	guǎnlǐ	гл.	IV	кіраваць; кантроляваць	управлять; контролировать
规定	guīdìng	гл.	IV	вызначаць; прадугледжваць	устанавливать; предусматривать
规范	guīfàn	прил., сущ.	VI	норма; стандарт; нарматыўны	норма; стандарт; нормативный
规格	guīgé	сущ.	VI	стандарт; узор	стандарт; образец
规划	guīhuà	сущ.	VI	план; планаванне	план; планирование
规章	guīzhāng	сущ.	VI	правілы; распарадак; статут	правила; распорядок; устав
过失	guòshī	гл.	VI	прамах; абмыла; правіна	промах; ошибка; проступок
行动	xíngdòng	сущ.	V	акцыя; імпрэза; мерапрыемства	акция; мероприятие
行业	hángyè	сущ.	V	галіна (вытворчасці); прафесія	отрасль; профессия
好处	hǎochu	сущ.	IV	перавага; карысць; выгада	преимущество; польза; выгода
合并	hébing	гл.	VI	з'яднаць; згуртаваць	объединить; сливь
合法	héfǎ	прил.	V	законны; легальны	законный; легальный
合格	hégré	прил.	IV	адпавядцаць стандарту	соответствовать стандарту
合理	hélí	прил.	V	рацыянальны	рациональный
合适	héshì	прил.	IV	зручны; прыдатны	удобный; подходящий
合同	hétóng	сущ.	V	кантракт; пагадненне; дамова	контракт; соглашение; договор
合作	hézuò	гл., сущ.	V	супрацоўніцаць; супрацоўніцтва	сотрудничать; сотрудничество
核心	héxīn	сущ.	V	асяродак; ядро; касцяк	сердцевина; ядро; костяк
后果	hòuguǒ	сущ.	V	наступствы; вынікі	последствия; результаты
后勤	hòuqín	сущ.	VI	забеспечэнне	снабжение
忽略	hūlìè	гл.	VI	выпустіць з-пад увагі; ігнараваць	упустить из виду; игнорировать
胡乱	húluàn	прил.	VI	спехам; самавольны	наспех; самовольный
划分	huàfēn	гл.	VI	размежаваць; класіфікаваць	разграничить; размежевать
画蛇添足	huàshétiānzú		VI	перастарашаць; перабраць	перестараться; переборщить
环节	huánjié	сущ.	VI	звяно	звено

汇报	huìbào	сущ., гл.	VI	дакладаць; рапарта-ваць; справаздача	докладывать; рапортовать; отчёт
会晤	huìwù	сущ., гл.	VI	сустэрэца; сустэрча	встретиться; встреча
会议	huìyì	сущ.	III	сход; канферэнцыя; паседжанне; нарада	собрание; конференция; заседание; совещание
贿赂	huìlù	гл., сущ.	VI	хабар; хабарніцтва; даваць хабар	взятка; взяточничество; давать взятку
混合	hùnhé	гл.	VI	змешваць (іца); перамешваць (іца)	смешивать (ся); перемешивать (ся)
机动	jīdòng	прил.	VI	механічны	механический
机构	jīgòu	сущ.	VI	механізм	механизм
机关	jīguān	сущ.	VI	орган; ўстанова	орган; учреждение
机会	jīhuì	сущ.	III	зручны выпадак; шанец	удобный случай; шанс
机密	jīmì	сущ.	VI	сакрэт; таямніца	секрет; тайна
机器	jīqì	сущ.	V	машина; механізм; прылада	машина; механизм; устройство
机遇	jīyù	сущ.	VI	шанец; магчымасць	шанс; возможность
积极	jījí	прил.	IV	актыўны; пазітыўны	активный; позитивный
基本	jīběn	прил.	V	асноўны; базавы; карэнны	основной; базовый; коренной
激烈	jīliè	прил.	V	разлутаваны; востры	ожесточённый; острый
级别	jíbìe	сущ.	VI	разрад; ранг; узровень; ступень	разряд; ранг; уровень; ступень
集体	jítǐ	сущ.	V	калектыв; група	коллектив; группа
集团	jítuán	сущ.	VI	група; групоўка	группа; группировка
集中	jízhōng	сущ.	V	засяроджванне; цэнтралізація	сосредоточение; централизация
计划	jíhuà	сущ.	IV	план; праект	план; проект
记录	jìlù	сущ.	V	пратакол; рэестр	протокол; реестр
纪律	jìlǜ	сущ.	V	дысцыпліна; законы; правілы	дисциплина; законы; правила
纪要	jìyào	сущ.	VI	кароткі змест	краткое содержание
技能	jìnnéng	сущ.	VI	уменне; спрыт	умение; сноровка
技巧	jìqiǎo	сущ.	VI	майстэрства; тэхніка; навык	мастерство; искусство; техника; навык
加班	jiābān	гл.	IV	працаўваць звышвызначана	работать сверхурочно

加工	jiāgōng	гл.	VI	апрацоўваць; перапрацоўваць	обрабатывать; перерабатывать
假	jiàjiǎ	сущ., прил.	IV	ілжывы; фальшывы;	ложный; фальшивый;
尖锐	jiānrui	прил.	V	адпачынак; вакацый востры; рэзкі	отпуск; каникулы острый; резкий
艰巨	jiānjù	прил.	V	цяжкі; найцяжэйшы	трудный; тяжелейший
艰苦	jiānkǔ	прил.	V	пакутлівы; цяжкі; няшчасны	мучительный; тяжёлый; несчастный
监督	jiāndū	гл.	VI	назіраць; кантралія- ваць; сачыць	наблюдать; контроли- вать; следить
兼职	jiānzhí	сущ.	VI	пасаду; займаючы па сумяшчальніцтве	должность; занимаемая по совместительству
检查	jiǎnchá	гл., сущ.	III	правяраць; кантра- ляваць; праверка	роверять; контро- лировать; проверка
检讨	jiǎntǎo	сущ.; гл.	VI	правяраць; крытыкаваць; дыхусія; крытыка	роверять; критиковатъ; дискуссия; критика
简历	jiǎnlì	сущ.	V	кароткая біяграфія; рэзюме	краткая биография; резюме
简历	jiǎnlì	сущ.	VI	кароткая біяграфія; рэзюме	краткая биография; резюме
建议	jiànyì	гл.	V	прапаноўваць; рэка- мендаваць; раіць	предлагать; рекомендовать; советовать
奖金	jiǎngjīn	сущ.	IV	надбайка; прэмія;	надбавка; премия;
奖励	jiǎnglì	сущ.	VI	прэміяльная прэмія; ўзнагарода	премиальные премия; награда
奖赏	jiǎngshǎng	сущ.	VI	прыз; ўзнагарода	приз; награда
交代	jiāodài	гл.	VI	передаць; зданы;	передать; сдать;
交换	jiāohuàn	гл.	V	растлумачваць абменывацца;	разъяснять сообщаться; обмениваться
接待	jiēdài	гл.	V	заслухацца прымаць (напр.; гасцей)	принимать (напр.; гостей)
接近	jiējìn	гл.	V	набліжацца; збліжацца	приближаться; сближаться
揭发	jiēfā	гл.	VI	выкryць; раскрыць	разоблачить; раскрыть
结构	jiégòu	сущ.	V	канструкцыя; структурна; будова	конструкция; структура;
结束	jiéshù	сущ., гл.	III	скончыць (щча); фінал; канец	закончить (ся); финал; конец
竭尽全力	jiéjìnquánlì	прил.	VI	з усіх сіл; усімі сіламі	изо всех сил; всеми силами
解除	jiěchú	гл.	VI	ліквідаваць; звалініць; пазбаўляць	устранять; увольнять; лишатъ

解雇	jiěgù	гл.	VI	зволыніць	уволить
解决	jiějué	гл.	III	вырашаць; развязваць	решать; разрешать
解散	jiěsàn	гл.	VI	разысціся; расфар- маваць	разойтись; расформировать
介绍	jièshào	сущ., гл.	II	рэкамендаваць;	рекомендовать;
				знаёміць	знакомить
尽力	jìnli	гл.	V	прыкладаць максі- мум намаганняў	прилагать      максимум усилий
进步	jìnbu	гл.; сущ.	V	прагрэс; прагрэсаваць	прогресс; прогрессировать
进展	jìnzhǎn	сущ.	VI	поспех; развіццё; прагрэс	успех; развитие; прогресс
晋升	jìnshēng	гл.	VI	павышаць (на службе)	повысить (по службе)
经费	jīngfèi	сущ.	VI	выдаткі; кошты	расходы; затраты
经商	jīngshāng	прил.	VI	торговать; посредник	торговать; посредник
经验	jīngyàn	сущ.	IV	вопыт	опыт
经营	jīngyíng	гл.	V	кіраваць (прадпры- емствам); распара- жакца	управлять      (предпры- ятием); распоряжаться
兢兢业业	jīngjīngyèyè	прил.	VI	праяўляць старан- насць і абаціўласць	проявлять усердие    и осмотрительность
精简	jīngjiǎn	гл.	VI	скарачаць; спрашчаць	сокращать; упрощать
精力	jīnglì	сущ.	V	энергія; сілы	энергия; силы
精密	jīngmì	прил.	VI	дакладны; акуратны	тщательный; точный
精心	jīngxīn	прил.	VI	дбайны; старанны;	тщательный
				руплівы	
精益求精	jīngyìqíújīng	прил.	VI	не спыняцца на дасягнутым	не останавливаться на достигнутом
就业	jiùyè	сущ.	VI	занятасць	занятость
就职	jiùzhí	гл.	VI	уступіць на пасаду	вступить в должность
具体	jùtǐ	прил.	V	канкрэтны; пэўны;	конкретный;      опреде- лённый;      предметный;
				прадметны; реальны	реальный
决策	juécè	сущ.	VI	вырашэнне; стратэгія	решение; стратегия
决定	juédìng	гл.	III	вырашыць;	решить; установить
				усталяваць	
开除	kāichú	гл.	VI	зіміаць (з пасады); звалініць	исключать; увольнять
看法	kànfǎ	сущ.	IV	падыход; пункт глед- жання; меркаванне	подход;      точка      зрения; мнение

考察	kǎochá	сущ., гл.	VI	даследаваць; выву чаць	исследовать; изучать
考古	kāogǔ	гл.	VI	займачца археала- гічны мі	заниматься архео- логическими
考核	kǎohé	сущ., гл.	VI	даследаваннямі правяраць; атэста- ваць; атэстация	исследованиями проверять; аттесто- вать; аттестация
可观	kěguān	прил.	VI	значны	значительный
可行	kěxíng	прил.	VI	здзясняльны; выканальны	осуществимый; выполнимый
刻不容缓	kèbùrónghuǎn	прил.	VI	неадкладны; экстраны	незамедлительный; экстренный
客户	kèhù	сущ.	VI	кліент; пакунік; заказчык	клиент; покупатель; заказчик
课题	kètí	сущ.	VI	проблема; задача	проблема; задача
框架	kuàngjià	сущ.	VI	рама; вобад; апраўленне; перан. рамкі	рама; обод; обрамление; перен. рамки
狼狈	lángbèi	прил.	VI	адчуваць цяжкасці	испытывать затруднения
劳动	láo dōng	сущ.	V	праца; намаганне	работа; труд
力图	lìtú	гл.	VI	энергічна імкнуцца	энергично стремиться
力争	lìzhēng	гл.	VI	з усіх сіл імкнуцца; дамагацца	изо всех сил стремиться; добиваться
立足	lìzú	гл.	VI	стаяць на чым- небудзь;	стоять на чём-либо; следовать
利害	lìhài	сущ.	VI	прытымлівіца	польза и вред;
				карысць і шкода;	
灵感	línggǎn	сущ.	VI	інтарэсы; малайчына!	интересы; молодец!
领先	língxiān	гл.	VI	натхненне	вдохновение
领袖	língxiù	сущ.	VI	весці; ісці наперадзе	вести; идти впереди
领域	lǐngyù	сущ.	V	кіраўнік	руководитель
垄断	lǒngduàn	гл.	VI	галіна; сфера	область; сфера
落实	luòshí	гл.	VI	манапалізаваць	монополизировать
				ажыццявиць;	
				рэалізаваць;	
				укараніць; увесці	
麻烦	máfán	прил., гл.	IV	надакучлівы;	надоедливый; надоедать
忙	máng	прил., сущ., гл.	II	надакучаць	
				спешны; спяшацца;	срочный; торопиться;
				быць вельмі занятым;	быть крайне занятым;
				паспех; завіханне	спешка

忙碌	máglù	прил.;	VI	спящаца; клапатаць; заняты	торопиться; занять	хлопотать;
冒险	màoxiǎn	гл.; сущ.	V	рызыкаваць; рызыка; авантюра	рисковать; риск;	авантюра
密切	mìqìè	прил.	V	цесны; блізкі	тесный; близкий	
面对	miànduì	гл.	V	сутыкнуцца з	столкнуться с	
面临	miànlín	гл.	V	знаходзіцца перад; стаяць перад	находиться перед; стоять перед	
名片	míngpiàn	сущ.	V	візітная картка	визитная карточка	
命令	mìnglìng	сущ., гл.	V	загад; загадаць	приказ; приказать	
模式	móshì	сущ.	VI	мадэль; узор; тып	модель; образец; тип	
磨合	móhé	гл.	VI	прышірацца; абкатка	притирать; притираться; обкатка	
谋求	móuqíú	гл.	VI	дамагацца; імкнуцца да чаго-небудзь	добиваться; стремиться к	
拿手	náshǒu	прил.	VI	майстэрскі; умелы	мастерский; умелый	
内幕	nèimù	сущ.	VI	кулісы; закулюссе; падлямоўка	кулисы; закулисная сторона; подоплёнка	
能干	nénggàn	прил.	V	здольны; адораны; працаўіты	способный; одарённый; работающий	
能力	nénglì	сущ.	IV	здольнасць; сіла	способность; сила	
拟定	nǐdìng	гл.	VI	азначыць; меркавана парашыць	наметить; предположи- тельно решить	
凝聚	níngjù	сущ., гл.	VI	запасіца; збірацца; кандэнсацыя	скапливаться; собираться; конденсация	
农业	nóngyè	сущ.	V	земляробства; сельская гаспадарка	земледелие; сельское хозяйство	
排除	páichú	сущ., гл.	VI	выцясняць; адкідаць; выключаць	вытеснить; устранять; исключать	
派别	pàiibié	сущ.	VI	групоўка; фракцыя; кірунак; школа	группировка; фракция; направление; школа	
派遣	pàiqiān	сущ., гл.	VI	пасылаць; акіроўваць;	посыпать; направлять; командировать	
判断	pànduàn	сущ., гл.	IV	вызначаць; мерка- ваць; вызначэнне;	определять; полагать; определение; решение	
				вырашэнне		
配备	pèibèi	сущ., гл.	VI	забяспечыць; размясціць	снабдить; расположить	
配合	pèihé	сущ., гл.	V	узаемадзейнічаць; супрацоўніцтва	взаимодействовать; сотрудничество	
配套	pèitào	сущ., гл.	VI	камплект; комплекс; камплектаваць	комплект; комплекс; комплектовать	

批评	pīpíng	сущ., гл.	IV	крытыкаваць; крытыка	критиковать; критика
批准	pízhǔn	сущ., гл.	V	зацвердзіць; санкцыянаваць	утвердить; санкционировать
拼搏	pīnbó	сущ.	VI	бітва	сражение
拼命	pīnmìng	прил., гл.	VI	ахвяраваць жыццем; не не шкадуючы жыцця; щадя жизни; всеми усімі сіламі	жертвовать жизнью; не шкадить; щадить жизни; всеми силами
平等	píngděng	прил. сущ.	V	раўнапраўны; раўнапраўе; роўнасць	равноправный; равноправие; равенство
评价	píngjià	сущ., гл.	V	ацэнываць; даваць ацэнку; ацэнванне	оценивать; давать оценку; оценка
评论	pínglùn	сущ., гл.	VI	каментар; меркаван- не; водгук	комментарий; суждение; отзыв
破产	pòchān	сущ., гл.	V	збанкрутаваць; банкротства; крах	обанкротиться; банкротство; крах
人工	réngōng	прил., сущ.	VI	рабочая руки; рабочие руки; работник; працаўнік; штучны; искусственный; ручной ручная праца	рабочие руки; работник; обманутый; искусственный; ручной труд
人事	rénshì	сущ.	V	асабовы склад; кадры	личный состав; кадры
认识	rènshí	сущ., гл.	I	ведаць; быць знаёмы; разуменне	знать; быть знакомым; понимание
任命	rènmìng	сущ., гл.	VI	прызначаць на пасаду; прызначэнне	назначать на должность; назначение
任务	rènwù	сущ.	IV	задача; заданне; абавязак	задача; задание; обязанность
任重道远	rènzhòngdàoy	прил. uǎn	VI	найважлікшая адказнасць	величайшая ответственность
日程	rìchéng	сущ.	V	парадак дня; праграма	повестка дня; программа
荣誉	róngyù	сущ.	V	слава; гонар; пашана	слава; честь; почёт
商量	shāngliáng	сущ., гл.	IV	абмяркоўваць; раіщца	обсуждать; советоваться
上班	shàngbān	сущ., гл.	I	iсці на працу; заступіць на змену	идти на работу; заступить на смену
上级	shàngjí	сущ.	VI	вышэйшыя інстанцы; кіраўніцтва	вышестоящие инстанции; руководство
上进心	shàngjìnxīn	сущ.	VI	імкненне да ўзросту (прагрэсу)	стремление к росту (прогрессу)
上任	shàngrèn	гл.	VI	заняць пасаду	вступить в должностъ
设计	shèjì	сущ., гл.	V	план; праект; планаванне; ланаваць	план; проект; планирование; ланировать
设施	shèshī	сущ.	V	збудаванне; аб'ект; інфраструктура	сооружение; объект; инфраструктура
设置	shèzhì	гл.	VI	засноўваць; ствараць	учреждать; создавать

涉及	shèjí	гл.	VI	дакранаца; мець касаться; иметь
摄取	shèqǔ	гл.	VI	дачыненне; закранаць отношение к.; затрагивать
				збіраць; засвойваць; собирать; усваивать;
申请	shēnqǐng	сущ. гл.	IV	здымайць снимать
				падаваць заяву; подавать заявление;
				замаўляць; прасіць; ходатайствовать; просить;
				замова ходатайство
生产	shēngchǎn	сущ., гл.	V	нарадзіць; вырабляць; родить; производить;
				вытворчасць производство
失败	shībài	прил. сущ.	IV	параза; няшчасце; поражение; неудача;
				няўдача неуспех
失误	shīwù	гл.	VI	недагляд; аблыла; упущение; ошибка;
				прамах промах
失业	shīyè	гл.	V	страціць працу; потерять работу;
				беспрацоўе безработица
时机	shíjī	сущ.	VI	момант; выпадак; момент; случай; шанс
				шанец
实施	shíshī	гл.	VI	здзяйсняць; проводить в жизнь;
				ажыццяўляць осуществлять
实事求是	shíshìqíushì	гл.	VI	засноўвацца на основываться на реальных
				рэальных фактах фактах
使命	shǐmìng	сущ.	VI	місія; прызначэнне; миссия; предназначение;
				пакліканне призвание
使用	shǐyòng	сущ., гл.	IV	карыстацца; ужываць; пользоваться; применять;
				увыживанне применение;
				выкарыстанне использование
事情	shìqíng	сущ.	II	справа; акалічнасць дело; обстоятельство; дела
事务	shìwù	сущ.	VI	справа; занятак; дело; занятие; бизнес
				бізнес
事项	shìxiàng	сущ.	VI	становішча; пытанне; положение; вопрос; пункт
				пункт
事业	shìyè	сущ.	VI	справа; дзеянісць; дело; деятельность;
				ніва поприще
试验	shìyàn	гл.	VI	экспериментаваць; экспериментировать;
				выпрабоўваць испытывать
适应	shìyìng	сущ., гл.	IV	адпавядзіць; соответствовать;
				прыстасаванне; приспособление;
				адаптация адаптация
收入	shōurù	сущ., гл.	IV	прыбытак; атрыманць; доход; получить; принять;
				приняць; даць приотить
				прытулак
手法	shǒufǎ	сущ.	VI	сродак; прыём
				средство; приём
手续	shǒuxù	сущ.	V	фармальнасці; формальности; процедура;
				працэдура; парадак порядок
手艺	shǒuyì	сущ.	VI	майстэрства; мастерство; ремесло
				рамяство

守护	shǒuhù	гл.	VI	абараняць; ахоўваць; берагчы	защищать; оберегать	охранять;
书面	shūmiàn	сущ.	VI	пісьмовы;	вокладка	письменный;
				кнігі		книги
疏忽	shūhu	гл.	VI	нядбайны;	нядбалы	небрежный; халатный
熟练	shúliàn	прил.	V	кваліфіканы;		квалифицированный;
				даасведчаны		опытный
顺利	shùnlì	прил.	IV	паспяховы;		успешный;
				спрыяльны		благоприятный
说服	shuōfú	гл.	V	пераканаць;		убедить; уговорить
				угаварыць		
说明	shuōmíng	сущ., гл.	IV	вытлумачыць;		объяснить; разъяснить
				растлумачыць		
损失	sǔnshī	сущ., гл.	V	шкода; страта;		ущерб; убыток; понести
				панесці страты;		убытки; потерять
				страціць		
贪污	tānwū	гл.	VI	браць	хабар;	брать взятки; коррупция
				карупцыя		
摊儿	tānr	сущ.	VI	ларок;	гандлёвья ларёк;	торговые ряды
				рады		
提拔	tíbá	гл.	VI	вылучаць;		выдвигать; рекомендовать
				рэкамендаваць		
提供	tígōng	гл.	IV	падаваць; паастаўляць;		предоставлять;
				забяспечваць		поставлять; снабжать
提前	tíqíán	гл.	IV	датэрмінова;	раней	досрочно;
				усталяванага тэрміну		раньше
提醒	tíxǐng	гл.	IV	нагадваць		установленного срока
						напоминать
体系	tǐxì	сущ.	VI	сістэма		система
挑剔	tiāo tī	гл.	VI	прыдзірацца		придиরаться
调查	diàochá	гл.	IV	даследаваць;		исследовать; расследовать
				расследаваць		
调动	diàodòng	гл.	VI	задзейнічаць;	узняць	задействовать; поднять
调解	tiáojiě	гл.	VI	прыміраць		примирять
通知	tōngzhī	гл.	IV	паведамляць;		сообщать; извещать;
				апавяшчаць		
同意	tóngyì	гл.	III	згаджацца		уведомлять
						соглашаться
突出	tūchū	гл.	V	выступаць; прарвацца		выступать; прорваться
突破	tūpò	гл.	VI	прапрываць;		прорывать; преодолевать
				пераадольваць		
推迟	tuīchí	гл.	IV	адтэрмінаваць;		отсрочить; отложить
				адкласці		

推辞	tuīcí	гл.	V	адмаўляцца	отказываться
推销	tuīxiāo	гл.	VI	збываць; рэалізоўваць	сбывать; реализовывать
退休	tuìxiū	гл.	V	выйсці на пенсію	выйти на пенсию
外行	wàiháng	сущ., прил.	II	дылетант; неспрэктываны	дилетант; неопытный
维护 <sup>1</sup>	wéihù	гл.	V	абараняць; ахоўваць	защищать; охранять
维修	wéixiū	гл.	VI	прафілактычны рамонт; тэхнічнае абслугоўванне	профилактический ремонт; техническое обслуживание
委托	wěitō	гл.	VI	даручыць; даверыць;	поручить; доверить;
				упайуважыць	уполномочить
文件	wénjìan	сущ.	V	дакументы;	документы; материалы
文凭	wénpíng	сущ.	VI	матэрыйялы	
文凭	wénpíng	сущ.	VI	дыплом; атэстат	диплом; аттестат
稳定	wěndìng	прил.	V	стабільны; устойлівы	стабильный; устойчивый
下属	xiàshǔ	сущ.	VI	падначалены	подчинённый
先进	xiānjìn	прил.	VI	передавы;	передовой;
				прагрэсіўны	прогрессивный
现场	xiàngchǎng	сущ.	VI	месцы (здарэння; правядзення работ);	место (происшествия; проведения работ); на
				на месцы	месте
现成	xiànchéng	прил.	VI	гатовы; зроблены	готовый; сделанный
项目	xiàngmù	сущ.	V	пункт; артыкул;;	пункт; статья; проект;
				праект; аб'ект	объект
效益	xiàoyì	сущ.	VI	эффект; эффектыўнасць	эффект; эффективность
协会	xiéhuì	сущ.	VI	асацыяцыя; таварыства	ассоциация; общество
协商	xiéshāng	гл.	VI	кансультавацца;	консультироваться;
				райца	совещаться
协助	xiézhù	гл.	VI	садзейнічаць;	содействовать; помогать
				дапамагаць	
新闻	xīnwén	сущ.	III	навіны; весткі	новости; известия
薪水	xīnshuǐ	сущ.	VI	зарплата; заробак; зарплата; оклад	
				аклад	
修	xiū	гл.	IV	правіць; рамантаваць; чинить; ремонтировать;	
				будаваць	строить
修理	xiūlǐ	гл.	VI	рамантаваць; правіць; ремонтировать; чинить;	
				выпраўляць	исправлять
须知	xūzhī	сущ.	VI	інструкцыя; правілы; інструкция; правила;	
				паведамленне	извещение

巡逻	xúnluó	гл.	VI	патруляваць	патрулировать
压力	yālì	сущ.	IV	шіск; націск	давление; нажим
验收	yànshōu	гл.	VI	прыёмка; прымаць	приёмка; принимать
验证	yànzhèng	гл.	VI	агледзець	осмотреть;
要求	yāoqíú	сущ., гл.	IV	патрабаваць; патрабаванне	освидетельствовать требовать; требование
业务	yèwù	сущ.	V	справа; занятак; спецыяльнасць	дело; занятие; специальность
业余	yèyú	прил., сущ.	V	у вольны ад працы час	в свободное от работы время
义务	yìwù	сущ.	V	доўг; абавязак	долг; обязанность
意义	yìyì	сущ.	V	сэнс; значэнне	смысл; значение
因素	yīnsù	сущ.	V	фактар; ўмова; момант; прычына	фактор; условие; момент; причина
印刷	yìnshuā	гл.	VI	друкаваць	печатать
应酬	yìngchóu	сущ., гл.	VI	прымаць; прыём; сустрэча	принимать; приём; встреча
应聘	yìngpìn	гл.	V	прыніца запрашэнне (на працу)	принять приглашение (на работу)
应邀	yìngyāo	гл.	VI	прыніца запрашэнне	принять приглашение
涌现	yǒngxiàn	гл.	VI	хлынуць; з'явица; выявіцца	хлынуть; появиться;
用户	yònghù	сущ.	VI	спажывец; кліент	потребитель; клиент
展望	zhǎnwàng	гл.	VI	назіраць; аглядаць	наблюдать; обозревать
招聘	zhāopìn	гл.	IV	наймаць; запрашаць	нанимать; приглашать
着手	zhuóshǒu	гл.	VI	прыступіць; пачаць; распачаць	приступить; начать; приняться
着重	zhuózhòng	гл.	VI	падкрэсліваць; надаваць значэнне	подчёркивать; придавать значение
振兴	zhènxīng	гл.	VI	падымыць; адраджаць; развязаць	поднимать; возрождать; развивать
证件	zhèngjiàn	сущ.	V	доказ	доказательство; улика
支出	zhīchū	гл.	VI	плаціць; расходаваць	платить; расходовать
支配	zhīpèi	гл.	VI	размяркоўваць; пла- наваць; кіраваць	распределять; пла- нировать; распоряжаться
支援	zhīyuán	гл.	VI	падтрымліваць; дапамагаць	поддерживать; помогать

执行	zhíxíng	гл.	V	выконваць; здзяйсняць	выполнять; исполнять
执照	zhízhào	сущ.	V	сведчанне; пасведчанне	свидетельство; удостоверение
值班	zhíbān	гл.	VI	дзяжурыць	дежурить
指导	zhǐdǎo	гл.	V	весці; кіраваць	вести; руководить
指定	zhǐdìng	гл.	VI	вызначыць; усталяваць	определить; установить
指挥	zhǐhuī	гл.	V	камандаваць; кіраваць	командовать; руководить; управлять
制订	zhìdìng	гл.	VI	складаць; падрыхтоўваць	составлять; подготавлять
制度	zhì dù	сущ.	V	рэжым; лад; сістэма	режим; строй; система
制造	zhìzào	гл.	IV	вырабляць; ствараць	изготавливать; производить; создавать
制作	zhìzùo	гл.	V	ствараць; вырабляць	создавать; производить
致力于	zhìlìyú	гл.	VI	прысвячаць сябе	посвящать себя
重复	chóngfù	гл., сущ.	V	паўтараць; дубляваць; дубляванне; паўтор	повторять; дублировать; дублирование; повтор
重要	zhòngyào	прил.	III	важны; сур'ёзны;	важный; серьёзный;
主要	zhǔyào	прил.	III	значны	значительный
主要	zhǔyào	прил.	III	галоўны; асноўны	главный; основной
注册	zhùcè	гл.	V	рэгістрацаць	регистрировать
抓紧	zhuājīn	гл.	V	не                   выпусціць; не                   упустить; вплотную ушчыльную ўзяцца за	взяться за
专利	zhuānlì	сущ.	VI	манаполія; патэнт	монополия; патент
转变	zhuǎnbiàn	гл.	V	перамяніць (цца); змяніць (цца)	переменит(ся); изменить(ся)
赚	zhuàn	гл.	IV	зарабляць	зарабатывать
装	zhuāng	гл.	V	прыбірацца; збіраць; ўсталёўваць	наряжаться; собирать; устанавливать
状况	zhuàngkuàng	сущ.	V	абставіны	обстоятельства
作息	zuòxī	сущ.	VI	праца і адпачынак	работа и отдых
作用	zuòyòng	сущ., гл.	III	значэнне; ужыванне; функцыя;	значение; применение; функция;
做	zuò	гл.	I	функцыянаваць	функционировать
做生意	zuòshēngyì	гл.	IV	рабіць; займаща (справамі)	делать; заниматься (делами)
				гандляваць; займа- цца бізнэсам	торговать; зани- маться бизнесом

## 7. 环境、能源 Окружающая среда и энергетика

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
材料	cáiliào	сущ.	IV	матэрыял; дадзеныя; крыніцы	материал; данные; источники
嘈杂	cáozá	прил., сущ.	VI	гоман; шум; гамонка; рэзнагалосы; шумны	гомон; шум; галдёж; разноголосый; шумный
产业	chǎnyè	сущ.	VI	прадпрыемства; галіна; вытворчасць	предприятие; отрасль; производство
城市	chéngshì	сущ.	III	горад	город
大厦	dàshà	сущ.	VI	шматпаварховы будынак; палац	многоэтажное хоромы; дворец
灯笼	dēnglóng	сущ.	VI	ліхтар	фонарь
雕塑	diāosù	сущ.	VI	скульптура	скульптура
都市	dūshì	сущ.	VI	горад; гандлёвы цэнтр	город; торговый центр
发达	fādá	гл., сущ.	V	высокая развіццё; развіца	высокое развитие; развиться
发展	fāzhǎn	гл.	IV	развіваць(ща)	развивать(ся)
繁华	fánhuá	сущ.	VI	пышнасць; раскоша	пышность; роскошь;
繁荣	fánróng	прил.	V	квітнеючы; ажыўлены	процветающий; цветущий; оживлённый
泛滥	fānlàn	гл.	VI	разлівацца	разливаться
肥沃	féiwò	прил.	VI	урадлівы	плодородный
废墟	fèixū	сущ.	VI	разваліны; руіны; закінутае месца	развалины; руины; заброшенное место
钢铁	gāngtiě	сущ.	V	сталь; сталёвы	сталь; стальной
灌溉	guànggài	гл.	VI	абрашаць; паліваць	орошать
耗费	hàofèi	гл.	VI	расходаваць; спажываваць	расходовать; тратить; потреблять
和谐	héxié	прил.	VI	гарманічны	гармоничный
痕迹	hénjī	сущ.	VI	знак; след; адбітак	знак; след; отпечаток
化肥	huàfēi	сущ.	VI	хімічнае ўгнаенне	химическое удобрение
环境	huánjìng	сущ.	III	становішча; асярод- дзе; навакольнае	положение; окружение;
				аяроддзе	окружающая среда
荒凉	huāngliáng	прил.	VI	пустынны; бязлюдны; незаселены	пустынный; безлюдный; необитаемый

回收	huíshōu	гл.	VI	вяртаць назад	возвращать назад
毁灭	huǐmiè	гл.	VI	знишчиць; разбурыць	уничтожить; разрушить
火	huǒ	сущ.	IV	агонь	огонь
寂静	jìjìng	прил.	VI	шіхі; маўклівы	тихий; безмолвный
家	jiā	сущ.	I	сям'я; дом	семья; дом
建设	jiànshè	гл.	V	будаваць	строить; сооружать
建筑	jiànzhù	сущ.	V	будаўніцтва; архітэктура	строительство; архитектура
街道	jiēdào	сущ.	III	вулица; квартал	улица; квартал
节约	jiéyúē	прил., сущ.	V	эканоміць; эканомія	экономить; экономия
开发	kāifā	гл.	V	развіваць; распрацоўваць	разивать; разрабатывать
开放	kāifàng	гл., прил.	V	адкрыць (цца); адкрыты	открыть(ся); открытый
勘探	kāntàn	гл.	VI	выведваць	разведывать
笼罩	lóngzhào	гл.	VI	ахінуць; навіснуць над	окутать; нависнуть над
楼	lóu	сущ.	III	будынак; дом; паверх;	здание; дом; этаж; башня
轮廓	lúnkuò	сущ.	VI	контур; абrys; сілуэт; агульная карціна	контуру; обрис; силуэт; общая картина
美观	měiguān	прил.	VI	выдатны	прекрасный
弥漫	mímàn	сущ., гл.	VI	распаўсюджвацца; паширацца	распространяться; покрывать; беспредельный
能源	néngyuán	сущ.	V	крыніцы энергіі; энергія	источники энергии; энергия
排放	páifàng	сущ.;	VI	выпускаць; расстаяўляць; выкід	выпускать; расставлять; выброс
偏僻	piānpì	прил.	VI	глухі	захолустный
贫乏	pínfá	сущ., прил.	VI	бедны; бедны; галечка; беднасць	скудный; бедный; нищета; бедность
破坏	pòhuài	сущ.; гл.	V	псаваць; разбураць; разбураённе	портить; разрушать; разрушение
嚷	rāng	сущ., гл.	V	шумець; лаяцца; сварыцца; сварка	шуметь; ругаться; скориться; скора
生态	shēngtài	сущ.	VI	экалаґічны	экологический

盛产	shèngchǎn	гл.	VI	у багаці даваць; мець шмат	в изобилии давать; иметь в изобилии
石头	shítóu	сущ.	V	камень	камень
石油	shíyóu	сущ.	VI	нафта	нефть
适宜	shìyí	прил.	VI	прыдатны;	подходящий;
水利	shuǐlì	сущ.	VI	аптымальны водакарыстанне;	оптимальный водопользование;
水泥	shuǐní	сущ.	VI	ірғығасыя цемент; бетон	ирригация цемент; бетон
水泥	shuǐní	сущ.	VI	цемент; бетон	цемент; бетон
塌	tā	сущ.	VI	абрынуща; абваліща	рухнуть; обвалиться
台阶	táijīē	сущ.	V	прыступкі;	лесвіца;
				ганак	ступени; лестница;
铜矿	tóngkuàng	сущ.	VI	медзяныя руды	médные руды
土地	tǔdì	сущ.	V	земля; грунт; глеба	земля; грунт; почва
危害	wēihài	гл.	V	губіць; шкодзіць	губить; вредить
温度	wēndù	сущ.	IV	тэмпература	температура
污染	wūrǎn	гл.	IV	забрудзіць; запэцкаць	загрязнить; запачкать
消防	xiāofáng	сущ.	VI	супрацьпажарны	противопожарный
消耗	xiāohào	гл.	VI	марнаваць; расхода- ваць; спажываць	тратить; растрачивать; расходовать; потреблять
修复	xiūfù	гл.	VI	аднаўляць; рэстаўраваць	восстанавливать; реставрировать
修建	xiūjiàn	гл.	VI	будаваць; узводзіць	строить; возводить
循环	xúnhuán	сущ.	VI	цыкл;	перыяд;
				кругавод	цикл; период
蕴藏	yùncáng	гл.	VI	тайць; залягаць	таить; залегать
噪音	zàoyīn	сущ.	VI	шум; фон	шум; фон
阵容	zhènróng	сущ.	VI	сілы; склад; пазіцыя; баявы парадак	силы; состав; позиция; боевой порядок
秩序	zhìxù	сущ.	V	парадак; сістэмнасць; наладкаванасць	порядок; системность; налаженность

## 8. 交通 Транспорт

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
保管	bǎoguǎn	гл.	VI	ахоўваць	охранять
奔波	bēnbō	гл., сущ.	VI	бегаць; гонка	бегать; гонка
奔驰	bēnchí	гл., сущ.	VI	імчацца	мчаться
闭塞	bìsè	прил.	VI	аддзелены; глухі	отделённый; глухой
舱	cāng	сущ.	VI	трум	тром
岔	chà	сущ.	VI	развілак	развилка
刹车	shāchē	гл.	VI	тармазіць (машину); прыпыніяць	тормозить (машину); приостанавливать
柴油	cháiyóu	сущ.	VI	дызель	дизель
畅通	chàngtōng	прил., сущ.	VI	бесперабойна функцыянаваць	бесперебойно функционировать
车厢	chēxiāng	сущ.	V	вагон	вагон
乘坐	chéngzuò	гл., сущ.	IV	садзіцца	садиться
出	chū	гл., сущ.	II	выхадзіць; вываз	выходить; вывоз
出口	chūkǒu	сущ.	V	выход	выход
出租车	chūzūchē	сущ.	I	таксі	такси
川流不息	chuānlíúbùxī	нар.	VI	бесперапынна	беспрывно
船	chuán	сущ.	II	лодка	лодка
船舶	chuánbó	сущ.	VI	карабель	корабль
到达	dàodá	гл.	VI	даехаць да	доехать до
登机牌	dēngjīpái	сущ.	VI	пасадачны талон	посадочный талон
登陆	dēnglù	гл.	VI	высаджвацца	высаживаться
堤坝	dībà	сущ.	VI	плаціна	плотина
抵达	dǐdá	гл.	VI	прыбыць	прибыть
地铁	dìtiě	сущ.	III	метро	метро
地图	dítú	сущ.	III	карта	карта
地址	dizhǐ	сущ.	VI	адрас	адрес

颠簸	diānbǒ	гл.	VI	трэсціся	трястись
堵车	dūchē	сущ.	IV	затор	автомобильная пробка
堵塞	dūsè	гл.	VI	загароджваць	загораживать
方式	fāngshì	сущ.	V	спосаб; метад	способ; метод
飞机	fēijī	сущ.	I	самалёт	самолёт
附近	fùjìn	сущ.	VI	навакольная мясцовая	окрестности
高速公路	gāosùgōnglù	сущ.	V	скорасная дарога	скоростная дорога
公共汽车	gōnggōngqìchē	сущ.	II	аўтобус	автобус
拐弯	guǎiwān	гл.	V	павярнуць	повернуть
过	guò	гл.	IV	праходзіць	проходить
行人	xíngrénn	сущ.	V	пешаход; падарожнік	пешеход; путник
航行	hángxíng	сущ., гл	VI	лятатць; палёт	летать; полёт
航空	hángkōng	сущ.	VI	авіяцыя	авиация
航天	hángtiān	сущ.	VI	касманаўтыка	космонавтика
火箭	huǒjiàn	сущ.	VI	ракета	ракета
机场	jīchǎng	сущ.	II	аэрапорт	аэропорт
驾驶	jiàshǐ	гл.	V	весці; кіраваць	вести; управлять
舰艇	jiàntǐng	сущ.	VI	ваеннае судна	военное судно
交通	jiāotōng	сущ.	IV	транспарт	транспорт
卡车	kǎchē	сущ.	V	грузавік	грузовик
喇叭	lǎba	сущ.	V	горн; труба	горн; труба
拦	lán	гл.	V	перагароджваць	преграждать
立交桥	lìjiāoqiáo	сущ.	VI	транспартная развязка	транспортная развязка
轮船	lúncuán	сущ.	VI	параход	пароход
轮胎	lúntāi	сущ.	VI	шына	шина
摩托车	mótūochē	сущ.	V	матацыкл	мотоцикл
盘旋	pánxuán	гл.	VI	закручвацца	закручиваться

速度	sùdù	сущ.	IV	хуткасць	скорость
隧道	suìdào	сущ.	VI	тунэль	туннель
停滞	tíngzhì	гл.	VI	прастойваць	простаивать
托运	tuōyùn	гл.	VI	здаваць у багаж	сдавать в багаж
引擎	yǐngqíng	сущ.	VI	рухавік	двигатель
运输	yùnshū	гл.	V	транспартаваць; перавозіць	транспортировать; перевозить
障碍	zhàngài	сущ.	VI	перашкода	препятствие
舟	zhōu	сущ.	VI	лодка	лодка
撞	zhuàng	гл.	IV	сутыкацца	столкиваться
自行车	zìxíngchē	сущ.	II	велосіпед	велосипед
座	zuò	сущ.	IV	сядзенне	сидение

## 9. 教育/学习 Образование и обучение

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
拔苗助长	báimiáo zhùzhǎng	сущ.	VI	аказваць мядзве- джую паслугу	оказывать услугу
颁发	bānfā	гл., сущ.	VI	рассылаць; выдаваць	рассылать; издавать
版本	bǎnběn	сущ.	VI	выданне; версія; издание; версия; выпуск	
榜样	bǎngyàng	сущ.	VI	тып; ўзор; прыклад	тип; образец; пример
薄弱	bóruò	прил.	VI	слабы; нямоглы; крохкі	слабый; хрупкий
报名	bàomíng	гл., сущ.	IV	запісацца; зарэ- гістраўвача	записаться; заре- гістравацца
背诵	bēisòng	гл., сущ.	VI	чытаць на памяць; дэкламаваць	читать наизусть; декламировать
笔记本	bìjiběn	сущ.	IV	ноўтбук; нататнік	ноутбук; записная книжка
毕业	bìyè	гл., сущ.	IV	скончыць курс (у на- вучальнай установе)	закончить курс; окончить (учебное заведение)
辩解	biànjie	гл., сущ.	VI	даваць тлумачэнні; апраўдвацца	давать разъяснения; оправдываться
辩证	biànzhièng	прил. сущ.	VI	дыялектыка; дыялектычны	диалектика; диалектический
标本	biāoběn	сущ.	VI	ўзор; препарат	образец; препарат
表扬	biǎoyáng	гл.; сущ.	IV	заахвочваць; прызнаваць заслугі	поощрять; признавать заслуги
并列	bìngliè	союз.	VI	паставіць у адзін ряд; стаяць у адным	поставить в один ряд; стоять в одном ряду; грам.
博大精深	bódàjīng shēn	прил., сущ.,	VI	глыбокі шматтранны	глубокий и многогранный
部分	bùfen	сущ., нареч.	VI	частка; дзель; падзел; элемент; часткова	часть; доля; раздел; элемент; частично
参考	cānkǎo	гл., сущ.	V	даведвацца; літаратура; даведка	наводить справочные литература справки; данные;
参照	cānzhào	гл., сущ.	VI	прытрымлівацца (чаго-небудзь)	придерживаться (чего-либо)
测验	cèyàn	гл., сущ.	V	правяраць; вырабоў- ваць; праверка	роверять; испытывать; роверка
常识	chángshí	сущ.	V	элементарныя веды; азбуковая праўда	элементарные знания; азбучная истина
抄	chāo	гл.	V	перапісваць; капіраваць; спісаць	переписывать; копировать; списать

成绩	chéngjī	сущ.	III	поспехі; дасягненні	успехи; достижения
成语	chéngyǔ	сущ.	V	ідымы; фразеалагізм	идиома; фразеологизм
乘	chéng	гл.	V	ехаць на чым-небудзь; скарыстацца; памнажаць	ехать на чём-либо; воспользоваться; умножать
尺子	chǐzi	сущ.	V	лінейка; метр	линейка; метр
出版	chūbǎn	гл.	V	выдаваць; выпускаць	издавать; выпускать
出息	chūxi	гл., сущ.	VI	прыносіць даход; прыносіць карысыць; прыносіць пользу; толк; толк; будучыня будущность	
初级	chūjí	прил.	V	пачатковы; элементарны	начальный; элементарный
除	chú	гл.	V	выкаранаць; выда- ляць; выключаць	искоренять; исключать
传授	chuánshòu	гл., сущ.	VI	передаваць (веды і гэтак далей); навучаць	передавать (знания и т.п.); обучать
词典	cídiǎn	сущ.	IV	слоўнік	словарь
词汇	cíhuì	сущ.	VI	слоўнікавы склад (мовы); лексіка	словарный состав (языка); лексика
词语	cíyǔ	сущ.	III	звароты мовы; выражазы	обороты речи; выражения
错	cuò	прил. сущ.	II	няправильны; памылковы; памылка; віна	неправильный; ошибочный; ошибка; вина
错误	cuòwù	сущ.	V	памылка; промах; зман	ошибка; промах; заблуждение
答案	dáan	сущ.	IV	адказ; рашэнне	ответ; решение
答辩	dábiàn	гл.	VI	абараняць	защищать
道理	dàolǐ	сущ.	VI	цвярозы разум; праўда	здравый смысл; истина
等级	děngjí	сущ.	VI	разрад; кшталт	разряд; сорт
等于	děngyú	пр.	VI	быць роўным; бытъ равным; равняться раўнавацца (чаму-небудзь); заўназначна	(чему-либо); равносильно
电脑	diànnǎo	сущ.	I	камп'ютар	компьютер
定义	dìngyì	гл.	VI	тлумачэнне; фармулёўка	объяснение; формулировка
懂	dǒng	гл.	II	зразумець	понять; уразуметь
读	dòudú	гл.	I	чытаць; зачытаць	читать; зачитывать

对	duì	прил.	II	правільни; верны;	правильный; верный;
发明	fāmíng	гл.	V	супрацьлеглы вынаходзіць	противоположный изобретать
发言	fāyán	гл.	V	выступаць; выказвацца	выступать; высказываться
繁体字	fántízì	сущ.	VI	традыцыйныя (пўнныя) іерогліфы	традиционные (полные) иероглифы
反驳	fǎnbó	гл.	VI	аспрэчваць; пярэчыць	опровергать; возражать
反面	fǎnmian	сущ.	VI	зваротны бок; выварат	обратная сторона; изнанка
反问	fǎnwèn	гл.	VI	задаваць сустречнае пытанне	задавать встречный вопрос
反映	fǎnyìng	гл.	IV	адлюстроўваць; люстраваць	отображать; отражать
方法	fāngfǎ	сущ.	IV	метад; спосаб; сродак; прым	метод; способ; средство; приём
放暑假	fàngshǔjià	гл.	IV	знаходзіцца на летніх вакацыях	находиться на летних каникулах
分	fēn	гл., сущ.	III	падзяляць (цца); адрозніваць;	разделять(ся); различать;
	fēn			філіял;	филиал; минута; отметка
奋斗	fèndòu	гл.	V	змагацца	сражаться; бороться
敷衍	fūyǎn	гл.	VI	працаўваць праз рукавы; сяк-так;	работать спустя рукава; кое-как; небрежно
符号	fúhào	сущ.	VI	нядбала	
符号	fúhào	сущ.	VI	знак; пазначэнне	символ; обозначение;
辅导	fǔdǎo	гл.	V	настаўляць; весці;	наставлять; вести; давать
复习	fùxí	гл.	III	даваць кансультацыю	консультацию
改正	gǎizhèng	гл.	V	практикавацца; паўтараць	упражняться; повторять
概括	gàiikuò	гл.	V	выпраўляць	исправлять
概念	gàinìan	сущ.	V	абагульняць	обобщать
概念	gàinìan	сущ.	V	панятак; уяўленне;	понятие; представление
概念	gàinìan	сущ.	V	понятак; уяўленне;	понятие; представление
概念	gàinìan	сущ.	V	понятак; уяўленне;	понятие; представление
纲领	gānglǐng	сущ.	VI	разуменне	
纲领	gānglǐng	сущ.	VI	праграма; платформа	программа; платформа
高考	gāokǎo	сущ.	VI	уступнныя экзамены ў	вступительные экзамены в
高考	gāokǎo	сущ.	VI	вышэйшую навучаль-	высшее учебное заведение
高考	gāokǎo	сущ.	VI	ную ўстанову	
公式	gōngshì	сущ.	VI	формула	формула
功夫	gōngfu	сущ.	V	час; майстэрства	время; мастерство

功课	gōngkè	сущ.	VI	урок; занятак	урок; занятие
构思	gōusī	сущ.	VI	задума; канцэпция	замысел; концепция
骨干	gǔgān	сущ.	VI	асноўныя кадры; актыў; касцяк	основные кадры; актив; костяк
鼓励	gǔlì	гл.	IV	натхняць; падбадзёраца;	воодушевлять; ободрять;
				заахвочваць	поощрять
观点	guāndiǎn	сущ.	V	пункт погляду; точка зрения; подход падыход; пункт гляджання	точка зрения; подход
含义	hányì	сущ.	VI	змест; сэнс; значэнне	содержание; смысл;
寒假	hánjià	сущ.	IV	зімовыя вакацыі	зимние каникулы
汉语	hànyǔ	сущ.	I	кітайская мова	китайский язык
黑板	hēibǎn	сущ.	III	класная дошка	классная доска
宏观	hóngguān	прил.	VI	грандыёзы; макра-	грандиозный; макро-
化石	huàshí	сущ.	VI	закамяналасць; скамяненне	окаменелость; окаменение
化学	huàxué	сущ.	V	хімія	химия
话题	huàtó	сущ.	V	тэма размовы	тема разговора
回答	huídá	гл.	II	адказваць	отвечать
回顾	huígù	гл.	VI	аглядацца; ажывіць у памяці	оглядываться; оживить в памяти
混淆	hùnxiáo	гл.	VI	блытацца; не адрозніваць	путаться; не различать
积累	jílěi	гл.	IV	назапашваць	накапливать
基础	jīchǔ	сущ.	IV	грунт; аснова; база; падмурак	основа; база; фундамент
及格	jígé	сущ.	V	залік; адказваць патрабаванням	зачет; отвечать требованиям
计算	jìsuàn	гл.	V	вылічаць; падлічаць	вычислять; подсчитывать
记忆	jìyì	сущ.	V	памяць; успаміны	память; воспоминания
检验	jiǎnyàn	гл.	VI	правяраць; кантраляваць	роверять; контролировать
简体字	jiǎntǐzì	сущ.	VI	спрошчанья іерогліфы	упрощённые иероглифы
讲座	jiǎngzuò	сущ.	V	кафедра; трывауна; курс (цикл) лекций	кафедра; трибуна; курс (цикл) лекций
角度	jiǎodù	сущ.	V	градус; пункт гледжання	градус; точка зрения

教	jiāo jiào	гл.	III	навучаць	обучать
教材	jiāocái	сущ.	V	навучальны матэрыял	учебный материал
教练	jiàoliàn	сущ.	V	навучаць; трэнаваць	обучать; тренировать
教室	jiàoshì	сущ.	II	клас; аўдыторыя	класс; аудитория
教授	jiàoshòu	сущ.	IV	прафесар	профессор
教育	jiàoyù	сущ.	IV	навучанне; асвета; адукцыя	обучение; просвещение; образование
阶段	jiēduàn	сущ.	V	этап; фаза; ступень	этап; фаза; ступень
节	jié	сущ.	V	сустаў; абзац; параграф; свята; дэталь	состав; абзац; параграф; праздник; деталь
节奏	jiézòu	сущ.	VI	рытм; такт	ритм; такт
结论	jiélún	сущ.	V	змеркаванне; выснова	умозаключение; вывод
解释	jiěshì	гл., сущ.	IV	тлумачыць; тлумачанне	объяснять; толкование
精通	jīngtōng	прил.	VI	даасведчаны	знающий; опытный
句子	jùzi	сущ.	III	сказ; выраж	предложение; фраза
考试	kǎoshì	сущ.	IV	экзамен; выпрабаванні	экзамен; испытания
科目	kēmù	сущ.	VI	прадмет; дысцыпліна; падзель; пункты	предмет; дисциплина; разделы; пункты
刻苦	kèkǔ	прил.	V	чягавіты; зацяты; упарты	выносливый; упорный
课	kè	сущ.	IV	прадмет; дысцыпліна; лекцыя; урок	предмет; дисциплина; лекция; урок
课程	kèchéng	сущ.	V	навучальны курс; курс обучения; предмет; дысцыпліна	курс обучения; предмет; дисциплина
空洞	kōngdòng	прил.	VI	пусты; беззмястоўны	пустой; бессодержательный
枯燥	kūzào	прил.	VI	нудны; сухі	нудный; сухой
旷课	kuàngkè	гл.	VI	пратускаць	заняткі; пропускать
朗读	lǎngdú	гл.	VI	прагульваць	прогуливать
乐趣	lèqù	сущ.	VI	чытаць	читать вслух; декламиро-
乐趣	lèqù	сущ.	VI	дэкламаваць	вать
理论	lǐlùn	сущ.	V	радасць; усцеха	радость; отрада
理由	lǐyóu	сущ.	V	тэорыя	теория
				прычына; матыў;	причина;
				доказ; падстава	доказ; основание
					мотив;

历史	lìshǐ	сущ.	III	гісторыя	история
立体	lìtǐ	сущ.	VI	цела (у матэматыцы); аб'ёмы; трохмерны	тело (в математике); объёмный; трёхмерны
联想	liánxiǎng	гл.	VI	на асацыяци	по ассоциации
练习	liànxí	гл.	III	практыкаваца;	упражняться; упражнение
列举	lièjǔ	гл.	VI	пералічваца;	перечислять;
				прыводзіць (приклады)	приводить (примеры)
领会	lǐnghuì	гл.	VI	зразумець;	понять;
				уцяміць;	уразуметь;
领悟	lǐngwù	гл.	VI	успрыняць	воспринять
留学	liúxué	гл.	IV	разумець;	понимать; осознавать
				усведамляць	
留学	liúxué	гл.	IV	навучаца за мяжой	обучаться за границей
录取	lùqǔ	гл.	V	заличаца;	зачислять;
				прымаць (у	принимать (в
				навучальную	учебное заведение)
				ўстанову)	
论坛	lùntán	сущ.	VI	форум; трывуна	форум; трибуна
论文	lùnwén	сущ.	V	артыкул; дысертация	статья; диссертация
论证	lùnzhèng	гл.	VI	аргумент;	аргумент; обоснование;
				абгрунтаванне; довад	доказательство
逻辑	luójí	сущ.	V	логіка; лагічны	логика; логический
描绘	miáohuì	сущ., гл.	VI	маляваца;	рисовать; изображать
				адлюстроўваца	
描写	miáoxiě	сущ., гл.	VI	апісваца;	описывать; описание
				апісанне	
名词	míngcí	сущ.	VI	назоўнік	имя существительное
明白	míngbái	сущ., гл.	III	разумець; зразумелы	понимать; понятный
命名	mìngmíng	сущ., гл.	VI	называца	называть; наименование
摸索	mōsuō	сущ., гл.	VI	шукаца;	искать;
				нащупваца;	нащупывать;
				наўздагад;	наугад; наоушп
				навомбашак	
模仿	mófǎng	сущ., гл.	V	пераймаца;	подражать; имитировать;
				імітаваца;	
				перайманне;	подражание; имитация
				імітацыя	
母语	mǔyǔ	сущ.	VI	родная мова	родной язык
目标	mùbiāo	сущ.	V	мэта	цель
目的	mùdì	сущ.	IV	мэта	цель
目录	mùlù	сущ.	V	каталог; змест	каталог; оглавление
内容	nèiróng	сущ.	IV	змест	содержание

年级	niánjí	сущ.	III	клас; курс	класс; курс
攀登	pāndēng	сущ., гл.	VI	падымаца; караскаца	подниматься; карабкаться
培训	péixùn	сущ., гл.	VI	навучашь; трэніраваць; павышэнне кваліфікацыі	обучать; тренировать; повышение квалификации
培养	péiyǎng	сущ., гл.	VI	выхоўваць; рыхтаваць; выхаванне	воспитывать; готовить; воспитание
培育	péiyù	сущ., гл.	VI	развіваць; развіццё	развивать; развитие
偏差	piānchā	сущ.	VI	недакладнасць	неточность
片面	piànmìàn	прил., гл.	V	адзін бок; аднабаковы	одна сторона; односторонний
平方	píngfāng	сущ.	V	квадрат; квадратны	квадрат; квадратный
平行	píngxíng	сущ., прил., нареч.	VI	паралель; паралельны; на адным узроўні	параллель; параллельный; на одном уровне
平均	píngjūn	сущ., гл.	V	сярэдні; ўраўноўваць	средний; уравнивать
平面	píngmiàn	сущ.	VI	плоскасць; плоскі	плоскость; плоский
评估	pínggū	сущ., гл.	VI	ацэньваць; адзнака	оценивать; оценка
普通话	pǔtōnghuà	сущ.	III	путунхуа (агульнацянальная кітайская мова)	путунхуа (общенациональный китайский язык)
人才	réncái	сущ.	V	талент; кваліфіканы працаўнік	талант; квалифицированный работник
日记	rìjì	сущ.	IV	дзённік; штодзённік	дневник; ежедневник
三角	sānjiǎo	сущ.	VI	трохвугольнік	треугольник
散文	sǎnwén	сущ.	VI	проза	проза
设想	shèxiāng	сущ., гл.	VI	меркаваць; здагадка	предполагать; предположение
声调	shēngdiào	сущ.	V	мелодыка; меладычнасць; націск; тон	мелодика; мелодичность; нациск; тон
省略	shěnglüè	гл.	V	скараціць; скарачэнне	сократить; сокращение
诗	shī	сущ.	V	верш	стих
实践	shíjiàn	сущ., гл.	V	ажыццяўляць; практика; практичны	осуществлять; практика; практический
实习	shíxí	гл.	V	практикавацца; практика	практиковаться; практика
实验	shíyàn	сущ.	V	эксперымент; экспериментаваць	эксперимент; экспериментировать

实质	shízhì	сущ.	VI	сутнасць; рэальны	сущность; реальный
试卷	shìjuàn	сущ.	V	экзаменацыйная работа	экзаменационная работа
收获	shōuhuò	сущ., гл.	V	вынікі; поспехі; атрымліваць вынікі	результаты; успехи; получать результаты
书籍	shūjí	сущ.	VI	кнігі; літаратура	книги; литература
数据	shùjù	сущ.	V	дадзеня; статыстыка	данные; статистика
数学	shùxué	сущ.	III	матэматыка	математика
数字	shùzì	сущ.	IV	лічба; лік	цифра; число
水平	pínggǔ	сущ.	III	ўзровень	уровень
思索	sīsuǒ	гл.	VI	старанна абдумваць	тицательно обдумывать
探讨	tàntǎo	гл.	VI	даследаваць; даследаванне	исследовать; исследование
提纲	tígāng	сущ.	V	тэзіси; канспект	тезисы; конспект
提高	tígāo	гл.	III	павышаць	повышать
提问	tíwèn	гл.	V	задаваць пытанне	задавать вопрос
题	tí	сущ.	II	загаловак; тэма	заглавие; тема
题材	tícái	сущ.	VI	сюжэт; змест	сюжет; содержание
题目	tímù	сущ.	V	тэма	тема
体会	tǐhuì	гл.	V	даведацца на ўласным вольніце; зразумець	узнать на собственном опыте; понять
体积	tǐjī	сущ.	V	аб'ём	объём
体育	tǐyù	сущ.	III	фізічная культура	физическая культура
填空	tiánkòng	гл.	IV	запаўняць пустыя месцы	заполнять пустые места
条件	tiáojiàn	сущ.	IV	ўмова; абставіны	условие; обстоятельства
调剂	tiáojì	гл.	VI	размяркоўваць	распределять
推理	tuīlǐ	гл.	VI	рабіць выснову; выснова	делать вывод; вывод
推论	tuīlùn	гл.	VI	рабіць выснову; выснова	делать вывод; вывод
退步	tuíbù	гл.	V	адступаць; дэградаваць	отступать; деградировать
椭圆	tuǒyuán	сущ.	VI	авал	овал

文具	wénjù	сущ.	V	пісьмовыя прылады	письменные принадлежности
文献	wénxiān	сущ.	VI	літаратурны (пісьмовы) помнік	литературный (письменный) памятник
文学	wénxué	сущ.	V	літаратура	литература
文章	wénháng	сущ.	IV	артыкул	статья
问题	wèntí	сущ.	II	пытанне	вопрос
物理	wùlǐ	сущ.	V	фізіка	физика
系	xì	сущ.	V	сістэма; факультэт; шнурок; тесьма	система; факультет; шнурок; тесьма
橡皮	xiàngpí	сущ.	V	гума; каўчук; гумка	резина; каучук; резинка; ластик
写	xiě	гл.	I	пісаць	писать
写作	xiězuò	гл.	VI	складаць; пісаць; творчасць	сочинять; писать; творчество
序言	xùyán	сущ.	VI	прадмова; уступ; прэамбула	предисловие; вступление; преамбула
学历	xuélì	сущ.	VI	адукацыя	образование
学术	xuéshù	сущ.	V	навука; навуковы	наука; научный
学说	xuéshuō	сущ.	VI	навучанне; тэорыя	учение; теория
学位	xuéwèi	сущ.	VI	навуковая ступень	учёная степень
学问	xuéwèn	сущ.	V	навука; веды	наука; знания
学习	xuéxí	гл.	I	вучыць	учить
学校	xuéxiào	сущ.	I	навучальная ўстанова	учебное заведение
演讲	yǎnjiāng	гл., сущ.	VI	даклад; лекцыя; пра- мова; чытаць лекцыю; выступаць (з прамо- вай)	доклад; лекция; речь; читать лекцию; выступать (с речью)
要点	yàodiǎn	сущ.	VI	асноўны тэзіс; асноўны пункт	основное положение; основной пункт
要素	yàosù	сущ.	VI	галоўны фактар; асноўны элемент	главный фактор; основной элемент
意思	yìsi	сущ.	II	значэнне; сэнс;	значение; смысл; мнение
用功	yònggōng	прил.	VI	меркаванне	
优异	yōuyì	прил.	VI	старанны	старателльный
语法	yǔfǎ	сущ.	III	выдатны; выбітны	отличный; выдающийся
				грамматыка	грамматика

语言	yǔyán	сущ.	III	мова	язык
预习	yùxí	гл.	III	рыхтаваща папярэдне	готовиться предварительно
阅读	yuèdú	гл.	V	чытаць	читать
运算	yùnsuàn	гл.	VI	лічыць	считать
摘要	zhāiyào	гл., сущ.	VI	канспектаваць; канспект	конспектировать; конспект
掌握	zhǎngwò	гл.	V	авалодаца; засвоіць	овладеть; усвоить
哲学	zhéxué	сущ.	V	філасофія	философия
真理	zhēnlí	сущ.	V	праўда	правда
证明	zhèngmíng	сущ., гл.	IV	даказваць; доказ	доказывать; доказательство
证书	zhèngshū	сущ.	VI	пасведчанне; дыплом	удостоверение; диплом
知识	zhīshí	сущ.	IV	веды	знания
中文	zhōngwén	сущ.	IV	кітайская мова	китайский язык
重点	zhòngdiǎn	сущ.	IV	ключавы пункт; важны; галоўны	ключевой пункт; важный; главный
主题	zhǔtí	сущ.	VI	асноўная тэма; сюжэт	основная тема; сюжет
著作	zhùzuò	сущ.	VI	твор; праца; складаць	произведение; сочинять
专科	zhuānkē	сущ.	VI	спецкурс;	спецкурс;
专题	zhuāntí	сущ.	VI	спецыяльны предмет	специальный предмет
专业	zhuānyè	сущ.	IV	спецыяльнасць;	специальность;
专长	zhuāncháng	сущ.	VI	спецыялізаваны	специализированный
资料	ziliao	сущ.	V	матэрыялы; дадзеныя	материалы; данные
字	zì	сущ.	I	іерогліф; слова	иероглиф; слово
字典	zìdiǎn	сущ.	III	слоўнік (іерогліфаў)	словарь (иероглифов)
字母	zìmǔ	сущ.	VI	літара; алфавіт	буква; алфавит
总结	zǒngjié	сущ., гл.	IV	вынік; вынікова;	итог; вывод; подводить
作弊	zuòbì	гл.	VI	падвоздзіць вынікі	итоги
作品	zuòpǐn	сущ.	V	злоўжыванне; падрабока; падрабляць	злоупотребление; подделка; подделывать
				выраб; твор	изделие; произведение
				(літаратуры; мастацтва)	(литературы; искусства)

作文	zuòwén	сущ., гл.	V	складаць; складанне	сочинять; сочинение
作业	zuòyè	сущ.	III	хатняе заданне	домашнее задание

## 10. 节庆 Праздники

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
拜年	bàinián	гл., сущ.	VI	віншаваць з Новым поздравлять с Новым годам; віншаванне з годом; поздравление с Новым годом	поздравлять с Новым годом
除夕	chúxī	сущ.	V	напярэдадні Новага канун Нового года	канун Нового года
典礼	diǎnlǐ	сущ.	VI	шырымонія	церемония
端午节	duānwǔjié	сущ.	VI	свята лодак дракона	праздник драконьих лодок
对联	duìlián	сущ.	VI	парныя надпісы	парные надписи
鼓掌	gǔzhǎng	гл.	IV	апладзіраваць; аплоды	аплодировать;
				сменты	аплодисменты
国庆节	guóqìngjié	сущ.	V	дзень утварэння КНР	день образования КНР
红包	hóngbāo	сущ.	VI	чырвоны канверт	красный конверт
婚礼	hūnlǐ	сущ.	V	шилюб	брачесочетание
婚姻	hūnyīn	сущ.	V	шилюб	брачесочетание
吉祥	jíxiáng	сущ.	VI	шчаслівы; спрыяльны	счастливый; благоприятный
纪念	jìniàn	гл.	V	памятаць; адзначаць гадавіну; юбілейны; памятны	помнить; отмечать годовщину; юбилейный; памятный
节日	jiéri	сущ.	III	свята	праздник
联欢	liánhuān	сущ., гл.	VI	сустракацца; сустрочча; фестываль	встречаться; встреча; фестиваль
留念	liúniàn	сущ., гл.	VI	дарыць на памяць; памяць; сувенір	дарить на память; память; сувенир
隆重	lóngzhòng	прил.	VI	ўрачысты	торжественный
团圆	tuántuán	гл.	VI	збірацца разам (пра сяйменікаў); дасягнуць жаданых вынікаў; круглы	собираться вместе (о членах семьи); достичь желаемых результатов; круглый
压岁钱	yāsuìqián	сущ.	VI	грашовы падарунак дзецям на Новы год	денежный подарок детям к Новому году
烟花爆竹	Yānhuā bào zhú	сущ.	VI	феерверкі покаўкі	фейерверки и хлопушки
元旦	yuándàn	сущ.	V	першы дзень Новага года	первый день Нового года

元宵节	yuánxiāo jié	сущ.	VI	свята ліхтароў	праздник фонарей
圆满	yuánmǎn	прил.	VI	здавальняочы; пасляховы	удовлетворительный; успешный
致辞	zhìcí	гл.	VI	звярнуцца з прамовай	произносить речь; обратиться с речью
重阳节	chóngyángjié	сущ.	VI	свята хрызантэм (9-ы дзень 9-га месяца по мясцовым календары)	праздник хризантем (9-е число 9-го месяца по луциальному календарю)
祝	zhù	гл.	III	жадаць; віншаваць	желать; поздравлять
祝贺	zhùhè	гл.	IV	віншаваць	поздравлять

## 11. 科技 Наука и техника

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
凹凸	āotū	прил., сущ.	VI	ўвагнута-выпуклы; зубцы	вогнуто-выпуклый; зубцы
奥秘	àomì	сущ.	VI	тайны	тайный
伴随	bànsuí	союз.	VI	суправаджаць; суправаджае	сопровождать; сопутствующий
包围	bāowéi	гл.	VI	атачаць; блакаваць	окружать; блокировать
饱和	bǎohé	прил., сущ.	VI	сыты; поўны; насычэнне	сытый; полный; насыщение
爆炸	bàozhà	гл., сущ.	VI	выбухаць; выбух	взрывать; взрыв
比重	bǐzhòng	сущ.	VI	удзельная вага; значнасць; працэнт	удельный вес; значимость; процент
变化	biànhuà	гл., сущ.	III	змяняцца; змена	изменяться; изменение
辨认	biànrèn	гл.	VI	распознаваць; пазнаваць	распознавать; узнавать
标记	biāojì	сущ.	VI	знак; адзнака; марка	знак; отметка; марка
侧面	cèmiàn	нареч., сущ.	VI	бок; профіль; пабочны; укосны	сторона; профиль; побочный; косвенный
层次	céngcì	сущ.	VI	ўзровень; прыступка; паслядоўнасць	уровень; ступень; последовательность
差别	chābié	сущ.	IV	розніца	разница
缠绕	chánrào	гл.	VI	абвязваць; абмотваць; турбаваць; надакучаць	обвязывать; обматывать; беспокоить; надоедать
产生	chǎnshēng	гл.	V	узікаць; адбывацца; возникать;	происходить;
超过	chāoguò	союз.	IV	ствараць	создавать
彻底	chèdǐ	нареч.	V	перасягнуць;	превзойти; обогнать;
沉淀	chéndiàn	сущ.	VI	абагнаць; звыш-	сверх-
彻底	chèdǐ	нареч.	V	цалкам; да канца;	полностью; до конца;
沉淀	chéndiàn	сущ.	VI	паслядоўна	последовательно
陈列	chénliè	гл.	VI	асадак	осадок
称	chēng、chèng chèn	гл.	V	расстаўляць;	расставлять; перечислять
呈现	chéngxiàn	гл.	VI	пералічваць	
称	chēng、chèng chèn		V	узважваць;	взвешивать;
呈现	chéngxiàn	гл.	VI	адпавяддаць	соответствовать
程度	chéng dù	сущ.	V	узікаць; з'яўляцца	возникать; появляться
				ступень; маштаб;	степень; масштаб; мера
				мера	

充当	chōngdāng	гл.	VI	служыць чым-небудзь; выступаць цалкам; поўны	служить у роли чаго-небудзь дастаковы; напоўны	выступать в роли чего-либо; полностью; достаточный; полный	чем-либо;
充分	chōngfèn	прил., сущ., нареч.	V				
充满	chōngmǎn	гл., прил.	V	поўны; напоўніца		полный; наполниться	
出现	chūxiàn	гл.	III	выяўляцца; узнікаць		обнаруживаться; возникать	
初步	chūbù	нареч.	VI	пачатковы; папярэдні; першы крок		начальный; предварительный; первый шаг	
创造	chuàngzào	гл., сущ.	V	ствараць; тварыць; тварэнне; стварэнне		создавать; творить; творение; создание	
纯粹	chúncuì	прил.	VI	чысты; без прымешкі		чистый; без примеси	
雌雄	cíxíóng	сущ.	VI	самка і самец; пара		самка и самец; пара	
次序	cìxù	сущ.	VI	паслядоўнасць; парадак		последовательность; порядок	
存	cún	гл.	V	быць; існаваць; захоўвацца		быть; существовать; сохраняться	
存在	cúnzài	гл., сущ.	V	існаваць; існаванне		существовать; существование	
搭	dā	гл.	VI	пабудаваць; збудаваць		построить; соорудить	
搭配	dāpèi	гл.	VI	злучаць; камбінаваць		соединять; комбинировать	
达到	dádào	гл.	VI	дасягнуць		достигнуть	
大型	dàxíng	прил.	VI	буйны; вялікі		крупный; большой	
弹性	tánxìng	сущ.	VI	пругасць; эластычнасць; пруткі; эластычны		упругость; эластичность; упругий; эластичный	
地震	dìzhèn	сущ.	VI	землятрус		землетрясение	
递增	dízēng	гл.	VI	пропарцыйна павялічвацца		пропорционально увеличиваться	
电源	diànyuán	сущ.	VI	крыніца харчавання; энергобаза	источник питания; энергобаза		
垫	diàn	гл.	VI	падкладаць; падсцілаючы		подкладывать; подстилать	
动态	dòngtài	сущ.	VI	абстаноўка; сітуацыя; тэндэнцыя		обстановка; ситуация; тенденция	
堆积	duījī	гл.	VI	складаць у кучу; назапашваць		складывать в кучу; накапливать	
对比	duìbǐ	гл., сущ.	VI	параўноўваць		сравнивать	

对称	duìchèn	гл.	VI	сіметрия	симметрия
二氧化碳	èryānghuàtàn	сущ.	VI	вуглякіслы газ	углекислый газ
发射	fāshè	гл.	VI	выпраменьваць; выпусціць	излучать; выпустить
发现	fāxiàan	гл.	III	выяўляць	обнаруживать
反射	fǎnshè	гл.	VI	адпостроўвацца	отражаться
范畴	fànchóu	сущ.	VI	форма; ўзор; сфера	форма; образец; сфера
放大	fàngdà	гл.	VI	павялічваць; пашыраць	увеличивать; расширять
飞翔	fēixiáng	гл.	VI	парыць у паветры	парить в воздухе
沸腾	fèiténg	гл.	VI	кіпець; бурліць	кипеть; бурлить
分辨	fēnbìan	гл.	VI	адрозніваць	различать
分解	fēnjiě	гл.	VI	распадацца; раскладацца	распадаться; разлагаться
分量	fēnlìang	сущ.	VI	вага; мера; складнік	вес; мера; составляющая
粉末	fēnmò	сущ.	VI	парашок	порошок
幅度	fú dù	сущ.	VI	амплітуда	амплитуда
腐蚀	fǔshí	гл.	VI	ўядацца; раз'ядзець	въедаться; разъедать
复制	fùzhì	гл.	V	капіраваць	копировать
覆盖	fùgài	гл.	VI	пакрываць	покрывать
杠杆	gànggǎn	сущ.	VI	рычаг	рычаг
高潮	gāocháo	сущ.	VI	прыліў; прыбой; ўздым	прилив; прибой; подъём
隔离	gé lí	гл., сущ.	VI	аддзяляць; ізаляваць; ізоляцыя	отделять; изолировать; изоляция
工业	gōngyè	сущ.	V	прамысловасць	промышленность
功能	gōngnénɡ	сущ.	V	функцыя; здольнасць	функция; способность
贡献	gòngxiàn	сущ.	V	ўклад; лепта; ўносіць	вклад; лепта; вносить
构成	gòuchéng	гл.	V	ўбудаваць; ўтварыць	соорудить; образовать
固定	gùdìng	гл.	V	ўсталяваць; пастаянны; асноўны	установить; постоянный; основной
固体	gùtǐ	сущ.	V	цвёрдае цела	твёрдое тело
关闭	guānbì	гл.	V	зачыніць	закрыть

管子	guǎnzi	сущ.	V	труба	труба
光滑	guānghuá	прил.	V	слізкі; гладкі	скользкий; гладкий
光明	guāngmíng	сущ.	V	светлы; бліскучы	светлый; блестящий
轨道	guǐdào	сущ.	VI	чыгуначны шлях; правіла; заканамернасць	железнодорожный путь; правило; закономерность
过滤	guòlǜ	гл.	VI	фільтраваць	фильтровать
罕见	hǎnjiàn	прил.	VI	рэдкі; дзіўны	редкий; удивительный
合成	héchéng	гл	VI	сумаваць	суммировать
互联网	hùliánwǎng	сущ.	VI	Інтэрнэт	Интернет
缓解	huǎnjiě	гл.	V	змякчыць; уладзіць	смягчить; уладить
灰尘	huīchén	сущ.	V	пыл	пыль
混浊	hùnzhuó	прил.	VI	каламутны; брудны	мутный; грязный
火焰	huǒyàn	сущ.	VI	пажар; полымя	пожар; пламя
火药	huǒyào	сущ.	VI	порах	порох
机械	jīxiè	сущ.	VI	механізм; машина	механизм; машина
基因	jīyīn	сущ.	VI	ген; асноўная прычына	ген; основная причина
极限	jíxiànlí	нареч.	VI	мяжы; максімальны	предел; граница; максимальный
急剧	jíjù	прил.	VI	імкліва; рэзкі; імклівы	стремительно; резкий; стремительный
技术	jìshù	сущ.	IV	тэхніка; майстэрства	техника; мастерство
迹象	jìxiàng	сущ.	VI	след; прыкмета; сімптом	след; признак; симптом
尖端	jiānduān	сущ.	VI	вастрый; канец; остриё; конец; вершина; вяршыня; вышыня	высота
坚硬	jiānyìng	прил.	VI	швёрды; моцны	твёрдый; крепкий
间接	jiànjiē	нареч.	VI	ускосны; апасродкавана	косвенный; опосредованно
减少	jiǎnshǎo	гл.	IV	памяншашаць; скарачаць	уменьшать; сокращать
桨	jiǎng	сущ.	VI	вясло	весло
降低	jiàngdī	гл.	IV	знізіць	снизить
降落	jiàngluò	гл.	V	спускацца; прыземляцца; падаць	спускаться; приземляться; падать

交叉	jiāochā	нареч.	VI	перакрыжоўвацца; перасякацца; скрыжаванне	перекрещиваться; пересекаться; пересечение
结合	jiéhé	гл.	V	злучаць	соединять
结晶	jiéjīng	сущ.	VI	кристаль	кристалл
金属	jīnshǔ	сущ.	V	метал	металл
浸泡	jìnprào	гл	VI	прамокнуць; прамакаць	промокнуть; пропитывать
茎	jīng	сущ.	VI	сцябло; ствол;	стебель; ствол; рукоятка
距离	jīng	сущ.	IV	дзяржалнія	
	jūlǐ			адлегласць	расстояние
科学	kēxué	сущ.	IV	навука	наука
空隙	kōngxì	сущ.	VI	прамежак; свабоднае месца	промежуток; свободное место
孔	kǒng	сущ.	VI	дзірка	дырка
利用	lìyòng	гл.	V	выкарыстоўваць	использовать
煤炭	méitàn	сущ.	V	вугаль	уголь
密度	mì dù	сущ.	VI	шчыльнасць	плотность
模型	móxíng	сущ.	VI	мадэль; узор	модель; образец
膜	mó	сущ., гл.	VI	абалонка	плёнка; оболочка;
摩擦	mócā	сущ., гл.	VI	перці; шараванне	тереть; трение
能量	néngliàng	сущ.	VI	здольнасць	способность
凝固	nínggù	сущ., гл.	VI	дубянець; цвёрды	затвердевать; твёрдый
泡沫	pàomò	сущ.	VI	пена; бурбалкі	пена; пузыри
漂浮	piāofú	сущ., гл.	VI	плаваць; павяrhoўны;	плавать; поверхностный;
				легкадумны	легкомысленный
屏障	píngzhàng	сущ., гл.	VI	прыкрыццё; абарона;	прикрытие; защита;
				заслон	заслон
燃烧	ránshāo	сущ., гл.	V	гарэць; запальвацца;	гореть; воспламеняться;
				гарэнне	горение
人类	rénlèi	сущ.	V	чалавецтва	человечество
溶解	róngjiě	сущ., гл.	VI	раствараць;	растворять; растворение
				растварэнне	
融化	rónghuà	сущ., гл.	V	раставаць; раставанне	таять; таяние
渗透	shèntòu	гл.	VI	пранікаць; працякаць;	проникать; протекать;
				прасочвацца	просачиваться

生锈	shēngxiù	гл.	VI	іржавець; пакрыща ржою	ржаветь; покрыться ржавчиной
识别	shíbié	гл.	VI	адрозніваць	различать
太空	tàikōng	сущ.	VI	космас	космос
探测	tànchè	гл.	VI	шукаць; вышукваць; зандаваць	искать; выискивать; зондировать
探索	tānsuǒ	гл.	VI	шукаць; дашуквацца	искать; доискиваться
天文	tiānwén	сущ.	VI	астрономія	астрономия
铜	tóng	сущ.	V	медзь	меди
途径	tújìng	сущ.	VI	шлях; дорога	путь; дорога
威力	wēilì	сущ.	VI	магутнасць; моц; сіла	могущество; мощь; сила
微观	wēiguān	прил.	VI	мікра даследаванне; мікрап	микроисследование; микро-
卫星	wèixīng	сущ.	VI	астр. спадарожнік	астр. спутник
物质	wùzhì	сущ.	V	матэрый; речыва	материя; вещество
误差	wùchā	сущ.	VI	хібнасць; абмыла; адхіленне	погрешность; ошибка; отклонение
吸收	xīshōu	гл.	VI	усмоктываць; убіраць; паглынаць	всасывать; впитывать; вбирать; поглощать
熄灭	xīmiè	гл.	VI	згасаць; патухнуць	гаснуть; угасать; потухнуть
系统	xítǒng	сущ.	V	сістэма; парадак	система; порядок
细胞	xìbāo	сущ.	VI	клетка	клетка
纤维	xiānwéi	сущ.	VI	валакно; абалоніна	волокно; клетчатка
显示	xiǎnshì	гл.	V	прадэмантраваць; паказаць	продемонстрировать; показать
现象	xiànxìàng	сущ.	V	з'явя; феномен	явление; феномен
相差	xiāngchà	прил.	VI	адрозніваща	отличаться; разниться
相等	xiāngděng	прил.	VI	роўны; аднолькавы	равный; одинаковый
镶嵌	xiāngqiàn	гл.	VI	інкрустраваны; устаўляць; апраўляць	инкрустировать; вставлять; оправлять; обрамлять
效率	xiàolǜ	сущ.	V	прадукцыйнасць; эфектыўнасць	производительность; продуктивность; эффективность
形成	xíngchéng	гл.	V	фармавацца; складвацца	формироваться; складываться

形式	xíngshì	сущ.	V	форма; зиеншні выгляд; зиеншнасыць	форма; внешний вид; внешность
性能	xìngnēng	сущ.	VI	ўласцівасыць;	свойство; характеристика
性质	xìngzhì	сущ.	V	характарыстыка характар; уласцівасыць	характер; свойство
压缩	yāsūō	гл.	VI	сціскаць; ушчыль- няць; скарачаць	скимать; уплотнять; сокращать
岩石	yánshí	сущ.	VI	скала; горная парода; камень	скала; горная порода; камень
演变	yǎnbiàn	гл.	VI	развівацца; эвалюцыянаваць	развиваться; эволюционировать
氧气	yǎngqì	сущ.	VI	кісларод	кислород
样品	yàngpǐn	сущ.	VI	ўзор; проба	образец; проба
遥控	yáokòng	гл.	VI	дистанцыйнае кіраванне; тэлекіраванне	дистанционное управление; телеуправление
液体	yètǐ	сущ.	V	вадкасъ	жидкость
仪器	yíqì	сущ.	VI	вымяральнае (навуко- вая) аппаратура	измерительная (научная) аппаратура
翼	yì	сущ.	VI	крыло; крылы	крыло; крылья
银	yín	сущ.	V	срэбра	серебро
影子	yǐngzǐ	сущ.	V	ценъ; адлюстраванне	тень; отражение
应用	yìngyòng	сущ.	V	прымяне	применение
用途	yòngtú	сущ.	V	ужыванне; прызначэнне	применение; назначение
预报	yùbào	гл.	V	прагназаваць	прогнозировать
元素	yuánsù	сущ.	VI	складовая элемент	составная часть; элемент
原理	yuánlǐ	сущ.	VI	асноўны прынцып; аксіёма	основное положение; принцип; аксиома
原料	yuánliào	сущ.	V	сыравіна	сырье
运用	yùnyòng	гл.	V	прымяняць; выкарыстоўваць	применять; использовать
杂交	záijiāo	гл.	VI	скрываць	скрещивать
扎	zhā	гл.	VI	калоць; укалоць; кінуцца; рынуцца	колоть; уколоть; броситься; ринуться
粘贴	zhāntiē	гл.	V	прыляпіць; наклеіць	приkleйт; наклеить
振动	zhèndòng	сущ.	V	вібрацыя; вібраванне; ваганне	вибрация; выбрирование; колебание

蒸发	zhēngfā	гл.	VI	выпарвацца	испаряться
正负	zhèngfù	сущ.	VI	плюс-мінус	плюс-минус
中心	zhōngxīn	сущ.	V	цэнтр	центр; сердцевина
重叠	chóngdié	гл.	VI	паўтарацца; дублявацца	повторяться; дублироваться
重量	zhòngliàng	сущ.	V	вага; цяжар	вес; тяжесть
铸造	zhùzào	гл.	VI	ліць; ствараць;	литъ; создавать;
装卸	zhuāngxiè	гл.	VI	фармаваць пагружаць і разгружаць	формировать погружать и разгружать
状态	zhuàngtài	сущ.	V	становішча	положение
阻碍	zǔ'ài	гл.	VI	перашкаджаць	мешать; препятствовать

## 12. 旅游 Путешествия

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
拜访	bàifāng	гл., сущ.	VI	візіт; наведваць	визит; посещать
包袱	bāofu	сущ.	VI	груз	груз
参观	cānguān	гл., сущ.	IV	наведваць; наведванне	посещать; посещение
出发	chūfā	гл., сущ.	IV	адправіца; адпраўленне	отправиться; отправление
穿越	chuānyuè	гл., сущ.	VI	праход; праходзіць	проход; проходить
淡季	dànjì	сущ.	VI	мёртвы сезон	мёртвый сезон
导游	dǎoyóu	сущ.	IV	гід	гид
风光	fēngguāng	сущ.	VI	выгляд; ландшафт	вид; ландшафт
风景	fēngjǐng	сущ.	IV	краявід	пейзаж
观光	guānguāng	сущ.	VI	наведванне	посещение
海拔	háibá	сущ.	VI	вышыня над узроўнем мора	высота над уровнем моря
海滨	háibīn	сущ.	VI	марское ўзбярэжжа	морское побережье
航班	hángbān	сущ.	IV	рэйс	рейс
护照	hùzhào	сущ.	III	парапорт	паспорт
经历	jīnglì	сущ.	IV	досвед	опыт
景色	jǐngsè	сущ.	V	краявід	пейзаж
络绎不绝	luòyìbùjué	прил.	VI	бесперапынны	непрекращающийся
旅游	lǚyóu	сущ.	II	падарожжа	путешествие
茫茫	mángmáng	прил.	VI	бязмежны	бескрайний
迷路	mílù	прил., гл., сущ.	V	заблукаць; які збліўся са шляху	заблудиться; сбившийся с пути
民族	mínzú	сущ.	IV	нацыянальнасць; этнічна група	национальность; этническая группа
名胜古迹	míngshènggǔ	сущ.	V	гістарычныя славутасці	исторические достопримечательности
盆地	jǐ	сущ.	VI	западзіна	впадина
平坦	píngtǎn	прил.	VI	роўны	ровный
平原	píngyuán	сущ.	VI	раўніна	равнина

坡	pō	сущ.	VI	схіл	склон
瀑布	pùbù	сущ.	VI	вадапад	водопад
森林	sēnlín	сущ.	IV	лес	лес
树	shù	сущ.	III	дрэва	дерево
塔	tǎ	сущ.	V	вежа	башня
天空	tiānkōng	сущ.	V	неба	небо
田野	tiányě	сущ.	V	поле	поле
停泊	tíngbó	гл.	VI	стаяць на якары	стоять на якоре
溪	xī	сущ.	VI	горны ручай	горный ручей
向导	xiàngdǎo	сущ.	VI	правадыр	проводник
悬崖峭壁	xuányáqìào bì	сущ.	VI	круты абрый	крутой обрыв
一路平安	yīlùpíng'ān	прил.	V	у добры шлях	счастливого пути
游览	yóulǎn	гл.	V	наведваць	посещать
园林	yuánlín	сущ.	VI	парк	парк
长途	chángtú	прил.	V	доўгі шлях	долгий путь
帐篷	zhàngpéng	сущ.	VI	палатка; намёт	палатка; шатёр
照片	zhàopiàn	сущ.	III	фотаздымак	фотография
照相机	zhàoxiàngjī	сущ.	III	фотаапарат	фотоаппарат
著名	zhùmíng	прил.	IV	вядомы	известный
壮观	zhuàngguān	прил.	VI	уражлівы	впечатляющий
壮丽	zhuànglì	прил.	VI	выдатны	прекрасный

### 13. 描述人、事物 Описание людей и предметов

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
矮	ǎi	прил.	III	нізкі	низкий
安静	ānjìng	прил., сущ.	III	шіхі	тихий
安全	ānquán	сущ.	IV	бяспека	безопасность
安详	ānxiáng	прил.	VI	спакойны	невозмутимый
霸道	bàdào	прил.	VI	жорсткі	жестокий
败坏	bàihuài	гл., прил.	VI	псаваць	портить
饱经沧桑	bǎojīngcāngsāng	прил.	VI	нямала перанесці	не мало испытать на своём веку
保守	bǎoshǒu	прил., сущ.	VI	сваім жыцці	защищать
卑鄙	bēibǐ	прил.	VI	абараняць	
悲惨	bēicǎn	прил., сущ.	VI	подлы	подлый
被动	bèidòng	прил.	VI	трагічны; тужлівы	трагический; горестный
本能	běnnéng	сущ.	VI	прыроджаная	врождённая способность;
笨	bèn	прил., сущ.	IV	здольнасць; інстынкт	инстинкт
笨拙	bènzhuō	прил.	VI	дурны; неразумны	глупый
贬低	biǎndī	гл.	VI	нязграбны	неуклюжий
扁	biǎn	прил.	VI	прыміжаць; маліць	принижать; умалять
辫子	biànzi	сущ.	VI	плоскі; тонкі	плоский; тонкий
飙升	biāoshēng	гл., сущ.	VI	каса	косичка
别扭	bièniu	прил.	VI	хутка расці; хуткі ўзрост	быстро расти; быстрый рост
不相上下	bùxiāngshàng xià	прил.	VI	нязручны; непрыемны	неудобный; неприятный
不屑一顾	bùxìèyīgù	гл.	VI	аднолькавы	одинаковый
不择手段	bùzéshǒuduàn	прил.	VI	грэбаваць	пренебрегать
步伐	bùfá	сущ.	VI	беспринцыповы	беспринципный
残疾	cánjí	прил., сущ.	V	крок; хада	шаг; поступь
				інвалід; знявеchanы	инвалид;увечный

残酷	cánkù	прил., сущ.	VI	жорсткі	жестокий
残忍	cánrěn	прил., сущ.	VI	бязлітасны	безжалостный
仓促	cāngcù	прил., сущ.	VI	паспешны; спешка	поспешный; спешка
操心	cāoxīn	прил.	V	турбаваща	тревожиться
草率	cǎoshuài	прил.	VI	нядбайны	небрежный
层出不穷	céngchūbùqíóng	прил.	VI	бесперапынна ўзнікаючы	непрерывно возникающий
差	chā	прил., сущ.	III	параўнальна; рознасць	сравнительно; разность
颤抖	chànđou	прил., сущ.	VI	дрыжаць	дрожать
昌盛	chāngshèng	прил., сущ.	VI	квітнеочы; росквіт	процветающий; расцвет
猖狂	chāngkuáng	прил., сущ.	VI	шалёны	безумный
超级	chāojí	прил.	VI	вышэйшай якасці;	высшего качества; сверх-
朝气蓬勃	zhāoqìpéngbó	прил.	VI	звыш-; супер- бадзёры	супер- бодрый
沉着	chénzhuó	прил.	VI	стрыманы	хладнокровный
成熟	chéngshú	прил., сущ.	IV	сталы; сталасць	зрелый; зрелость
成长	chéngzhǎng	гл.	V	вырастаць	вырастать
诚恳	chéngkěn	прил.	V	шчыры	искренний
诚实	chéngshí	прил., сущ.	IV	сумленны; сумленнасць	честный; честность
吃惊	chījīng	гл.	IV	здаўляцца	удивляться
吃苦	chīkǔ	прил., сущ.	VI	пакутаваць	страдать
迟缓	chīhuǎn	прил., сущ.	VI	марудлівы	медлительный
冲动	chōngdòng	прил., сущ.	VI	імпульсіўны	импульсивный
崇高	chónggāo	прил., сущ.	VI	высакародны	благородный
丑	chǒu	прил., сущ.	V	брыдкі	бездобразный
丑恶	chǒuè	прил., сущ.	VI	пачварны	бездобразный
臭	chòuxiù	прил., сущ.	V	смярдзочы; духмяны; вонючий; вонять; нюхатъ; смярдзец; нюхаць; запах; вонь пах; смурод	

出色	chūsè	прил., сущ.	V	выдатны	выдающийся
传记	zhuànjì	сущ.	VI	біографія	биография
传统	chuántǒng	прил., сущ.	V	традицыйны	традиционный
吹牛	chuīníú	гл.	VI	выхваляща	хвастаться
吹捧	chuīpěng	гл., сущ.	VI	уздосіць	превозносить
纯洁	chúnjié	прил.	VI	беззаганны	беспорочный
慈祥	cíxiáng	прил.	VI	чулы	отзывачивый
次要	cìyào	прил.	V	другарядны; нязначны	второстепенный; незначительный
聪明	cōngmíng	прил., сущ.	III	разумны	умный
凑合	còuhé	прил.	VI	збіраща; злучаць	собираться; соединять
粗鲁	cūlǔ	прил., сущ.	VI	грубы	грубый
粗心	cūxīn	прил., сущ.	IV	няўажлівы	невнимательный
脆弱	cuìruò	прил., сущ.	VI	кволы	хрупкий
大	dà	прил.	I	вялікі	большой
大方	dàfāng	прил.	VI	шчодры	щедрый
大意	dàyì	прил.	VI	няўажлівы	невнимательный
大致	dàzhì	прил., нар.	VI	у агульных рысах	в общих чертах
呆	ái dāi	прил.	VI	дурны; нерухомы	глупый; неподвижный
单纯	dānchún	прил.	VI	просты	простой
单独	dāndú	прил., сущ., нареч.	VI	асобны; адзін	отдельный; один
单调	dāndiào	прил.	VI	манатонны	монотонный
倒霉	dǎoméi	прил.	VI	няўдачлівы	невезучий
得力	déli	прил.	VI	эфектыўны	эффективный
瞪	dèng	гл.	VI	пільна глядзець	пристально смотреть
低	dī	прил.	III	нізкі; малодшы;	низкий; младший; плохого дрэнней якасці

抵抗	dǐkàng	гл.	VI	супраціўляцца	сопротивляться
地道	dìdào	прил.	VI	сапраўдны	настоящий
地位	dìwèi	сущ.	VI	становішча; месца	положение; место
典型	diǎnxíng	прил.	VI	тыповы; ідэальны	типичный; идеальный
点缀	diǎnduì	гл.	VI	упрыгожваць	украшать
惦记	diànjì	гл.	VI	турбавацца пра	беспокоиться
顶	dǐng	прил.	VI	галава; вяршыня; верхні	голова; вершина; верхний
东张西望	dōngzhāngxī wàng	гл.	VI	глядзець па баках	глядеть по сторонам
斗争	dòuzhēng	гл.	VI	змагацца	бороться
逗	dòu	прил.	VI	да; каля	к; около
独立	dúlì	прил., сущ.	VI	незалежны; незалежнасць	независимый; независимость
独特	dútè	прил.	VI	своеасаблівы	свообразный
端正	duānzhèng	прил.	VI	прыстойны	порядочный
短	duǎn	прил.	III	кароткі; кароткатэрміновы	короткий; краткосрочный
断	duàn	прил.	IV	катэгарычна; перапыніць	категорически; прервать
哆嗦	duōsuo	гл.	VI	дрыжаць	дрожать
堕落	duòluò	гл.	VI	дэградзіраваць	деградировать
恶劣	èliè	прил.	V	агідны	отвратительный
发呆	fādāi	гл.	VI	аслупянець	остолбенеть
发抖	fādǒu	гл.	V	дрыжаць	дрожать
发火	fāhuǒ	гл.	VI	ускіпець	вспылить
发誓	fāshì	гл.	VI	клясціся	клясться
方便	fāngbiàn	прил.	III	зручны	удобный
分别	fēnbìé	гл.	V	адрозніваць; развітвацца	различать; расставаться
愤怒	fènnù	гл.	V	абурацца	негодовать
丰富	fēngfù	прил.	IV	багаты	богатый; обильный
丰满	fēngmǎn	прил.	VI	поўны	полный

风度	fēngdù	сущ.	VI	элегантнасць	элегантность
风格	fēnggé	сущ.	V	стиль	стиль
风趣	fēngqù	сущ.	VI	шкіавасць	интерес
疯狂	fēngkuáng	прил.	V	звар'яцелы	сумасшедший
讽刺	fěngcì	гл.	V	высмейваць	высмеивать
福气	fúqi	сущ.	VI	шчасце	счастье
腐败	fǔbài	прил.	VI	пакудны	гнусный
附和	fùhè	гл.	VI	далучыща	присоединяться
富	fù	прил.	IV	багаты	богатый
富裕	fùyù	прил.	VI	заможны	зажиточный
干脆	gāncuì	прил.	V	адкрыта; прама	открыто; прямо
高	gāo	сущ.	II	высокі	высокий
高超	gāochāo	прил.	VI	шудоўны	превосходный
高级	gāojí	прил.	IV	першакласны	первоклассный
高明	gāomíng	прил.	VI	адукаваны	просвещённый
高尚	gāoshàng	прил.	VI	культурны	культурный
个人	gèréń	сущ.	V	асоба	личность
个性	gèxìng	сущ.	V	характар	характер
个子	gèzi	гл.	IV	рост	рост
各	gègě	прил.	V	кожны; усё	каждый; все
各自	gèzì	прил.	V	індывідуальны	индивидуальный
够	gòu	прил.	IV	дастактова; у поўнай меры	достаточно; в полной мере
古怪	gǔguài	прил.	VI	дзіўны	странный
固执	gùzhí	прил.	VI	упарты	упрямый
乖	guāi	прил.	V	паслухмяны	послушный
关系	guānxì	сущ.	III	сувязь; адносіны	связь; отношение
广大	guǎngdà	прил.	V	шырокі; прасторны	широкий; просторный
广泛	guǎngfàn	прил.	V	шырокі; шырокі	обширный; широкий

广阔	guǎngkuò	прил.	VI	шырокі; прасторны	вялікі;	широкий; просторный	обширный;
归根到底	guīgēndàodǐ	прил.	VI	у рэшце рэшт		в конце концов	
国籍	guójí	сущ.	V	грамадзянства		гражданство	
国际	guójì	сущ.	IV	міжнародны; міжнародныя адносіны		международный; международные отношения	
果断	guōduàn	прил.	VI	рашучы		решительный	
过度	guòdù	прил.	VI	празмерны; залішні		чрезмерный; излишний	
汗	hàn <hán< td=""><td>сущ.</td><td>IV</td><td>пот; змакрэць</td><td></td><td>пот; вспотеть</td><td></td></hán<>	сущ.	IV	пот; змакрэць		пот; вспотеть	
豪华	háohuá	прил.	V	раскошны		роскошный	
豪迈	háomài	прил.	VI	смелы		смелый	
好	hào <h>hǎo</h>	прил., сущ.	I	добры; захапленне		хороший; увлечение	
好客	hàokè	прил.	VI	гасцінны		гостеприимный	
和蔼	héi	прил.	VI	добразычлівы		доброжелательный	
和睦	hémù	прил.	VI	мірны		мирный	
和气	héqi	прил.	VI	дружалюбны		дружелюбный	
轰动	hōngdòng	прил.	VI	здзіўляючы		изумляющий	
宏伟	hóngwěi	прил.	VI	вельчны		величественный	
胡须	húxū	сущ.	V	барада і вусы		борода и усы	
糊涂	hútū	прил.	V	бесталковы		бестолковый	
华裔	huáiyì	сущ.	V	этнічны кітаец; які нарадзіўся за мяжой	этнический родившийся за границей	китаец;	
坏	huài	прил.	III	дрэнны		плохой	
辉煌	huīhuáng	прил.	VI	бліскучы; асляпляльны		блестящий; ослепительный	
活泼	huópo	прил.	IV	жававы		подвижный	
活跃	huóyuè	прил.	V	ажыўлены		оживлённый	
讥笑	jīxiào	гл.	VI	насміхацца		насмехаться	
饥饿	jíè	гл.	VI	галадаць		голодать	
机灵	jīlíng	прил.	VI	знаходлівы		находчивый	

机智	jīzhì	прил.	VI	кемлівы	сообразительный
极端	jíduān	нареч., прил.	VI	надзвичай; вельмі	чрезвычайно; крайне
急功近利	jígōngjìn lì	прил.	VI	гнацца за лёгким поспехам	гнаться за лёгким успехом
急于求成	jíyúqíúchéng	прил.	VI	гнацца за вынікам	гнаться за результатом
急躁	jízào	прил.	VI	усхваляваны	возбуждённый
计较	jìjiào	гл	VI	спрачаща	спорить; притираться
记性	jìxìng	сущ.	VI	памяць	память
忌讳	jǐhuì	сущ.	VI	табу	табу
继承	jìchéng	гл.	VI	наследаваць	наследовать
继往开来	jìwǎngkāilái	прил.	VI	развіваць традыцыю	развивать традицию
坚定	jiāndìng	прил.	VI	трывалы	прочный
坚固	jiāngù	прил.	VI	моцны; цвёрды	крепкий; твёрдый
坚强	jiānqiáng	прил.	V	моцны	сильный
坚韧	jiānrèn	прил.	VI	вынослівы	выносливый
坚实	jiānshí	прил.	VI	надзейны	надёжный
艰难	jiānnán	прил.	VI	цяжкі	трудный
简单	jiǎndān	прил.	III	просты; лёгкі	простой; лёгкий
简化	jiǎnhuà	гл.	VI	спрашчэнне	упрощение
见多识广	jiàn duō shí guǎng	прил.	VI	мець кругагляд	широким кругозором
见解	jiànjiě	сущ.	VI	погляд	мнение
见闻	jiàn wén	сущ.	VI	кругагляд	кругозор
见义勇为	jiàn yì yǒng wéi		VI	змагацца за праўду	бороться за правое дело
僵硬	jiāng yìng	прил.	VI	скарчанелы	окоченелый
讲究	jiǎng jiù	прил.	V	вытанчаны	изысканный
降临	jiànglín	гл	VI	рабіць ласку	нисходить
娇气	jiāoqì	прил.	VI	пяшчотны	нежный
狡猾	jiǎohuá	прил.	V	хітры	хитрый

教养	jiàoyǎng	сущ.	VI	выходящий	воспитывать
杰出	jiéchū	прил.	VI	талантливый	талантливый
结实	jiēshí	прил.	V	дужки	крепкий
津津有味	jīnjīnyǒuwèi	прил.	VI	захапляющими	увлекательный
紧密	jǐnmì	прил.	VI	плетеные; непарынные; тесные; неразрывный;	плетеные; непарынные; тесный; неразрывный;
锦绣前程	jǐnxiùqiánchéng	сущ.	VI	светлая будущая	светлое будущее
谨慎	jǐnshèn	прил.	V	осторожны	осторожный
近	jìn	прил.	II	блізкі	близкий
近视	jīnshì	прил.	VI	блізарукі	близорукий
劲头	jìntóu	сущ.	VI	энергія	энергия
精彩	jīngcǎi	прил.	IV	бліскучы; яркі	блестящий; яркий
精打细算	jīngdǎxìsuàn	прил.	VI	экономна і ашчадна	экономно и расчёлько
精华	jīnghuá	прил.	VI	эліта; самае лепшае	элита; самое лучшее
精确	jīngquè	прил.	VI	дакладны; выразны	точный; чёткий
境界	jìngjìè	сущ.	VI	межы	границы
久	jiǔ	прил.	III	стары	старый
举世闻名	jǔshìwénmíng	прил.	VI	сусветна вядомы	всемирно известный
举世瞩目	jǔshìzhǔmù	прил.	VI	прышыянуть увагу	привлечь внимание всего
举足轻重	jǔzúqīngzhòng	прил.	VI	ўсяго свету	мира
巨大	jùdà	прил.	V	вырашальны	решающий
聚精会神	jùjīnghuìshén	прил.	VI	велізарны; велічэзны	огромный; громадный
开朗	kāilǎng	прил.	VI	веселі	приветливый
开明	kāimíng	прил.	VI	прагрэсіўны	прогрессивный
慷慨	kāngkǎi	прил.	VI	велікадушны	великодушный
可恶	kěwù	прил.	VI	агідны	отвратительный
可靠	kěkào	прил.	V	надзеіны	надёжный
可怜	kělián	прил.	IV	жаласны	жалкий

可笑	kěxiào	прил.	VI	смешны	смешной
空白	kòngbái	прил.	VI	пусты; незапоўненая	пустой; незаполненный
空白	kòngbái	прил.	VI	пусты; незапоўненая	пустой; незаполненный
空前绝后	kōngqiánjuéhòu	прил.	VI	непараўнальны	несравненный
空闲	kòngxián	сущ.	V	вольны час	свободное время
空想	kōngxiǎng	гл.	VI	фантазіраваць	фантазировать
空虚	kōngxū	прил.	VI	беззмястоўны	бессодержательный
恐吓	kǒnghè	прил.	VI	палахашь	пугать
枯竭	kūjíé	прил.	VI	высмаглы; скончышца	высохший; иссякнуть
苦尽甘来	kǔjìnggānlái	прил.	VI	услед за горам	вслед за горем приходит
宽	kuān	прил.	V	прыходзіць радасць	радость
宽	kuān	прил.	V	шырокі	широкий
亏待	kuīdài	гл.	VI	крыўдзіць	обиждать
困难	kùnnán	прил.	IV	шлякасці	трудности
扩大	kuàdà	гл.	IV	павялічваць;	увеличивать; расширять
来历	lái lì	сущ.	VI	паходжанне	происхождение
懒	lǎn	прил.	IV	лянівы	ленивый
懒惰	lǎnduò	прил.	VI	ленаваты	ленивый
浪漫	làngmàn	прил.	IV	рамантычны	романтичный
劳驾	láojià	гл.	V	абцяжарваць (каго-л.)	затруднять (кого-л.)
牢固	láogù	прил.	VI	надзейны; трывалы	надёжный; прочный
老实	lǎoshí	прил.	V	сумленны	честный
唠叨	lāodao	прил.	VI	бурклівы	ворчливый
乐观	lèguān	прил.	V	аптымістычны	оптимистичный
了不起	liǎobùqǐ	гл.	V	незвычайны	необыкновенный
累	lèi	прил.	II	стомлены	усталый
冷淡	lěngdàn	прил.	VI	абыякавы	равнодушный

冷静	lěngjìng	прил.	IV	спакойны	невозмутимый
冷酷	lěngkù	прил.	VI	бессардечны	бессердечный
愣	lèng	прил.	VI	неабдуманы	опрометчивый
离婚	líhūn	гл.	V	разводзіцца	разводиться
礼节	lǐjié	сущ.	VI	этыкет	этикет
礼貌	lǐmào	прил.	IV	ветлівы	вежливый
理睬	lǐcǎi	гл.	VI	обращать внимание	обращать внимание
理解	lǐjìě	прил.	IV	разумець	понимать
理所当然	lǐsuǒdāngrán	прил.	VI	натуральны	естественный
理想	lǐxiǎng	сущ.	IV	мары; ідэал	мечта; идеал
理直气壮	lǐzhíqìzhùang	прил.	VI	упэўнена і смела	уверенно и смело
理智	lǐzhì	сущ.	VI	позум	ум
力量	lìliàng	сущ.	V	моц	сила
力气	lìqi	сущ.	IV	сіла	сила
力所能及	lìsuōněngjí	Нар.	VI	пад сілу	под силу
厉害	lìhài	прил.	V	надзвычайны	потрясающий
立场	lìchǎng	гл.	VI	пазіцыя	позиция
廉洁	liánjié	прил.	VI	бескарыслівы	бескорыстный
良心	liángxīn	прил.	VI	добраумленны	добросовестный
谅解	liàngjiě	прил.	VI	узаемаразуменне	взаимопонимание
吝啬	lìnsè	прил.	VI	прагны	жадный
伶俐	línglì	прил.	VI	кемны	смышлённый
灵魂	línghún	сущ.	VI	душа	душа
灵活	línghuó	прил.	V	паваротлівы	проводорный
灵敏	língmǐn	прил.	VI	праниклівы	проницательный
流浪	liúlàng	гл.	VI	блукаць	бродить
流泪	liúlèi	гл.	IV	плакаць	плакать
流利	liúlì	прил.	IV	свабодны; беглы	свободный; беглый

啰唆	luōsuō	прил.	VI	надакучлівы	надоедливый
落后	luòhòu	гл.	VI	адставаць; быць горш	отставать; быть хуже
马虎	mǎhū	прил.	IV	нядбайны	небрежный
满	mǎn	сущ., гл.	IV	поўны; задаволены; напаўняць; цалкам; задавальненне	полный; наполнять; целиком; удовлетворение
慢	màn	прил., гл., нареч.	II	павольны	медленный
茂盛	màoshèng	прил.	VI	багаты; квітнеючы	обильный; цветущий
美丽	měilì	сущ., прил.	IV	прыгожы	красивый
美妙	měimào	прил.	VI	прыгожы	прекрасный
魅力	mèilì	сущ.	V	чароўнасць	очарование
迷人	míréni	прил.	VI	чароўны	обворожительный
面貌	miànmiào	сущ.	VI	выгляд	внешность
苗条	miáotiáo	прил.	V	зграбны	стройный
渺小	miǎoxiǎo	прил.	VI	малюсенькі; маленькі	крохотный
敏捷	mǐnjié	прил.	VI	лоўкі	ловкий
敏锐	mǐnrùi	прил.	VI	праніклівы	проницательный
名副其实	míngfùqíshí	прил.	VI	сапраўдны	подлинный
名誉	míngyù	сущ.	VI	слава	слава
明显	míngxiǎn	прил., нареч.	V	відавочны; ясны; відавочна	очевидный; ясный; очевидно
模糊	móhu	прил.	V	невыразны; смутны	неясный; смутный
模样	múyàng	сущ.	VI	выгляд	наружность
目光	mùguāng	сущ.	VI	позірк	взгляд
难得	nánde	прил.	VI	рэдкі; выдатны	редкий; выдающийся
难看	nánkàn	прил.	V	непрыгожы	некрасивый
内涵	nèihán	сущ.	VI	унутраны змест	(внутреннее) содержание
内在	nèizài	прил.	VI	унутраны	внутренний
嫩	nèn	прил.	V	малады; невопытны	молодой; неопытный

年纪	niánjì	сущ.	V	уздрост	взраст
年龄	niánlíng	сущ.	IV	уздрост	взраст
年轻	niánqīng	прил.	III	малады	молодой
凝视	níngshì	гл.	VI	утаропіцца	уставиться
奴隶	núlì	сущ.	VI	раб; нявольнік	раб; невольник
努力	nǔlì	прил., нареч.	III	руплівы	старателъный
偶然	ǒurán	прил., нареч.	V	нечакана; выпадкова; неожиданно; выпадковы	случайно; случайный
庞大	pángdà	прил.	VI	велізарны	огромный
胖	pàng ; pán ; pàn	сущ., прил.	III	тоўсты	толстый
偏见	piānjiàn	сущ.	VI	прадузятасць	предубеждение
漂亮	piàoliàng	прил., нареч.	I	прыгожая	красивый
飘扬	piāoyáng	сущ., гл.	VI	лунаць; ляцець	развеваться; лететь
品德	pǐndé	сущ.	VI	маральнасць	нравственность
品行	pǐnxíng	сущ.	VI	паводзіны	поведение
品质	pǐnzhì	сущ.	VI	(маральныя) якасці	(моральные) качества
平衡	pínghéng	сущ., гл.	V	ўраўнаважыць; раўнавага	уравновесить; равновесие
魄力	pòlì	сущ.	VI	рашучасць	решительность
朴实	pǔshí	прил.	VI	няхітры	бесхитростный
朴素	pǔsù	прил.	V	сціплы	скромный
惹祸	rěhuò	сущ., гл.	VI	наклікаць на сябе	навлечь на себя
热闹	rènào	прил.	IV	непрыемнасці ажыўлены	неприятности оживлённый
热情	rèqíng	сущ., прил.	III	гасцінны	радушный
热心	rèxīn	прил.	V	дбайны	усердный
人格	réngé	сущ.	VI	асоба; чалавечая годнасць	личность; человеческое достоинство
仁慈	réncí	прил.	VI	літасцівы	милосердный
认真	rènzhēn	прил.	III	сур'ёзны	серъёзный

任性	rènxìng	прил.	VI	свавольны	своевольный
任意	rènyì	прил.	VI	адвольны; вольны; неабавязковы	произвольный; свободный; необязательный
容貌	róngmào	сущ.	VI	выгляд	внешность
容易	róngyì	прил., нареч.	III	лёгкі; лёгка	лёгкий; легко
融洽	róngqià	прил.	VI	згода; быць у згодзе; согласие; быть в согласии; ладзіць	ладить
柔和	róuhé	прил.	VI	рахманы	круты
软	ruǎn	прил., гл.	IV	мяккі; гнуткі; слабы	мягкий; гибкий; слабый
弱	ruò	прил., сущ.	V	слабы; малады; дзіця	слабый; молодой; ребёнок
弱点	ruòdiǎn	сущ.	VI	недахоп	недостаток
傻	shǎ	прил.	V	дурны	глупый
善良	shànliáng	прил.	V	добры	добрый
善于	shàngyú	гл.	V	быць здольным да	быть способным к
擅自	shànzhì	нареч.	VI	самавольна	самовольно
奢侈	shēchǐ	прил.	VI	раскошны	роскошный
身材	shēncái	сущ.	V	целасклад; фігура	телосложение; фигура
身份	shēnfèn	сущ.	V	становішча	положение
深	shēn	сущ., гл., прил.	IV	глыбокі; глыбіня; моцны	глубокий; глубина; крепкий; сильный
深奥	shēnào	прил.	VI	чяжкі; глыбокі	трудный; глубокий
深沉	shēnchén	прил.	VI	непранікальны	непроницаемый
深刻	shēnkè	прил.	V	глыбокі; сур'ёзны; глыбока	глубокий; серъёзный; глубоко
深情厚谊	shēnqíng hòuyì	сущ.	VI	моцнае сяброўства	крепкая дружба
神秘	shénmì	прил.	V	таямнічы	тайственный
神奇	shénqí	прил.	VI	казачны; чароўны; пудоўны	сказочный; волшебный; чудесный
神气	shénqì	прил.	VI	энергічны	энергичный
神情	shénqíng	сущ.	VI	выгляд	вид
神色	shénsè	сущ.	VI	выраз твару	выражение лица

神圣	shénshèng	прил.	VI	святы	святой
神态	shéntài	сущ.	VI	настрой	настроение
生动	shēngdòng	прил.	V	жывы; яркі; навочны	живой; яркий; наглядный
声势	shēngshì	сущ.	VI	прэстыж	престиж
声音	shēngyīn	сущ.	III	голос	голос
声誉	shēngyù	сущ.	VI	рэпутацыя	репутация
胜利	shènglì	сущ., гл.	V	перамога; перамагаць	победа; побеждать
盛行	shèngxíng	гл.	VI	быць у модзе	быть в моде
失踪	shīzōng	гл.	VI	знікаць	пропадать
施加	shījiā	гл.	VI	аказаць	оказать
施展	shīzhǎn	гл.	VI	ажыццяўляць	осуществлять
实际	shíjí	сущ., прил., сущ.	IV	рэальнасць; рэальны	реальность; реальный
实力	shílì	сущ.	VI	моц	мощь
实在	shízài	прил., на реч.	IV	разельна; насамрэч	реально; на самом деле
世代	shìdài	сущ.	VI	пакаленне	поколение
势力	shìlì	сущ.	VI	магутнасць	могущество
事迹	shìjī	сущ.	VI	біографія	биография
试图	shìtú	гл.	VI	спрабаваць	пытаться
视线	shìxiàn	сущ.	VI	погляд	взгляд
视野	shìyě	сущ.	VI	кругагляд	кругозор
是非	shìfēi	прил.	VI	праўда і хлусня; так і не; непараузменне	истина и ложь; да и нет; недоразумение
适合	shìhé	гл., прил.,	IV	адпавяданцаць; падыходзіць	соответствовать; подходить
逝世	shìshì	гл.	VI	сканаць	скончаться
收缩	shōusuō	гл.	VI	усохнуць; даць ўсадж- ванне; скарачацца	усохнуть; дать усадку; сокращаться
首要	shǒuyào	прил.,	VI	галоўны; найважкны	главный; важнейший
受罪	shòuzuì	гл.	VI	пакутаваць	страдать
瘦	shòu	прил., гл.	III	худы	худой

舒畅	shūchàng	прил.	VI	прыемны	приятный
输	shū	гл., прил.	IV	прайграваць; перевози- зіць; транспартаваць	проигрывать; перевозить; транспортировать
束缚	shùfù	гл.	VI	звязваць	связывать
树立	shùlì	гл.	VI	збудаваць	соорудить
竖	shù	сущ.	VI	вертыкальная вертыкальны	рыса; вертикальная черта; вертикальный
衰老	shuāilǎo	гл.	VI	старэць	стареть
衰退	shuāitui	гл.	VI	слабеець	слабеть
帅	shuài	сущ., прил., гл.	IV	прыгожы	красивый
爽快	shuǎngkuài	прил.	VI	радасны	радостный
斯文	sīwén	прил.	VI	выхаваны	воспитанный
素质	sùzhì	сущ.	VI	прырода; якасці	природа; качества
随意	suíyì	нареч.	VI	на жаданню	по желанию
碎	suì	прил.	V	раздробнены; дробны; пабіты	раздробленный; мелкий; разбитый
缩短	suōduǎn	гл.	V	скарачаць	сокращать
缩小	suōxiǎo	гл.	V	памяншаць	уменьшать
所谓	suōwèi	прил.	V	так званы	так называемый
踏实	tāshi	прил.	VI	практичны	практичный
贪婪	tānlán	прил.	VI	сквапны	алчный
坦率	tǎnshuài	прил.	V	шчыры	откровенный
滔滔不绝	tāotāobùjué	прил.	VI	бесперапынку; балба- таць без прыпынку	беспрерывно; болтать без остановки
淘气	táoqì	прил.	VI	гарэзлівы	шаловливый; озорной
淘汰	táotài	прил.	VI	адборны	отборный
特别	tèbié	прил.	III	адмысловы; спецы- фічны; асаблівы	особый; специфический;
特点	tèdiǎn	сущ.	IV	асаблівасць	особенный особенность
特定	tèdìng	прил.	VI	адмысловы; асаблівы; абумоўлены	специальный; особенный; оговоренный
特殊	tèshū	прил.	V	адмennenы; адмысловы	особый; своеобразный

体面	tǐmiàn	прил.	VI	простойнась; пристойны	приличие; приличный
体贴	tǐtīē	прил.	V	клапатлывы	заботливый
天生	tiānshēng	сущ.	VI	прыроджаны	прирождённый
天堂	tiāntáng	сущ.	VI	рай; парадиз	рай; парадиз
天真	tiānzhēn	прил.	V	непасрэдны	непосредственный
条理	tiáolǐ	сущ.	VI	парадак; систэма	порядок; система
调皮	tiáopí	прил.	V	непаслухмяны	непослушный
挺拔	tǐngbá	прил.	VI	рашучы	решительный
通用	tōngyòng	прил.	VI	агульнаўжытын; агульнапрыняты	общеупотребительный; общепринятый
痛苦	tòngkǔ	прил.	V	мучыща	мучиться
痛快	tòngkuài	прил.	V	вясёлы; радасны	весёлый; радостный
团	tuán	сущ.	V	група	группа
团结	tuánjié	гл.	VI	згуртоўваща	сплачиваться
团体	tuántǐ	сущ.	VI	калектыў	коллектив
拖延	tuōyán	гл.	VI	адкладваць	откладывать
妥当	tuǒdang	прил.	VI	належны; правільны; надлежашчий; правильный;	
歪	wāi	прил.	V	дарэчны	уместный
歪	wāi	прил.	V	крывы	кривой
外表	wàibìǎo	сущ.	VI	знешні выгляд	внешний вид
外向	wàixiàng	прил.	VI	экстраверт	экстроверт
弯	wān	прил.	V	звілісты	извилистый
完备	wánbèi	прил.	VI	поўны; у камплекце	полный; в комплекте
完善	wánshàn	прил.	V	дасканалы; бездакорны	совершенный; безукоризненный
完整	wánzhēng	прил.	V	цэлы; скончаны	целый; законченный
玩弄	wánnòng	гл.	VI	гуляць; ашукваць; падманваць	играть; обманывать
顽固	wángù	прил.	VI	упарты; кансерватыўны	упрямый; консервативный
顽强	wánqiáng	прил.	VI	трывалы; настойлівы	упорный; настойчивый
往事	wǎngshì	сущ.	VI	мінулья справы; мінулае	прошлые дела; прошлое

危险	wēixiǎn	прил.	IV	небяспечны	опасный
威风	wēifēng	сущ., прил.	VI	велічны; веліх	величественный; величие
威望	wēiwàng	сущ.	VI	аўтарытэт	авторитет
威胁	wēixié	гл.	V	пагражашь	угрожать
威信	wēixin	сущ.	VI	аўтарытэт; прэстыж	авторитет; престиж
为	wéi	гл.	III	дзеяць	действовать
为了	wèile	гл.	III	у мэтах	в целях
为难	wéinán	прил., гл.	VI	шляккасці	затруднения
伟大	wěidà	прил.	V	вялікі	великий
委托	wěitùō	гл.	V	даручыць	поручить
委员	wěiyuán	сущ.	VI	член (камітэта; камісіі)	член (комитета; комиссии)
温和	wēnhé	прил.	VI	мяккі; ласкавы	мягкий; ласковый
文雅	wényǎ	прил.	VI	далікатны	изысканный
文艺	wényì	сущ., прил.	VI	літаратура і мастацтва	литература и искусство
闻	wén	гл.	V	успрымаць	воспринимать
问候	wènhòu	гл.	V	наведваць	навещать
握手	wòshǒu	гл.	IV	паціскаць руку	пожимать руку
无	mówú	прил.	IV	не; не мець; без	не; не иметь; без
无微不至	wúwēibùzhì	нареч.	VI	да драбнюткіх дэталяў	до мельчайших деталей
无知	wúzhī	прил.	VI	невуцкі	невежественный
务实	wùshí	прил.	VI	прагматычны	прагматичный
牺牲	xīshēng	сущ.	VI	ахвяра; ахвяраваць; аддаць жыццё;	жертва; жертвовать;
				загінуць	отдать жизнь; погибнуть
细节	xìjíé	сущ.	V	падрабязнасці; дэталі;	подробности; детали;
				дробязі	мелочи
细致	xìzhì	прил.	VI	карпатлівы	кропотливый
瞎	xiā	прил.	V	сляпы; бязглазды;	бестолковый;
				неабдуманы	необдуманный
狭隘	xiáài	прил.	VI	вузкі	узкий

狭窄	xiázhǎi	прил.	VI	вузкі	узкий
贤惠	xiánhuì	прил.	VI	дабрачынны	добродетельный
现状	xiànzhuàng	сущ.	VI	сучаснае становішча	существующее положение
相似	xiāngsì	прил.	V	падобны; аналагічны	похожий; аналогичный
相同	xiāngtóng	прил.	III	аднолькавы	одинаковый
相应	xiāngyìng	прил.	VI	адпаведны; належны	соответствующий; надлежащий
详细	xiángxì	прил.	IV	дэталёвы; падрабязны	детальный; подробный
响	xiǎng	прил.	IV	гучны; звонкі	звукочный; звонкий
肖像	xiàoxiàng	сущ.	VI	партрэт	портрет
消极	xiāoqí	прил.	VI	пасіўны	пассивный
小	xiǎo	прил.	I	маленькі; дробны;	маленький; мелкий;
小气	xiǎoqì	прил.	V	малы дробязны	малый мелочный
小心翼翼	xiǎoxīn yìyì	прил.	VI	беражлівы	бережный
孝顺	xiàoshùn	прил.	V	паважны і паслухмя- ны бацькам	почтительный и послуш- ный родителям
效果	xiàoguǒ	сущ.	IV	вынік; поспех; эффект	результат; успех; эффект
泄气	xièqì	гл.	VI	сумаваць	унывать
心血	xīnxuè	сущ.	VI	душэўныя сілы	душевные силы
辛苦	xīnkǔ	прил.	IV	цяжкі; горкі	тяжёлый; горький
辛勤	xīnqín	прил.	VI	працаўты	трудолюбивый
新	xīn	прил.	II	новы; сучасны; свежы	новый; современный; свежий
新鲜	xīnxiān	прил.	III	новы; свежы	новый; свежий
新颖	xīnyǐng	прил.	VI	новы; свежы; арыгінальны	новый; свежий; оригинальный
形象	xíngxiàng	сущ.	V	фігура; форма; вобраз	фигура; форма; образ
形状	xíngzhuàng	сущ.	V	знешнасць; знешні выгляд; форма	внешность; внешний вид; форма
兴高采烈	xìnggāocǎiliè	прил.	VI	захоплены	восторженный
兴致勃勃	xìngzhìbōbō	прил.	VI	натхнёны	воодушевлённый
性别	xìngbié	сущ.	IV	пол; полавые адроз- ненні	пол; половые различия

性感	xìnggǎn	прил.	VI	сексуальны	сексуальный
性格	xìnggé	сущ.	IV	характар; натура	характер; натура
性情	xìngqíng	сущ.	VI	характар	характер
姓	xìng	сущ.	II	прозвішча; па прозвішчы	фамилия; по фамилии
凶恶	xiōngè	прил.	VI	каварны	коварный
胸怀	xiōnghuái	сущ.	VI	душа; сэрца	душа; сердце
胸膛	xiōngtáng	сущ.	VI	грудзі; грудная клетка	грудь; грудная клетка
雄厚	xiónghòu	прил.	VI	багаты; шырокі; магутны	богатый; обширный; могучий
雄伟	xióngwěi	прил.	V	вельчыны; ўражлівы	величественный; впечатляющий
羞耻	xīnchǐ	прил.	VI	прысаромлены	пристыженный
虚荣	xūróng	прил.	VI	фанабэрсты	тщеславный
虚伪	xūwěi	прил.	VI	фальшивы;	фальшивый; лицемерный
许多	xǔduō	прил.	VI	крайні	очень много; порядочно
旋转	xuánzhuǎn	гл.	VI	круцица	вертеться; крутиться; вращаться
迅速	xùnsù	прил.	V	хуткі; імклівы	скорый; быстрый
淹没	yānmò	гл.	VI	пагрузіца ў ваду; патаңуць; затануць	погрузиться в воду; утонуть; затонуть
延伸	yánshēn	гл.	VI	шынтуңа;	тянуться; простираться
延续	yánxù	гл.	VI	распасыраңа	
				працягваңа (ща); шынтуңа (ща); доўжыңа	продолжать (ся); тянуть (ся); длиться
严格	yángé	прил.	IV	строгі	строгий
严厉	yánlì	прил.	VI	непахісны	непреклонный
严肃	yánsù	прил.	V	суроўы	суро́вый
眼光	yǎnguāng	сущ.	VI	погляд	взгляд
眼色	yǎnsè	сущ.	VI	падміргванне	подмигивание
眼神	yǎnshén	сущ.	VI	выраз вачэй	выражение глаз
痒	yǎng	прил.	V	часаңца	чесаться
摇摆	yáobǎi	гл.	VI	хістаңца; разгойдаң- ца; калыхаңца	качаться; раскачиваться; шататься

摇晃	yáohuàng	гл., прил.	VI	калыхаца; хісткі; няўстойлівы	качаться; шаткий; неустойчивый
耀眼	yàoyǎn	гл.	VI	сляпіць вочы	слепить глаза
野蛮	yěmán	прил.	VI	дзікі	дикий
野心	yěxīn	сущ.	VI	амбіцыі	амбиции
一般	yíbān	прил.	III	звычайны	обычный
一流	yīliú	прил.	VI	першакласны	первоклассный
一丝不苟	yīsībùgǒu	прил.	VI	добраусмленны	добросовестный
一样	yīyàng	прил.	IV	аднолькавы	одинаковый
异常	yìcháng	прил.	VI	дзіўны; незвычайны	странный; необычный
毅力	yìlì	сущ.	VI	рашучасць	решимость
毅然	yìrán	прил.	VI	рашуча	решительно
隐私	yǐnsī	сущ.	VI	асабісты	личный
英俊	yīngjùn	прил.	V	здольны	способный
英明	yīngmíng	прил.	VI	мудры	мудрый
英雄	yīngxióng	сущ.	V	герой	герой
英勇	yīngyǒng	прил.	VI	доблесны	добрестный
应付	yìngfù	гл.	V	справіцца; пераадолець	справиться; преодолеть
硬	yìng	прил.	IV	цвёрды; дужы	твёрдый; крепкий
拥抱	yōngbào	сущ., <small>▼.гл.</small>	V	абдымцаць	обнимать
拥挤	yōngjǐ	прил.	V	набіты бітком; цесны	набитый битком; тесный
勇敢	yǒnggǎn	прил.	IV	смелы	смелый
勇气	yǒngqì	сущ.	V	адвага	смелость
勇于	yǒngyú	гл.	VI	быць адважным у	быть смелым в
踊跃	yǒngyuè	гл., прил.	VI	ажыўляцца	оживляться
优点	yōudiǎn	сущ.	IV	перавага; плюс	достоинство; преимущество; плюс
优美	yōuměi	прил.	V	щудоўны	прекрасный
优秀	yōuxiù	прил.	IV	щудоўны	превосходный

幽默	yōumò	прил.	IV	гумарыстычны	юмористический
悠久	yōujīǔ	прил.	V	даўні; працяглы	давний; долгий
犹豫	yóuyù	гл.	V	хісташца	колебаться
友好	yǒuhǎo	прил.	IV	дружалобны	дружественный
友谊	yǒuyì	сущ.	IV	сяброўства	дружба
有名	yōumíng	прил.	III	знакаміты	знаменитый
有条不紊	yǒutiáobùwěn	прил.	VI	арганізаваны	организованный
幼稚	yòuzhì	прил.	VI	інфантыльны	инфантильный
愉快	yúkuài	прил.	IV	радасны	радостный
愚蠢	yúchǔn	прил.	VI	неразумны	глупый
愚昧	yúmèi	прил.	VI	невуцкі	невежественный
语气	yūqì	сущ.	V	інтанация	интонация
预期	yùqī	сущ., прил.	VI	будучы; чаканы	будущий; ожидаемый
预先	yùxiān	прил.	VI	загадзя	заранее; заблаговременно
预言	yùyán	гл., прил.	VI	прадказваць; прадра- каць; прароцкі	предсказывать; предре- кат; пророческий
预兆	yùzhào	сущ.	VI	прадказанне	предсказание
欲望	yùwàng	сущ.	VI	жаданне; імкненне	желание; стремление
圆	yuán	сущ.	IV	круг; акружнасць	круг; окружность
远	yuǎn	прил.	II	далёкі	далёкий
晕	yūn	сущ.	V	головокружение	головокружение
运气	yùnqì	сущ.	V	удача	удача
仔细	zǐxì	прил.	IV	руплівы	тищательный
遭受	zāoshòu	гл.	VI	падвергнуцца	подвергнуться
遭殃	zāoyāng	гл.	VI	пацярпець	пострадать
遭遇	zāoyù	гл., сущ.	VI	здарыща	случиться
糟蹋	zāotà	гл.	VI	псаваць	портить
造型	zàoxíng	сущ., гл.	VI	адностроўваць	изображать

扎实	zhāshí	прил.	VI	практичны	практичный
渣	zhā	прил., сущ.	VI	адкіды	отбросы
眨	zhǎ	гл.	VI	падморгваць	подмигивать
窄	zhǎi	прил.	IV	вузкі	узкий
崭新	zhǎnxīn	прил.	VI	найноўшы; абсалютна новы	новейший; абсолютно новый
长	zhǎng cháng	прил., сущ.	II	доўгі; галоўны; расц	длинный; главный; расти
长大	zhǎngdà	гл.	III	вырастаць	вырастать
照应	zhàoyìng	гл.	VI	даглядаць	ухаживать
真	zhēn	сущ.	II	праўда	правда; истина
真实	zhēnshí	сущ.	V	праўдзівы; сапраўдны	истинный; настоящий
真正	zhēnzhèng	прил.	IV	сапраўдны; праўдзівы	подлинный; настоящий
真挚	zhēnzhì	сущ., прил.	VI	шчыры	искренний
镇定	zhèndìng	прил.	VI	ураўнаважаны	уравновешенный
镇静	zhènjìng	прил.	VI	спакойны	спокойный
争先恐后	zhēngxiānkǒn ghòu	гл.	VI	імкнуцца абыйсційных	стараться обойти других
正	zhèng	прил.	V	прамы; роўны; прямой; ровный; лицевой;	
正常	zhèngcháng	прил.	IV	пярэдні; правыlnы нармальны; звычайны	правильный нормальный; обычный
正好	zhènghǎo	прил., нареч.	IV	як раз; дарэчы	как раз; кстати
正经	zhèngjīng	прил.	VI	прыстойны	порядочный
正确	zhèngquè	прил.	IV	правільны; пэўны	правильный; верный
正式	zhèngshì	прил.	IV	афіцыйны; фармаль- ны	официальный; формаль- ный
正义	zhèngyì	прил.	VI	справядлівы	справедливый
支柱	zhīzhù	сущ.	VI	аснова	основа
知足常乐	zhīzúchánglè	прил.	VI	радавацца таму што маеш	радоваться тому что есть
直	zhí	прил.	V	прамы; адкрыты	прямой; открытый
直接	zhíjíē	прил.	IV	прамы; непасрэдны	прямой; непосредст- венный

值得	zhídé	гл.	IV	заслугоўваць; быць заслуживать; стоить
志气	zhìqì	сущ.	VI	мэтанакіраванаць; целеустрэмлённость
智慧	zhìhuī	сущ.	V	мудрасць
中立	zhōnglì	прил.	VI	нейтральны
忠诚	zhōngchéng	прил.	VI	адданы
忠实	zhōngshí	прил.	VI	праўдзівы
重	zhòng	прил.	V	цяжкі
周到	zhōudào	прил.	V	усебаковы
周密	zhōumì	прил.	VI	усебаковы і дакладны
周折	zhōuzhé	сущ.	VI	цяжкасць; ускладненне
皱纹	zhòuwén	сущ.	VI	маршчына
逐步	zhùbù	прил.	V	крок за крокам; шаг за шагом; постепенно
逐渐	zhújiàn	прил.	IV	паступовы; паслядоўны
嘱咐	zhǔfù	гл.	V	загадаць
专门	zhuānmén	прил.	IV	спецыйальны
专心	zhuānxīn	прил.	V	засяроджаны
壮烈	zhuàngliè	прил.	VI	доблесны
准确	zhǔnquè	прил.	IV	дакладны; верны
准时	zhǔnshí	прил.	IV	пунктуальны
卓越	zhuóyuè	прил.	VI	выдатны
姿势	zīshì	сущ.	V	пастава
姿态	zītài	сущ.	VI	манера; стыль
资格	zīgé	сущ.	V	кваліфікацыя; стаж
资深	zīshēn	прил.	VI	спрэктываваны
自卑	zǐbēi	прил.	VI	самаўніжэнне
自发	zìfā	прил.	VI	спонтанны
自觉	zìjué	прил.	V	свядомы

自力更生	zìlìgēngshēng	гл.	VI	абыходзіца ўласныімі сіламі	обходиться собственными силами
自满	zìmǎn	прил.	VI	самаздаволены	самодовольный
自私	zìsī	прил.	V	карыслівы	корыстный
自信	zìxìn	прил.	V	самаўпэўнены	самоуверенный
自由	zìyóu	прил.	V	вольны	свободный
自主	zìzhǔ	прил.	VI	самастойны	самостоятельный
综合	zōnghé	гл., прил.	V	абагульняць; сумаваць; зводны	обобщать; суммировать; сводный
纵横	zònghéng	прил.	VI	перакрыжаваны	переплетающийся
揍	zòu	гл.	VI	біць	бить
醉	zuì	прил.	V	п'яны	пьяный
作为	zuòwéi	сущ.	V	ўчынкі	поступки
坐	zuò	гл.	I	сядзець	сидеть
做主	zuòzhǔ	гл.	VI	распараджацца	распоряжаться

## 14. 经贸/人文 Экономические и гуманитарные науки

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语	
便宜	Piányi biànyí	прил., сущ.	II	танны; выгада	дешёвый; выгода	
财富	cáifù	сущ.	VI	багацце	богатство	
财务	cáiwù	сущ.	VI	фінансы	финансы	
财政	cáizhèng	сущ.	VI	фінансы	финансы	
采购	cǎigòu	гл., сущ.	VI	купляць; купля	покупать; покупка	
畅销	chàngxiāo	прил., сущ.	VI	карыстаочыйся попытам;	пользующийся вялікі	спросом; большой спрос
钞票	chāopiào	сущ.	VI	папіровая банкноты	гроши; бумажные банкноты	деньги;
成本	chéngběn	сущ.	VI	сабекошт	себестоимость	
成交	chéngjiāo	сущ.	VI	гандлёвая ўгода	торговая сделка	
赤字	chìzì	сущ.	VI	дэфіцыт	дефицит	
储备	chǔbèi	сущ.	VI	запас	запас	
储存	chǔcún	гл., сущ.	VI	запас; запасіць	запас; запасать	
储蓄	chǔxù	сущ.	VI	зберажэнні	сбережения	
传单	chuándān	сущ.	VI	рэкламная ўлётка	рекламная листовка	
次品	cìpǐn	сущ.	VI	няякасны выраб	некачественное изделие	
打折	dǎzhé	гл.	VI	рабіць зніжку	делать скидку	
贷款	dàiikuǎn	сущ.	VI	кредыт	кредит	
倒闭	dǎobì	гл., сущ.	VI	зачыніць	закрыть	
冻结	dòngjié	гл.	VI	замярзаць	замерзать	
兑换	duìhuàn	гл.	VI	абменьваць	обменивать	
发财	fācái	гл.	VI	разбагацель	разбогатеть	
发票	fāpiào	сущ.	V	чэк	чек	
罚款	fákuǎn	гл.	V	штраф	штраф	
贩卖	fàn mài	гл.	VI	перапрадаваць	перепродавать	

方言	fāngyán	сущ.	VI	дывялкт	диалект
飞跃	fēiyuè	гл.	VI	імкліва развіваща; ускочыць	стремительно развиваться; вскочить
费用	fèiyong	сущ.	V	выдаткі	затраты
分寸	fēncùn	сущ.	VI	такт; мера; макулінка; маленькі	такт; мера; крупица; маленький
分红	fēnhóng	сущ.	VI	размерканне прыбытку	распределение прибыли
分明	fēnmíng	гл.	VI	ясна адрозніваць	ясно различать
分散	fēnsàn	гл.	VI	распаўсяджваць; размяркоўваць	распространять; распределять
吩咐	fēnfù	гл.	VI	інструктаваць; распарафажацца	инструктировать; распоряжаться
封建	fēngjiàn	сущ.	VI	феадалізм	феодализм
否定	fǒudìng	гл.	V	адмаўляць	отрицать
否认	fǒurèn	гл.	V	адмаўляць; абвяргаць	отрицать; опровергать
抚养	fǔyǎng	гл.	VI	гадаваць	растить
辅助	fǔzhù	гл.	VI	дапамагаць; падтрымліваць	помогать; поддерживать
付款	fùkuǎn	гл.	V	выплачваць	выплачивать
歌颂	gēsòng	гл	VI	праслаўляць	прославлять
共计	gòngjì	гл	VI	падводзіць падрахунак; падлічваць	подводить итог; подсчитывать
供不应求	gōngbùyìng qiú	сущ.	VI	попыт перавышае пропанову	спрос превышает предложение
供给	gōngjǐ	гл., сущ.	VI	пастаўляць; пастаўка	поставлять; поставка
姑且	gūqiè	нареч.	VI	пакуль; на першы час; як патрапіла старадаўні; класічны	пока; на первое время; как попало старинный; классический
古典	gǔdiǎn	прил.	V	стары	старый
古老	gǔlǎo	прил.	V	стары	старый
股份	gǔfèn	сущ.	VI	пай; доля; акцыя	пай; доля; акция
股票	gǔpiào	сущ.	V	акцыя	акция
固然	gùrán	союз.	VI	хоць; безумоўна	хотя; безусловно
固有	gùyǒu	союз.	VI	уласцівы; пастаянна	свойственный; постоянно
关照	guānzhào	гл.	VI	клапаціцца; аберагаць	заботиться; оберегать

光荣	guāngróng	прил.	V	слава; годнасць	слава; достоинство
过于	guòyú	прил.	VI	залишне; пераўзыходзіць; первышаць	чаресчур; превосходить; превышать
含糊	hánhu	сущ.	VI	невыразны; невыразны	неясный; нечёткий
行列	hángliè	сущ.	VI	шарэнга; строй	шеренга; строй
合算	hésuàn	прил.	VI	рэнтабельны; сумаваць	рентабильный; суммировать
后代	hòudài	сущ.	VI	позні; перыяд; нашчадкі	подний период; потомки
荒谬	huāngmiù	прил.	VI	абсурдны; недэрэчны	абсурдный; нелепый
荒唐	huāngtāng	прил.	VI	перабольшаны; хлуслівы	преувеличенный; лживый
回报	huībào	гл.	VI	даць справаздачу; аддзячыць; адплаціць	отчитаться; отблагодарить; отплатить
汇率	huàilǜ	сущ.	V	валютны курс; паменны курс	валютный курс; обменный курс
货币	huàobi	сущ.	VI	валюта	валюта
基金	jījīn	сущ.	VI	фонд	фонд
加剧	jiājù	нареч.	VI	абвастырыца; ўзмацніца	обостриться; усилиться
夹杂	jiāzá	прил.	VI	з прымешкай; змешваца; ўперамешку	с примесью; смешиваться; вперемешку
价值	jiàzhí	сущ.	V	вартасць; каштоўнасць	стоимость; ценность
缴纳	jiǎonà	гл	VI	плаціць; уносіць	платить; вносить
教训	jiàoxùn	гл., сущ.	V	вучыць; выхоўваць; павучанне	учить; воспитывать; поучение
结局	jiéjú	сущ.	VI	канец; развязка; фінал	конец; развязка; финал
结算	jiésuàn	сущ.	VI	разлік	расчёт
借鉴	jièjiàn	гл.	VI	пазычаць; пераймаць	занимствовать; перенимать
借助	jièzhù	гл.	VI	вонят	опыт
金融	jīnróng	сущ.	VI	пры дапамозе; дапамогай	з при помощи; посредством
进口	jǐnkǒu	сущ.	V	финансы	финансы
经济	jīngjì	сущ.	IV	уваход	вход
救济	jiùjì	гл	VI	эканоміка; эканомія	экономика; экономия
				аказваць дапамогу	оказывать помощь

局限	júxiàn	прил.	VI	абмяжоўваца;	ограничиваться;
开支	kāizhī	сущ.	VI	абмежаваны выдаткі	ограниченный затраты
克服	kēfū	гл.	V	пераадольваць	преодолевать
客观	kèguān	прил.	V	аб'ектыўны	объективный
亏损	kuīsǔn	гл	VI	страта	убыток
老百姓	lǎobāixìng	сущ.	V	просты народ; населніцтва	простой народ; население
利率	lìlǜ	сущ.	VI	працэнт; працэнтная стаўка	процент; процентная ставка
利润	lìrùn	сущ.	V	прыбытак	прибыль
利息	lìxī	сущ.	V	працэнты	проценты
利益	lìyì	сущ.	V	інтарэсы; карысць; интересы; польза; выгода выгада	интересы; польза; выгода
连锁	liánsuǒ	гл	VI	ланцуз; злучаць	цепь; соединять
流传	liúchuán	гл.	V	распаўсюджвацца;	распространяться;
流通	liútōng	гл.	VI	передавацца цыркуляваць;	передаваться циркулировать; протекать
买	mǎi	гл.	I	купляць	покупать
卖	mài	гл.	II	прадаваць	продавать
贸易	mào yì	сущ., гл.	V	гандляваць; гандаль	торговать; торговля
命运	mìngyùn	сущ.	V	лёс	судьба
抛弃	pāiqì	сущ., гл.	VI	пакінуць; кінуць; адмовіца ад	оставить; бросить; отказаться от
赔偿	péicháng	сущ., гл.	V	кампенсаваць; кампенсацыя	компенсировать; компенсация
贫困	pínkùn	сущ., прил.	VI	бедны; жабрак; беднасць; галечা	бедный; нищий; бедность; нищета
普遍	pǔbiàn	прил.	IV	універсальны;	универсальный;
人间	rénjiān	сущ.	VI	распаўсюджаны сярод людзей; у свеце	распространённый среди людей; в мире
人口	rénkǒu	сущ.	V	населніцтва	население
人生	rénsēng	сущ.	V	чалавеччае жыццё	человеческая жизнь
人性	rénxìng	сущ.	VI	нораў; характеристар; чалавечнасць	нрав; характер; человечность

商标	shāngbiāo	сущ.	VI	гандлёвая марка	торговая марка
社会	shèhuì	сущ.	IV	грамадства	общество
实惠	shíhuì	прил.	VI	практичны	практичный
世界	shìjìè	сущ.	III	сусвет; свет	вселенная; мир
世界观	shìjìèguān	сущ.	VI	светапогляд	мировоззрение
事实	shìshí	сущ.	V	факт; рičаисаць	факт; действительность
事物	shìwù	сущ.	V	рэч; з'ява	вещь; явление
收益	shōuyì	сущ.	VI	даход; прыбытак	доход; прибыль
数额	shùé	сущ.	VI	сума	сумма
数额	míngé	сущ.	VI	штат; колькасць месцаў	штат; количество мест
数目	shùmù	сущ.	VI	лік; колькасць; сумма	число; количество; сумма
税	shuì	сущ.	V	падатак	налог
条款	tiáokuǎn	сущ.	VI	тэзіс; умова; пункт	положение; условие; пункт
通货膨胀	tōnghuòpéngz hàng	сущ.	VI	інфляцыя	инфляция
统筹兼顾	tǒngchóujiāng	гл.	VI	адзінае планаванне іўсебаковы ўлік	единое планирование и всесторонний учёт
统计	tǒngjì	гл.	VI	падводзіць вынікі; падлічваць	подводить итоги; подсчитывать
投资	tóuzī	гл.	V	інвеставаць; укладваць капітал	инвестировать; кладывать капитал
妥善	tuǒshàn	прил.	VI	правільны; належны	надлежащий; правильный; подобающий
文化	wénhuà	сущ.	III	культура; цыivilізацыя; адукацыя; грамата	культура; цивилизация; образование; грамота
文明	wénmíng	сущ.	V	культура	культура
文物	wénwù	сущ.	VI	помнікі (культуры)	памятники (культуры)
问世	wènshì	гл.	VI	выйсці з друку; выйсці ў свет	выйти из печати; выйти в свет
物美价廉	wùměijiàlián	прил.	VI	добрае судносіны кошту і якасці	хорошее соотношение цены и качества
习俗	xíssú	сущ.	VI	звычай; звычкі	обычаи; привычки
现金	xiànjīn	сущ.	V	валюта; грашовыя фонды	валюта; денежные фонды

消费	xiāofèi	гл.	V	марнаваць	тратить
销售	xiāoshòu	гл.	V	збываць; рэалізоўваць	сбывать; реализовывать
信用卡	xìnyòngkǎ	сущ.	IV	кредытная карта; кредытка	кредитная карта; кредитка
兴隆	xīnglóng	прил.	VI	паспяховы; квітнеочы	преуспевающий; процветающий
兴旺	xīngwàng	прил.	VI	рост; ўздым; росквіт; паспяховы	рост; подъём; процветание; преуспевающий
需求	xūqiú	сущ.	VI	патрэба; попыт; запыт	потребность; запрос
押金	yājīn	сущ.	VI	грашовы заклад	денежный залог
仪式	yíshì	сущ.	VI	цырымонія; рытуал; абрад	церемония; ритуал; обряд
银行	yínháng	сущ.	IV	банк	банк
盈利	yínglì	гл.	VI	выгада	выгода
营业	yíngyè	гл.	V	весці працаўваць	справу; вести дело; работать
优惠	yōuhuì	сущ.	V	ільгота	льгота
预算	yùsuàn	сущ.	VI	бюджэт; каштарыс	бюджет; смета
原始	yuánshǐ	прил.	VI	першабытны; першасны	первобытный; первичный
增加	zēngjiā	гл.	IV	павялічыць(ща); павы сіць(ща); узрасці	увеличить(ся); повысить(ся); возрасти
增长	zēngzhǎng	гл.	IV	узрасташаць; павялічваща	возрастать; расти;
诈骗	zhàpiàn	гл.	VI	вымагаць; выманьваць	вымогать; выманивать
债券	zhàiquàn	сущ.	VI	аблігацыя	облигация
涨	zhǎng	гл.	V	павышаща; падымаща	повышаться; подниматься
账户	zhànghù	сущ.	V	рахунак; рахунак	расліковы счет; расчетный счет
支票	zhīpiào	сущ.	V	чэк (грашовы); акредытыў; вексаль	чек (денежный); аккредитив; вексель
质量	zhìliàng	сущ.	IV	якасць	качество
周转	zhōuzhé	гл.	VI	абарот; абарачаща	зварот; оборот; обращение;
资本	zīběn	сущ.	VI	капітал; гроши	сродкі; капитал; средства; деньги
资金	zījīn	сущ.	V	сродкі; капітал	средства; капитал

资助	zīzhù	гл.	VI	аказваць матэрыяльную дапамогу	оказывать помощь	материальную
宗教	zōngjiào	сущ.	V	рэлігія	религия	
总共	zǒnggòng	гл.	V	агульны вынік; у суме	общий итог; в сумме	
总和	zǒnghé	сущ.	VI	сума; сукупнасць	сумма;	совокупность

## 15. 日常生活 Повседневная жизнь

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
安宁	ānníng	прил., сущ.	VI	цихамірны	безмятежный
安置	ānzhì	гл.	VI	устанавліваць	устанавливать
昂贵	ángguì	прил.	VI	дарагі	дорогостоящий
把手	bǎshou	сущ.	VI	ручка	ручка
搬	bān	гл.	III	перасоўваць	передвигать
包装	bāozhuāng	гл., сущ.	VI	упакоўка; упакоўваць	упаковка; упаковывать
保护 <sup>1</sup>	bǎohù	гл., сущ.	IV	абараняць	защищать
保障	bǎozhàng	гл., сущ.	VI	ахоўваць	охранять
便利	biànlì	прил., сущ.	VI	зручны; зручнасць	удобный; удобство
别墅	biéshù	сущ.	VI	дача	дача
冰箱	bīngxiāng	сущ.	III	халадзільнік	холодильник
补偿	bùcháng	сущ.	VI	кампенсацыя	компенсация
布局	bùjú	сущ.	VI	расстаноўка	расстановка
布置	bùzhì	гл., сущ.	VI	расстаўляць	расставлять
擦	cā	гл.	IV	выціраць	вытирать
财产	cáichǎn	сущ.	V	маёмасць	имущество
踩	cǎi	гл.	V	таптаць	топтать
餐厅	cāntīng	сущ.	V	столовая	столовая
厕所	cèsuǒ	сущ.	V	туалет	туалет
拆	chāi	гл.	V	разломліваць	разламывать
产品	chǎnpǐn	сущ.	V	тавар	товар
偿还	chánghuán	гл.	VI	выплачваць	выплачивать
车库	chēkù	сущ.	V	гараж	гараж
陈旧	chénjiù	прил.	VI	устарэлы	устаревший

池塘	chítáng	сущ.	VI	вадаём	водоём
池子	chízi	сущ.	V	сажалка	пруд
充电器	chōngdiànrì	сущ.	V	зарадная прылада	зарядное устройство
抽屉	chōutī	сущ.	V	шуфлядка	шумфлядка
厨房	chúfáng	сущ.	III	кухня	кухня
窗户	chuānghu	сущ.	IV	акно	окно
窗帘	chuānglián	сущ.	V	штора	штора
床单	chuángdān	сущ.	VI	прасціна	простыня
锤	chuí	сущ.	VI	малаток	молоток
打扫	dǎsǎo	гл.	III	падмятаць	подметать
单元	dānyuán	сущ.	VI	пад'езд	подъезд
淡水	dànshuǐ	сущ.	VI	прэсная вада	пресная вода
灯	dēng	сущ.	III	лямпа	лампа
登记	dēngjì	гл., сущ.	VI	рэгістраца	регистрироваться
电池	diàncí	сущ.	VI	батарэйка	батарейка
电梯	diàntī	сущ.	III	ліфт	лифт
房东	fángdōng	сущ.	V	домаўладальнік	домовладелец
房间	fángjiān	сущ.	II	пакой	комната
肥皂	féizào	сущ.	V	мыла	мыло
封闭	fēngbì	гл.	VI	замыкаць	замыкать
符合	fúhé	гл.	IV	адпавядаць	соответствовать
盖	gài	сущ.	V	зачыняць; накрываць; будаваць	закрывать; строить
干净	gānjìng	прил.	III	чысты	чистый
高档	gāodàng	прил.	V	высокай якасці	высокого качества
隔壁	gébì	сущ.	V	сусед	сосед
工艺品	gōngyǐpǐn	сущ.	VI	выраб ручной працы	изделие ручной работы
公寓	gōngyù	сущ.	V	шматкватэрны жылы дом	многоквартирный дом

钩子	gōuzǐ	сущ.	VI	кручок	крючок
购物	gòuwù	гл.	IV	купляць	покупать
古董	gǔdōng	сущ.	VI	стара жытная антыхварыят	рәч; старинная антиквариат
顾客	gùkè	сущ.	IV	клиент	клиент
光临	guānglín	гл.	V	наведваць	посещать
光盘	guāngpán	сущ.	V	кампакт-дыск	компакт-диск
逛	guàng	гл.	IV	гуляць; шпацыраваць	гулять
柜台	guìtái	сущ.	V	прылавак	прилавок
果实	guǒshí	сущ.	V	плод; фрукт	плод; фрукт
行李箱	lāgǎnxiāng	сущ.	III	чамадан; багажнік	чемодан; багажник
号	hàoháo	сущ.	II	нумар	номер
盒子	hézi	сущ.	IV	скрыня; скрынка	ящик; коробка
壶	hú	сущ.	V	чайнік; імбрыйк	чайник
花	huā	сущ.	III	кветка	цветок
花（钱）	huāqián	гл	IV	марнаваць (гроши)	тратить (денеги)
花瓣	huābàn	сущ.	VI	плялестак	лепесток
画	huà	сущ.	III	карцина	картина
话筒	huàtǒng	сущ.	VI	тэлефонная трубка; мегафон; рупар	телефонная трубка; мегафон; рупор
挥霍	huīhuò	гл	VI	транжырыць	транжириТЬ
火柴	huǒchái	сущ.	V	запалка	спичка
家具	jiājù	сущ.	IV	мэбля	мебель
夹子	jiāzǐ	сущ.	V	шчыпцы; капкан	клюшня; щипцы; клешня; капкан
价格	jiàgé	сущ.	IV	кошт	цена
煎	jiān	гл	V	смажыць	жарить
剪彩	jiǎncǎi	гл	VI	разрезаць (пры адкрыці чаго- небудзь)	стужку разрезать ленту (при открытии чего-либо)
剪刀	jiǎndāo	сущ.	V	нажніцы	ножницы

简陋	jiǎnlòu	прил.	VI	убогі	убогий
浇	jiāo	гл	V	паліваць	поливать
胶水	jiāoshuǐ	сущ.	V	клей	клей
戒指	jièzhī	сущ.	V	кальцо	кольцо
镜子	jìngzi	сущ.	VI	люстэрка; акуляры	зеркало; очки
居住	jūzhù	гл	VI	пражываць	проживать
颗粒	kēlì	сущ.	VI	зерне	зерно
客厅	kètīng	сущ.	V	гасціная	гостиная
空间	kōngjiān	сущ.	V	прастора	пространство
空调	kōngtiáo	сущ.	III	кандыцыянер	кондиционер
裤子	kùizi	сущ.	III	штаны	штаны
筷子	kuàizi	сущ.	III	палачкі для ежы	палочки для еды
宽敞	kuānchǎng	прил.	VI	прасторны	просторный
筐	kuāng	сущ.	VI	кошык	корзина
筐	kuāng	сущ.	VI	кошык	корзина
垃圾桶	lājítǒng	сущ.	IV	смеццевае вядро	мусорное ведро
蜡烛	làzhú	сущ.	V	свечка	свеча
烂	làn	прил.	V	сапсаваны	испорченный
礼物	lǐwù	сущ.	III	падарунак	подарок
理发	lǐfà	гл	IV	стрыгчы; прычэсваць	стричь; причёсывать
亮	liàng	прил.	IV	светлы	светлый
铃	líng	сущ.	V	званок; званочак	звонок; колокольчик
零件	língjiàn	сущ.	V	розніца	розница
零钱	língqián	сущ.	V	наяўныя грошы	наличные деньги
零食	língshí	сущ.	V	закуска; ласунак	закуска; лакомство
漏	loù	гл.	V	працякаць	протекать
乱	luàn	прил.	IV	бязладны	беспорядочный
螺丝钉	luósīdīng	сущ.	VI	шруба	шуруп

买	mǎi	гл.	I	купляць	покупать
卖	mài	гл.	II	прадаваць	продавать
毛巾	máojīn	сущ.	IV	ручнік	полотенце
门	mén	сущ., гл.	II	дзверы	дверь
密封	mìfēng	гл., прил.	VI	герметычны; герметычна пакаваць	герметичный; герметично упаковывать
免费	miǎnfèi	прил., нареч.	IV	бясплатны; дарэмны	бесплатный; бесплатно
民用	mínyòng	прил.	VI	грамадзянскі	гражданский
名牌	míngpái	сущ.	V	брэнд	бренд
墨水儿	mòshuier	сущ.	VI	чарніла	чернило
木头	mùtou	сущ.	V	драўніна	древесина
沐浴	mùyù	гл.	VI	мыцца	мыться
耐用	nài yòng	прил.	VI	даўгавечны	долговечный
排队	páiduì	сущ., гл.	V	чарга; стаяць у чарзе	очередь; стоять в очереди
排列	páiliè	сущ., гл.	IV	расстаўляць; размяш- чэнне	расставлять; расположе- ние
盆	pén	сущ., гл.	V	міска; абмакваць	миска; обмакивать
批发	pīfā	сущ., гл.	VI	опт; прадаваць оптам	опт; продавать оптом
票	piào	сущ., гл.	II	білет	билет
品种	pǐnzhǒng	сущ.	V	асартымент	ассортимент
瓶子	píngzi	сущ.	IV	бутэлька	бутылка
铺	pū;pù	сущ., гл.	VI	расстаўляць; крама; крама; ложак	расставлять; магазин; лавка; постель
人民币	rénmínbì	сущ.	IV	кітайскі юань	китайский юань
日历	rìlì	сущ.	V	каляндар	календарь
日用品	rìyòngpǐn	сущ.	V	прадметы штодзён- нага ўжытку	предметы повседневного обихода
容器	róngqì	сущ.	VI	кантэйнер; ёмістасць	контейнер; ёмкость
伞	sǎn	сущ.	III	парасон	зонтик
沙发	shāfā	сущ.	IV	канапа	диван

扇子	shànzi	сущ.	V	веер	веер
商店	shāngdiàn	сущ.	I	крама	магазин
生活	shēnghuó	сущ.	IV	жыщё; быштё; існаванне	жизнь; бытие; существование
绳子	shéngzì	сущ.	V	вяроўка	верёвка
省	shěng;xǐng	сущ., гл.	IV	эканоміць; скараціць; правінцыя	экономить; сократить; провинция
剩	shèng	гл., прил., нареч.	IV	рэштка; лішак; заставацца; вельмі	остаток; избыток; оставаться; весьма; очень
实用	shíyòng	прил.	V	прыкладны	прикладной
食物	shíwù	сущ.	V	прадукты харчавання	продукты питания
市场	shichǎng	сущ.	IV	рынак	рынок
收拾	shōushí	гл.	IV	прыбіраць	прибирать
手工	shǒugōng	сущ.	V	ручная работа	ручная работа
手套	shǒutào	сущ.	V	пальчаткі; рукавіцы	перчатки; варежки
书	shū	сущ., гл.	I	кніга; пісаць	книга; писать
书架	shūjia	сущ.	V	кніжная паліца	книжная полка
梳子	shūzi	сущ.	V	грэбень	расчёска
水龙头	shuǐlóngtóu	сущ.	VI	вадаправодны кран	водопроводный кран
睡觉	shuìjiào	сущ., гл.	I	спаць	спать
说话	shuōhuà	сущ., гл.	I	казаць; гаварыць; размаўляць	говорить; разговаривать
丝绸	sīchóu	сущ.	V	шоўк	шёлк
塑料袋	sùliàodài	сущ.	IV	пластыкавы пакет	пластиковый паке
锁	suǒ	сущ.	V	замок	замок
陶瓷	táocí	сущ.	VI	фарфор; парцалян	фарфор
讨价还价	tǎojiàhuánjià	гл.	VI	таргавацца	торговаться
套	tào	сущ.	V	футляр; чахол	футляр; чехол
玩具	wánjù	сущ.	V	цацка	игрушка
碗	wǎn	сущ.	III	кубак; піяла	чашка; пиала

卫生间	wèishēngjiān	сущ.	V	ванная	ванная
卧室	wòshì	сущ.	V	спальня	спальня
屋子	wūzi	сущ.	V	памяшкание	помещение
物资	wùzī	сущ.	VI	матэрыяльныя рэсурсы; матэрыялы; тавары	материальные ресурсы; материалы; товары
洗	xǐ	гл.	II	мыць; сцираць	мыть; стирать
洗手间	xǐshǒujiān	сущ.	III	прыбіральня	уборная
洗衣机	xǐyījī	сущ.	IV	пральна машина	стиральная машина
洗澡	xǐzǎo	гл.	III	мыцца; прымачь ванну; купацца	мыться; принимать ванну; купаться
系领带	jìlǐngdài	гл	V	завязваць гальштук	завязывать галстук
细菌	xìjūn	сущ.	VI	бактэрый	бактерия
闲话	xiánhuà	сущ.	VI	балбатня	болтовня
享受	xiǎngshòu	гл.	V	карыстацца дабром; валодаць	пользоваться обладать
项链	xiàngliàn	сущ.	V	карапі; калье	ожерелье; колье
消毒	xiāodú	гл.	VI	дэзінфіцыраваць	дезинфицировать
鞋	xié	сущ.	III	туфлі; чаравікі; абутик	туфли; ботинки; обувь
醒	xǐng	прил.	V	прачынацца	просыпаться
休息	xiūxī	гл.	II	адпачываць	отыхать
牙膏	yágāo	сущ.	IV	зубная паста	зубная паста
阳台	yángtái	сущ.	VI	балкон; тэраса	балкон; терраса
钥匙	yào shí	сущ.	IV	ключ	ключ
椅子	yǐzi	сущ.	I	стул	стул
饮料	yǐnliào	сущ.	IV	напой	напиток
硬币	yìngbì	сущ.	V	манета	монета
油漆	yóuqī	сущ., гл.	VI	алейная фарба; лак; фарбаваць; лакаваць	масляная краска; лак; красить; лакировать
脏	zàng	прил.	IV	брудны	грязный
枕头	zhěntou	сущ.	V	падушка	подушка
整理	zhěnglǐ	гл.	IV	упарадкоўваць	упорядочивать

整齐	zhěngqí	прил.	IV	акуратны	аккуратный
中介	zhōngjiè	сущ.	V	посярэднік	посредник
住	zhù	гл.	I	жыць	жить
住宅	zhùzhái	сущ.	VI	кватэра	квартира
砖瓦	zhuānwǎ	сущ.	VI	кераміка	керамика
转让	zhuǎnràng	гл.	VI	передаваць	передавать
装饰	zhuāngshì	гл.	V	упрыгожваць	разукрашивать
桌子	zhuōzi	сущ.	I	стол	стол
走廊	zǒuláng	сущ.	VI	калідор	коридор
租	zū	гл.	IV	арандаваць	арендовать
租赁	zūlìn	гл.	VI	здаваць у аренду	сдавать в аренду
座位	zuòwèi	сущ.	IV	месца (напрыклад; за сталом)	место (например; за столом)

## 16. 时间/频率 Время и частота

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
按时	ànrushí	нареч.	IV	своечасова	вовремя
本来	běnlái	нареч.	IV	спачатку	сперва
变故	biàngù	гл., сущ.	VI	здарэнне	происшествие
变迁	biànqiān	гл., сущ.	VI	змены	перемены
不时	bùshí	нареч.	VI	час ад часу	время от времени
曾经	céngjīng	сущ.	V	калісьці	когда-то
刹那	chànà	сущ.	VI	імгненне	мгновение
常年	chángnián	нареч.	VI	штогод	ежегодно
朝代	cháodài	сущ.	V	дынастыя	династия
趁	chèn	союз.	V	скарыстаць	воспользоваться
成天	chéngtiān	нареч.	VI	цэлы дзень	целый день
春	chūn	сущ.	III	вясна	весна
从前	cóngqián	союз.	V	раней	раньше
诞辰	dànchén	сущ.	VI	дзень нараджэння	день рождения
当场	dāngchǎng	нареч.	VI	неадкладна	немедленно
当初	dāngchū	нареч.	VI	першапачаткова	изначально
当代	dāngdài	сущ.	VI	дадзеная эпоха	данная эпоха
当前	dāngqián	нареч.	VI	у цяперашні час	в настоящее время
当时	dāngshí	нареч.	IV	тады	тогда
定期	dìngqī	нареч.	VI	перыядычны	периодический
冬	dōng	сущ.	III	зіма	зима
度过	dùguò	гл.	VI	правесці	проводить
短促	duǎncù	прил.	VI	сціслы	краткий
顿时	dùnshí	нареч.	VI	адразу	тотчас
赶紧	gǎnjǐn	нареч.	V	тэрмінова	срочно

赶快	gǎnkuài	нареч.	V	спешна	спешно
刚才	gāngcái	нареч.	III	толькі што	только что
刚刚	gānggāng	нареч.	IV	толькі-толькі	только-только
公元	gōngyuán	сущ.	V	наша эра	наша эра
古代	gǔdài	сущ.	V	стара жылтасы	древность
过期	guòqī	прил.	V	пратэрмінаваны	просроченный
过去	guòqù	прил.	IV	минулае	прошлое
后来	hòulái	нареч.	IV	потым	потом
忽然	hūrán	нареч.	IV	раптам	вдруг
及早	jízǎo	нареч.	VI	загадзя	заблаговременно
即将	jíjīāng	союз	VI	неўзабаве	вскоре
季度	jìdù	сущ.	VI	квартал	квартал
间隔	jiàngé	сущ., пр.	VI	інтэрвал	интервал
将近	jiāngjìn	пр.	VI	хуткім часам	в ближайшее время
将来	jiānglái	сущ.	IV	будучыня	будущее
接连	jiēlián	пр.	VI	агулам	подряд
截至	jiézhì	пр.	VI	аж да	вплоть до
今天	jīntiān	сущ.	I	сёння	сегодня
紧急	jǐnjí	прил.	V	тэрміновы	срочный
尽快	jǐnkuài	нареч.	VI	як мага хутчэй	как можно скорее
近代	jìndài	сущ.	V	новая эпоха	новая эпоха
近来	jìnlái	нареч.	II	нядаўна	недавно
开始	kāishǐ	гл., союз	II	пачынаць	начинать
黎明	límíng	сущ.	VI	світанне	рассвет
礼拜天	lǐbàitiān	сущ.	IV	нядзеля	воскресенье
历代	lìdài	нар.	VI	адвеку стагоддзяў	испокон веков
历来	lìlái	нар.	VI	здаўна	издавна
连年	liánnián	нар.	VI	з года ў год	из года в год

临时	línhí	прил.	V	часовы	временный
凌晨	língchén	сущ.	VI	досвіткам	на рассвете
马上	mǎshàng	нареч.	III	хутка	скоро
漫长	màncháng	прил.	VI	працяглы	длительный
明天	míngtiān	сущ.	I	заўтра	завтра
目前	mùqíán	нареч.	V	у дадзены момант	в данный момент
年代	niándài	сущ.	V	эпоха	эпоха
年度	niándù	сущ.	VI	год (справа здачны)	год (отчётный)
农历	nónglì	сущ.	VI	месячны каляндар	лунный календарь
偶尔	ǒu'ér	нареч.	IV	часам	иногда
片刻	piànkè	сущ.	VI	момант	момент
频繁	pínfán	нареч.	VI	заўсёды	постоянно
平常	píngcháng	нареч.	V	звычайны	обычный
平时	píngshí	нареч.	IV	звычайна	обычно
日	rì	сущ., нареч.	I	дзень	день
日常	rìcháng	нареч.	V	штодзённы	повседневный
日期	rìqī	сущ.	V	дата	дата
如今	rújīn	нареч.	V	цяпер	ныне
上午	shàngwǔ	сущ.	I	да поўдня	до полудня
生日	shēngrì	сущ.	II	дзень нараджэння	день рождения
时差	shíchā	сущ.	VI	разніца ў часе	разница во времени
时常	shícháng	нареч.	VI	часта	часто
时代	shídài	сущ.	V	эра	эра
时而	shí'ér	нареч.	VI	часам	иногда
时光	shíguāng	сущ.	VI	час	время
时候	shíhòu	сущ.	I	прамежак часу	промежуток времени
时间	shíjiān	сущ.	IV	час	время
时刻	shíkè	сущ.	V	час; момант	время; момент

时期	shíqī	сущ.	V	перьяд	период
始终	shǐzhōng	нареч.	V	пастаянна	постоянно
世纪	shìjì	сущ.	IV	стагоддзе	век
随时	suíshí	прил.	V	у любы час	в любое время
岁	suì	сущ.	I	год	год
岁月	suìyuè	сущ.	VI	гады і месяцы	годы и месяцы
通常	tōngcháng	нареч.	V	звычайна	обычно
同时	tóngshí	нареч.	V	адначасова	одновременно
完	wán	прил.	I	завершаны	завершённый
完成	wánchéng	гл.	III	закончыць	закончить
晚上	wǎnshàng	сущ.	II	вечар	вечер
往	wàngwǎng	сущ.	IV	накіроўвацца	направляться
往返	wǎngfǎn	гл.	V	туды і назад	туда и обратно
往往	wǎngwǎng	нареч.	IV	пастаянна	постоянно
未来	wèilái	сущ.	V	будучыня	будущее
昔日	xīrì	нареч.	VI	калісъці	прежде
下午	xiàwǔ	сущ.	I	другая палова дня	вторая половина дня
夏	xià	сущ.	III	лета	лето
先前	xiānqián	нареч.	VI	раней	раньше
现代	xiàndài	сущ.	IV	сучаснасць	современность
现在	xiànzài	сущ.	I	зараз	сейчас
小时	xiǎoshí	сущ.	II	гадзіна	час
星期	xīngqī	сущ.	I	тыдзень	неделя
学期	xuéqī	сущ.	V	семестр	семестр
延期	yánqī	гл.	VI	адкласці	отложить
延长	yáncháng	гл.	V	падоўжыць	удлинить
一辈子	yībēizi	сущ.	V	ўсё жыццё	всю жизнь
一直	yīzhí	нареч.	III	прама	прямо

以后	yǐhòu	нареч.	III	пасля	потом
以前	yǐqián	нареч.	III	некалі	прежде
以往	yǐwǎng	сущ.	VI	мінулае	прошлое; минувшее
永远	yǒngyuǎn	нареч.	IV	вечна	вечно
原先	yuánxiān	прил.	VI	першапачатковы	первоначальный
暂且	zànqìě	прил.	VI	часова	временно
暂时	zànshí	прил.	III	часовы	временный
早上	zǎoshàng	сущ.	III	раніцай	утром
正月	zhēngyuè	сущ.	VI	першы месяц года	первый месяц года
至今	zhìjīn	нареч.	V	дагэтуль	до сих пор
中断	zhōngduàn	гл.	VI	спыніць	прекратить
中午	zhōngwǔ	сущ.	I	поўдзень	полдень
中旬	zhōngxún	сущ.	V	другая дэкада	вторая декада
终年	zhōngnián	прил.	VI	круглы год	круглый год
终身	zhōngshēn	прил., сущ.	VI	пажыщёвы	пожизненный
终于	zhōngyú	нареч.	III	нарэшце	наконец
终止	zhōngzhǐ	гл.	VI	заканчваць	заканчивать
钟	zhōng	сущ.	V	гадзіннік; гадзіна	часы; час
重新	chóngxīn	сущ.	IV	нанова	заново
周末	zhōumò	сущ.	III	выходны	выходной
周年	zhōunián	сущ.	VI	гадавіна	годовиця
周期	zhōuqī	сущ.	VI	перыяд	период
昼夜	zhòuyè	сущ., прил.	VI	суткі	сутки
逐年	zhúnián	прил., нареч.	VI	з года ў год	из года в год
自从	zìcóng	пр.	V	з таго часу як	с тех пор как
最初	zuīchū	прил.	V	першапачаткова	первоначально
最近	zuìjìn	сущ., прил.	III	у апошні час	в последнее время
昨天	zuótiān	сущ.	I	учора	вчера

## 17. 食品/餐饮 Еда и продукты питания

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
扒	bā、pā、 pá	гл., сущ.	VI	капаць; тримацца	копать; держаться
掰	bāi	гл.	VI	разломліваць	разламывать
饱	bǎo	прил.	III	сыты	сытый
饱	bǎo	прил., сущ.	VI	сытны; сырная ежа	сытный; сырная еда
杯子	bēizi	сущ.	I	шклянка	стакан
变质	biànzhì	прил., сущ.	VI	змена; змяніўшыся	изменение; изменившийся
饼干	bǐnggān	сущ.	IV	печыва	печенье
菜	cài	сущ.	I	ежа; страва	еда; блюдо
菜单	càidān	сущ.	III	меню	меню
叉子	chāzi	сущ.	V	відэлец	вилка
茶	chá	сущ.	I	гарбата	чай
馋	chán	прил.	VI	пражэрлівы	прожорливый
尝	cháng	гл.	IV	спрабаваць	пробовать
炒	chǎo	гл.	V	смажыць	жарить
秤	chèng	сущ.	VI	шалі	весы
吃	chī	гл.	I	есці	есть; кушать
稠密	chóumì	прил.	VI	густы; шчыльны	густой; плотный
畜牧	xùmù	гл.	VI	займачца жывёлагадоўляй	заниматься скотоводством
刺	cì	гл., сущ.	VI	калочка; калоць	колючка; колоть
醋	cù	сущ.	V	воцат; рэўнасць	уксус; ревность
打包	dābāo	гл.	VI	пакаваць	упаковывать
淡	dàn	прил.	VI	слабы; прэсны; сумны	слабый; пресный; скучный
蛋糕	dàngāo	сущ.	III	торт; пірог	торт; пирог
刀	dāo	сущ.	IV	нож	нож

稻谷	dàogǔ	сущ.	VI	рыс	рис
点心	diǎnxīn	сущ.	VI	закуска; ласунак	закуска; лакомство
豆腐	dòufǔ	сущ.	VI	тофу (соевы творог)	тофу (соевый творог)
饿	è	прил., гл.	III	голодны; адчуваць голад	голодный; испытывать голод
饭馆	fānguǎn	сущ.	I	кафо; столовая	кафе; столовая
丰盛	fēngshèng	прил.	VI	збытны (пра ежу); квітнеочы	изобильный (о еде); процветающий
丰收	fēngshōu	сущ.	VI	багаты ўраджай	богатый урожай
风味	fēngwèi	сущ.	VI	стыль; густ; мясцовы дэлікатэс	стиль; вкус; местный деликатес
服务员	fúwùyuán	сущ.	II	афицыянт	официант
干杯	gānbēi	гл.	V	выпіць да дна; асушыць куфель	выпить до дна; осушить бокал
罐头	guàntou	сущ.	V	кансервы	консервы
锅	guō	сущ.	V	патэльня; рондаль; кацёл	сковорода; кастрюля; котёл
果汁	guǒzhī	сущ.	V	сок	сок
海鲜	hǎixiān	сущ.	V	морапрадукты	морепродукты
好吃	hăochī	прил.	II	смачны	вкусный
花生	huāshēng	сущ.	V	арахіс	арахис
黄瓜	huángguā	сущ.	V	агурок	огурец
鸡蛋	jīdàn	сущ.	II	яйка	яйцо
佳肴	jiāyáo	сущ.	VI	смачная дэлікатэс	страва; вкусное блюдо; деликатес
酱油	jiàngyóu	сущ.	V	соевы соус	соевый соус
饺子	jiǎozǐ	сущ.	IV	цзяоцзы; пельмені	цзяоцзы; пельмени
结账	jiézhàng	гл.	V	разлічыцца; аплаціць рахунак	рассчитаться; оплатить счёт
酒吧	jiǔbā	сущ.	V	бар	бар
桔子	júzǐ	сущ.	V	мандарын	мандин
咀嚼	jǔjué	гл.	VI	перажоўваць; дасканала разбіраць	пережёвывать; досконально разбирать
咖啡	kāfēi	сущ.	II	кава	кофе

开水	kāishuǐ	сущ.	VI	кіпячона вада	кипячёная вода
烤鸭	kǎoyā	сущ.	V	смажаная качка	жареная утка
可口	kěkǒu	прил.	VI	смачны	вкусный
口味	kǒuwèi	сущ.	V	густ; апетыт	вкус; аппетит
款待	kuǎndài	гл.	VI	гасцінна прымаць	радушно принимать
矿泉水	kuàngquánshuǐ	сущ.	V	мінеральная вада	минеральная вода
辣	là	прил.	IV	востры	острый
辣椒	làjiāo	сущ.	V	востры перац	острый перец
浪费	làngfei	гл.	IV	марнаваць	транжирить; тратить впустую
梨	lí	сущ.	V	груша	груша
粮食	liángshí	сущ.	V	збожжя; прадукты харчавання	зерно; продукты питания
炉灶	lúzào	сущ.	VI	печ; плита	печь; плита
馒头	mántou	сущ.	V	пампушкі	пампушки
米饭	mǐfàn	сущ.	I	вараны рис	варёный рис
面包	miànbāo	сущ.	III	хлеб	хлеб
面条	miàntiáo	сущ.	III	макароны	макароны
牛奶	niúnnǎi	сущ.	II	малако	молоко
盘子	pánzi	сущ.	III	талерка	тарелка; блюдо
烹饪	pēngrèn	сущ., гл.	VI	кулінарья; гатаваць ежу	кулинария; готовить пищу
啤酒	píjiǔ	сущ.	III	піва	пиво
品尝	pǐncháng	гл.	VI	смакаваць	пробовать на вкус
苹果	píngguǒ	сущ.	I	яблык	яблоко
葡萄	pútáo	сущ.	III	вінаград	виноград
勺子	sháozì	сущ.	V	лыжка	ложка
盛	chéng	гл., прил.	VI	квітнець; квітнеючи	процветать;
食品	shèng				процветающий
shípǐn	сущ.	IV	прадукты харчавання	продукты питания	
蔬菜	shūcài	сущ.	V	гародніна	овощи

涮火锅	shuàn huǒguō	гл.	VI	абваранае гародніна	мяса	i	обваренное мясо и овощи
水	shuǐ	сущ., гл., прил.	I	вада			вода
水果	shuǐguǒ	сущ.	I	фрукт			фрукт
酸	suān	сущ., гл., прил.	IV	кіслата;	хварэць;	кислота; болеть;	
汤	shāngtāng	сущ.	IV	сумаваць; кіслы		грустить; кислый	
糖	táng	сущ.	III	шукар; слодыч;		сахар; сладость;	
糖葫芦	tánghúlu	сущ.	VI	шукерка		конфета	
糖葫芦	tánghúlu	сущ.	VI	зашукраваняя		засахаренные фрукты на	
烫	tàng	прил.	V	садавіна на палачцы		палочке	
烫	tàng	прил.	V	гаракы		горячий	
桃	táo	сущ.	V	персік		персик	
天然气	tiānránqì	сущ.	VI	прыродны газ		природный газ	
甜	tián	прил.	III	салодкі		сладкий	
舔	tiǎn	сущ.	VI	аблізываць		облизывать	
调和	tiáohé	гл.	VI	гарманаваць		гармонировать	
调料	tiáoliào	сущ.	VI	заправа; специ		приправа; специи	
土豆	tǔdòu	сущ.	V	бульбачка		картошка	
吞咽	tūnyàn	сущ.	VI	глынаць		глотать	
丸	wán	сущ.	VI	шарык;	круглявы	шарик; округлый	
西瓜	xīguā	сущ.	II	кавалак		кусок	
西瓜	xīguā	сущ.	II	кавун		арбуз	
西红柿	xīhóngshì	сущ.	IV	памідор; томат		помидор; томат	
咸	xián	прил.	IV	салёны		солёный	
馅儿	xiànr'ér	сущ.	VI	начынненне		начинка	
香	xiāng	прил.	IV	духмяны		ароматный	
香蕉	xiāngjiāo	сущ.	III	банан		банан	
小吃	xiǎochī	сущ.	V	закускі;	халодныя	закуски; холодные	
小麦	xiǎomài	сущ.	V	стравы		блюда	
小麦	xiǎomài	сущ.	V	пшаніца		пшеница	
腥	xīng	прил.	VI	які пахне сырой		пахнущий сырой	
腥	xīng	прил.	VI	рыбой (крыўей)		рыбой (кровью)	

盐	yán	сущ.	IV	соль	соль
羊肉	yángròu	сущ.	II	бараніна	баранина
饮食	yǐnshí	сущ.	VI	харчаванне	питание
油腻	yóunì	сущ., прил.	VI	тлусты; тлустая ежа	жирный; жирная пища
油炸	yóuzhá	прил.	IV	смажыць у алеі	жарить в масле
鱼	yú	сущ.	II	рыба	рыба
玉米	yùmǐ	сущ.	IV	кукуруза	кукуруза
招待	zhāodài	гл.	V	прымаць гасцей	принимать гостей
粥	zhōu	сущ.	VI	каша	каша
煮	zhǔ	гл.	V	варыць	варить
滋味	zīwèi	сущ.	VI	густ	вкус
做东	zuòdōng	гл.	VI	частаваць; быць у якасці гаспадара	угощать; быть в качестве хозяина

## 18. 数量/排序 Количество и последовательность

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
八	bā	числ.	I	восем	восемь
把	bǎ	гл., пр.,	III	падліковае слова для	счётное слово для
	bà	сч.сл.		прадметаў; якія	предметов; имеющих
				маюць ручку	ручку
百	bǎi	числ.	II	сто	сто
百分点	bǎifēndiǎn	сч.сл.	VI	працэнтны пункт	процентный пункт
班	bān	сч.сл.	III	группа; змена	группа; смена
半	bàn	числ.	III	палова	половина
磅	bàng	сч.сл.	VI	ангельскі фунт	английский фунт
包	bāo	гл., сч.сл.	III	падліковае слова для	счётное слово для
				прадметаў ва	предметов в упаковке
				ўпакоўцы	
倍	bèi	сч.сл.	IV	раз; кратай	раз; крат
本	běn	сч.сл.	I	падліковае слова для	счётное слово для
				кніг	книг
遍	biàn	нареч.	IV	падліковае слова для	счётное слово для
		сч.сл.		дзеяння	действия
册	cè	сч.сл.	V	падліковае слова для	счётное слово для
				кніг	книг
层	céng	сч.сл.	III	падліковае слова для	счётное слово для
				шматпавярховых	многоэтажных
				будынкаў	зданий
场	chǎng	сч.сл.	IV	падліковае слова для	счётное слово для
	cháng			спартыўных гульняў і	спортивных игр и зрелищ
				відовішчаў	
朝	zhāocháo	сч.сл.	V	раз; пачатак;	раз; начало; династия
				дынастыя	
串	chuàn	сч.сл.	VI	жмут	связка
次	cì	сч.сл.	II	падліковае слова для	счётное слово событий;
					действий
丛	cóng	сч.сл.	VI	натоўп (людей);	толпа (людей); собрание;
				сход; калекцыя	коллекция
大体	dàtǐ	сущ., нареч.	VI	агульная	общая характеристика
				характарыстыка	
滴	dī	сч.сл.	VI	кропля	капля
第一	dìyī	прил.	II	першы	первый

丁	dīng	союз.	VI	чацвёрты цыклічны знак; кавалачак	четвёртый знак; кусочек	циклический
栋	dòng	сущ.	VI	апора; болька	опора; балка	
段	duàn	сч.сл.	III	падліковае слова для	счётное слово	для
堆	duī	сч.сл.	VI	куча	куча; груда	
吨	dūn	сч.сл.	VI	тона	тонна	
顿	dùndú	сч.сл.	IV	падліковае слова для	счетное слово	для
多	duō	прил.	I	шмат	приемов пищи	
多少	duōshǎo	мест.	I	колькі	много	
多余	duōyú	прил.	VI	лішні	лишний	
朵	duǒ	сч.сл.	IV	падліковае слова для	счётное слово для цветов;	
二	èr	числ.	I	кветак; аблокаў і інш.	цветак; облаков и др.	
番	fān	сущ.	VI	раз; чарга	раз; очередь	
分之	fēnzhī	сущ.	IV	дроб; працент	дробь; процент	
分钟	fēnzhōng	сущ.	I	хвіліна	минута	
份	fèn	сч.сл., сущ.	IV	экзэмпляр	экземпляр	
幅	fú	сущ., сч.сл.	V	падліковае слова для	счётное слово для картин;	
副	fù	сущ., сч.сл.	VI	картин; плакатов	картины; плакатов	
个	gè	сущ.	I	падліковае слова для	счётное слово для парных	
个体	gètǐ	сущ.	VI	парных предметаў або	парных предметов или наборов	
公斤	gōngjīn	сущ.	II	набораў	наборов	
公里	gōnglǐ	сущ.	IV	штука; адзінка	штука; единица	
罐	guàn	сущ.	VI	індывід; асобіна	индивиду; особь	
公斤	gōngjīn	сущ.	II	кілаграм	килограмм	
公里	gōnglǐ	сущ.	IV	кілометр	километр	
毫米	háomǐ	сущ.	VI	кансервавы слоік; гаршчок; збан	консервная банка; горшок; кувшин	
几	jǐ	сущ., прил.	VI	міліметр	миллиметр	
甲	jiǎ	сущ.	I	некалькі	несколько	
			V	першы цылічны знак;	первый циклический знак;	
				брания; пазногці	броня; ногти	

件	jiàn	сущ.	II	падліковае слова для предметаў адзення; спраў; рэчаў і г.д.	счётное слово для вещей и т.п.
届	jiè	сущ.	V	скліканне; сесія	созыв; сессия
九	jiǔ	числ.	I	дзесяць	девять
棵	kē	сч.сл.	IV	падліковае слова для растений	счётное слово для
颗	kē	сч.сл.	V	падліковае слова для маленьких круглых предметаў	счётное слово для маленьких круглых предметов
克	kè	сч.сл.	V	грам	грамм
口	kǒu	сущ.	III	рот; адтуліна	рот; отверстие
块	kuài	сч.сл.	I	кавалак; ўчастак; кусок; участок; падліковае слова для грашовых адзінак	счётное слово для денежных единиц
类	lèi	нар.	V	выгляд; разнавіднасць	вид; разновидность
厘米	límǐ	сч.сл.	V	сантыметр	сантиметр
立方	lìfāng	сч.сл.	V	куб; кубічны	куб; кубический
粒	lì	нар.	V	збожжа; крупінка	зерно; крупинка
两	liǎng	числ.	II	два; оба	два; оба
俩	liǎ	числ.	IV	два	двоє
辆	liàng	сч.сл.	III	падліковае слова для колавага транспарту	счётное слово для колёсного транспорта
零	líng	числ.	I	нуль	ноль
零星	língxīng	прил.	VI	раздроблены	раздробленный
六	liù	числ.	I	шэсць	шесть
没	méi	гл., прил., нареч.	I	не; не мець; знікаць	не; не иметь; исчезать
枚	méi	сущ. нареч.	VI	падліковае слова для тонкіх тонкіх або круглых или округлых предметов	счётное слово для тонких тонкіх або круглых или округлых предметов
米	mǐ	сущ.	III	метр	метр
秒	miǎo	сущ.	V	секунда	секунда
年	nián	сущ., прил.	I	год	год

匹	pí	сущ., гл., прил.	V	падліковае слова для канёу і інш.	счётное слово для лошадей и др.
篇	piān	сущ.	IV	падліковае слова для лістоў; артыкулаў	счётное слово для писем; статей
片	piàn	сущ., гл.	V	лустачка; жмуток	ломтик; клочок
片	piān	прил.	IV	любы	любой
任何	rènhé	прил.			
若干	ruògān	сущ.	VI	некалькі	несколько
三	sān	сущ.	I	тры	три
少	shào	сущ., гл., прил.	I	мала	мало
少	shǎo	нареч.			
升	shēng	сч.сл.	V	літр	литр
十	shí	сущ., прил.	I	дзесяць	десять
十足	shízú	прил.	VI	поўны; дастатковы	полный; достаточный
首先	shǒuxiān	нареч.	IV	спачатку; перш; перадусім; першае	сначала; сперва; в первую очередь; во-первых
束	shù	сч.сл.	VI	жмут; скрутак	связка; моток
数	shù	сущ.	VI	колькасць	количество
数量	shùliàng	сущ.	IV	колькасць	количество
双	shuāng	сущ., гл., прил.	III	пара	пара
顺序	shùnxù	сущ.	IV	паслядоўнасць	последовательность
四	sì	сущ.	I	чатыры	четыре
艘	sōu	сч.сл.	VI	падліковае слова для суднаў	счётное слово для судов
所有	suǒyǒu	сущ., прил., гл.	IV	усё	всё
台	tái	сч.сл.	IV	падліковае слова для машын	счётное слово для машин
条	tiáo	сч.сл.	III	падліковае слова для планаў; навін і інш.	счётное слово для планов; новостей и др.
万	wàn	сущ.	III	дзесяць тысяч	десять тысяч
唯一	wéiyī	прил.	V	адзіны	единственный
无穷无尽	wúqióngwújìn	прил.	VI	бясконцы	бесконечный
无数	wúshù	прил.	V	незлічоны	бесчисленный

五	wǔ	сущ.	I	пяць	пять
项	xiàng	сч.сл.	V	катэгорыя	категория
些	xiē	сч.сл.	I	некалькі	несколько
许多	xǔduō	нареч.	IV	шмат	много
页	yè	сущ.	IV	старонка	страница
一	yī	числ.	I	адзіны	один
依次	yīcì	прил., нареч.	VI	па чарзе	в порядке очереди; по порядку
乙	yǐ	сущ.	IV	другі цыклічны знак	второй циклический знак
亿	yì	сущ.	IV	сто мільенаў	сто миллионов
优先	yōuxiān	гл.	VI	мець перавагу	иметь преимущество
元	yuán	сущ.	II	пачатак; юань	начало; юань
张	zhāng	сч.сл.	II	падліковае слова для прадметаў з шырокай адкрытай паверхняй	счётное слово для предметов с широкой открытой поверхностью
阵	zhèn	сч.сл., сущ.	V	парыў	порыв
整个	zhěnggè	прил.	V	цэллы	целый; весь
整体	zhěngtǐ	прил.	V	сумарны	суммарный
支	zhī	сч.сл.	V	падліковае слова для невялікіх дайтаватых прадметаў і г.д.	счётное слово для небольших продолговатых предметов и т.д.
只	zhī	сч.сл.	III	падліковае слова для парных прадметаў; птиц	счётное слово для парных предметов; птиц
枝	zhī	сч.сл., сущ.	VI	птушак	
枝	zhī	сч.сл., сущ.	VI	падліковае слова для цветов; цветак; для даўгіх для длинных предметов	счётное слово для цветов; цветак; для даўгіх для длинных предметов
种	zhǒng	сч.сл.	III	прадметаў	
株	zhū	сч.сл.	VI	падліковае слова; якое назначае гатунак або разстайнасць	счётное слово; якое назначае гатунак або разновидность
幢	zhuàng	сущ.	VI	дроў	разновидность
组	zǔ	сч.сл., сущ.	VI	лічыльнае слова (дом)	счётное слово для домов
最后	zuìhòu	прил.	IV	брыгада	группа; бригада
				апошні; канчатковы	последний; конечный

## 19. 天气/气候 Погода и климат

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
冰雹	bīngbáo	сущ.	VI	град	град
波浪	bōlàng	сущ.	VI	хваля	волна
波涛汹涌	bōtāoxiōngyǒng	прил.	VI	бурление хваль	бурление волн
灿烂	cànlan	прил., сущ.	VI	бліскучы	сверкающий
潮湿	cháoshī	прил.	VI	вільготны	влажный
吹	chuī	гл.	V	дзьмуць	дуть
冻	dòng	прил.	VI	марозны	морозный
干旱	gānhàn	прил.	VI	засушлівы	засушливый
刮风	guāfēng	гл.	III	ветрана	ветreno
光	guāng	сущ.	IV	прамяні	лучи
洪水	hóngshuǐ	сущ.	VI	паводка	наводнение
呼啸	hūxiào	гл	VI	свістачь	свистеть
黄昏	huánghūn	сущ.	VI	змярканне	сумерки
季节	jìjié	сущ.	III	сезон	сезон
空气	kōngqì	сущ.	IV	паветра	воздух
雷	léi	сущ.	V	гром	гром
冷	lěng	прил.	I	халодны	холодный
凉快	liángkuài	прил.	IV	халаднаваты	прохладный
猛烈	měngliè	прил., сущ.	VI	разлютаваны	ожесточённый
暖和	nuǎnhuo	прил.	IV	цёплы	тёплый
热	rè	прил., сущ., гл.	I	гарачы	жаркий
闪电	shǎndiàn	сущ.	V	маланка	молния
摄氏度	shèshì dù	сущ.	VI	градус Цэльсія	градус Цельсия
湿润	shīrùn	прил.	IV	сыры	сырой

台风	táifēng	сущ.		тайфун	тайфун
太阳	tàiyáng	сущ.	III	сонца	солнце
天气	tiānqì	сущ.	I	надвор'е	погода
温带	wēndài	сущ.	VI	умераны пояс	умеренный пояс
雾	wù	сущ.	V	туман	туман
夕阳	xīyáng	сущ.	VI	захад сонца	закат
霞	xiá	сущ.	VI	зара	заря
下雨	xiàyǔ	прил.	I	дажджлівы	дождливый
雪	xuě	сущ.	II	снег	снег
严寒	yánhán	прил.	VI	люты (мароз)	лютый (мороз)
炎热	yánrè	прил.	VI	спякотны	знойный
阳光	yángguāng	сущ.	IV	сонечнае святло	солнечный свет
夜	yè	сущ.	IV	ноч	ночь
阴	yīn	прил.	IV	пахмурны	пасмурный
月	yuè	сущ.	I	месяц	месяц
月亮	yuèliang	сущ.	III	месяц	луна
云	yún	сущ.	III	воблака	облако
灾害	zāihài	сущ.	V	бедства	бедствие
灾难	zāinàn	сущ.	VI	катастрофа	катастрофа
沼泽	zhāozé	сущ.	VI	балота	болото
照耀	zhàoyào	гл.	VI	азараць; асвятляць	озарять; освещать
遮挡	zhēdǎng	гл.	VI	прыкрыць	прикрыть
支流	zhīliú	сущ.	VI	приток	приток
植物	zhíwù	сущ.	IV	расліна	растение
竹子	zhúzi	сущ.	V	бамбук	бамбук
资源	zīyuán	сущ.	V	рэсурсы	ресурсы
自然	zírán	сущ., прил., нареч.	IV	прыроды; прыродны	природа; природный

## 20. 通信/通讯 Связь и коммуникации

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
报社	bàoshè	сущ.	VI	рэдакцыя газеты	редакция газеты
报纸	bàozhǐ	сущ.	II	газета	газета
拨打	bōdǎ	гл.	VI	тэлефанаваць	звонить
传达	chuándá	гл.	VI	перадаваць	передавать
传递	chuándì	гл., сущ.	V	перадаваць; перасылаць; перасылка	передавать; пересыпать; пересылка
传真	chuánzhēn	гл., сущ.	IV	факс; адпраўляць факс	факс; отправлять факс
磁带	cídài	сущ.	V	касета	кассета
打电话	dǎdiànhuà	гл., сущ.	I	тэлефанаваць; тэлефонны званок	звонить по телефону; телефонный звонок
打印	dǎyìn	гл.	VI	друкаваць	печатать
递	dì	гл.	VI	перадаваць	передавать
电台	diàntái	сущ.	VI	радыёстанцыя	радиостанция
电子邮件	diànzǐyóujìàn	сущ.	III	ліст па электроннай пошце	письмо по электронной почте
短信	duǎnxìn	сущ.	VI	SMS-паведамленне	SMS-сообщение
对话	duìhuà	гл.	IV	весці дыялог	вести диалог
发行	fāxíng	гл.	VI	выпускаць	выпускать
访问	fǎngwèn	гл.	IV	наведваць	посещать
复印	fùyìn	гл.	IV	ксеракапіяваць	ксерокопировать
广播	guǎngbō	сущ.	IV	радыёвашчанне	радиовещание
广告	guǎnggào	сущ.	IV	рэклама	реклама
号码	hàomǎ	сущ.	IV	нумар; лічба	номер; число; цифра
键盘	jiànpán	сущ.	V	клавіятура	клавиатура
雷达	léidá	сущ.	VI	радар	радар
联络	liánluò	гл.	VI	падтрымліваць сувязь	поддерживать связь
录音	lùyīn	сущ.	V	гукапіс	звукозапись

密码	mǐmǎ	сущ.	IV	пароль; шифр; код	пароль; шифр; код
名字	míngzì	сущ.	I	имя	имя
明信片	míngxìnpiàn	сущ.	V	паштоўка	открытка
频道	píndào	сущ.	V	канал (частотны)	канал (частотный)
曝光	bàoguāng	гл., сущ.	VI	з'яўленне (публічнае); з'явіцца	появление (публичное); появиться
软件	ruǎnjiàn	сущ.	V	праграмнае забеспяччонне; праграма (камп.)	программное обеспечение; программа
删除	shānchú	гл.	V	выдаляць; выкрасліць	удалить; вычеркнуть
设备	shèbèi	сущ.	V	абсталяванне; інвентар; прылада	оборудование; инвентарь; устройство
收音机	shōuyīnjī	сущ.	VI	радыёпрымач	радиоприёмник
手机	shǒujī	сущ.	II	тэлефон	телефон
输入	shūrù	сущ., гл.	V	увозіць; імпарт; імпартаваць;	ввозить; ввоз; импорт
鼠标	shǔbiāo	сущ.	V	камп. мыш	комп. мышь
数码	shùmǎ	сущ.	V	лічба; лік	цифра; число
通讯	tōngxùn	сущ.	V	перапіска; карэспандэнцыя	переписка; корреспонденция
网络	wǎngluò	сущ.	VI	сетка; Інтэрнэт	сеть; Интернет
下载	xiàzài	гл.	V	загружанье; спампоўваць	загружать; скачивать
消息	xiāoxī	сущ.	IV	навіна	новость
新浪	xīnlàng	сущ.	VI	Новая Хвала; Sina.com	Новая Волна; Sina.com
信	xìn	сущ.	III	ліст	письмо
信封	xìnfēng	сущ.	V	канверт	конверт
信号	xìnhào	сущ.	V	сігнал	сигнал
移动	yídòng	гл.	V	перастаўляць; перамяшчаць	передвигать; перемещать
硬件	yìngjiàn	сущ.	V	металічныя вырабы; тэхнічныя сродкі; апаратнае забеспячэнне	металлические изделия; технические средства; аппаратное обеспечение
邮局	yóujú	сущ.	V	пошта	почтa

运行	yùnxíng	гл.	VI	працаваць; функциянаваць	работать; функционировать
占线	zhànxìan	гл.	V	занята (пра тэлефонную лінію)	занято (о телефонной линии)
占线	zhànxìan	гл.	V	занята (пра тэлефон)	занято (о телефоне)
智能	zhìnéng	прил.	VI	розум; інтэлект	ум; интеллект
自动	zìdòng	прил.	V	самарушны; аўтаматычны	самодвижущийся; автоматический

## 21. 心理/情感 Психология и чувства

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
爱	ài	гл.	I	кахаць	любить
爱戴	ài dài	гл., сущ.	VI	кахаць; шанаваць; павага	любить; почитать; почтение
爱情	ài qíng	сущ.	IV	каханне	любовь
爱惜	ài xī	гл.	V	шанаваць; клапаціца	ценить; заботиться
爱心	ài xīn	сущ.	V	каханне; запал	любовь; страсть
暧昧	ài mèi	сущ.	VI	незразумелы; таемны; таямніца	непонятный; тайный; тайна
安慰	ān wèi	гл., сущ.	V	сусящаць; сусяшэнне	утешать; утешение
暗示	àn shì	гл., сущ.	VI	намякаць; намёк	намекать; намёк
报仇	bào chóu	гл.	VI	помсіць	мстить
报答	bào dǎ	гл., сущ.	VI	аддзячыць; адплата	отблагодарить; воздаяние
报复	bào fù	гл., сущ.	VI	адпомсіць; адплата	отомстить; возмездие
抱	bào	гл., сущ.	IV	абдымашаць; трываць на руках; абхоп	обнимать; держать на руках; обхват
抱怨	bàoyuàn	гл., сущ.	VI	скардзіцца; скарга	жаловаться; жалоба
爆发	bào fā	гл., сущ.	VI	выбухаць; выбух	взрываться; взрыв
悲哀	bēiāi	сущ.	VI	гаротны; гора	горестный; горе
背叛	bēi pàn	гл., сущ.	VI	здраджаваць; здрада	предавать; предательство
崩溃	bēngkuì	гл., сущ.	VI	развалъвацца; развал	разваливаться; развал
逼迫	bī pò	гл., сущ.	VI	змушаць; прымушаць; націск	вынуждать; заставлять; давление
标题	biāotí	сущ.	VI	загаловак; тэма	заглавие; тема
表达	biǎodá	гл., сущ.	IV	выказваць; выказванне;	выражать; выражение;
表示	biǎoshì	гл., сущ.	III	выказваць; выказванне	выражать; выражение
不可思议	bùkěsīyì	прил.	VI	няўյўны	невообразимый
猜	cāi	гл.	IV	адгадваць; меркаваць	угадывать; предполагать

惭愧	cánkuì	прил., сущ.	V	саромеца; сорамна	стыдиться; стыдно
诧异	chàiyì	прил., сущ.	VI	дзіўны; здзіўленне	поразительный; изумление
敞开	chǎngkāi	гл.	VI	шырока расчыніць; адкрыты	широко распахнуть; открытый
嘲笑	cháoxiào	гл., сущ.	VI	кпіць; кепікі	насмехаться; насмешки
沉默	chénmò	прил., сущ.	V	маўчаць; маўчанне; маўклівы	молчать; молчание; молчаливый
沉思	chénsī	гл., сущ.	VI	глыбока задумацца; надзвычай задуменны	глубоко задуматься; глубокое раздумье
沉重	chénzhòng	прил.	VI	сур'ёзны; важны	серъёзный; важный
称心如意	chènxīnrúyì	прил.	VI	быць цалкам задаволеным	быть вполне довольным
称赞	chēngzàn	гл., сущ.	V	хваліць; пахвала	хвалить; похвала
诚挚	chéngzhì	прил.	VI	шчыры	искренний
承认	chéngrèn	гл.	V	прызнаваць	признавать
迟疑	chíyí	прил., сущ.	VI	вагацца; нерашучы	колебаться; нерешительный
崇拜	chóngbài	прил.	VI	пакланяцца; пакланенне	преклоняться; поклонение
崇敬	chóngjìng	сущ.	VI	шанаваць; павага	уважать; уважение
踌躇	chóuchú	прил., сущ.	VI	быць у нерашучасці; сумнения	быть в нерешительности; сомнения
出神	chūshén	гл., сущ.	VI	задумацца; няўважлівы	задуматься; рассеянный
从容不迫	cóngróngbùpò	прил.	VI	лёгка; свабодна; не спяшаочыся	легко; свободно; не торопясь
打击	dǎjī	гл.	VI	удараць; нападаць	ударять; нападать
怠慢	dài mǎn	прил.	VI	няўважлівы; непачцівы	невнимательный; неучтивый
担心	dānxīn	гл.	III	турбавацца	беспокоиться
胆怯	dǎnqiè	гл.	VI	баяцца; баязлівы	трусить; трусливый
当心	dāngxīn	гл.	VI	сцерагчыся; быць асцярожным	остерегаться; быть осторожным
道歉	dàoqiàn	гл.	IV	прарабачэння	извиняться
得意	déyì	гл., прил.	IV	дамагчыся мэты;	добиться цели;
得罪	dézuì	гл.	VI	удачлівы; задаволены	удачливый; довольный
				здзейсніць правіну;	совершить проступок;
				пакрыўдзіць	обидеть

敌视	díshì	гл.	VI	ставіцца варожа;	относиться враждебно;
抵制	dīzhì	гл.	VI	варожасць супрацівіца;	враждебность сопротивляться;
丢人	diūréng	гл.	VI	супрацідзейнічаць зганьбіцца	противодействовать опозориться
动机	dòngjī	сущ.	VI	матыў; імпульс	мотив; импульс
动力	dònglì	сущ.	VI	рухаючая сіла; енергія; магутнасць (мотора)	движущая сила; энергия; мощность (мотора)
断定	duàndìng	гл.	VI	сцвярджаць	утверждать
断绝	duànjué	гл.	VI	перапыніць; спыніць	прервать; прекратить
恩怨	ēnyuàn	сущ.	VI	непрыязнасць; варожасць; любоўі няявісць	неприязнь; вражда; любовь и ненависть
发愁	fāchóu	гл.	V	сумаваць	грустить
发觉	fājué	гл.	VI	выявіць; раскрыць	обнаружить; раскрыть
烦恼	fánnǎo	сущ.	IV	засмучэнні; быць раздражнённым	огорчения; неприятности; быть раздражённым
反感	fǎngǎn	гл.	VI	непрыязнасць; адчуваць непрыязнасць	неприязнь; испытывать неприязнь
反思	fǎnsī	гл.	VI	перагледзець; пераасэнсаваць	пересмотреть; переосмыслить
反应	fǎnyìng	гл.	V	рэагаваць	реагировать
妨碍	fángài	гл.	V	перашкаджаць; замінаць	препятствовать; мешать
放手	fàngshǒu	гл.	VI	накідаць; адмовіцца	оставлять; отказаться
放心	fàngxīn	гл.	III	супакоіцца; быць спакойным	быть успокоиться; спокойным
分手	fēnshǒu	гл.	VI	расстатацца; разлучыцца	расстаться; разлучиться
服气	fúqì	гл.	VI	змірышца; пагадзіцца	смириться; согласиться
复杂	fùzá	прил.	IV	складаны	сложный
甘心	gānxīn	нареч.	VI	па добрай волі; з радасцю	по доброй воле; с радостью
尴尬	gāngà	прил.	VI	няспраўны; быць ня ў ўмкі становішчы	неловкий; быть в неловком положении
感动	gǎndòng	гл.	IV	расчуліцца; расчуліць	растрогаться; растрогать

感觉	gǎnjué	сущ.	IV	пачуццё; рэакцыя	чувство; реакция
感慨	gǎnkǎi	гл.	VI	цяжка перажываць	тяжело переживать
感情	gǎnqíng	сущ.	IV	стайллене; пачуццё; душэўны стан	отношение; чувство; душевное состояние
感受	gǎnshòu	гл.	V	адчуваць; успрымаць	ощущать; воспринимать
感想	gǎnxǐāng	гл.	V	перажыванне; ўражанне	переживание; впечатление
感谢	gǎnxìè	гл.	IV	дзякаваць	благодарить
高兴	gāoxìng	прил.	I	радасны	радостный
高涨	gāozhǎng	прил., гл.	VI	павышацца; павышэнне; рост	повышаться; повышение; рост
隔阂	géhé	сущ.	VI	адчужанацца; перагородка	отчуждённость; перегородка
恭敬	gōngjìng	прил.	VI	паважаны	уважаемый
共鸣	gōngmíng	гл.	VI	адгукніца; рэзанаваць; водгук; рэзананс	откликаться; резонировать; отклик; резонанс
沟通	gōutōng	гл.	V	звязвацца; збліжацца; сыходзіцца	связываться; сближаться; сходиться
孤单	gūdān	прил.	IV	самотны	одинокий
孤独	gūdú	прил.	VI	самотны	одинокий
孤立	gūlì	гл	VI	ізаляваць	изолировать
鼓舞	gǔwǔ	гл.	V	натхняць; натхняць	вдохновлять; воодушевлять
故事	gùshi	сущ.	III	паданне; прэцэдэнт; шаблон	сказание; precedent; шаблон
故意	gùyì	прил.	IV	наўмысны; наўмысны	преднамеренный; умышленный
顾虑	gùlǜ	сущ.	VI	апасенні; асцерагацца	опасения; опасаться
关怀	guānhuái	гл.	V	клапаціцца; апекаваць	заботиться; опекать
关心	guānxīn	гл.	III	клапаціцца	заботиться
观念	guānniàn	сущ.	V	падыход; разуменне; ідэя	подход; понимание; идея
害怕	hàipà	гл.	III	баяцца	бояться
害羞	hàixiū	сущ.	IV	сорам; збянтэжанацца	стыд; смущение
狠心	hěnxīn	прил.	VI	жорсткі; бяздушны	жестокий; бесчувственный

恨	hèn	гл.	V	ненавідзе́ць	ненавидеть
后悔	hòuhuǐ	гл.	IV	шкадава́ць	сожалеть
怀念	huáiinìan	гл.	V	успаміна́ць; сумава́ць	вспоминать; тосковать
怀疑	huáiyí	гл.	IV	сумнява́ща	сомневаться
欢乐	huānlè	прил.	VI	радасны; вя́слы	радостный; весёлый
幻想	huànxiǎng	сущ.	V	ілюзія; фантазія	иллюзия; фантазия
慌忙	huāngmáng	нареч.	VI	паспешлі́ва; у спешы	торопливо; в спешке
慌张	huāngzhāng	прил.	V	разгублены	растерянный
恍然大悟	huāngrándàwù	нареч.	VI	раптам зразуме́ць	внезапно понять
灰心	huīxīn	прил.	V	панылы; маркотнае настро́й	унывый; унылое настроение
回忆	huíyì	гл.	IV	успаміна́ць	вспоминать
悔恨	huǐhèn	гл.	VI	раска́йваща; шкадава́ць	раскаиваться; сожалеть
混乱	hùnlùnluàn	прил.	VI	бязладны; засмучаны	беспорядочный; расстроенный
活动	huódòng	гл., сущ.	IV	мерапрыемства; падзея; дзейніча́ць	мероприятие; событие; действовать
激动	jídòng	гл.	IV	хвалява́ць; стымулява́ць	волновать; стимулировать
激发	jīfā	гл.	VI	натхня́ць;	воодушевлять;
激烈	jíliè	прил.	VI	пахвалява́ща лоты; бурны	разволноваться яростный; бурный
激情	jīqíng	прил.	VI	энтузіа́zm; запал	энтузиазм; страсть
急切	jíqìè	прил.	VI	тэрміновы; неадкладны	срочный; неотложный
嫉妒	jídù	гл.	VI	раўнава́ць; зайдрос- шіць; рэ́унасць; зайдрасць	ревновать; завидовать; ревность; зависть
寄托	jìtuō	гл.	VI	передава́ць;	передавать; поручать
寂寞	jìmò	прил., сущ.	V	даруяча́ць самотны; нуда	одинокий; скучный; скуча
坚持	jiānchí	гл.	IV	насто́йва́ць; цвёрда	настаивать; твёрдо
健全	jiànnuán	прил.	VI	прыгрымліва́ща здаровы; дужы;	придерживаться здоровый; крепкий;
骄傲	jiāoào	прил.	IV	разважлі́вы напышлі́вы; горды	рассудительный надменный; гордый

焦急	jiāojí	нареч.	VI	турбавацца; усхваляваны	беспокоиться; взволнованный
觉得	juéde	гл.	II	адчуваць; лічыць;	чувствовать; считать;
觉悟	juéwù	сущ.	VI	меркаваць ўсведамленне; усвядоміць	полагать осознание; осознать
觉醒	juéxǐng	гл.	VI	абуджацца; абуджэнне	пробуждаться; пробуждение
借口	jièkǒu	сущ.	V	прынаўнік; нагода	предлог; повод
紧迫	jǐnpò	прил.	VI	неадкладны; тэрміновы	неотложный; срочный
紧张	jǐnzhāng	прил.	IV	ўсхваляваны; напружены	взволнованный; напряжённый
惊奇	jīngqí	прил.	VI	дзіўны; дзівіца	удивительный; удивляться
惊讶	jīngyà	прил.	VI	здзіўляцца; здзіўленне	удивляться; удивление
精神	jīngshén	сущ.	IV	дух; інтэлект; разум; псіхіка	дух; интеллект; ум; психика
敬爱	jìngài	гл.	V	схляцца; глыбокаважаны	преклоняться; глубокоуважаемый
拘束	jūshù	прил.	VI	прымушаны; звязаны	принуждённый; связанный
沮丧	jǔsàng	прил.	VI	прыгнечаных; прыгнечаны	удручённый; подавленный
剧烈	jùliè	прил.	VI	рэзкі; моцны	резкий; сильный
决心	juéxīn	сущ.	V	рашучасць; рашучы	решительность; решительный
绝望	juéwàng	прил.	VI	безнадзеіны; адчайны	безнадёжный; отчаянный
开心	kāixīn	прил.	V	радасны	радостный
可怕	kěpà	прил.	V	жудасны; страшны	ужасный; страшный
渴	kě	прил.	III	адчуваць смагу	испытывать жажду
渴望	kěwàng	прил.	VI	прагнуць; імкнуща да	жаждать; стремиться к
恳切	kěnqiè	прил.	VI	шчыры	искренний
恐怖	kǒngbù	прил.	V	жудасны; тэрарыстычны	ужасный; террористический
恐惧	kǒngjù	прил.	VI	баяцца; жах; страх	бояться; ужас; страх
哭	kū	гл.	III	плакаць	плакать
苦	kǔ	прил.	IV	горкі; цяжкі	горький; тяжёлый

快活	kuàihuó	прил.	VI	вясёлы; весялосьць	весёлый; веселье
快乐	kuàilè	прил.	II	радасны	радостный
困	kùn	прил.	IV	стомлены; цяжкі	усталый; трудный
牢骚	láošāo	прил.	VI	незадавленасць; сумаваць; сумны	недовольство; тосковать; грустный
乐意	lèyi	прил.	VI	задаволены; радасны; радавацца	довольный; радостный; радоваться
恋爱	liànlài	сущ.	V	каханне	любовь
良好	liánghǎo	прил.	V	выдатны; добры	прекрасный; хороший
留恋	liúliàn	гл.	VI	сумаваць па	тосковать
留神	liúshén	гл.	VI	асцерагацца	остерегаться
流露	liūlù	гл.	VI	прагаварыцца	проговориться
麻痹	mábì	прил., гл.	VI	паралізаваць; усыпіць пільнасць; паралізаваны	парализовать; усыпить бдительность; парализованный
麻木	mámù	прил.	VI	бяздушны; нягнуткая	бесчувственный; негибкий
埋怨	mányuàn	сущ., гл.	VI	дакараць; скардзіцца	урорять; жаловаться
满意	mǎnyì	прил., сущ.	III	задаволены;	довольный;
满足	mǎnzú	прил., гл.	V	задавальненне	удовлетворение
盲目	mángmù	прил., нареч.	VI	задаволена; здавольвацца	удовлетворённый; довольствоваться
茫然	mángrán	прил.	VI	сяляпой; слепа; наўгад	слепой; слепо; наобум
矛盾	máodùn	прил., сущ.	V	здріўлена; падаць	недоуменно;
美满	měimǎn	прил., нареч.	VI	духам; не ведаць; што	падать духом; не знать;
梦	mèng	сущ., гл.	V	рабіць	что делать
梦想	mèngxiǎng	сущ., гл.	VI	супярочнасць; супярэ	противоречие;
弥补	míbǔ	сущ. гл.	VI	чыць	противоречить
迷惑	míhuò	прил., нареч.	VI	выдатны; шчасны;	прекрасный;
迷失	míshī	гл.	VI	шчаслівы	благополучный; счастливый
			V	сон; мара; бачыць	сон; мечта; видеть во сне
			VI	у сне	
			VI	мара; марыць	мечта; мечтать
			VI	папаўняць;	восполнять; компенсация
			VI	кампенсацыя	
			VI	губляцца; увесці	теряться; ввести в
			VI	зман	заблуждение
			VI	губляцца;	теряться; заблудиться;
			VI	зблудзіцца; знікаць	исчезать

迷信	míxìn	сущ., гл.	VI	забабоны; слепа верыць	суеверие; слепо верить
秘密	mìmì	сущ., прил., нареч.	V	сакрэт; тайны; таемна	секрет; тайный; тайно
勉励	miǎnlì	сущ. гл.	VI	стараща; падбадзёр- ваць; заахвочванне	стараться; подбадривать; поощрение
勉强	miǎnqiǎng	прил. нареч.	VI	з цяжкасцю; неах- вотна; прымушаць	с трудом;неохотно; заставлять
面子	miànzǐ	сущ.	VI	прэстыж; рэпутацыя;	престиж; репутация;
蔑视	mièshì	прил., сущ., гл.	VI	знешнасць	внешность
敏感	mǐngǎn	прил.	VI	пагарджаць; ставіца з пагардай	презирать; относиться с пренебрежением
明确	míngquè	сущ., гл.	V	адчувальны; успрымальны	чувствительный; восприимчивый
				ясны;	ясный; точный; уяснить;
				даклад- ны; ўразумець;	определить
				вызначаць	
陌生	mòshēng	прил.	V	незнамёны; чужы	незнакомый; чужой
默默	mòmò	прил., нареч.	VI	моўчкі; бязгучны;	молча; беззвучный;
纳闷儿	nàmènér	прил.	VI	нездаволены	неудовлетворённый
				сумаваць;	скучать;
				сумаваць;	тосковать;
				сумнявячаца	сомневаться
耐心	nàixīn	сущ., прил., нареч.	IV	цярпненне; цярпліва	терпение; терпеливо
难过	nánghò	прил.	III	цяжкі; пакутаваць	тяжёлый; страдать
难堪	nánkān	прил.	VI	невыносны	невыносимый
难受	nánshòu	прил.	IV	цяжкі; нязручны	тяжостный; неудобный
恼火	nǎohuǒ	прил.	VI	злаваца; раздраж- няща;раздражняльны	сердиться; раздражаться;
宁肯	nìngkěn	нареч.	VI	леші; больш ахвотна;	раздражающий
				пераважней; аддаваць	лучше;
				перавагу	охотнее;
				аддаваць	предпочтительнее;
宁愿	nìngyuàn	нареч.	VI	перавагу;	предпочитать
				леші ужо	
排斥	páichì	сущ., гл.	VI	адкідваць;	предпочитать; лучше уж
				выклю- чаць; байкот	исключать;
徘徊	páihuái	прил., сущ., гл.	VI	шпацыраваць;	отвергать;
				вагаца; вандроўны;	бойкот
				нерашучы	
盼望	pànwàng	прил., сущ., гл.	V	спадзяваца; думаць;	прогуливаться; колебать-
				ўзірацца	ся; бродячий;
					непривлекательный
佩服	pèifú	прил., сущ., гл.	V	схіляцца; паважаць	надеяться;
					думатъ;
					всматриваться
					преклоняться; уважать

脾气	píqì	сущ.	IV	нораў; характеристар	нрав; характер
平静	píngjìng	прил., нареч.	V	спакойны; спакойна	спокойный; спокойно
迫不及待	pòbùjídài	прил., нареч.,	VI	першарадны; тэрмінов а; без адкладаў	первостепенный; срочно; без отлагательств
迫切	pòqìè	прил., нареч.	V	тэрмінова; неадкладн ы; тэрміновы	срочно; неотложный; срочный
让步	ràngbù	сущ., гл.	VI	саступка; саступаць; ісці на кампраміс	уступка; уступать; идти на компромисс
饶恕	ráoshù	сущ., гл.	VI	дараваць; прабачыць; пррабачэнне	простить; извинить; прощение
热爱	rèài	гл.	V	горача кахаць	горячо любить
热泪盈眶	rèlèiyíngkuàng	прил., гл., нареч.,	VI	вочы; напоўненая слязмі	глаза; наполненные слезами
热烈	rèlài	сущ. гл.	V	гараки; захоплены	горячий; воодушевлённый
忍不住	rěnbùzhù	гл.	V	не стрымашца; не сдержаць	не сдержаться; не стерпеть
忍耐	rěnnài	сущ., гл.	VI	циярпець; цярпенне	терпеть; терпение
忍受	rěnshòu	сущ., гл.	VI	циярпець; вытрымліваць; вытрымка	терпеть; выдерживать; выдержка
认定	rèndìng	сущ., гл.	VI	устанаўленне; рашэнне; ўсталёўваць ; вызначаць	установление; решение; устанавливать; определять
认可	rènkě	сущ., гл.	VI	дазволіць; прызнанне; адабрэнне	разрешить; признание; одобрение
认为	rènwéi	сущ., гл.	III	думаць; меркаваць	думать; полагать
荣幸	róngxìng	прил., сущ.	V	ганаровы; гонар; пашана	почётный; честь; почёт
容忍	róngrěn	сущ., гл.	VI	циярпець; цярплівы; цярпенне	терпеть; терпение
撒谎	sāhuǎng	гл.	VI	хлусіць	лгать
伤脑筋	shāngnǎojīn	гл	VI	напружваць мазгі; ламаць галаву	напрягать мозги; ломать голову
伤心	shāngxīn	прил., сущ.	IV	гараваць; пакутаваць	горевать; страдать
舍不得	shěbude	гл.	V	не жадаць; шкадаваць	не хотеть; сожалеть
审美	shènměi	гл.	VI	эстэтика; смак; эстэтычны	эстетика; эстетический
慎重	shènzhòng	прил.	VI	абачлівы; пільны	вкус; осмотрительный; тщательный

生气	shēngqì	прил., сущ.	III	злаваца; жыщёвая сіла	сердиться; жизненная сила
生疏	shēngshū	прил.	VI	незнаёмы; нязыклы	незнакомый; непривычный
盛情	shèngqíng	нареч.	VI	ветласць; ветлівасць; любезность; гасциннасаць	радушие; радушность
实话	shíhuà	сущ.	V	праўдзівяя слова;	правдивые слова; правда
似乎	sìhū	нареч.	V	падобна; па-відаць; як быццам	похоже; по-видимому; как будто
受不了	shòubùliǎo	гл.	IV	ня вынесці	не вынести
舒服	shūfú	прил., нареч.	III	зручины; адчуваць сябе добра	удобный; чувствовать себя хорошо
舒适	shūshì	прил.	V	зручины; прыемны	удобный; приятный
思考	sīkǎo	сущ., гл.	V	абдумваць; мысленне	обдумывать; мышление
思念	sīniàn	гл.	VI	успамінаць; сумаваць	вспоминать; скучать
思想	sīxiǎng	сущ.	V	думка; ідэя	мысль; идея
思绪	sīxù	сущ.	VI	сумятня ў думках; ход думki; настрой	сумятица в мыслях; ход мысли; настроение
肆无忌惮	sìwújìdàn	прил.	VI	нахабны;	наглый; безнаказанный
素食主义	sùshízhǔyì	сущ.	VI	беспакарана	
索性	suǒxìng	нареч.	VI	вегетарыянства	вегетарианство
态度	tàidu	сущ.	IV	лепш бы; у такім выпадку	лучше бы; в таком случае
坦白	tǎnbái	гл.	VI	стаўленне; пазіція	отношение; позиция
讨厌	tǎoyàn	гл.	IV	адчуваць агіду	испытывать отвращение
特意	tèyì	нареч.	V	спецыяльна; наўмысна	специально; намеренно
疼爱	téngài	гл.	V	вельмі любіць	очень любить
体谅	tǐliàng	гл.	VI	вельмі	кахае
天伦之乐	tiānlúnzhīlè	сущ.	VI	зразумець; увайсці ў чыё або становішча	понять; войти в чьё-либо положение
调节	tiáojié	гл.	VI	сямейнае шчасце	семейное счастье
停顿	tíngdùn	гл.	VI	рэгуляваць	регулировать
同情	tóngqíng	гл.	IV	спыняцца	останавливаться
推测	tuīcè	гл.	VI	спачуванне; сімпатыя	сочувствие; симпатия
				меркаваць;	предполагать; заключать
				заключаць	

完美	wánměi	прил.	V	ідеальны	идеальный
玩	wán	гл.	II	гуляць; забаўляца	играть; развлекаться
挽回	wǎnhuí	гл.	VI	вярнуць; аднавіць	вернуть; восстановить
挽救	wǎnjiù	гл.	VI	выратаваць; пазбавіць ад чаго-небудзь	спасти; избавить от чего-либо
惋惜	wǎnxī	гл.	VI	шкадаваць	сожалеть
万一	wàn'yī	нареч.	V	у крайнім выпадку	в крайнем случае
妄想	wàngxiǎng	сущ.	VI	аддавацца нязыгтным марам	предаваться несбыточным мечтам
忘记	wàngjì	гл.	III	забываць	забывать
微笑	wēixiào	гл.	V	ўсміхацца	улыбаться
委屈	wěiqu	гл.	V	пакрыўдзіць	обидеть
畏惧	wèijù	гл.	VI	баяцца; палохатца	бояться; пугаться
慰问	wèiwèn	гл.	VI	сушчышыць; выказаць спачуванне	утешить; сочувствие
温暖	wēnnuǎn	прил.	V	щёлпы	тёплый
温柔	wēnróu	прил.	V	ласкавы; пяшчотны	ласковый; нежный
吻	wěn	гл.	V	цалаваць	целовать
污蔑	wūmiè	гл.	VI	апаганіць; ўзвесьці паклён	осквернить; оклеветать
诬陷	wūxiàan	гл.	VI	паклённічаць	клеветать
无偿	wúcháng	прил.	VI	бязвыплатны	безвозмездный
无耻	wúchǐ	прил.	VI	бессаромны	бесстыжий
无动于衷	wúdòngyúzhōng	прил.	VI	абыякавы; застацца абыякавым	равнодушный; оставаться равнодушным
无精打采	wújīngdǎcǎi	прил.	VI	змрочны; прыгнечаны	мрачный; удрученный
无赖	wúlài	прил.	VI	нахабны; бяздарны;	нахальный; бездарный;
无聊	wúliáo	прил.	IV	сумны	скучный
无奈	wúnài	прил.	V	нічога нельга зрабіць; безвыходны	ничего нельзя поделать; безысходный
侮辱	wǔrǔ	гл.	VI	абражакаць; крываўдзіць	оскорблять; обижать
误会	wùhuì	гл.	IV	памылкова разумець	ошибочно понимать

误解	wùjiě	гл.	VI	няправільна разумець	неправильно понимать
希望	xīwàng	гл.	II	спадзявацца	надеяться
喜欢	xǐhuān	гл.	I	кахаць; падабацца	любить; нравиться
喜闻乐见	xǐwénlèjiàn	прил.	VI	радасны	радостный
喜悦	xǐyuè	прил.	VI	радасны	радостный
嫌	xián	гл.	VI	быць незадаволеным; падазраваць; усумніца	быть недовольным; подозревать; усомниться
羡慕	xiànmù	гл.	IV	захапляцца; зайздросіць	восхищаться; завидовать
相信	xiāngxìn	гл.	III	верыць; давраць	верить; доверять
想	xiǎng	гл.	I	думаць; сумаваць	думать; скучать
想念	xiǎngniàn	гл.	V	сумаваць; думаць	скучать; думать
向往	xiàngwǎng	гл.	VI	імкнущацца; звяртацца сэрцам да.; марыць аб	устремляться; обращаться сердцем к.; мечтать о
笑	xiào	гл.	II	смяяцца	смеяться
心得	xīndé	сущ.	VI	дасягненні; плады; выснова; уражанне	достижения; плоды; вывод; впечатление
心理	xīnlí	сущ.	V	псіхіка; психалогія	психика; психология
心灵	xīnlíng	сущ.	VI	інтэлект; rozум; душа	интеллект; ум; душа
心情	xīnqíng	сущ.	IV	настрой	настроение
心态	xīntài	сущ.	VI	настрой; душэўны стан; пачуцці	настроение; душевное состояние; чувства
心疼	xīnténg	прил.	VI	любіць; адчуваць шкадаванне; шкада	обожать; испытывать сожаление; жалко
欣赏	xīnshǎng	гл.	V	любавацца; захапляцца	любоваться; восхищаться
欣慰	xīnwèi	прил.	VI	радасны; задаволены	радостный; удовлетворённый
信赖	xìnlài	гл.	VI	даверыцца; паспадзявацца	доверяться; положиться
信任	xìnrèn	гл.	IV	давер	доверие
信心	xìnxīn	сущ.	IV	вера; упэўненасць	вера; уверенность
兴奋	xìngfèn	прил.	IV	хвалявацца; хвалюочы	волноваться; волнистый
幸福	xìngfú	прил.	IV	шчасце; шчаслівы	счастье; счастливый

幸运	xìngyùn	прил.	V	ўдача; ўдачлівы	удача; удачливый
休闲	xiūxián	гл., прил.	V	вольны час; адпачынак; ляівы	свободное время; отдых; ленивый
虚心	xūxīn	нареч.	V	бесстаронне	беспристрастно
悬念	xuánniàn	сущ.	VI	неспакой	беспокойство
压抑	yāyì	прил.	VI	душыць; стрымліваць	подавлять; сдерживать
厌恶	yànwù	гл.	VI	адчуваць агіду	испытывать отвращение
咬牙切齿	yǎoyáqìechǐ	гл.	VI	скрыгатаў зубамі	скрежетать зубами
依靠	yīkào	гл., сущ.	VI	спадзявацца; абапірацца; апора	полагаться; опираться; опора
依赖	yīlài	гл.	VI	залежыць; спадзявацца	зависеть; полагаться
遗憾	yíhàn	прил.	V	шкадаванне; шкадаваць	сожаление; сожалеть
疑惑	yíhuò	гл., сущ.	VI	сумнеў; сумнявацца	сомнение; сомневаться
疑问	yíwèn	сущ.	V	сумненне; проблема	сомнение; проблема
抑制	yìzhì	гл.	VI	скоўваць; стрымліваць	сковывать; сдерживать
意见	yíjiàn	сущ.	V	меркаванне; рэзагалоссе	мнение; разногласие
意料	yǐliào	гл.	VI	меркаваць; здагадваша	предполагать; догадываться
意识	yìshí	сущ., гл.	VI	ўсведамляць; ўсведамленне	осознавать; осознание
意味着	yìwèizhe	гл.	VI	азначаць; значыць; мець на ўвазе	означать; значить; подразумевать
意向	yìxiàng	сущ.	VI	намер; імкненне; мэта	намерение; стремление; цель
意志	yìzhì	сущ.	VI	свядомасць; думка	сознание; мысль
隐瞒	yǐnmán	гл.	VI	маскіраваць; падманваць	маскировать; обманывать
印象	yìnxiàng	сущ.	IV	ўражанне	впечатление
拥护	yōnghù	гл.	VI	падтрымліваць; абараняць	поддерживать; защищать
拥有	yōnghù	гл.	VI	валодаць; мець	обладать; иметь
永恒	yǒnghéng	прил.	VI	вечны; пастаянны	вечный; постоянный
优越	yōuyuè	прил.	VI	шудоўны; выдатны	превосходный; отличный
忧郁	yōuyù	прил.	VI	сумны	печальный

预料	yùliào	гл.	VI	меркаваць; прадбачыць	предполагать; предвидеть	
原谅	yuánliàng	гл.	IV	выбачаць; дараваць	извинять; прощать	
愿望	yuànwàng	сущ.	V	жаданні; спадзевы	надзеі; желания; надежды; чаяния	
愿意	yuànyì	гл.	IV	жадаць; хацець	желать; хотеть	
酝酿	yùnniàng	гл.	VI	брадзіць (пра віно); выношаць (напр.; план)	бродить (о вине); вынашивать (напр.; план)	
在乎	zài hu	гл.	VI	звязратаць прыматаць	увагу; обращать блізка да сэру	внимание; принимать близко к сердцу
在意	zài yì	гл.	VI	надаваць значэнне	придавать значение	
赞成	zànchéng	гл.	V	ўхваляць; згаджацца	одобрять; соглашаться	
赞美	zàn měi	гл.	V	хваліць; садзейнічаць	восхвалять; содействовать	
赞叹	zàn tàn	гл.	VI	захапляцца	восхищаться	
赞同	zàn tóng	гл.	VI	ўхваляць; згаджацца	одобрять; соглашаться	
赞扬	zàn yáng	гл.	VI	хваліць	хвалиТЬ	
糟糕	zāogāo	прил.	V	дрэнъ; бяды; кепска	дело дрянь; беда; скверно	
责备	zé bēi	гл.	V	папракаць; вінаваціць	упрекать; обвинять	
责怪	zé guài	гл.	VI	скардзіцца; вінаваціць	жаловаться; винить	
瞻仰	zhānyǎng	гл.	VI	глядзець з павагай;	смотреть с почтением;	
占有	zhàn yǒu	гл.	VI	наведваць	посещать	
折磨	zhémó	сущ., гл.	VI	валодаць; займаць	обладать; занимать	
折磨	zhémó	сущ., гл.	VI	цяжкасці; выпрабаванні; мучыц ъ	трудности; испытания; мучить	
折腾	zhēténg	гл.	VI	варочацца; важдыца; мучыць	ворочаться; мучить	
着急	zháo jí	гл.	III	хвалявашца; турбавашца; спяшацца	волноваться; беспокоиться; торопиться	
着迷	zháomí	гл.	VI	быць захопленым	быть увлечённым чым-небудзъ	
着想	zhuóxiǎng	гл.	VI	разважаць	размышлять	
珍惜	zhēnxī	гл.	V	шанаваць; берагчы	дорожить; беречь	
斟酌	zhēn zhuó	гл.	VI	разважаць	размышлять	

振奋	zhènfèn	гл.	VI	натхняць	воодушевлять
震惊	zhènjīng	прил.	VI	шакаваны	шокированный
争气	zhēngqì	прил. гл.	VI	настойливы; напорысты; стаяць за сябе	настойчивый; напористый; стоять за себя
争取	zhēngqǔ	гл.	V	змагацца; заваяваць	бороться; завоевать
征服	zhēngfú	гл.	VI	падпрадкоўваць; пераконваць	подчинять; убеждать
征求	zhēngqiú	гл.	V	шукаць; збіраць; запытваць	искать; собирать; запрашивать
征收	zhēngshōu	гл.	VI	спагацца; збіраць	взимать; собирать
挣扎	zhēngzhá	гл.	VI	змагацца з апошніх сил	бороться из последних сил
指望	zhǐwàng	гл.	VI	спадзявацца; разлічваць	надеяться; рассчитывать
指责	zhǐzé	гл.	VI	крытыкаваць; асуджаць	критиковать; осуждать
衷心	zhōngxīn	прил.	VI	шчыры	чистосердечный
重视	zhòngshì	гл.	IV	надаваць значэнне; лічыцца	придавать значение; считаться
主动	zhǔdòng	сущ., прил.	IV	актыўны; вядучы; ініцыятыва	активный; ведущий; инициатива
主观	zhǔguān	прил.	V	асабісты; суб'ектыўны	личный; субъективный
主意	zhǔyì	сущ.	IV	думка; ідэя; план	мысль; идея; план
主张	zhǔzhāng	гл.	V	выступаць за што-небудзь	выступать за что-либо
注视	zhùshì	гл.	VI	назіраць	наблюдать
追悼	zhuīdào	гл.	VI	аплакваць	оплакивать
追究	zhuījīū	гл.	VI	расследаваць; высвяляць	расследовать; выяснять
追求	zhuīqiú	гл.	V	імкнуцца да чаго-небудзь	стремиться к чему-либо
琢磨	zuómo	гл.	VI	абдумваць; адточваць	обдумывать; оттачивать
咨询	zīxún	гл.	V	кансультавацца	консультироваться
自豪	zìháo	прил.	V	горды; ганарыцца	гордый; гордиться
自愿	zìyuàn	прил.	V	добраахвотны	добровольный
阻止	zǔzhǐ	гл.	V	спыняць; перашкаджаць	прекращать; препятствовать
尊敬	zūnjìng	гл.	V	паважаць	уважать

尊严	zūnyán	сущ.	VI	годнасць; аўтарытэт	достоинство; авторитет
尊重	zūnzhòng	гл.	IV	паважаць; паважаны	уважать;уважаемый
遵守	zūnshǒu	гл.	V	выконваць; прытрымлівацца	соблюдать; придерживаться
座右铭	zuòyòumíng	сущ.	VI	дэвіз	девиз

## 22. 颜色 Цвета

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
暗	àn	прил., сущ.	IV	цёмны	тёмный
白	bái	прил., сущ.	II	белы	белый
苍白	cāngbái	прил., сущ.	VI	бледны	бледный
橙	chéng	прил., сущ.	VI	аранжавы	оранжевый
粉色	fěnsè	сущ.	VI	ружовы	розовый
光彩	guāngcǎi	сущ.	I	бліскучасць	блеск
光辉	guānghuī	сущ.	I	ззянне; свято	сияние; свет
光芒	guāngmáng	сущ.	VI	прамень	луч
黑	hēi	сущ.	II	чорны	чёрный
红	hónggōng	сущ.	II	чырвоны	красный
黄	Huáng	сущ.	III	жоўты	жёлтый
灰	Huī	сущ.	V	шэры; попел; попел	серый; пепел; зола
蓝	Lán	прил.	III	сіні	синий
绿	Lǜ	прил.	III	зялены	зелёный
色彩	Sècǎi	сущ.	VI	афарбоўка	окраска
透明	tòumíng	прил.	V	празрысты	прозрачный
乌黑	Wūhēi	прил.	VI	сінявата-чорны	иссиня-черный
鲜艳	xiānyàn	прил.	V	яркі	яркий
颜色	Yánsè	сущ.	II	колер	цвет
紫	zǐ	прил., сущ.	V	фіялетавы	фиолетовый
棕色	Zōngsè	сущ.	VI	руды	коричневый

## 23. 医疗/健康 Медицина и гигиена

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
癌症	áizhèng	гл.	VI	рак	рак
按摩	ànmó	гл., сущ.	VI	массаж; масажаваць	массаж; массажировать
疤	bā	прил., сущ.	VI	шрам	шрам
摆脱	bǎituō	гл.	VI	пазбавіца	избавиться
保养	bǎoyāng	гл., сущ.	VI	клапаціца здароўе; догляд	заботиться о здоровье; уход
鼻涕	bítí	сущ.	VI	насавая слізь	носовая слизь
鼻子	bízi	сущ.	III	нос	нос
弊病	bìbìng	сущ.	VI	злоўжыванне	злоупотребление
臂	bì	сущ.	VI	плячо	плечо
哺乳	bǔrǔ	гл., сущ.	VI	карміць грудзьмі; кармленне грудзьмі	кормить грудью; кормление грудью
部位	bùwèi	сущ.	VI	частка цела	часть тела
成分	chéngfèn	сущ.	V	кампанент	компонент
承受	chéngshòu	гл.	V	падвергнуцца; вытрымаць	подвергнуться; выдержать
出生	chūshēng	гл., сущ.	IV	нарадзіца; нараджэнне	родиться; рождение
传染	chuánrǎn	гл., сущ.	V	інфекцыя; заражанье	инфекция; заражать
喘气	chuǎnqì	гл.	VI	задыхацца	задыхаться
摧残	cuīcán	гл., сущ.	VI	нанесці шкоду; шкода	принести вред; вред
打喷嚏	dǎpēntī	гл.	VI	чахаць	чихать
打针	dǎzhēn	гл.	IV	рабіць укол	делать укол
大夫	dàifu	сущ.	IV	лекар	врач
蛋白质	dànbbáizhì	сущ.	VI	бялок	белок
动脉	dòngmài	сущ.	VI	артэрый	артерия
肚子	dùzi	сущ.	IV	жывот	живот
恶化	éhuà	гл.	VI	пагаршацца	ухудшаться

恶心	ěxin	гл.	VI	адчываць млюснась	испытывать тошноту
耳朵	ěrduǒ	сущ.	III	вуха	ухо
耳朵	ěrduǒ	сущ.	III	вуха	ухо
发烧	fāshāo	гл.	III	адчываць жар	чувствовать жар
发炎	fāyán	гл.	VI	запаліцца	воспаляться
发育	fāyù	гл.	VI	развівацца	развиваться
繁殖	fánzhí	гл.	VI	размнажацца	размножаться
防疫	fángyì	гл.	VI	змагацца з эпідэміяй	бороться с эпидемией
防止	fángzhǐ	гл.	VI	прадухіляць	предотвращать
防治	fángzhì	гл.	VI	праводзіць прафілактыку	проводить профилактику
放射	fàngshè	гл.	VI	выпускаць выпраменьванне	испускать излучение
肺	fèi	сущ.	V	лёгкае	лёгкое
分泌	fēnmì	гл.	VI	выдзяляць сакрэцыю	выделять секрецию
风险	fēngxiǎn	сущ.	V	рызыка	риск
奉献	fèngxiān	гл.	VI	ўнесці ўклад	внести вклад
辐射	fúshè	гл.	VI	выпускаць выпраменьванне	испускать излучение
福利	fúlì	сущ.	VI	дабрабыт	благосостояние
腐烂	fǔlàn	гл.	VI	гніць	гнить
复活	fùhuó	гл.	VI	аднаўленне	восстановление
副作用	fùzuòyòng	сущ.	VI	пабочны эффект	побочный эффект
腹泻	fùxiè	сущ.	VI	дыярэя	диарея
感冒	gǎnmào	сущ.	III	прастуда	простуда
感染	gǎnrǎn	гл., сущ.	VI	заражашца; заражэнне	заражаться; заражение
胳膊	gēbo	сущ.	V	рука	рука
骨头	gǔtou	сущ.	V	костка	кость
挂号	guàihào	гл.	V	запісаць на прыём	записать на приём
拐杖	guǎizhàng	сущ.	VI	мыліца	костыль

观察	guānchá	гл.	V	наэіраць	наблюдать
过敏	guòmǐn	гл.	V	мець алергіо	иметь аллергию
喉咙	hóulóng	сущ.	VI	горла	горло
呼吸	hūxī	гл	V	дыхаць	дышать
护士	hùshì	сущ.	IV	медсястра	медсестра
化验	huàyàn	гл	VI	рабіць аналізы	делать анализы
怀孕	huáiyùn	гл.	VI	заяжарыць	забеременеть
患者	huànzhě	сущ.	VI	пацыент	пациент
恢复	huīfù	гл	V	здаравець	выздоравливать
昏迷	hūnmí	сущ.	VI	быць без прытомнасці	быть без сознания
浑身	húnshēn	прил.	VI	усё цела	всё тело
肌肉	jīròu	сущ.	V	мышцы	мышцы
疾病	jíbìng	сущ.	VI	захворванне	заболевание
肩膀	jiānbǎng	сущ.	V	плячо; смеласць	плечо; смелость
健康	jiànkāng	сущ.	III	здароўе	здравье
脚	jiǎo	сущ.	III	нага	нога
解剖	jiěpōu	сущ., гл.	VI	ускрыццё; рабіць выкрыццё	вскрытие; делать вскрытие
戒烟	jièyān	гл	V	кінуць паліць	бросить курить
颈椎	jǐngzhuī	сущ.	VI	шайны пазванок	шейный позвонок
酒精	jiūjīng	сущ.	VI	спірт	спирт
救护车	jiùhùchē	сущ.	V	машина хуткай дапамогі	машина скорой помощи
咳嗽	késou	гл.	IV	кашляць	кашлять
口腔	kǒuqiāng	сущ.	VI	паражніну рота	полость рта
脸	liǎn	сущ.	III	твар	лицо
临床	línchuáng	сущ.	VI	шпіталізацыя	госпитализация
淋	lín	гл.	VI	капаць; змакаць	капать; промокать
聋哑	lóngyǎ	сущ.	VI	глухонемота	глухонемота

麻醉	mázuì	гл.	VI	абязбольваць	обезболивать
埋葬	máizàng	сущ., гл.	VI	пахаванне; хаваць	похороны; хоронить
脉搏	màibó	сущ.	VI	пульс	пульс
慢性	mànxìng	прил., сущ.	VI	хранічны; хранічны стан	хронический; хроническое состояние
毛	máo	прил., сущ.	V	война; мех; футравы; ваўняны	шерсть; мех; меховой; шерстяной
毛病	máobìng	сущ.	V	загана; хвароба	изъян; недуг
眉毛	méimáo	сущ.	V	бровы	брови
门诊	ménnzhěn	сущ.	VI	паліклініка; мед.пункт	поликлиника; мед.пункт
免疫	miǎnyì	сущ.	VI	імунітэт	иммунитет
脑袋	nǎodài	сущ.	V	галава	голова
内科	nèikē	сущ.	V	тэрапія	терапия
呕吐	ǒutù	сущ., гл.	VI	млюснась; ванітаваць	тошнота; тошнить
皮肤	pífū	сущ.	IV	скура	кожа
疲惫	píbèi	прил.	VI	стомлены	усталый
疲倦	píbèi	прил.	VI	стомлены	усталый
疲劳	píláo	прил., сущ.	V	стомленасць; стомлены	усталость; усталый
屁股	pīgǔ	сущ.	VI	задняя частка цела	задняя часть тела
腮	sāi	сущ.	VI	шчака	щека
嗓子	sǎngzǐ	сущ.	V	горла; голос	горло; голос
舌头	shétóu	сущ.	V	язык	язык
身体	shēntǐ	сущ.	II	цела	тело
呻吟	shēnyín	гл.	VI	стагнаць	стонать
神经	shénjīng	сущ.	V	псіхіка; нервовая система	психика; нервная система
生病	shēngbìng	гл.	II	захварэць	заболеть
生命	shēngmìng	сущ.	IV	жыццё	жизнь
生育	shēngyù	гл.	VI	нараджаць	рождать
尸体	shītǐ	сущ.	VI	труп	труп

失眠	shīmíán	гл.	V	пакутаваць бессанню	страдать бессонницей
视力	shìlì	сущ.	VI	зрок	зрение
手势	shǒushì	сущ.	VI	жэст; знак	жест; знак
手术	shǒushù	сущ.	V	аперацыя	операция
手指	shǒuzhī	сущ.	V	палец (на руцэ)	палец (на руке)
寿命	shòumìng	сущ.	V	даўгалаеце	долголетие
受伤	shòushāng	сущ.	V	траўма	травма
刷牙	shuāyá	сущ., гл.	III	чысціць зубы; чыстка зубоў	чистить зубы; чистка зубов
死	sǐ	сущ., гл., прил., нареч.	IV	смерць; мёртвы; памерці	смерть; мёртвый; умереть
死亡	sǐwáng	гл.	VI	загінучь	погибнуть
四肢	sìzhī	сущ.	VI	канџавіны	конечности
瘫痪	tānhuàn	прил.	VI	паралізаваны	парализованный
疼	téng	прил.	III	балочы	болезненный
头发	tóufa	сущ.	III	валасы	волосы
秃	tū	прил.	VI	лысы	лысый
涂抹	túmǒ	гл.	VI	мазаць	мазать
腿	tuǐ	сущ.	III	нага; бядро	нога; бедро
脱离	tuōlí	гл.	VI	азбавіца ад чаго- небудзь	избавиться от чего-либо
唾沫	tuòmo	сущ.	VI	сліна	слиона
维生素	wéishēngsù	сущ.	VI	вітамін	витамин
胃	wèi	сущ.	V	страўнік	желудок
胃口	wèikǒu	сущ.	VI	апетыт; густ	аппетит; вкус
膝盖	xīgài	сущ.	VI	каленка	коленка
消化	xiāohuà	гл.	V	раствараць; засвойваць	растворять; переваривать
屑	xiè	сущ.	VI	апілоўка; дробка; габлюшка	опилка; крошка; стружка
心脏	xīnzàng	сущ.	V	сэрца	сердце
新陈代谢	xīnchéndàixiè	сущ.	VI	абмен рэчываў	обмен веществ

胸	xiōng	сущ.	V	грудзі; душа; сэрца	грудь; душа; сердце
休养	xiūyǎng	гл.	VI	аднаўляцца	восстанавливаться
嗅觉	xiùjué	сущ.	VI	нюх	обоняние; чутьё; нюх
血	xuě	сущ.	IV	кроў	кровь
血压	xuèyā	сущ.	VI	крывяны ціск	кровяное давление
眼睛	yǎnjīng	сущ.	III	вочы	глаза
眼镜	yǎnjìng	сущ.	IV	акуляры	очки
腰	yāo	сущ.	V	паясніца; стан	поясница; талия
药	yào	сущ.	II	лекі	лекарство
医生	yīshēng	сущ.	I	лекар	врач
医院	yīyuàn	сущ.	I	бальніца	больница
营养	yíngyǎng	сущ.	V	харчаванне	питание
预防	yùfáng	гл.	V	прымаць меры	принимать меры
着凉	zháoliáng	гл.	V	прафілактыкі	профилактики
诊断	zhěnduàn	гл.	V	застудзіцца	простудиться
正规	zhèngguī	прил.	VI	стравіць дыагназ	ставить диагноз
症状	zhèngzhuàng	сущ.	VI	нармальны	нормальный
知觉	zhījué	сущ.	VI	сімптом	симптом
脂肪	zhīfáng	сущ.	VI	свядомасць	сознание
指甲	zhǐjiá	сущ.	VI	тлушч	жир
治疗	zhìliáo	гл., прил.	V	пазногаць	ноготь
智力	zhìlì	сущ.	VI	лечыцца; лячэбны	лечиться; лечебный
智商	zhìshāng	сущ.	VI	інтэлект	интеллект
肿瘤	zhǒngliú	сущ.	VI	каэфіцыент разумо- вага развіцця	коэффициент умственного развития
挂	zhǔ	гл.	VI	пухліна	опухоль
注射	zhèshè	гл.	VI	абапірацца	опираться
嘴	zuǐ	сущ.	IV	рабіць укол	делать укол
嘴唇	zuǐchún	сущ.	VI	пот	пот
				губа	губа

## 24. 艺术/文学 Искусство и литература

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
扮演	bànyǎn	гл.	VI	выступаць на сцэне; выконваць ролю	выступать на сцене; играть роль
表演	biǎoyǎn	гл., сущ.	III	выступаць; выступ	выступать; выступление
播放	bōfàng	гл.	VI	трансляваць	транслировать
唱歌	chànggē	гл., сущ.	II	спіяваць; спевы	петь; пение
传说	chuánshuō	сущ.	V	чуткі; легенда; міф	слухи; легенда; миф
创作	chuàngzuò	гл., сущ.	VI	тварынць; ствараць; творчасць	творить; творчество
弹钢琴	tánghāngqín	гл.	IV	граць на піяніна	играть на пианино
电视	diàntǐ	сущ.	I	тэлевізар	телевизор
电影	diànyǐng	сущ.	I	фільм	фильм
动画片	dònghuàpiàn	сущ.	VI	мультфільм	мультильм
角色	jué sè	сущ.	V	роля; дзеюча асоба; персанаж	роль; действующее лицо; персонаж
京剧	jīngjù	сущ.	IV	пекінскай опера	пекинская опера
剧本	jù běn	сущ.	VI	сцэнар; п'еса	сценарий; пьеса
剧本	jù běn	сущ.	VI	сцэнар; п'еса	сценарий; пьеса
卡通	kātōng	сущ.	VI	мультфільм	мультильм
刊登	kāndēng	гл	VI	публікаваць	публиковать
刊物	kānwù	сущ.	VI	прэса	пресса
栏目	lánmù	сущ.	V	раздзел; каталог	раздел; каталог
乐谱	yuèpǔ	сущ.	VI	нота	нота
连续剧	liánxùjù	сущ.	V	серыял	сериал
漫画	mànhuà	сущ.	VI	комікс	комикс
媒介	méijiè	сущ.	VI	пасярэднік; медыятар	посредник; медиатор
媒体	méiti	сущ.	VI	сродкі масавай інфармацыі; медыя	средства массовой информации; медиа
美术	měishù	сущ.	V	выяўленчае мастацтва; мастацкі	изобразительное искусство; художественный

谜语	míyǔ	сущ.	V	загадка	загадка
魔术	móshù	сущ.	VI	магія; вядъмарства	магия; колдовство
片段	piànduàn	сущ.	VI	урывак; фрагмент	отрывок; фрагмент
热门	rèmén	сущ.	VI	папулярны	популярный
神话	shénhuà	сущ.	V	міф; казка; легенда	миф; сказка; легенда
跳舞	tiàowǔ	гл.	II	танцеваць; скакаць	танцевать; плясать
通俗	tōngsú	прил.	VI	папулярны; агульнадаступны	популярный; общедоступный
童话	tónghuà	сущ.	VI	казка	сказка
武侠	wǔxiá	сущ.	VI	рыцар; волат	рыцарь; богатырь
舞蹈	wǔdǎo	сущ.	VI	танец	танец
戏剧	xìjù	сущ.	V	тэатр	театр
弦	xián	сущ.	VI	шестіва; струна	тетива; струна
响亮	xiǎngliàng	прил.	VI	звонкі; гучны	звонкий; звучный
小说	xiǎoshuō	сущ.	IV	аповяд; аповесць; навэла; раман	рассказ; повесть; новелла; роман
笑话	xiàohuà	сущ.	IV	жарт; анекдот	шутка; анекдот
旋律	xuánlǜ	сущ.	VI	мелодыя	мелодия
熏陶	xūntáo	гл.	VI	выхоўваць; навучаць	воспитывать; обучать
演出	yǎnchū	гл.	IV	прадстаўляць; выконваць	представлять; исполнять
演绎	yǎnyì	гл.	VI	рабіць                   выснову; выказваць здагадку	делать вывод; заключать; высказывать догадку
演员	yǎnyuán	сущ.	IV	артыст; актёр	артист; актёр
演奏	yǎnzòu	гл.	VI	выконваць; граць	исполнять; играть
摇滚	yáogǔn	сущ., гл.	VI	рок; рок-н-рол	рок; рок-н-ролл
艺术	yishù	сущ.	III	мастацтва	искусство
音乐	yīnyuè	сущ.	IV	музыка	музыка
音响	yīnxiǎng	сущ.	VI	голос; гук	голос; звук
引用	yǐnyòng	гл.	VI	цитаваць; спасылацца	цитировать; ссылаться
荧屏	yíngpíng	сущ.	VI	тэлеэкран	телевизор

寓言	yùyán	сущ.	VI	байка; прытча	басня; притча
杂技	zájì	сущ.	VI	шырк	цирк
杂志	zázhì	сущ.	IV	часопіс	журнал
直播	zhíbō	гл.	VI	прамы эфір	прямой эфир
主持	zhǔchí	гл.	V	узначальваць; кіраваць; весці	воздавлять; вести
字幕	zìmù	сущ.	V	субтытры	субтитры

## 25. 政法/军事 Политика и военное дело

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
案例	ànlì	сущ.	VI	прыклад; прэцэдэнт	пример; прецедент
罢工	bàigōng	гл., сущ.	VI	забастоўка; страйкаваць	забастовка; бастовать
颁布	bānbù	гл., сущ.	VI	апублікаваць	опубликовать
绑架	bǎngjiā	гл., сущ.	VI	выкрадаць; выкраданне	похищать; похищение
保密	bǎomì	гл.	VI	трымаць у сакрэце	держать в секрете
保卫	bǎowèi	гл.	VI	абараняць	защищать
暴力	bàolì	прил., сущ.	VI	люты; насилие	яростный; насилие
暴露	bào lù	прил.	VI	выяўлены; адкрыты	обнаруженный; открытый
被告	bēigào	сущ.	VI	абвінавачваны	обвиняемый
弊端	bìduān	сущ.	VI	злоўжыванне; недахон; загана	злоупотребление; недостаток; порок
辩护	biànhù	гл., сущ.	VI	абараняць; абарона	защищать; защита
表决	biǎojué	гл.	VI	галасаваць	голосовать
剥削	bōxuē	гл., сущ.	VI	эксплуатаваць; эксплуатацыя	эксплуатировать; эксплуатация
操纵	cāozòng	гл., сущ.	VI	кіраваць; кіраванне	управлять; управление
草案	cǎo'àn	сущ.	VI	рысунак; эскіз; праект	чертеж; эскиз; проект
查获	cháihuò	гл.	VI	шукаць	разыскивать
撤退	chètuī	гл.	VI	адступаць; адыходзіць	отступать; отходить
陈述	chénsūn	гл.	VI	выказваць	высказывать
承诺	chéngnuò	гл., сущ.	VI	абяцаць; абяцанне	обещать; обещание
冲突	chōngtū	сущ.	VI	канфлікт; сутыкненне	конфликт; столкновение
出路	chūlù	сущ.	VI	выход; збыт	выход; сбыт
出卖	chūmài	гл.	VI	прадаваць; збываць	продавать; сбывать
出身	chūshēn	гл.	VI	адбывацца; выходцам з	происходить; выходцем из
处境	chǔjìng	сущ.	VI	становішча	положение

触犯	chùfàn	гл.	VI	наносіть закранаць	шкоду; наносить затрагивать	ушерб;
答复	dáfù	гл.	VI	адказаць	ответить	
打官司	dǎguānsi	гл.	VI	весci судовую цяжбу	вести судебную тяжбу	
打仗	dǎzhàng	гл.	VI	ваяваць; змагацца	воевать; сражаться	
大使馆	dàshīguān	сущ.	VI	амбасада	посольство	
大肆	dàsì	нареч.	VI	адвольна; нястрымна	произвольно; безудержно	
歹徒	dǎitú	сущ.	VI	разбойнік	разбойник	
逮捕	dàiibǔ	гл.	VI	арыштоўваць	арестовывать	
代价	dàijià	сущ.	VI	цана; кампенсацыя; эквівалент	цена; компенсация; эквивалент	
代理	dàiilǐ	гл.	VI	замяшчаць; выкон- ваць авабязкі	замещать; исполнять обязанности	
带领	dàilíng	гл.	VI	весci кіраваць	вести; руководить	
担保	dānbǎo	гл.	VI	гарантаваць; ручач- ша; даручальніцтва	гарантировать; ручаться; поручительство	
党	dǎng	сущ.	VI	партия; групоўка	партия; группировка	
导弹	dǎodàn	сущ.	VI	ракета; кіраваны снарад	ракета; управляемый снаряд	
捣乱	dǎoluàn	гл.	VI	ламаць; прыводзіць у беспарадак; турабаваць	ломать; приводить в беспорядок; беспокоить	
盗窃	dàoqiè	гл.	VI	выкрадаць	похищать	
道德	dàodé	сущ.	VI	мараль; маральнасць	мораль; нравственность	
颠倒	diāndǎo	гл.	VI	перакульвацца; пераварочвацца	опрокидываться; переворачиваться	
动荡	dòngdàng	прил.	VI	трывожны; пампавац- ша	тревожный; качаться	
动手	dòngshǒu	гл.	VI	прыступаць (да працы); чапаць	присступать (к работе); трогать	
毒品	dúpǐn	сущ.	VI	наркотык	наркотик	
独裁	dúcái	гл.	VI	асабіста вырашаць; дыхтатура	единолично решать; диктатура	
赌博	dǔbó	сущ., гл.	VI	азартныя гульні; азартные игры; гуляць у азартныя азартные игры гульні	играть в азартные игры	
杜绝	dùjué	гл.	VI	загароджваць; ірваць	загораживать; относения	
对策	duìcè	сущ.	VI	адказныя меры	ответные меры	

对付	duìfu	гл.	VI	рэагаваць; адказваць; спраўляцца	реагировать; отвечать; справляться
对抗	duìkàng	гл.	VI	супраціўляцца	сопротивляться
对立	duìlì	гл.	VI	супрацьпастаўляць	противопоставлять
兑现	duìxiàn	гл.	VI	абміняць на наяўныя грошы; стрымамаць слова	обменять на наличные деньги; сдержать слово
遏制	èzhì	гл.	VI	стрымліваць; кантраліваць	сдерживать; контролировать
法律	fǎlǜ	сущ.	IV	закон; права	закон; право
法人	fāréń	сущ.	VI	юрыдычная асоба	юридическое лицо
反动	fǎndòng	гл.	VI	процідзейнічаць	противодействовать
反抗	fǎnkàng	гл.	VI	супраціўляцца	сопротивляться
方针	fāngzhēn	сущ.	VI	курс; кірунак	курс; направление
防守	fángshǒu	гл.	VI	абараняць; вартаваць	защищать; сторожить
防御	fángyù	гл.	VI	трымаць абарону	держать оборону
放弃	fàngqì	гл.	IV	адмаўляцца; здавацца	отказываться; сдаваться
非法	fěifǎ	нареч.	VI	незаконны	незаконный
匪徒	fěitú	сущ.	VI	бандыт	бандит
诽谤	fěibàng	гл.	VI	паклёнічаць	клеветать
废除	fěichú	гл.	VI	адмініць	отменить
分裂	fēnlì	гл.	VI	крышыща; адзяляцца	дробиться; разделяться
粉碎	fēnsuì	гл.	VI	здрабніць; разздрабніць	измельчить; раздробить
封锁	fēngsuō	гл.	VI	блакаваць	блокировать
锋利	fēnglì	прил.	VI	востры; рэзкі	острый; резкий
否决	fǒujué	гл.	VI	адпрэчваць; адхіляць	отвергать; отклонять
服从	fúcóng	гл.	V	падпрадкоўвацца	подчиняться
俘虏	fúlǔ	гл.	VI	браць у палон	брать в плен
腐朽	fǔxiǔ	гл.	VI	гніць; раскладацца	гнить; разлагаться
复兴	fùxīng	гл.	VI	адрадзіцца; аднавіць	возродиться; восстановить

赋予	fùyǔ	гл.	VI	даваць; прадастаўляць	давать; предоставлять
改革	gǎigé	сущ.	V	рэформа	реформа
革命	gémìng	сущ.	V	рэформа	реформа
格局	géjú	сущ.	VI	прылада; структура	устройство; структура
各抒己见	gèshūjǐjiàn	гл.	VI	коўзны выказвае сваё меркаванне	каждый высказывает своё мнение
根深蒂固	gēnshēndìgù	прил.	VI	ўкараніца; закаранелы	укорениться; закоренелый
根源	gēnyuán	сущ.	VI	вытоўкі; корань	начало; корень пачатак; истоки; начало; корень
公道	gōngdào	сущ.	VI	справядлівасць; прайзджаючыя дарога	справедливость; проезжая дорога
公告	gōnggào	сущ.	VI	абвестка; інфармаваць	оповещение; информировать
公民	gōngmín	сущ.	VI	грамадзянін; выбаршчык	гражданин; избиратель
公平	gōngpíng	прил.	V	сумленны; справядлівы	честный; справедливый
公然	gōngrán	гл.	VI	адкрыта; від'явочна; публічны; афіцыйны	открыто; явно; публичный; официальный
公认	gōngrèn	гл.	VI	атрымаць усеагульнае прызнанне; агульна- прызнаны	получить признание; занный всеобщее общепри-
公正	gōngzhèng	прил.	VI	справядлівы	справедливый
公证	gōngzhèng	гл	VI	афіцыйна запэўніць	официально заверить
攻击	gōngjī	гл	VI	атакаваць	атаковать
攻克	gōngkè	гл	VI	захапіць	захватить
共和国	gònghéguó	сущ.	VI	рэспубліка	республика
官方	guānfāng	прил., сущ.	VI	ўрад; выканайчая ўлада	правительство; исполнительная власть
管辖	guǎnxiá	гл.	VI	кіраўнік; галоўны	управляющий; главный
贯彻	guàncchè	гл	VI	прайсці наскроўзь; паслядоўна ажыцця- віць	пройти насквозь; последовательно пре- творить в жизнь
惯例	guànlì	сущ.	VI	звычай; звычайнае правіла; практика;	обыкновение; обычное правило; установившаяся
棍棒	gùnbàng	сущ.	VI	якая ўсталявалася шост; палка	практика шест; палка
国防	guójáng	сущ.	VI	дзяржаўная абарона	государственная оборона

国家	guójia	сущ.	III	дзяржава; краіна	государство; страна
过渡	guòdù	прил., сущ.	VI	правесці (час); перажыць	проводить (время); пережить
捍卫	hànwèi	гл	VI	абараняць	защищать
行政	xíngzhèng	сущ.	VI	адміністрацыя; управа	администрация; управление
号召	hàozhào	гл	VI	заклікаць	призывать
合法	héfǎ	прил.	V	законны	законный
合同	hétóng	сущ.	V	дагавор; контракт	договор; контракт
和解	héjiě	гл	VI	прыходзіць да кампрамісу	приходить к компромиссу
和平	hépíng	сущ.	V	свет	мир
候选	hàoxuǎn	сущ.	VI	кандыдатура	кандидатура
缓和	huǎnhé	гл.	VI	згладжаўца; змякчаць	сглаживать; смягчать
回避	huībì	гл.	VI	пазбягаць; ўхіляцца	избегать; уклоняться
间谍	jiàndié	сущ.	VI	шпіён	шпион
监视	jiānshì	гл.	VI	сачыць; трymаць пад наглядам	следить; держать под надзором
践踏	jiàntà	гл	VI	щіснуць; таптаць	давить; топтать
阶层	jiēcéng	сущ.	VI	сацыяльны пласт; праслоійка	социальный слой; прослойка
揭露	jiēlù	гл.	VI	выкryць; раскрыць	разоблачить; раскрыть
解放	jiěfàng	сущ., гл.	V	вызвалаць; вызваленне	освобождать; освобождение
解体	jiětǐ	гл.	VI	распадацца; раскладацца	распадаться; разлагаться
戒备	jièbèi	гл.	VI	сцерагчыся; прымачь	остерегаться; принимать
进攻	jīngōng	гл	VI	меры засцярожнаці	меры предосторожности
禁止	jìnzhī	гл	IV	атакаваць	атаковать
惊动	jīngdòng	гл.	VI	спыніць; забараніць	прекратить; пресечь;
警告	jǐnggào	сущ.	VI	перапалохаць	запретить
警惕	jǐngtì	гл.	VI	папярэджанне; вымова	потрясти; перепугать
拘留	jūliú	гл	VI	настярожыцца; сцерагчыся	предупреждение; выговор
				арыштоўваць	остерегаться; арестовывать

局面	júmiàn	сущ.	VI	становішча; абстравіны	положение; обстоятельства
局势	júshì	сущ.	VI	сітуація; обстаноўка	ситуация; обстановка
军队	jūnduì	сущ.	VI	армія; войскі	армия; войска
军事	jūnshì	сущ.	V	ваенныя справы	военные дела
捆绑	kǔnbǎng	гл.	VI	перавязываць	перевязывать
领土	lǐngtǔ	сущ.	VI	тэрыторыя (дзяржаўная); уладанні	территория (государственная); владения
掠夺	lüèduó	гл.	VI	выкрадаць	похищать
埋伏	mái fú	сущ., гл.	VI	рабіць засаду; скрывать; засада	устраивать засаду; скрывать; засада
萌芽	méngyá	сущ.	VI	пупышка; зародак	почка; зародок
灭亡	mièwáng	сущ., гл.	VI	загінуць	погибнуть; вгибель
民间	mínjiān	сущ., прил.	VI	народ; народны	народ; народный
民主	mínzhǔ	сущ., прил.	V	дэмакратыя; дэмакратычны	демократия; демократический
扭转	niǔzhuǎn	сущ. гл.	VI	закручваць; павярнуць	закручивать; повернуть
虐待	nüèdài	сущ., гл.	VI	мучыць; тыраніць	мучить; тиранизировать
殴打	ōudǎ	сущ., гл.	VI	біць; збіваць; біцца	бить; избивать; драться
判决	pànjué	сущ., гл.	VI	прысуд; прысудзіць	решение; приговор; приговорить
批判	pīpàn	сущ., гл.	VI	крытыкаваць; крытыка	критиковать; критика
骗	piàn	гл.	IV	падманваць	обманывать
迫害	pòhài	сущ., гл.	VI	прыгнятаць	притеснять
扰乱	rǎoluàn	сущ., гл.	VI	парушаць; зрываваць; беспарадак	нарушать; срывать; беспорядок
人道	réndào	сущ.	VI	чалавечнасць; гуманнасць; чалавечны; гуманны	человечность; гуманность; человечный; гуманный
人为	rénwéi	сущ., прил.	VI	штучны; штучна	искусственный; искусственно
人质	rénhì	сущ.	VI	закладнік	заложник
上当	shàngdàng	гл.	V	быць ашуканым; ашукацца	быть обманутым; попасть впросак
审查	shěnchá	гл.	VI	правяраць; кантроліваць	роверять; контролировать

审理	shěnlǐ	гл.	VI	разбираць; слушаць; разбирать; слушать; разглядываць (судовую рассматривать справу)
审判	shěnpàn	гл.	VI	судзіць
生效	shēngxiào	гл.	VI	убіраща ў сілу; входить в силу; вступать в уступаць у дзеянне действие (о законе; (пра закон; дамову) договоре)
声明	shēngmíng	гл.	VI	заяўляць; тлумачыць; заявлять; разъясняць растлумачваць
时事	shíshì	сущ.	VI	значная падзея часу; значительное событие бягучыя справы времени; текущие дела (падзеи); неадкладныя (события); неотложные справы дела
示威	shìwēi	гл.	VI	дэмонстрацець; демонстрировать; дэмонстрацыя; демонстрация; показывать паказаць сваю сілу свою силу
事故	shìgù	сущ.	VI	выпадак; падзея; случай; событие; здарэнне
事件	shìjìan	сущ.	VI	інцыдэнт; падзея инцидент; событие
事态	shìtài	сущ.	VI	сітуацыя; ход падзея ситуация; ход событий
释放	shìfàng	гл.	VI	выпускаць; вызываць выпускать; освобождать
司法	sīfǎ	сущ.	VI	юстыцыя; права- юстиция; правосудие суддзе
私人	sīréni	прил., сущ.	V	прыватная асоба; частное лицо; частный;
私自	sīzì	нареч.	VI	прыватны; асабісты личный самавольна; без самовольно; без
诉讼	sùsòng	гл.	VI	дазволу; употай разрешения; украдкой пераследваць па суду; преследовать по суду; иск; пазоў; (судовы) (судебный) процесс працэс
挑衅	tiǎoxìn	гл.	VI	правакаваць; провоцировать; правакцыя; провокация; правакацийны провокационный
条约通过	tiáoyuē tōngguò	сущ. гл.	VI IV	дамова; пакт договор; пакт праходзіць; прайзд- проходить; проезжать; жаць; з дапамогай; посередством; через праз
统治	tǒngzhì	гл.	V	кіраваць управляемъ
投降	tóuxiáng	гл.	VI	капітулюваць; капитулировать; сдаваться здавацца
投票	tóupiào	гл.	VI	галасаваць; апускаць голосовать; опускать бюлётэнь бюллетень
推翻	tuīfān	гл.	VI	перакульваць; опрокидывать; пераварочваць; переворачивать; свергать; зрынаць; аспрочваць опровергать

瓦解	wǎjíè	гл.	VI	развалица; раскласі; демаралізація	развалиться; разложить; деморализовать
歪曲	wāiqū	гл.	VI	скажаць;	искажать; извращать
外交	wàijiāo	сущ.	V	перакручваць	
				дипломатычныя (міжнародныя) адносіны;	дипломатические (международные) отношения;
外界	wàijiè	сущ., прил.	VI	дипломатыя	дипломатия
危机	wēijī	сущ.	VI	навакольны свет; староння; асяродзіе	внешний мир; посторонние; окружение
				крытычны момант;	критический момент;
				крызіс	кризис
为首	wéishǒu	нареч.	VI	на чале з кім-небудзь	во главе с кем-либо
违背	wéibèi	гл.	VI	парушаць; не выконваць	нарушать; не соблюдать
违反	wéifān	гл.	V	парушаць; адыходзіць	нарушать; отступать (от правіл)
				(ад правіл)	правил)
维持	wéichí	гл.	VI	захоўваць; падтрым-	сохранять; поддерживать
				ліваць	
伪造	wěizào	гл.	VI	падрабляць; фальсі-	подделывать; фальси-
				фікаваць	фицировать
武器	wǔqì	сущ.	V	зброя	оружие
武装	wǔzhuāng	гл.	VI	войсковая форма; узбраенне; уздырэньне	военная форма; вооружение; вооружённые силы
				сілы	
勿	wù	нареч.	VI	не; не трэба	не; не надо
袭击	xíjī	гл.	VI	атакаваць	атаковать
掀起	xiānqǐ	гл.	VI	падымашь; уздымашца	поднимать; вздыматься
鲜明	xiānmíng	прил.	VI	яркі; ясны	яркий; ясный
嫌疑	xiányí	прил.	VI	падазрэнне; падазро-	подозрение; подозритель-
				ны	ный
限制	xiànzhì	гл.	IV	абмажкоўваць	ограничивать
线索	xiànsuǒ	сущ.	VI	ключ да разумення	ключ к пониманию
宪法	xiànfǎ	сущ.	VI	канстытуцыя	конституция
陷害	xiànhài	гл.	VI	наклікаць непрыем-	навлекать неприятности;
				насці; падстайляць	подставлять
消除	xiāochú	гл.	VI	ліквідаваць	устранить; ликвидировать
消灭	xiāomiè	гл.	V	вынішчыць; знішчыць	истребить; уничтожить
消失	xiāoshī	гл.	V	знікнуць; схавацца	исчезнуть; пропасть;
					скрыться

销毁	xiāohuǐ	гл.	VI	знишчиць; разбуриць	уничтожить; разрушить
协议	xiéyì	сущ.	VI	пагадненне; дамоўленасць	соглашение; договорённость
泄露	xièlù	гл.	VI	пратачыцца; выдаць	просочиться; разгласить
谢绝	xièjué	гл.	VI	адхіліць; адмовіць	отклонить; отказать
信念	xìnniàn	сущ.	VI	вера; упэўненасць; перакананне	вера; уверенность; убеждение
信仰	xìnyǎng	сущ., гл.	VI	вызываныць (якую-небудзь веру); вера	исповедовать (какую-либо веру); вера
信誉	xìnyù	сущ.	VI	добрае імя; добрае імя; рэпутацыя; прэстыж	доброе имя; репутация; престиж
刑事	xíngshì	сущ.	VI	крымінальная справа; інцыдэнт	уголовное дело; инцидент
形势	xíngshì	сущ.	V	станоўішча; аbstа-віны; сітуацыя	положение; обстановка; ситуация
形态	xíngtài	сущ.	VI	форма; выгляд	форма; вид
性命	xìngmìng	сущ.	VI	жыццё	жизнь
凶手	xiōngshǒu	сущ.	VI	забойца; злыдзень; злачынец	убийца; преступник
虚假	xūjiǎ	прил.	VI	ілжывы	ложный
许可	xǔkě	гл.	VI	дазваліць	разрешать; позволять
宣布	xuānbù	гл.	V	абвяшчаць; апублікаваць	проводить; обнародовать
宣传	xuānchuán	сущ.	V	прапаганда; агітацыя	пропаганда; агитация
宣誓	xuānshì	гл.	VI	прысягацца; клясціся	присягать; клясться
宣扬	xuānyáng	гл.	VI	праслаўляць; прапагандаваць	прославлять; пропагандировать
选举	xuǎnjǔ	гл.	V	выбираць; абіраць	выбирать; избирать
削弱	xuēruò	гл.	VI	саслабець; аслабіць; падараўваць	ослабить; подорвать
压迫	yāpò	гл.	VI	прыгнятаць; гнесці; душыць	угнетать; давить; подавлять
压榨	yāzhà	гл.	VI	жаць; сціскаць; прэсаваць	жать; скимать; прессовать
压制	yāzhì	гл.	VI	душыць; прыгнятаць; спыняць	подавлять; угнетать; пресекать
严禁	yánjìn	гл.	VI	строга забараніць	строго запретить
严峻	yánjùn	прил.	VI	строгі; сур'ёзны; супроводжаваць	строгий; серьёзный; супроводжавать

严密	yánmì	прил.	VI	шчыльны; цесны	плотный; тесный
严重	yánzhòng	прил.	IV	сур'ёзны; цяжкі	серъёзный; тяжёлый
言论	yánlùn	сущ.	VI	выказ; меркаванне; выступ	высказывание; суждение; выступление
掩盖	yǎngài	гл.	VI	прыкрываць	прикрывать
掩护	yǎnhù	гл.	VI	ваен. прыкрываць	воен. прикрывать
掩饰	yǎnshì	гл.	VI	прыкрыць; замаскіраваць	прикрыть; замаскировать
演习	yǎnxí	гл., сущ.	VI	практыкавацца; манеўры; вучэнні	упражняться; манёвры; учения
谣言	yáoýán	сущ.	VI	плётка; паклён	сплетня; клевета
移民	yímín	сущ.	V	перасяленец; эмігрант	переселенец; эмигрант
遗产	yíchǎn	нареч.	VI	спадчына	наследство; наследие
遗留	yíliú	гл.	VI	пакінуць пасля сябе; пакінуць у спадчыну	оставить после себя; оставить в наследство
遗失	yíshī	гл.	VI	страціць; згубіць	потерять; утерять; утратить
意图	yítú	сущ.	VI	намер; задума	намерение; замысел
意外	yìwài	сущ.	V	ненеспадзянаны выпадак; выпадковасць	непредвиденный случай; случайность
阴谋	yīnmóu	сущ., гл.	VI	задумваць; змова	замышлять; заговор
隐蔽	yǐnbì	гл.	VI	схавацца; стаіцца	укрыться; спрятаться; притаиться
隐患	yǐnhuàn	сущ., гл.	VI	утоенная пагроза; небяспека	скрытая угроза; затаявшаяся опасность
诱惑	yòuhuò	гл.	VI	спакушаць	соблазнять; искушать; обольщать
舆论	yúlùn	сущ.	VI	грамадская думка	общественное мнение
冤枉	yuānwǎng	гл.	VI	неносправядліва абвінавачваць	неносправедливо обвинять
原告	yuángào	сущ.	VI	ісцец	истец
约束	yuēshù	гл., сущ.	VI	трымаць у рамках; абмякоўваць	держать в рамках; ограничивать
允许	yǔnxǔ	гл.	IV	дазваляць	разрешать; позволять
造成	zàochéng	гл.	V	стварыць; выклікаць	создать; вызвать
造反	zàofàn	гл.	VI	бунтаваць	бунтовать

责任	zérèn	сущ.	IV	адказнасць; абавязак	ответственность; обязательство; долг
占据	zhànyì	гл.	VI	захапіць; акупаваць	захватить; оккупировать
占领	zhànlíng	гл.	VI	акупаваць; заняць	оккупировать; занять
战斗	zhàndòu	гл.	VI	змагацца	сражаться
战略	zhànlüè	сущ.	VI	стратэгія	стратегия
战术	zhànshù	сущ.	VI	тактыка	тактика
战役	zhànyì	сущ.	VI	бітва	битва; сражение
战争	zhànzhēng	сущ.	V	война	война
章程	zhāngchéng	сущ.	VI	статут	устав
招收	zhāoshōu	гл.	VI	набіраць; прымачь	набирать; принимать
招投标	zhāotóubiāo	гл.	VI	тэндэр; спабор; аукцион; аўкышён; таргі	тендер; конкурс; аукцион; торги
真相	zhēnxiàng	сущ.	VI	сапраўднае становішча; праўдзівая рэальнасць	действительное положение; истинная карціна; реальность
阵地	zhèndì	сущ.	VI	позіцыя	позиция
镇压	zhènyā	гл.	VI	шіснуць; націскаць; давіць;	нажимать;
争端	zhēngduān	сущ.	VI	прыгнятаць	подавлять
争夺	zhēngduó	гл.	VI	спрочка; канфлікт;	спор; конфликт; дебаты
争夺	zhēngduó	гл.	VI	дэбаты	
争夺	zhēngduó	гл.	VI	змагацца	за; бороться за; оспаривать
争议	zhēngyì	сущ.	VI	аспрэчваць	
争议	zhēngyì	сущ.	VI	спрочка; палеміка	спор; полемика
整顿	zhěngdùn	гл.	VI	упарадкаўваць; давесці	упорядочить; привести в
整顿	zhěngdùn	гл.	VI	да ладу; навесці	порядок; навести порядок
整顿	zhěngdùn	гл.	VI	парадак	
正当	zhèngdāng	прил.	VI	разумны; справяд-	разумный; справедливый;
正当	zhèngdāng	прил.	VI	лівы; належны	должный
正气	zhèngqì	сущ.	VI	сумленнасць;	честность; прямота
证据	zhèngjù	сущ.	V	шчырасць	
证据	zhèngjù	сущ.	V	довад; сведчанне;	доказательство;
证据	zhèngjù	сущ.	V	доказ	свидетельство; улика
证实	zhèngshí	гл.	VI	засведчыць;	удостоверить;
证实	zhèngshí	гл.	VI	пацвердзіць	подтвердить
郑重	zhèngzhòng	прил.	VI	урачысты;	торжественный;
郑重	zhèngzhòng	прил.	VI	сур'ёзны;	серъёзный; важный
政府	zhèngfǔ	сущ.	V	важны	
政府	zhèngfǔ	сущ.	V	урад; орган улады	правительство; орган власти

政权	zhèngquán	сущ.	VI	палітычна рэжым	ўлада;	политическая режим	власть;
政治	zhèngzhì	сущ.	V	палітыка; палітычны		политика; политический	
职能	zhínénɡ	сущ.	VI	функцыя		функция	
职位	zhíwèi	сущ.	VI	пасада; пост		должность; пост	
职务	zhíwù	сущ.	VI	пасада; службовая абавязкі	должность;	служебные обязанности	
殖民地	zhímínđi	сущ.	VI	калонія; асада		колония	
指标	zhǐbiāo	сущ.	VI	індыкатар; паказчнік		индикатор; показатель	
指令	zhǐlìng	сущ.	VI	указанне; дырэктыва	указание;	директива;	
指示	zhǐshì	гл.	VI	указваць; паказваць	указывать;	распоряжение	
制裁	zhìcái	гл.	VI	накласці санкцыі;	наложить	санкции;	
制定	zhìdìng	гл.	V	прыняць меры распрацоўваць;	принять меры вырабатывать;		
制服	zhìfú	гл., сущ.	VI	вызначаць скараць; заваёваць;	установливать		
制约	zhìyuē	гл.	VI	утаймоўваць; форма стрымліваць;	покорять;	укрощать;	
				абмяжкоўваць	обуздывать; форма		
制止	zhìzhǐ	гл.	VI	спыніць; пакласці канец	остановить;	положить	
治安	zhìān	сущ.	VI	грамадская бяспека	конец	общественная	
治理	zhìlǐ	гл.	VI	кіраваць	безопасность		
致使	zhìshǐ	гл.	VI	давесці да ...		управлять	
滞留	zhìliú	гл.	VI	затрымка		довести до...	
终究	zhōngjiū	нареч.	VI	у рэшце рэшт		задержаться; застрять	
种族	zhǒngzú	сущ.	VI	племя		в конце концов	
州	zhōu	сущ.	VI	акруга; вобласць		племя	
主权	zhǔquán	сущ.	VI	акруга; вобласць	округ; область		
注重	zhùzhòng	гл.	VI	суверэнныя суверэнітэт	правы;	суверенные суверенитет	права;
驻扎	zhùzhā	гл.	VI	звязаць асноўную ўвагу; рабіць упор	обращать	основное внимание; делать упор	
装备	zhuāngbèi	сущ.	VI	быць акредытаваным; размяшчацца	внимание;	быть аккредитованным;	
准则	zhǔnzé	сущ.	VI	абсталіванне	делать упор	располагаться	
						оборудование	
						правила	

滋长	zīzhǎng	гл.	VI	спараджаць; развівацца	расці; порождати; развиваться	расти;
子弹	zǐdàn	сущ.	VI	патрон; куля		патрон; пуля
宗旨	zōngzhǐ	сущ.	VI	асноўная сутнасць	мэта; основная цель; суть	
走私	zōusī	гл.	VI	займацца кантрабандай		заниматься контрабандой
阻拦	zǔlán	гл.	VI	спыняць; перашкад- жакаць; заступаць шлях	останавливать; препятст- вовать; преграждать путь	
阻挠	zǔnáo	гл.	VI	перашкаўлякаць; затрымліваць		мешать; задерживать
祖国	zǔguó	сущ.	V	радзіма; бацькаўшчына		родина; отчество
罪犯	zuìfàn	сущ.	V	злачынец		преступник
遵循	zūnxún	гл.	VI	кіравацца;		руководствоваться; следовать
作风	zuòfēng	сущ.	VI	манеры; стыль (работы)		манеры; стиль (работы)

## 26. 常用语/习用语/四字俗语 Часто используемые выражения; фразеологизмы и пословицы, состоящие из четырёх иероглифов

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
爱不释手	ài bù shì shǒu	прил.	VI	быць зачараваным чым-небудзь	быть очарованным чем-либо
安居乐业	ān jū lè yè	прил.	VI	жыць у міры і спакоі	жить в мире и спокойствии
巴不得	bābude	нареч.	VI	добра б; калі б	хорошо бы; если бы
拜托	bàitúō	гл.	VI	дару чаца; будзьце ласкавы	поручать; будьте добры
保重	bǎozhòng	гл.	VI	клапаціца; берагчы сябе	заботиться; беречь себя
抱歉	bàoqiàn	гл.	IV	прасіць прабачэння	извиняться
甭	béng	гл.	VI	ня варта	не следует
憋	biē	гл.	VI	стрымліваца; трываць; душыць	сдерживаться; терпеть; подавлять
不得已	bùdérényǐ	прил.	VI	насуперак жаднію; даводзіца	вопреки желанию; приходится
不敢当	bùgǎndāng	прил.	VI	не заслужыў такога гонару! (у адказ на камплімент)	не заслужил такой чести! (в ответ на комплимент)
不客气	bùkèqì	гл.	I	няма за што	не за что
不像话	bùxiànghuà	прил.	VI	глупства	чепуха
不言而喻	bùyánérýù	прил.	VI	зразумела само собой; маенца на ўзвaze	понятно само собой; подразумевается
不由得	bùyóude	союз.	VI	нехация; не ўтрыманца	поневоле; не удержаться
差不多	chàbuduō	нареч.	IV	амаль	почти
出洋相	chūyángxiàng	гл.	VI	паставіць сябе ў дурное становішча	поставить себя в глупое положение
打交道	dājiāodao	гл.	VI	кантактаваца	контактировать
打招呼	dǎzhāohu	гл.	VI	вітаща	здравствуйте
大不了	dàbuliǎo	союз.	VI	ўсяго толькі	всего лишь
胆小鬼	dǎnxǐāoguǐ	прил., сущ.	VI	баязлівец; баязлівы	трус; трусливый
当务之急	dāngwùzhíjí	сущ.	VI	першачарговая справа	первоочередное дело
得不偿失	débùchángshī		VI	атрыманае кампенсуе страchanага	не полученное компенсирует потерянного

得天独厚	détiāndúhòu		VI	багаты прыродныі рэсурсамі	богатый природными ресурсами
断断续续	duànduànxù	прил.	VI	перарывісты	прерывистый
对不起	duìbuqǐ	гл.	VI	прабачце	извините
额外	éwài	союз.	VI	дадаткова; звыш	дополнительно; сверх
废话	fèihuà	сущ.	V	лухта; глупства	чушь; ерунда
纷纷	fēnfēn	прил.	V	у мнстве; адзін за адным; бесперапынку	во множестве; один за другим; беспрерывно
否则	fǒuzé	союз.	IV	у адваротным выпадку	в противном случае
告辞	gàocí	гл.	VI	развітаца	распрощаться
各抒己见	gèshūjǐjiàn		VI	кожны выказвае сваё меркаванне	каждый высказывает своё мнение
根深蒂固	gēnshēndìgù	прил.	VI	ўкараніцца; закара- нелы	укорениться; закоренелый
工夫	gōngfu	сущ.	VI	вольны час	свободное время
怪不得	guàibude	союз.	V	не дзіўна	неудивительно
关键	guānjian	союз.	IV	ключавы; асноўны момант	ключевой; основной момент
关于	guānyú	союз.	III	што тычыцца...; адносна...	что касается...; относительно...
归根到底	guīgēndàodǐ	прил.	VI	у рэшце рэшт	в конце концов
果然	guǒrán	союз.	IV	сапраўды; на самай справе	действительно; в самом деле
过奖	guòjiǎng	сущ.	VI	перехваливать; празмерная пахала	перехваливать; чрезмерная похвала
还是	háishi	союз	III	усё яшчэ; або	всё ещё; или
行	xíng	прил.	IV	добра! пойдзе!	ладно! пойдёт!
好像	hǎoxiàng	союз	IV	падобна; як быццам	похоже; как будто
合乎	héhū	гл	VI	адпавядцаць небудзь; у адпавед- насці з	соответствовать либо; в соответствии с чemu-
恨不得	hènbude	нареч.	VI	не трываеща	не терпится
后顾之忧	hòugǔzhīyōu	сущ.	VI	ўнутраныя проблемы	внутренние проблемы
会	kuàihuì	гл., сущ.	I	умець; таварыства	уметь; общество
活该	huógāi	прил., нареч.	VI	заслужана; так і трэба	поделом; так и надо

或者	huòzhě	союз	III	або	или
家常	jiācháng	сущ.	VI	паўсядзённыя справы	повседневные дела
家喻户晓	jiāyùhùxiǎo	прил.	VI	агульнавядомы	общезвестный
就	jiù	союз	II	як раз; толькі; зараз жка	как раз; только; сейчас же
据悉	jùxī	гл.	IV	паведамляюць; што; як было заяўлена	сообщают; что; как было заявлено
开玩笑	kāi wánxiào	гл.	IV	жартаваць	шутить
砍	kǎn	гл.	V	секцы; удараць	рубить; ударять
看	kàn/kān	гл.	I	глядзець	смотреть
看不起	kàn bùqǐ	гл.	V	пагарджаць; глядзець пагардліва	презирать; смотреть свысока
看来	kàn lái	нареч.	V	відаць; здаецца	по-видимому; кажется
扛	gāng	гл.	VI	несці (на пляцах; на спіне); падымаць (двумя рукамі)	нести (на плечах; на спине); поднимать (двумя руками)
磕	kē	гл.	VI	удараць; стукаць	ударяться; стучать
可见	kě jiàn	нареч.	V	відаць; значыць; такім чынам	видно; значит; следовательно
啃	kěn	гл.	VI	грызці; жаваць	грызть; жевать
坑	kēng	гл.	VI	шкодзіць; падманваць	вредить; обманывать
口气	kǒuqi	сущ.	VI	манера гаворкі; тон	манера речи; тон
口头	kǒutóu	сущ.	VI	вусны; слоўны	устный; словесный
口音	kǒuyīn	сущ.	VI	акцэнт	акцент
夸	kuā	гл.	V	хваліць; ўхваляць; хвалиць; перабольшваць	одобрять; преувеличивать
挎	kuà	гл	VI	вешаць на плячо; вешать на плечо; носить насіць на поясце	носить на поясце
跨	kuà	гл	VI	перасякаць; атачаць;	пересекать; окружать
拉	lālālālā	гл	IV	цягнуць	тянуть
来不及	lái bújí	прил.	IV	не паспяваць	не успевать
来得及	lái de jí	прил.	IV	паспяваць	успевать
老	lǎo	прил.	III	стары	старый
溜	liūliù	гл.	VI	сцякаць; слізгаць	стекать; скользить

没关系	méiguānxì	гл.	I	ничога страшнага; ничего страшного;
没辙	méizhé	гл.	VI	дробязі пустяки
明明	míngmíng	нареч.	VI	ничога не зрабіць; ничего не поделать;
莫名其妙	mòmíngqí	прил.	VI	немагчымы невозможно
miào				
难能可贵	nánnéngkěguì	прил.	VI	відавочна; ясна очевидно; ясно
譬如	pìrú	гл.	VI	дзіўны; удивительный;
piānpiān				невыглумачальны необъяснимый
偏偏	piānpiān	нареч.	VI	рэдкі; годны редкий; достойный
日新月异	rìxīnyuèyì	прил.	VI	напрыклад например
譬如	pìrú	гл.	VI	як раз наадварот; як как раз наоборот; как
piānpiān				знарок; толькі толькі нарочно; только лишь
偏偏	piānpiān	нареч.	VI	бесперапынна непрерывно обновляться
日新月异	rìxīnyuèyì	прил.	VI	абнаўляцца
啥	shá	нареч.	VI	што? які?
似的	shìde	предл.	V	что? какой?
说不定	shuōbuding	нареч.	V	падобна; як быццам подобно; как будто
说不完	shuōbuwán	нареч.	V	магчыма возможно
俗话	súhuà	сущ.	VI	прыказка; прымаўка пословица; поговорка
算了	suànlé	гл.	VI	добра! хай! хопіць!
算数	suànshù	гл.	VI	ладно! пусть! хватит!
随便	suībiàn	нареч.	IV	лічыцца; вылічачь считать; вычислять
统统	tōngtōng	нареч.	VI	як заўгодна; свабодна как угодно; свободно
微不足道	wēibùzúdào	прил.	VI	усё; усё разам всё; всё вместе
微不足道	wēibùzúdào	прил.	VI	малазначны малозначительный
无可奉告	wúkěfènggào	сущ.	VI	няма чаго сказаць; без нечего сказать; без каментароў комментариев
无可奈何	wúkěnài hé	прил.	VI	ничога не зробіш; ничего не поделаешь; хоучуы-няхочуы волей-неволей
无理取闹	wúlǐqǔnào	прил.	VI	уздымаць скандал без поднимать скандал безо всякой причины
无能为力	wúnéngwéilì	прил.	VI	не ў сілах што- не в силах что-либо
无能为力	wúnéngwéilì	прил.	VI	небудзь зрабіць сделать
无微不至	wúwēibùzhì	нареч.	VI	да драбнюткіх до мельчайших деталей
相辅相成	xiāngfuxiāngc	прил.	VI	дэталій взаимозависимый;
héng				
想方设法	xiǎngfāngshèf	гл.	VI	узаемазалежны; взаимодополняющий
ă				
向往	xiàngláí	нареч.	VI	пусціць у ход усе пустить в ход все спосабамі спосабами
向往	xiàngláí	нареч.	VI	імкнуцца да; марыць стремиться к; мечтать

小心	xiǎoxīn	гл.	III	сцерагчыся	остерегаться
谢谢	xièxie	гл.	I	дзякуй	спасибо
心眼儿	xīnyǎnr	сущ.	VI	душа; патаэмнья думкі; розум квітнеочы	душа; сокровенные мысли; ум бурно растущий; процветающий
欣欣向荣	xīnxīnxìàngróng	прил.	VI		
幸亏	xìngkuī	нареч.	VI	на шчасце	к счастью
雪上加霜	xuěshàngjiāshuāng	прил.	VI	бяда не прыходзіць адна	беда не приходит одна
循序渐进	xúnxùjìànjìn	нареч.	VI	паступова і планамерна рухацца наперад неадкладна; хутка	постепенно и планомерно двигаться вперёд немедленно; скоро; сейчас
眼下	yǎnxià	нареч.	VI		
要不	yào bù	нареч.	V	iнакш; у адваротным выпадку	иначе; в противном случае
要不然	yào burán	нареч.	VI	iнакш; у адваротным выпадку	иначе; в противном случае
要是	yào shi	нареч.	V	калі	если
一帆风顺	yífānfēngshùn	гл.	VI	без перашкод; гладка	без препятствий; гладко
一共	yīgòng	прил.	III	разам; усяго	вместе; всего
一举两得	yījǔliāngdé	гл.	VI	забіць двух зайцоў одним выстрелом убить адным стролам	одним выстрелом убить двух зайцев
一目了然	yīmùliǎorán	прил.	VI	зразумела з першага погляду	понятно с первого взгляда
一如既往	yīrújìwǎng	прил.	VI	як і раней; і надалей	как и прежде; и впредь
一致	yīzhì	прил.	V	аднадушны	единодушный
以及	yǐjí	союз	V	таксама; і	также; и
以为	yǐwéi	гл.	III	лічыць; меркаваць	считать; полагать
优胜劣汰	yōushèngliètài	прил.	VI	натуральны адбор	естественный отбор
有利	yǒu lì	прил.	V	выгадны; спрыяльны	выгодный; благоприятный
与	yùyǔ	гл., союз.	IV	і; на	и; к
与日俱增	yùrìjùzēng	гл.	VI	з кожным днём усё ўзрастаць	с каждым днём всё возрастать
预订	yùdìng	гл.	V	рэзерваваць	резервировать
再见	zàijiàn	сущ.	I	да пабачэння	до свидания
再接再厉	zàijiēzàilì	гл.	VI	з падвоенай энергіяй; ўзмоцнена	с удвоенной энергией; усиленно

斩钉截铁	zhǎndīngjiétiě	прил.	VI	наважна і беззваротна	решительно бесповоротно	и
注意	zhùyì	гл.	III	звяртаць сачыць	увагу; обращать следить	внимание;
总而言之	zǒnghéyánzhī	союз.	VI	карацей адным словам	кажучы; одним словом; в общем и целом	

## 27. 活动/行为/其它 События, поведение и другое

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
安排	ānpái	гл., сущ.	IV	планаваць; план	планировать; план
按照	ànzhào	гл.	IV	згодна; па; кіраваца	согласно; по;
把戏	bǎxì	сущ.	VI	цырк	руководствоваться цирк
办法	bàn法	сущ.	III	способ; прыём	способ; приём
帮助	bāngzhù	гл., сущ.	II	дапамога; дапамагаць	помощь; помогать
保证	bǎozhèng	гл., сущ.	IV	гарантаваць; гарантывя	гарантировать; гарантия
蹦	bèng	гл.	VI	скакаць	скакать
比方	bǐfāng	гл., сущ.	VI	параўнанне; прыклад	сравнение; пример
比较	bǐjiào	сущ., пр., нареч.,	III	параўнанне; пароў- ноўаць; пароўнальна	сравнение; сравнивать;
比赛	bǐsài	гл., сущ.	III	спаборнічаць; спаборніцтва	сравнительно соревноваться; соревнование
比喻	bǐyù	гл., сущ.	VI	метафора; вобразна выраж	метафора; выражение
便于	biànyú	союз.	VI	зручна для чаго- небудзъ	образное удобно для чего-либо
别	bié	гл., прил., нареч.	II	не; не трэба; іншы; не; не следует; другой; адрозненне; выгляд; различие; вид; различать адрозніваць	другой; вид; различие
博览会	bólǎnhuì	сущ.	VI	выставка	выставка
搏斗	bódòu	гл., сущ.	VI	змагацца; барацьба	бороться; борьба
部署	bùshǔ	гл., сущ.	VI	задума; размяшчэнне	замысел; расположение
采取	cǎiqǔ	гл.	V	ўжываць	применять
彩票	cǎipiào	сущ.	VI	латаэрыйны білет	лотерейный билет
参加	cānjiā	гл., сущ.	III	ўдзельнічаць; удзел	участвовать; участие
参与	cānyù	гл., сущ.	V	удзельнічаць; удзел	участвовать; участие
操场	cāochǎng	сущ.	V	спартыўная пляцоўка	спортивная площадка
插	chā	гл.	V	устаўляць; утыкаць	вставлять; втыкать
搀	chān	гл.	VI	падымыцаць; падтрым- ліваць; змешваць	поднимать; поддерживать; смешивать

阐述	chǎnshù	гл.	VI	растлумачваць; выкладаць	разъяснять; излагать
尝试	chángshì	гл., сущ.	VI	спрабаваць; спроба	пробовать; попытка
场面	chǎngmiàn	сущ.	VI	становішча	обстановка
倡导	chàngdǎo	гл., сущ.	VI	ініціятыва; висту- піць з ініціятивай	инициатива; выступить с инициативой
超越	chāoyuè	гл.	VI	перасягаць; апярэджваць	превосходить; опережать
吵	chǎo	гл.	IV	шумець; сварыца	шуметь; ссориться
吵架	chǎojià	гл., сущ.	V	сварыца; сварка	ссориться; скора
沉闷	chénmèn	прил., сущ.	VI	змрочны; душ- ны; нуда	мрачный; душный; скуча
成立	chénglì	гл., сущ.	V	заснаваць; ўстанова	учредить; учреждение
成为	chéngwéi	гл.	IV	стаць; ператварыца ў стать; превратиться в	
承办	chéngbàn	гл.	VI	браць на сябе	брать на себя
承包	chéngbāo	гл.	VI	ўзяць запар (на працу)	взять подряд (на работу)
澄清	chéngqīng	гл.	VI	уносіць яснасць	вносить ясность
吃亏	chīkuī	гл.	V	пацярпець няўдачу; потерпеть панесці страты	неудачу; понести убытки
吃力	chīlì	прил.	VI	няжкі	затруднительный
持续	chíxù	гл.	V	працягвацца	продолжаться
冲	chòngchōng	гл.	V	ісці напралом;	идти напролом;
冲击	chōngjī	сущ.	VI	прабівацца; разразаць ўдар; атака	пробиваться; разрезать удар; атака
筹备	chóubèi	гл., сущ.	VI	падрыхтоўваць; падрыхтоўка	подготливать; подготовка
出席	chūxí	гл.	V	прысутнічаць	присутствовать
处置	chǔzhì	гл., сущ.	VI	ўсталёўваць; ўстаноўка	устанавливать; установка
传播	chuánbō	гл., сущ.	V	распаўсяджаць; распаўсяджванне	распространять; распространение
闯	chuǎng	гл.	V	урывацца; збіць; ісці напралом	врываться; сбить; идти напролом
创新	chuàngxīn	гл., прил.	VI	інавацыйны; інавацыі	инновационный; инновации
刺激	cījī	прил., сущ.	V	стымулюючы; матыв ацыя	стимулирующий; мотивация
促使	cùshǐ	гл.	V	падахвочваць	побуждать

窜	cuàn	гл.	VI	хаваца; уцякаць; прятаться; убегать;
搓	cuō	гл.	VI	змяняць; выпраўляць изменять; исправлять
达成	dáchéng	гл.	VI	церці; сціраць; тереть; стирать;
				скручваць скручивать
达成	dáchéng	гл.	VI	дасягнуць достигнуть
答应	dāying	гл.	VI	пагадзіцца; паабяцаць согласиться; пообещать
打架	dǎjià	гл.	VI	біцца драться
打量	dǎliang	гл.	VI	праплічваць просчитывать
打猎	dǎliè	гл.	VI	паляваць охотиться
打扰	dǎrǎo	гл.	IV	турбаваць беспокоить
打算	dǎsuan	гл.	III	планаваць; различ- планировать; рассчиты- ванец; меркаваць вать; предполагать
打听	dǎting	гл.	VI	наведваць; высвятляць посещать; выяснять
代替	dài tì	гл.	IV	замяняць заменять
带	dài	гл.	III	несці; мець пры себе; нести; иметь при себе;
				рэмень; пояс ремень; пояс
诞生	dànshēng	гл.	VI	нараджаща; пачы- рождаться; начинаться;
				наща; зараджэнне зарождение
挡	dàngdǎng	гл.	VI	заступаць; преграждать;
				загароджваць загораживать
档次	dàngcì	сущ.	VI	ўзворень; клас; уровень; класс; сорт
				гатунак
导致	dǎozhì	гл.	VI	прывесці да; привести к; вызвать
				выклікаць
倒	dào dǎo	гл.	VI	ўласці; абрыйнуцца; упасть; рухнуть;
				пацярпець крах потерпеть крах
登录	dēnglù	гл.	VI	рэгістраваць; регистрировать;
				рэгістрацыя регистрация
等	děng	гл.	II	чакаць ждать
等待	děngdài	гл., сущ.	VI	чакаць; чаканне ждать; ожидание
等候	děnghòu	гл., сущ.	VI	чакаць; чаканне ожидать; ожидание
底	dedī	сущ.	IV	дно; ніз; канец дно; низ; конец
点	diǎn	сущ.	I	месца; пункт; кропка; место; пункт; точка; пятно
				пляма
点头	diǎntóu	гл.	VI	ківаць галавой; кивать головой; кланяться
				кланяцца
叼	diāo	гл.	VI	трымаць (несці) у держать (нести) в зубах
				зубах

雕刻	diāokè	гл.	VI	гравірацаь	гравировать
吊	diào	гл.	VI	вісечь; спускацаь (на вяроўцы)	висеть; спускать (на верёвке)
掉	diào	гл.	IV	падацаь	падать
跌	diē	гл.	VI	падацаь; перакульваща	падать; опрокидываться
叮嘱	dīngzhǔ	гл.	VI	настойліва прасіць; настаўляць	настойчиво просить; наставлять
盯	dīng	гл.	VI	пільна назірацаь	пристально наблюдать
丢	diū	гл.	IV	губляць	терять
东西	dōngxī	сущ.	I	прадмет; рэч	предмет; вещь
动身	dnòngshēn	гл.	VI	адпраўляца ў шлях	отправляться в путь
动员	dòngyuán	гл.	VI	мабілізоўвацаь	мобилизовывать
动作	dòngzuò	гл.	IV	дзейнічацаь	действовать
端	duān	гл.	VI	падавацаь; падымацаь; канец; вярхушка; край	подавать; поднимать; конец; верхушка; край
对待	duìdài	гл., сущ.	VI	ставіца да; прымацаь	относиться к; принимать
对应	duìyìng	гл.	VI	адпавяданца	соответствовать
对照	duìzhào	гл.	VI	параўноўвацаь; супастаўляць	сравнивать; сопоставлять
蹲	dūncún	гл.	VI	сядзець на кукішках	сидеть на корточках
躲藏	duǒcáng	гл.	VI	хаваца	прятаться
发	fā	гл.	IV	выпускацаь; выдавацаь; адпраўляць	выпускать; выдавать; отправлять
发动	fādòng	гл.	VI	прыходзіць у рух	приходить в движение
发生	fāshēng	гл.	IV	з'яўляца; адбываца	появляться; происходить
翻	fān	гл.	V	перакульваца (щча); перакладаца; перагортваца	опрокидывать (ся); переводить; перелистывать
放	fàng	гл.	III	вызвалаца; ставіца; выдаваца	освобождать; выпускать; ставить; выдавать
分配	fēnpèi	гл.	V	размяркоўваца	распределять
逢	féng	гл.	VI	сустрэща; дагаджаца; ісці насустреч	встретиться; угождать; идти навстречу
扶	fú	гл.	V	абапіраца; падтрымліваца	опираться; поддерживать

改变	gǎibiàn	гл.	IV	змяняць	изменять
敢	gǎn	гл.	III	адважвашца; вырашаща	осмеливаться; решаться
干	gàngān	гл.	IV	сушыць; умешваща	сушить; вмешиваться
搞	gǎo	гл.	V	рабіць; ажыццяўляць	делать; осуществлять
告别	gàobié	гл.	V	развітваща	прощаться
告诉	gàosu	гл.	II	паведаміць	сообщить
疙瘩	gēdá	сущ.	VI	вугор; вузел; складаная проблема	проблема сложная
割	gē	гл	VI	рэзаць	резать
隔	gégē	гл	VI	аддзяляць	отделять
给	jǐ	гл.	II	даваць	давать
给予	jǐyǔ	гл.	VI	даваць; прадастаў- ляць	давать; предоставлять
根	gēn	сущ.	V	корань; вытокі	корень; истоки
根本	gēnběn	сущ.	V	выток; падстава	исток; основание
根据	gēnjù	гл.	III	грунтаваща; дадзе- ныя; доказы; на падставе	основываться; доказательства; на основании
跟	gēn	гл.	III	прытымліваща; ісці ўслед	следовать; идти вслед
跟随	gēnsuí	гл	VI	ісці за	следовать за
跟踪	gēnzōng	гл	VI	пераследваць	преследовать
更	gēng	гл.	III	мяняць; яшчэ больш	менять; ещё более
更新	gēngxīn	гл., сущ.	VI	абнаўляць; абнаўленне	обновлять; обновление
公开	gōngkāi	гл.	V	адкрываць	открывать
勾结	gōujíé	гл	VI	уступіць у змову	вступить в сговор
估计	gūjì	гл.	IV	ацэньваць; меркаваць	оценивать; предполагать
辜负	gūfù	гл.	VI	падвесіці; падмануць чакання	подвести; обмануть ожидания
鼓动	gǔdòng	гл.	VI	падахвочваць; стымуляваць	побуждать; стимулировать
鼓掌	gǔzhǎng	гл.	IV	аплаздзіраваць; аплоды- сменты	аплодировать; апплодисменты
挂	guà	гл.	IV	вешаць; рэгістрацаць	вешать; регистрировать

关	guān	гл.	III	зачыніца; выключаць	закрывать; выключать
归还	guīhuán	гл.	VI	вяртаць	возвращать
归纳	guīnà	гл.	VI	рэзюмаваць; абагульняць	резюмировать; обобщать
规模	guīmó	сущ.	V	маштаб; памер	масштаб; размер
规则	guīzé	сущ.	V	правіла; парадак	правило; порядок
贵过	guìguò	гл.	II	высока            цаніца; паважаць; дарагі; каштоўны	высоко ценить; уважать; дорогой; ценный
跪	guì	гл.	VI	стаяць на каленях	стоять на коленях
滚	gǔn	гл.	V	каціца; круціца	катиться; вращаться
过	guòguò	гл.	IV	праходзіць; праводзіць (час)	проходить;        проводить (время)
过程	guòchéng	сущ.	IV	ход; працэс	ход; процесс
过问	guòwèn	гл.	VI	распытваць	расспрашивать
还 (给)	huán	гл.	III	вяртаць	возвращать
还原	huányuán	гл.	VI	аднаўляць	восстанавливать
寒暄	hánxuān	гл.	VI	абменьвацца ласкамі	обмениваться любезностями
喊	hǎn	гл.	V	гучна            крычаць; гукаць	громко кричать; окликать
好奇	hàoqí	гл.	V	цікаўны; цікавіца	любопытный; любопытствовать
喝	hè	гл.	I	піць	пить
合伙	héhuǒ	гл., сущ.	VI	партнёрства; аб'ядноў вацца ў таварыства	партнёрство; объединяться
合理	hělǐ	прил.	V	справядлівы	справедливый
合影	héyǐng	гл., сущ.	V	групавы фотаздымак; рабіць            групавую	групповая        фотография; делать            групповую
横	héng	прил.	V	фатаграфію папярочны;	фотографию поперечный;
烘	hōng	гл.	VI	гарызантальны палиць	горизонтальный жечь
哄	Hòng Hǒng hōng	гл.	VI	спудзіць; падманваць	вспугнуть; обманывать
吼	hǒu	гл.	VI	крычаць; рыкаць	кричать; рычать

呼呼	hūyù	гл.	VI	заклікаць; звяртаца	призывать; обращаться
忽视	hūshì	гл.	V	ігнараваць	игнорировать
胡说	húshuō	гл.	V	несці лухту	нести чепуху
化妆	huàzhuāng	гл.	VI	наносіць макіяж	наносить макияж
欢迎	huānyíng	гл.	II	сустракаць; вітаць	встречать; приветствовать
换	huàn	гл.	III	мяняць	менять
挥	huī	гл.	V	махатць; раскідаць	махать; разбрасывать
回	huí	гл.	I	вяртаца	возвращаться
活力	huólì	сущ.	VI	жыццёвая сіла	жизненная сила
获得	huòdé	гл.	IV	атрымліваць	получать
集合	jíhé	гл.	IV	збіраць	собирать
记得	jìde	гл.	III	памятаць	помнить
记载	jìzǎi	гл.	VI	запісваць; запіс	записывать; запись
寄	jì	гл.	IV	адпраўляць	отправлять
嫁	jià	гл.	V	выходзіць замуж	выходить замуж
拣	jiǎn	гл.	VI	выбіраць	выбирать
捡	jiǎn	гл.	V	падбіраць; збіраць	подбирать; собирать
见面	jiànmiàn	сущ.	III	сустракацца	встречаться
溅	jiàn	гл.	VI	пырскаць	брзгать
鉴别	jiàngbié	гл.	VI	адрозніваць; даваць	отличать; давать оценку
鉴定	jiàndìng	гл.	VI	ацэнку усталёўваць	устанавливать
鉴于	jiànyú	гл.	VI	прымачы пад увагу; принимая во внимание;	
讲	jiǎng	гл.	III	зыходзячы з рассказваць	исходя из рассказывать
交	jiāo	гл.	IV	передаваць	передавать
交际	jiāojí	гл.,сущ.	V	зносіны; зносіны	мець общение; общаться
交流	jiāoliú	гл.	IV	мець зносіны	общаться
交涉	jiāoshè	гл.	VI	весці перамовы; дакранацца; стайлленне	вести переговоры; иметь касаться; отношение

交往	jiāowǎng	гл.	VI	мець зносінъ	общаться
交易	jiāoyì	гл.	VI	гандляваць; абменьваща	торговать; обмениваться
搅拌	jiǎobàn	гл.	VI	змешваць	перемешивать
叫	jiào	гл.	I	клікаць; кричаць	звать; кричать
较量	jiàoliàng	гл.	VI	вымяраць	измерять
接	jiē	гл.	III	атрымліваць; прымаць	получать; принимать
接触	jiēchù	гл., сущ.	V	кантакт; кантактаваць	контакт; контактировать
接受	jiēshòu	гл.	IV	прымаць	принимать
节目	jiémù	сущ.	III	нумар (програмы); праграма	номер (программы); программа
节省	jiéshěng	гл.	V	эканоміць	экономить
结果	jiēguǒ	сущ.	IV	вынік	результат
结婚	jiéhūn	гл.	III	ажаніца; выходзіць замуж	жениться; выходить замуж
借	jiè	гл.	III	пазычаць; браць у доўг	одалживать; брать в долг
进	jìn	гл.	II	ўваходзіць	входить
进行	jìnxíng	гл.	IV	праводзіць; весці	проводить; вести
经过	jīngguò	сущ.	III	праходзіць праз; ход; працяг	проходить через; ход; течение
竞赛	jìngsài	сущ., гл.	VI	спаборнічаць;	соревноваться;
竞选	jìngxuǎn	сущ., гл.	VI	спаборніцтва	соревнование
				передвыбарчая кам- панія; удзельнічаць у участвовать в пред- передвыбарчай кам- панії	выборная кампания; в предвыборной кампании
敬礼	jìnglǐ	гл.	VI	аказваць павагу	оказывать уважение
纠纷	jiūfēn	сущ., гл.	VI	спрэчка; спрачаца	спор; спорить
纠正	jiūzhèng	гл.	VI	выпраўляць	исправлять
救	jiù	гл.	VI	ратаваць	спасать
鞠躬	jūgōng	гл.	VI	кланяцца	кланяться
举	jǔ	гл.	V	падымнаць; трymаць; вылучаць	поднимать; держать; выдвигать
举动	jǔdòng	гл.	VI	дзеянічаць; весці сябе	действовать; вести себя

举行	jǔxíng	гл.	III	ладзіць; праводзіць	устраивать; проводить
具备	jùbèi	гл.	V	валодаць	обладать
聚会	jùhuì	сущ.	V	сустрэча; сход	встреча; собрание
捐	juān	гл.	V	адмаўляцца; адкідаць	отказываться; отбрасывать
卷	juǎn	гл.	V	скручваць; згортваеца	скручивать; свёртывать
决赛	juésài	сущ.	V	фінальнае спаборніцтва	финальное состязание
开	kāi	гл.	I	адкрываць ; адчыняць	открывать
开采	kāicǎi	гл.	VI	здабываць	добывать
开幕式	kāimùshì	сущ.	V	шырымонія адкрыцця	церемония открытия
开辟	kāipì	гл.	VI	засноўваць; засноўваць; развіваць	основывать; учреждать; развивать
开拓	kāitūò	гл.	VI	асвойваць; пашыраць	осваивать; расширять
开展	kāizhǎn	гл.	VI	развівацца	развиваться
看待	kàndài	гл.	VI	клапаціцца; ставіцца як да	заботиться; относиться
看见	kànjiàn	гл.	I	бачыць	как к видеть
看望	kànwàng	гл.	VI	наведваць; прыглядаць	посещать; присматривать
抗议	kàngyì	гл.	V	пратэставаць	протестовать
考虑	kǎolǜ	гл.	IV	абдумваць	обдумывать
考验	kǎoyàn	гл.	VI	адчуваць; правяраць	испытывать; проверять
靠拢	kàołōng	гл.	VI	наблізіцца; далучыцца	приблизиться; примкнуть
刻	kè	гл.	III	рэзаць; гравіраваць	резать; гравировать
控制	kòngzhì	гл.	V	абмяжкоўваць	ограничивать
扩充	kuòchōng	гл.	VI	пашыраць; распаўсяджаць	расширять; распространять
扩散	kuòsàn	гл.	VI	распырскваць; рассейваць	разбрзыгивать; рассеивать
扩张	kuòzhuāng	гл.	VI	пашыраць; распаўсяджаць	расширять; распространять
来	lái	гл.	I	прыходзіць; прыбываць	приходить; прибывать
来源	láiyuán	сущ.	VI	крыніца	источник

来自	lái zì	гл.	V	адбываца; з; ад	происходить; из; от
捞	lāo	гл.	VI	здабываць; заграбаць; нажывацца	извлекать; загребать; наживаться
了解	liǎo jí ē	гл.	III	разумець	понимать
冷却	lěng què	гл., прил.	VI	астуджаць; астуджэнне	охлаждать; охлаждение
离开	lí kāi	гл.	III	з'ехаць; пакінуць	уехать; покинуть
联合	lián hé	гл.	V	злучаць	соединять
联盟	lián ménɡ	сущ.	VI	саюз; аўяднанне	союз; объединение
联系	lián xì	гл.	IV	звязвацца; злучаць	связываться; соединять
聊天	liáo tiān	гл.	IV	балбатаць	болтать
留	liú	гл.	IV	захаваць	оставить; сохранить
搂	lǒu	гл.	VI	абхапляць (руками); гарнуць	обхватывать (руками); сгребать
露	lòu; lù	гл.	V	з'яўляцца; выйдуць; выдаваць	появляться; обнаруживать; разглашать
率领	shuài lǐng	гл.	VI	узначальваць; весці;	возглавлять; вести;
骂	mà	гл.	V	камандаваць	командовать
迈	mài	сущ., гл.	VI	сварыцца	ругаться
迈	mài	сущ., гл.	VI	крочыць; сыходзіць	шагать; уходить
麦克风	màikèfēng	сущ.	V	мікрофон	микрофон
蔓延	màn yán	гл.	VI	паўзі (пра расліны); распаўсяджацца	ползти (о растениях); распространяться
冒充	mào chōng	гл.	VI	выдаваць сябе за каго- небудзь	выдавать себя за кого- либо
蒙	mēng; méng;	сущ.	VI	пакрываць; цемра;	покрывать; темнота;
蒙	mēng	гл.		непісьменнасць	неграмотность
昧	mī; mí	гл.	VI	жмурыцца	шуриться; жмуриться
摸	mō	гл.	V	чапаць; спрабаваць;	пробовать;
				правяраць	проверять
抹杀	mǒ shā	сущ., гл.	VI	звесці на нішто;	свести на нет;
				перакрэсліць	перечеркнуть
拿	ná	гл., пр.	III	браць; атрымліваць;	брать; получать; хватать
				хапаць	
能	néng	сущ., гл.	I	магчы; умець; быць здольным	уметь; быть способным
				мочь;	
念	niàn	сущ., гл.	V	думаць; вучыцца;	думать; учиться; мысль
				думка	
捏	niē	гл.	VI	браць у дробку;	брать в щепоть; мять;
				камячыць; ляпіць	лепить

拧	níng; nǐng; pìng	прил., гл.	VI	упарты; укручваць	упрямый; завёртывать
弄	nòng;lòng	сущ., гл.	IV	рабіць; гуляць; делать; играть; добывать; задбываць; песенька; песенка; игрушка;	
挪	nuó	гл.	VI	цацка; завулак перамяшчаць	проулок перемещать
趴	pā	гл.	VI	ляжаць на жывице; лежать на животе; схіліцца	склониться
拍	pāi	сущ., гл.	V	пляскаць; фатаграфаваць; адправіць; хлопушка	хлопать; фотографировать; отправить; хлопушка
派	pài	сущ., гл.	V	група; ручай; камандаваць	группа; ручей; командовать
畔	pàn	сущ., гл.	VI	мяжка; край; хавацца	граница; край; скрываться
陪	péi	сущ., гл.	IV	суправаджаць; скласці	сопровождать; составить
捧	pěng	гл.	VI	кампанію; кампаньён	компанию; компаньон
碰见	pèngjiàn	гл.	V	трымаць; несці;	держать; нести;
				усхваляць	восхвалять
				сустрэць (выпадкова)	встретить (случайно)
披	pī	сущ., гл.	V	накінуць; накінуць; накинуть; набросить;	
				треснуць; расколіна треснуть; трешина	
劈	pī;pī	сущ., гл.	VI	падзяляць;	разделять; раскалывать;
				расколваць; клін	клип
飘	piāo	прил., гл.	V	ляцець; хуткі;	лететь; быстрый;
				легкадумны	легкомысленный
平	píng	сущ., гл.	V	роўні; гарызантальны;	ровный; горизонтальный;
				тальны;	свет; мир; разравнивать
				разраўноўваць	
凭	píng	сущ.	V	спадзявацца;	полагаться; основываться;
				грунтавацца; сведчан	свидетельство; основание
				не; падстава	
泼	pō	прил.гл.	VI	ліць; энергічны;	лить; энергичный;
				бурны; нахабны	бурный; нахальный
颇	pō	прил., нареч.	VI	вельмі; вельмі; у	очень; весьма;
				некаторай ступені	в некоторой степени
破例	pòlì	гл.	VI	парушаць традыцыю; небывалы	нарушать традицию; небывалый
扑	pū	сущ., гл.	VI	біць; пляскаць	бить; хлопать
染	rǎn	гл.	VI	афарбоўвацца;	окрашиваться; пачкаться;
				пэцкацца; макрэць	намокать
让	ràng	сущ., гл.	II	дазваляць; прымушаць;	разрешать; заставлять;
				запрашаць; падатліваць	приглашать; уступчивость
绕	rào	гл.	V	акружанаць; абмотваць;	окружать; обматывать;
				абыходзіць	обходить

扔	rēng	гл., нареч.	IV	кідаць; ламаща	выкідаць; ломаться	бросать; выбрасывать;
容纳	róngnà	гл.	VI	мясціць; змяшчаць	улучаць; вмешаць	включать; умещать
揉	róu	гл.	VI	щерці; камічыць	расціраць; тереть; растирать; мять; комкатъ	
洒	sǎ	гл.	V	паліваць; апырскваць	поливатъ; обрызгивать;	
散发	sànfan	гл.	VI	шырыць; распыляць	рассыпать	
杀	shā	гл.	V	шырыць; раздаваць	распространять; раздавать	
筛选	shāixuǎn	гл.	VI	забіаць; знішчаць	убивать; уничтожать;	
晒	shài	гл.	V	адсяваць; адбіраць; адбор	истреблять	
闪烁	shǎnshuò	гл.	VI	сушыць на сонцы; гроцца	отсеиватъ; отбирать; отбор	
捎	shāo	гл.	VI	мигацець; зіхацець	мерцать; мигать; сверкать	
哨	shào	суш.	VI	закрануць; занесці	затронуть; занести	попутно
设立	shèlì	гл.	VI	дазор; пост; каравул	дозор; пост; караул	
申报	shēnbào	гл.	VI	заснаваць; стварыць	основать; создать	
伸	shēn	гл.	V	выцягваць; распаўсюджваць	вытягивать; распространять	
胜负	shèngfù	гл.	VI	перамога ці параза; зыход бітвы; зыход	победа или поражение; исход сражения; исход	
盛开	shèngkāi	гл.	VI	канчатковы вынік	окончательный результат	
实行	shíxíng	гл.	V	расквітаць; квітнець	расцветать	пышным
实现	shíxiān	гл.	V	ажыццяўляць	цветом; буйно цвети	
拾	shí	гл.	VI	рэалізоўваць	осуществлять	
使	shǐ	суш., гл.	III	падабраць; збіраць	подобрать; собирать	
使劲	shǐjìn	гл.	V	скарыстаць; прымусіць	использовать; заставить	
示范	shìfàn	гл.	VI	старацца; прикладаць	стараться; прилагать	
示意	shìyì	гл.	VI	намаганні	усилия	
				паказаць прыклад	показать пример	
				даць зразумець; даць	дать понять; дать знак	
				знак		

事先	shìxiān	нареч.	V	загадзя	заранее
试	shì	гл., нареч.	IV	спрабаваць; іспытываць	пробовать; испытывать
是	shì	сущ., гл.	I	звязак ёсць; быць; связка есть; быть;	
适合	shìhé	гл	VI	з'яўляцца; так; праўда адпавядзіць	являться; да; правда соответствовать;
收	shōu	сущ., гл.	IV	атрымваць; набіраць; прыбіраць	получать; убирать
授予	shòuyǔ	гл.	VI	ганараваць	удостоить
要	shuā	гл.	VI	гуляць; размахваць; играть; разыгрываць	размахивать; разыгрывать
摔	shuāi	гл.	V	упасці; грымнуць; упасть; кідаць; штурляць	грохнуться; бросать; швырять
甩	shuāi	гл.	V	махачь; размахваць; кідаць	махать; бросать
双方	shuāngfāng	сущ.	V	абодва бакі	обе стороны
伺候	cíhou	гл., сущ.	VI	даглядаць; догляд	ухаживать; уход
耸	sǒng	гл.	VI	заахвочваць; ўтаворваць; палохаць (циа); ўзыышацца; уздымацца	поощрять; уговаривать; путать(ся); возвышаться; вздыматься
送	sòng	гл.	II	пасылаць; дарыць; выпраўляць	посылать; проводить
搜索	sōusuǒ	гл.	VI	шукаць; абшукваць	искать; разыскивать; обыскивать
苏醒	sūxǐng	гл.	VI	ачуняць; абудзіцца; прыйсці ў сябе	очнуться; пробудиться;
塑造	sùzào	гл.	VI	ляпіць; рабіць; фарміраваць	прийти в себя лепить; ваять; формировать
算	suàn	сущ., гл.	IV	лічыць; падлічваць; рахунак; разлік	считать; подсчитывать; счет; расчёт
损坏	sǔnhuài	гл.	VI	пашкодзіць; сапсаваць; паламаць	повредить; испортить; поломать
索赔	suōpéi	гл.	VI	патрабаваць кампенсацыі страт	требовать убытков возмещения
抬	tái	гл.	IV	падымаць; павышаць	поднимать; повышать
谈	tán	гл.	IV	гутарыць; абміяркоўваць;	беседовать; обсуждать
谈判	tánpàn	гл.	V	абміяркоўваць; весці перамовы	обсуждать; переговоры
探望	tànwàng	гл.	VI	глядзець; выглядваць; наведаць; адведаць	смотреть; высматривать; навестить; проводить

躺	tǎng	гл.	IV	легчы; ляжаць	лечь; лежать
趟	tāng	гл.	IV	ступаць; хадзіць; ступать; ходить; бродить; блукаць; пляскаць шлëпать (напр. по воде; (напр. па вадзе; траве; траве; грязи; снегу) бруду; снезе)	
掏	tāo	гл.	VI	вымаць; выцягваць	вынимать; вытаскивать
逃	táo	гл.	V	бегчы; ўцячы; бежать; убежать; ўхіляцца; пазбягаць уклоняться; избегать	
逃避	táobì	гл.	V	схавацца; ўцячы; укрыться; спрятаться; ўхіляцца убежать; уклоняться	
讨论	tǎolùn	гл.	IV	абмяркоўваць; дышктуваць	обсуждать; дискутировать
特色	tèshè	сущ.	VI	характэрна рыса; асаблівасць	характерная черта; особенность
特征	tèzhēng	сущ.	V	асаблівасць; адметная прыкмета	особенность; отличительный признак
提	tídī	гл.	V	трымаць у руце; держать в руке; падымаць; несці (за поднимать; нести (за ручку)	
提倡	tíchàng	гл.	V	вылучыць; пакласці пачатак; выступіць з начало;	выдвинуть; положить иініцыятывой
提炼	tíliàn	гл.	VI	чысціць; гартаўваць; прапальваць	очищать; прокаливать; прожигать; закалять
提示	tíshì	гл.	VI	нагадваць; паказваць; падказваць	напоминать; указывать; подсказывать
提议	tíyì	гл.	VI	уносіць прапанову; вносить предложение; падымаць (ставіць)	поднимать (ставить) пытацьне
体现	tǐxiàn	гл.	V	ажыццяўляць; ўласбіяць (цица)	осуществлять; воплощать(ся)
体验	tǐyàn	гл.	V	выпрабаваць; прачуць; перажыць	испытать; прочувствовать;
挑拨	tiǎobō	гл.	VI	правакаваць	пережить провоцировать
挑战	tiǎozhàn	гл.	V	кідаць вызылік	бросать вызов
调整	tiáozhěng	гл.	V	рэгуляваць; парадкаваць	регулировать; упорядочивать
跳跃	tiàoyuè	гл.	VI	скакаць	прыгать
听	tīng	гл.	I	слухаць; слухацца	слушать; слушаться
停止	tíngzhǐ	гл.	IV	спыняць; прыпыняць	прекращать; приостанавливать
统一	tǒngyī	гл.	V	аб'яднаць (цица); уніфікаваць	объединить (ся); унифицировать

投机	tóujī	гл.	VI	прыстасоўвацца	приспособливаться
投掷	tóuzhì	гл.	VI	кідаць	бросать; кидать; метать
吐	tùtǔ	гл.	V	ванітаваць; пляваць; тошніць; высоўваць	тошнить; плевать; высовывать
推	tuī	гл.	IV	штурхаць; звалъваць толкать; сваливать (напр.; (напр.; адказнасць); (напр.; адкласці (напр.; сход)	(напр.; ответственность); отложить (напр.; собрание)
推广 <sup>+</sup>	tuīguāng	гл.	V	пашираць; развіваць; распаўсюджаць	расширять; развивать; распространять
推荐	tuījiàn	гл.	V	рэкамендаваць; вылучаць	рекомендовать; выдвигать
退	tuì	гл.	V	адступаць; вярнуць; отступать; вернуть; аддаць; выйсі (напр.; отдать; выйти (напр.; из з арганізацыі); лініяць организациі); лініяць	з арганізацыі); лініяць организациі); лініяць
脱	tuō	гл.	IV	зняць (вопратку; сняць (одежду; обувь); абутак); выпасці (аб выпасць (о волосах); валасах); прапусціць	зняць (вопратку; сняць (одежду; обувь); абутак); выпасці (аб выпасць (о волосах); валасах); пропустить
妥协	tuǒxié	гл.	VI	ісці на кампроміс; ідти на компроміс; згаджацца	соглашаться
挖掘	wājué	гл.	VI	выкопваць; раскрываць	выкапывать; вскрывать
完毕	wánbì	гл.	VI	завяршыць; скончыць	завершить; кончить
吸收	xīshōu	гл.	V	убіраць; паглынаць	всасывать; впитывать; вбірать; поглощать
吸引	xīyín	гл.	IV	далучаць; прыцягваць	вовлекать; привлекать
系列	xìliè	сущ.	VI	серыя; калекцыя;	серия; коллекция; ряд шэраг
吓	xià	гл.	V	палахачь; запалохваць	пугать; запугивать; устрашать
夏令营	xiàlìngyíng	сущ.	VI	летні лагер; летняя школа	летний лагерь; летняя школа
衔接	xiánjíē	гл.	VI	звязваць; злучаць	связывать; соединять
陷入	xiànlìng	гл.	VI	патрапіць; загразнуць; праваліцца	попасть; провалиться
响应	xiǎngyìng	гл.	VI	адгукнуцца	откликнуться; отзваться
想象	xiǎngxiàng	гл.	V	ўяўляць; фантазіяваць	воображать; представлять; фантазировать
象征	xiàngzhēng	гл.	V	сімвал; эмблема; знак	символ; эмблема; знак
歇	xiē	гл.	V	адпачываць; спыніць	отдыхать; остановить; прекратить
协调	xiétiáo	гл.	V	каардынаваць; ўзгадняць	координировать; согласовывать

携带	xiédài	гл.	VI	мець пры сабе; браць з собой	иметь при себе; брать с собой
形容	xíngróng	гл.	V	адлюстроўваць; апісваць	изображать; описывать
修改	xiūgǎi	гл.	V	змяняць; рэдагаваць; выпраўляць	изменять; редактировать; исправлять
绣	xiù	гл.	VI	вышываць	вышивать
需要	xūyào	гл.	III	неабходна; патрабавацца	необходимо; требоваться
叙述	xùshù	гл.	V	выкладаць; распавядань	излагать; повествовать
悬挂	xuánguà	гл.	VI	павесіць; вісець	повесить; висесть
选拔	xuǎnbá	гл.	VI	выбіраць; адбіраць; вылучаць (на пасаду; пост)	выбирать; отбирать; выдигать (на должность; пост)
选择	xuǎnzé	гл.	III	выбіраць; адбіраць	выбирать; отбирать
寻觅	xúnmì	гл.	VI	шукаць; адшукваць	искать; разыскивать
寻找	xúnzhǎo	гл.	V	шукаць; адшукваць; падшукваць	искать; разыскивать; подыскивать
询问	xúnwèn	гл.	V	пытанаць; распытваць; запытваць	спрашивать; расспрашивать; запрашивать
训练	xùnliàn	гл.	V	навучаць; рыхтаваць; троніраваць	обучать; готовить; тренировать
宴会	yànhuì	сущ.	V	банкет; званы абед	банкет; званный обед
样子	yàngzi	сущ.	IV	выгляд; мадэль; фасон; прыклад; узор	вид; модель; фасон; пример; образец
邀请	yāoqǐng	гл.	IV	запрашаць	приглашать
摇	yáo	гл.	V	тросci; гайдыць; хістань; махаць	трясти; качать; шатать; махать
咬	yǎo	гл.	V	кусаць; грызці	кусать; грызть
要	yāoyào	гл.	III	патрабаваць; хацець; жадаць; збірацца	требовать; хотеть; желать; собираться
依据	yījù	сущ., пр.	VI	грунтавацца на; падставе	основываться на; на основании
依托	yītuō	гл.	VI	абапірацца; спадзявацца	опираться; полагаться
以免	yǐmiǎn	гл.	VI	каб пазбегнуць	во избежание
议论	yìlùn	гл.	V	абмяркоўваць; разважаць; судзіць	обсуждать; рассуждать; судить
引导	yǐndǎo	гл.	VI	весці за сабой; накіроўваць	вести (за собой); направлять

引起	yǐngqǐ	гл.	IV	у́збуждаць; вы́клікаць	возбуждать; вызывать
迎接	yíngjiē	гл.	V	сустракаць; вітаць	встречать; приветствовать
迎面	yíngmiàn	гл.	VI	сустречны; лабавы; насустроч	встречный; лобовой; навстречу
赢	yíng	гл.	IV	вы́йграць; перамагчы	выиграть; победить
影响	yǐngxiǎng	сущ., гл.	IV	уплываць; уплыў	влиять; воздействовать; влияние
用	yòng	гл.	IV	ужываваць; выкарыстоўваць; ужывацца	употреблять; использовать; применять
犹如	yóurú	гл.	VI	санпраўды; як; нібы; падобна	точно; как; словно; подобно
有	yǒu	гл.	III	мець; валодаць	иметь; обладать
有趣	yǒuqù	прил.	IV	шкіавы; займальны	интересный; занимателный
娱乐	yúlè	сущ.	V	забаўка; захапленне	развлечение; увлечение
予以	yǔyǐ	гл.	VI	даць; аказаць	дать; оказать
预赛	yùsài	сущ.	VI	адборачныя спаборніцтвы	отборочные соревнования
遇到	yùdào	гл.	IV	сустракацца з; наштурхоўвацца на; сутыкацца з	встречаться с; наталкиваться с; сталкиваться с
愈	yù	гл.	VI	пераўзыходзіць; быць мацней	превосходить; сильнее
原因	yuányīn	сущ.	IV	прычына; нагода; падстава	причина; повод
原则 缘故	yuánzé yuángù	сущ.	V	прынцып	принцип
源泉	yuánquán	сущ.	VI	крыніца	родник; источник
约会	yuēhuì	сущ., гл.	IV	спатканне; сустрэча; назначыць сустрочу	свидание; встреча; назначить встречу
砸	zá	гл.	VI	расціскаці; біць; пабіць	раздавливать; бить; ударять; разбить
攒	zān	гл.	VI	збіраць	копить; собирать
赞助	zànzhù	гл.	VI	садзейнічаць; падтрымліваць	содействовать; поддерживать
增添	zēngtiān	гл.	VI	павялічваць; дадаваць	увеличивать; добавлять
赠送	zèngsòng	гл.	VI	падарыць; паднесці	подарить; преподнести
摘	zhāi	гл.	V	збіраць; зрывать; здымаяць	собирать; срывать; снимать

沾光	zhānguāng	гл.	VI	дзякуочы; з-за	благодаря; из-за
展开	zhǎnkāi	гл.	V	прам.; перан.; сэнс:	раскрыть; прям.; перен.
展示	zhǎnshì	гл.	VI	раскрываць дэманстрацаць	развернуть раскрывать; демонстрировать
站	zhànt	гл.	III	стаяць; устаць (на ногі); сплыніца	стоять; встать (на ноги); остановиться
找	zhǎo	гл.	II	шукаць; адшукваць	искать; разыскивать
召开	zhào kāi	гл.	V	склікаць; ладзіць	созывать; устраивать
照顾	zhàogù	гл.	III	клапаціца; турбавацца; прымачь да ўвагі	заботиться; беспокоиться; принимать во внимание
折	zhé	гл.	VI	зламаць; пераламаць; выгінаць	сломать; переломить; изгибать
针对	zhēnduì	гл., пр.	V	акцэнтаваць; улічваючы; у адпаведнасці з	акцентировать; учтывая; в соответствии с
争论	zhēnglùn	гл.	V	спрачацаца	спорить
睁	zhēng	гл.	V	расплюшчаваць (вочы)	раскрывать (глаза)
挣钱	zhèngqián	гл.	V	зарабляць	зарабатывать
支撑	zhīchēng	гл.	VI	падпіраць; падтрымліваць; абапіраца	подпирать; поддерживать; опираться
支持	zhīchí	гл.	IV	падтрымліваць	поддерживать
知道	zhīdào	гл.	II	ведаць; разумець	знать; понимать
主办	zhǔbàn	гл.	VI	кіраваць; адказваць за	руководить; отвечать за
主导	zhǔdǎo	гл.	VI	кіраваць	руководить; управлять
拽	zhuài	гл.	VI	чягнуць; валакчы	тащить; волочить; тянуть
转达	zhuǎndá	гл.	VI	передаць; давесці да ведама	передать; довести до сведения
转告	zhuǎnxīn	гл.	V	передаваць	передавать
转移	zhuǎnyí	гл.	VI	перасоўваць; пера- рухаць	перемещать; передвигать
转折	zhuǎnzhé	сущ.	VI	залом; зігзаг; супраць- пастаўленне	излом; зигзаг; противопоставление
庄严	zhuāngyán	прил.	VI	ўрачысты; величны	торжественный; величественный
庄重	zhuāngzhòng	прил.	VI	сур'ёзны; салідны; важны	серъёзный; солидный; важный
准备	zhǔnbèi	гл.	II	рыхтаваць; рыхта- вацца	готовить; готовиться

走	zǒu	гл.	II	ісці; з'ехаць; страціць	идти; уехать; потерять
组成	zǔchéng	гл.	IV	утварыць; сфарма- ваць; скласці	образовать; сформи- ровать; составить
组合	zǔhé	сущ., гл., прил.	V	аб'ядноўваць; камбі- наваць; складаць; складовы	объединять; комбини- ровать; складывать; составной
组织	zǔzhī	сущ., гл.	IV	арганізаваць; аргані- зація	организовать; организация
最好	zuìhǎo	прил.	IV	лепшы; найлепшы	лучший; наилучший

## 28. 虚词 (副词、介词、连词、语气词)

### Служебные слова (наречия, предлоги, союзы и модальные частицы)

汉语	拼音	词性	级别	白俄语	俄语
包括	bāokuò	pr.	IV	уключна; у тым ліку	включительно; в числе
被	bèi	pr.	III	службовае слова для выразу пасіву	служебное слово для выражения пассива
比	bǐ	прил., сущ., пр., нареч.	II	параўнанне	сравнение
比较	bǐjiào	сущ., пр. нареч.	III	параўнанне; пары- ноўваць; парыўнальна	сравнение; сравнивать; сравнительно
从	cōng	пр.	II	з; ад; са; па; праз; каля	из; от; с; по; через; около
对	cóng	пр.	IV	да; у; на; пра; па	к; в; на; о; по
属于	shǔyù	пр.	V	прыналежаць; нале- жаць	принадлежать; относиться (к чему-л.)
至于	zhìyú	пр.	V	да	До

#### 连词 (союзы)

伴随	bànsuí	союз	VI	суправаджаць; суправаджае	сопровождать; 相伴
并且	bìngqìě	союз	IV	да таго ж; прычым	к тому же; притом
不但	bùdàn	союз	IV	не толькі	не только
不妨	bùfáng	союз	VI	варта было б; не следовало бы; не мешало пашкодзіла б	не мешало бы
不管	bùguǎn	союз	IV	нягледзячы на; па-за	независимо от
不管	bùguǎn	союз	VI	залежнасцю ад	независимости от
不过	bùguò	союз	IV	насуперак; нягле- дзячы на; па-за	вопреки; несмотря на; вне зависимости от
不仅	bùjǐn	союз	IV	але; аднак	но; однако
不禁	bùjīn	союз	VI	не толькі	не только
不堪	bùkān	союз	VI	мімаволі; не	невольно; не удержаться
不愧	bùkuì	союз	VI	ўтрымацца ад	от
不料	bùliào	союз	VI	невыносна; вельмі;	невыносимо; крайне; быть
				быць не ўстане	не в состоянии
				заслужана; нездарма	заслуженно; недаром
				нечакана	неожиданно

不惜	bùxī	союз	VI	не пашкадаваць чаго- небудзь; не спыняцца	не пожалеть чего-либо; не останавливаться перед
不止	bùzhǐ	союз	VI	не толькі; больш чым;	не только; больше чем;
才	cái	союз	III	безупынна толькі тады; толькі ў	безостановочно только тогда; только в
除非	chúfēi	союз	V	акрамя; за выклю- чэннем; няйнакш як	таком случае кроме; за исключением; не
除了	chúle	союз	III	за выключэннем;	иначе как
此外	cǐwài	союз	V	акрамя; апрач	исключая; кроме; помимо
从此	cóngcǐ	союз	V	акрамя таго	кроме того
从而	cóngér	союз	V	з гэтага часу	с этого времени
从来	cónglái	союз	V	у выніку чаго; тым	вследствие чего; тем
大概	dàgài	союз	IV	самым	самым
大约	dàyuē	союз	IV	дагэтуль; здаўна; ні-	до сих пор; издавна; ни-
但是	dànshì	союз	II	колі яшчэ	когда ещё
当	dāngdāng	союз	IV	напэўна	наверное
当然	dāngrán	союз	IV	прыйкладна; прыблізна	примерно;
到	dào	союз	II	але; аднак	приблизительно
到底	dàodǐ	союз	II	то; тады; калі	но; однако
得	dé	союз	II	даходзіць; дасягніць;	то; тогда; если
的	dedídí	союз	I	доходить; достигать; до;	
				к; да; у; на; дзеяслоўны	к; да; у; на; глагольный
				в; на;	суфикс;
				глагольный	суфикс;
				суфікс;	указывающий
				на дасягненне выніку	на достижение результата
				даходзіць	действия
				даходзіць	действия
				нарэшце	в конце концов
				павінна;	следует;
				варта;	
				должно;	
				дзеяслоўныя	
				суфікс;	
				глагольный	
				які	инфікс;
				выказвае	
				выражжающий	
				магчымасць	
				возможность	
				совершения	
				здзяйснення	
				дзеяня;	
				действия;	
				показатель	
				паказы	
				акалічнасці;	
				обстоятельства;	
				наступнай	
				за	
				следуючага	
				за	
				сказуемым	
				выказнікам	

的确	díquè	союз	VI	праўда; на самай правда; на самом деле; справе; сапраўды действительный
等	děng	союз	IV	і гэтак далей и так далее
都	dū dōu	союз	I	усе; разам; зусім; все; итого; совсем; даже; нават; горад; сталіца город; столица
对于	duìyú	союз	VI	на адносінах да; аб по отношению к; об
多么	duōme	союз	III	да такой ступені; як; до такой степени; как; колькі сколько
而	ér	союз	IV	i; але и; но
而且	érqìe	союз	III	да таго ж; прытым к тому же; притом
而已	éryǐ	союз	VI	не больш як; і толькі не более как; и только
反常	fǎncháng	союз	VI	незвычайны; необычный;
反倒	fǎndào	союз	VI	ненармальны ненормальный наадварот наоборот
反而	fānér	союз	V	наадварот; насупраць наоборот; напротив
反复	fǎnfù	союз	V	шматразова многократно
反正	fǎnzhèng	союз	V	так ці інакш; ва так или иначе; во всяком
反之	fǎnzhī	союз	VI	ўсякім выпадку случае насупраць напротив
仿佛	fǎngfú	союз	V	як быццам; падобна; как будто; похоже; что што
非	fēi	союз	V	не (ня) не
固然	gùrán	союз	VI	хоць; безумоўна хотя; безусловно
固有	gùyǒu	союз	VI	уласцівы; пастаянна свойственный; постоянно
和	hé	союз, прил.	I	i; з и; с
即便	jíbiàn	союз	VI	нават калі даже если
即使	jíshí	союз	IV	нават калі даже если
既然	jrán	союз	IV	раз ужо; паколькі раз уж; поскольку
继续	jìxù	союз	IV	працягваць; у працяг продолжать; в продолжение
假如	jiārú	союз	V	пры ўмове; што; калі при условии; что; если
假设	jiāshè	союз	VI	калі если
假使	jiāshǐ	союз	VI	калі; при ўмове если; при условии

假装	jiǎzhuāng	союз	V	як быцам	как будто
简直	jiǎnzhí	союз	V	проста-такі	прямо-таки
接着	jiězhe	союз	V	услед за гэтым; адразу	вслед за этим; сразу же
尽管	jǐnguǎn	союз	V	нягледзячы на; хоць і	несмотря на; хоть и
进而	jìnérr	союз	VI	больш за тое	более того
竟然	jìngrán	союз	IV	у выніку; у рэшце	в итоге; в конце концов
居然	jūrán	союз	V	рэшт насуперак чаканням; раптам	вопреки ожиданиям; вдруг
据说	jùshuō	союз	V	на словах .; кажуць .	по словам...; говорят...
可是	kěshì	союз	IV	але	но
况且	kuàngqiè	союз	VI	да таго ж	к тому же; при том
离	lí	союз	II	ад; без	от; без
例如	lìrú	союз	IV	напрыклад	например
例外	lìwài	союз	VI	выключэнне; выключча	исключение; исключительно
连	lián	союз	IV	разам з; запар; нават	вместе с; подряд; даже
连同	liántóng	союз	VI	разам з	вместе с
另外	lìngwài	союз	IV	акрамя таго	кроме того
然而	ránhér	союз	IV	але; аднак; усё ж	но; однако; всё же
然后	ránhòu	союз	III	пасля; потым	после; потом
如果	rúguǒ	союз.	III	калі	если
甚至	shènzhì	союз.	IV	аж да таго; што; нават	вплоть до того; что; даже
虽然	suīrán	союз.	III	хоць; нягледзячы на	хотя; несмотря на то; что
所以	suǒyǐ	союз	II	тое; што	
以便	yǐbiàn	союз	VI	таму	поэтому
以至	yǐzhì	союз	VI	аж да	вплоть до
以致	yǐzhì	союз	VI	у выніку чаго	в результате чего
则	zé	союз	V	тады; а; ж; то; у такім	и тогда; а; же; то; в таком
只要	zhǐyào	союз	IV	выпадку варта толькі	случае если только; стоит лишь

总而言之	zǒngéryázhī	союз	VI	карацей	кажучы;	одним словом; в общем и адным словам
总之	zǒngzhī	союз	V	рэзюмуючи;	карацей	рэзюмируя; короче говоря кажучы

### 语气词 (модальные частицы)

啊	à	межд.	III	a!	a!
哎呦	āiyōu	межд.	VI	yx!	yx!
唉	āi	межд.	V	ax! Нажаль!	ax! Увы!
吧	bā	межд.	II	канчатковая заахвоч- вальная часціца	конечная побудительная частица
嗯	ńg 、 ňg 、 ñ g 、 ñ 、 ñ 、 ñ	межд.	VI	a; ну; няўко	a; ну; неужели
过分	guòfèn	прил.	V	запішне	чаресчур
哈	hāhāhā	межд.	I	xa!	xa!
呵	hē	межд.	VI	a!	a!
嗨	hēihāi	межд.	VI	ox!	ox!
嘿	hēi	межд.	VI	эй!	эй!
哼	hnghēng	межд.	VI	ox!	ox!
啦	la	межд.	VI	канчатковая часціца	конечная частица
吗	má;ma;má	межд., нареч.	I	пытальная што; які	вопросительная частица; что; какой
嘛	má; ma	межд.	VI	жа; бо	же; ведь
呢	ne; ní	межд., сущ.	I	пытальная жа	вопросительная частица; же
哦	ó;ò;é	межд., сущ.	VI	м-м; а	м-м; а
哇	wā	межд	I	bay!	bay!
为什么	wèishénme	межд.	II	чаму	почему
喂	wèi	межд.	I	алё	алло
呀	yā	межд.	IV	ого! эх!	ого! эх!

### 副词 (паречия)

必定	bìding	нареч.	VI	абавязкова; непазбежна	обязательно; неизбежно
必须	bìxū	нареч.	III	неабходна; абавязкова	необходимо; обязательно

别	bié	гл., прил., нареч.	II	не; не трэба; іншы	не; не следует; другой
并非	bìngfēi	нареч.	VI	зусім не	отнюдь не
不	bù	нареч.	I	ня не	не
不得不	bùdèbù	нареч.	IV	необходима; быць вы- мушаным	необходимо; быть вынуж- денным
侧面	cèmiàn	нареч., сущ.	VI	бок; профіль; пабочны; ускосны	сторона; профиль; побочный; косвенный
彻底	chèdǐ	нареч.	V	цалкам; да канца; паслядоўна	полностью; до конца; последовательно
成心	chéngxīn	нареч.	VI	наўмысна	намеренно
充分	chōngfèn	прил., сущ., нареч.	V	цалкам; дастатковы; поўны	полностью; достаточный; полный
初步	chūbù	нареч.	VI	пачатковы; первы крок	начальный; первый шаг
大肆	dàsì	нареч.	VI	адвольна; настырна	произвольно; безудержно
单独	dāndú	прил., сущ., нареч.	VI	асобны; адзін	отдельный; один
凡是	fánshì	нареч.	V	кожны	всякий; каждый
非常	fēicháng	нареч.	II	вельмі; надзвычай	очень; чрезвычайно
非法	fěifǎ	нареч.	VI	незаконны	незаконный
格外	géwài	нареч.	V	асабліва; выключна	особенно; исключительно
更加	gèngjiā	прил., нареч.	V	яшчэ больш	ещё более
共同	gòngtóng	нареч.	IV	сумесна; аднолька	совместно; одинаково
姑且	gūqiè	нареч.	VI	пакуль; на первы час; як патрапіла	пока; на первое время; как попало
还	hái	нареч., союз	II	яшчэ	ещё
毫无	háowú	нареч.	VI	цалкам не; зусім ня	совершенно не; совсем не
何必	hébì	нареч.	V	навошта; да чаго	зачем; к чему
何况	hékuàng	нареч.	V	тым больш	тем более
很	hěn	нареч.	I	вельмі	очень
互相	hùxiāng	нареч.	IV	узаемна; адзін аднаго	взаимно; друг друга

或许	huòxǐ	нареч.	VI	магчыма	возможно
及时	jíshí	нареч.	IV	своечасова; неадкладна	вовремя; немедленно
极	jí	нареч., сущ.	III	надзвычайна; вышэй- шая крапка; край- насць	чрезвычайно; высшая точка; крайность
极其	jíqí	нареч.	IV	надзвычай	чрезвычайно
极限	jíxiànl	нареч.	VI	мяжа; максімальны	предел; граница; максимальный
急忙	jímáng	нареч.	V	паспешліва; спяшаща	поспешно; спешить
几乎	jīhū	нареч.	III	амаль	почти
加剧	jiājù	нареч.	VI	абвастрыца; ўзмац- ніцца	обостриться; усилиться
间接	jiànjiē	нареч.	VI	прамежкавы; апасрод- кавана	промежуточный; опосре- дованно
简要	jǐanyào	нареч.	VI	коратка; сцісла	кратко; вкратце
交叉	jiāochā	нареч.	VI	перасякаца; скрыжа- ванне	пересекаться; пересечение
皆	jiē	нареч.	VI	усе	все
尽量	jǐnliàng	нареч.	V	усімі сіламі; цалкам	всеми силами; полностью
经常	jīngcháng	нареч.	III	часта	часто
绝对	juéduì	нареч.	V	абсолютна	абсолютно
可能	kěnéng	нареч.	II	магчыма	возможно
可惜	kěxī	вв.сл.	IV	шкада; на жаль	жалко; к сожалению
可以	kěyǐ	нареч.	II	можна	можно
肯定	kěndìng	нареч.	IV	безумоўна	безусловно
恐怕	kǒngpà	нареч.	IV	верагодна	вероятно
快	kuài	прил., нареч.	II	хутка; хуткі	быстро; быстрый
了	liǎole	нареч.	I	часціца прошлага часу	частица прошедшего времени
类似	lèisì	нареч.	VI	як быццам; падобны	как будто; похожий
立即	lìjí	нареч.	V	адразу	сразу же
立刻	lìkè	нареч.	V	неадкладна	немедленно
连忙	liánmáng	нареч.	V	хутка; паспешна	быстро; поспешно

晾	liàng	гл.	VI	сушыць	сушить
陆续	lùxù	нареч.	V	паслядоўна; адзін за адным	последовательно; один за другим
轮流	lúnliú	нареч.	V	па чарзе	поочерёдно
屡次	lǚcì	нареч.	VI	неаднаразова; часта	неоднократно; часто
略微	luèwēi	нареч.	VI	ледзь-ледзь; крыху	чуть-чуть; немного
免得	miǎnde	нареч.	VI	каб пазбегчы	во избежание; чтобы не
明显	míngxiǎn	прил., нареч.	V	відавочны; відавочна	очевидный; оче-видно
哪怕	nǎpà	нареч.	V	нават калі	даже если
难道	nánào	нареч.	IV	няўжо	неужели; разве
难免	nánmǐan	нареч.	VI	непазбежна	неизбежно
宁可	nìngkě	нареч.	V	лепш; пераважна	лучше; предпочтительно
偶然	ǒurán	прил., нареч.	V	нечакана; выпадкова; неожиданно;	случайно;
颇	pō	прил., нареч.	VI	выпадковы вельмі; вельмі; у	случайный очень; весьма; в
扔	rēng	гл.	IV	некаторай ступені кідаць; выкідаць;	некоторой степени бросать; выбрасывать;
				ламашца	ломаться
仍旧	réngjiù	нареч.	VI	па-старому; па-	по-старому; по-прежнему
仍然	réngrán	нареч.	IV	ранейшаму па-ранейшаму;	по-прежнему; до сих пор
				гэтага часу	
日益	rìyì	нареч.	VI	што ні дзень; з кожным днём	день ото дня; с каждым днём
稍微	shāowēi	нареч.	IV	злётку; крыху	слегка; немного
剩	shèng	гл., сущ., нареч.	IV	рэштка; лішак; заста-ваца; вельмі	остаток; избыток; оставаться; весьма; очень
十分	shífēn	нареч.	IV	вельмі; у поўнай меры	очень; весьма; в полной мере
势必	shìbì	нареч.	VI	неадменна; няўхільна	непременно; неизбежно
试	shì	гл., нареч.	IV	спрабаваць; прымя-раць; іспытываць	пробовать; примерять; испытывать
是否	shìfǒu	нареч.	V	так ці не; ці	да или нет; ли
首先	shǒuxiān	нареч.	IV	спачатку; перш; сначала; сперва; в первую	
				перадусім; першае	очередь; во-первых
顺便	shùnbìàn	нареч.	IV	адначасна; пры	
				выпадку	попутно; при случае
丝毫	sīháo	нареч.	V	нікчэмная колькасць; ёта; крыху; перад	ничтожное количество; чуть-чуть; перед
				адмаўленнем: ані	адманием: отрицанием

私自	sīzì	нареч.	VI	самовольна; дозволу; употай	без	самовольно;	без
太	tài	нареч.	I	занадта		разрешения; украдкой	
倘若	tǎngruò	нареч.	VI	калі; у выпадку; калі	если;	в случае;	если
挺	tǐng	нареч.	IV	вельмі;	вельмі	очень;	крайне
突然	tūrán	нареч.	III	раптам;	нечакана;	вдруг;	неожиданно;
完全	wánquán	нареч.	IV	знянаць		внезапно	
完全	wánquán	нареч.	IV	цалкам;	зусім	полностю;	целиком;
玩意儿	wányìér	сущ.	VI	цацка		игрушка	
万分	wànfēn	нареч.	VI	надзвычайна		чрезвычайно	
往常	wǎngcháng	нареч.	VI	звычайна; заўсёды	обычно;	обыкновенно;	
为期	wéiqī	нареч.	VI	тэрмінам;	на які-	сроком;	на какой-либо
为首	wéishǒu	нареч.	VI	небудзь тэрмін		срок	
唯独	wéidú	нареч.	VI	на чале з кім-небудзь	во главе с кем-либо		
未必	wèibì	прил.	V	толькі;	у адзінотку;	только;	один
未免	wèimǐan	нареч.	VI	не абавязкова		неизбежатльно	
问	wèn	гл.	II	не абмінуць;	не ўнікнуць;	не миновать;	не избежать;
无比	wúbí	нареч.	VI	занадта		слишком уж	
无从	wúcóng	нареч.	VI	пытаща		спрашивать	
无非	wúfēi	нареч.	VI	няма адкуль;	не з чаго	не откуда;	не с чего
无论	wúlùn	нареч.	IV	няйнакш;	як;	не иначе;	как.; не без того;
无论	wúlùn	нареч.	IV	якаб...		чтобы...	
勿	wù	нареч.	VI	не кажучы	ўжо пра	не говоря	уже о
务必	wùbì	нареч.	VI	абавязкова		обязательно	
先	xiān	нареч.	III	раней;	спачатку;	раньше;	сначала; прежде
显得	xiǎnde	нареч.	V	быть	здавацца	выглядеть;	казаться
显然	xiǎnrán	нареч.	V	ясна;	відавочна	ясно;	очевидно; явно
相当	xiāngdāng	нареч.	V	вельмі		очень	
相关	xiāngguān	нареч.	V	тычыцца;	быць звяза- ным з	касаться;	быть связан- ным с
向	xiàng	нареч.	II	быць звернутым	да;	быть обращённым	к;
				кірунак;	у кірунку	направление;	в направ- лении

像	xiàng	нареч.	III	як быццам бы; відаць; как будто бы; по-
幸亏	xìngkuī	нареч.	V	видимому; кажется на шчасце к счастью
循序渐进	xúnxùjìànjìn	нареч.	VI	паступова і планомерна поступово и планомерно
循序渐进	xúnxùjìànjìn	нареч.	VI	на рухацца наперад двигаться вперёд
要命	yàomìng	сущ., гл., нареч.	VI	забіць; вельмі; убить; крайне; в высшей степени
也	yě	нареч.	II	вышэйшай ступені таксама тоже
也许	yěxū	нареч.	IV	магчыма возможно
一边	yībiān	нареч.	III	з аднаго боку с одной стороны
一旦	yīdàn	нареч.	V	у выпадку; калі в случае; если
一定	yīdìng	нареч.	III	несумненна несомненно
一度	yí dù	нареч.	VI	аднойчы; раней; однажды; раньше; когда-то; как-то раз
一貫	yīguàn	нареч.	VI	калісъці; як-та раз паслядоўна; последовательно; няўхільна; нязменна неуклонно; неизменно
一会儿	yíhuǐr	нареч.	III	праз некаторы час через некоторое время
一律	yīlǜ	нареч.	VI	аднолькава; усе одинаково; все
一起	yīqǐ	нареч.	II	разам вместе
一向	yīxiàng	нареч.	VI	здаўна; заўсёды издавна; всегда
依次	yīcì	прил., нареч.	VI	па чарзе в порядке очереди; по порядку
依旧	yījiù	нареч.	VI	ўсё яшчэ; па-старому всё ещё; по-старому
依然	yīrán	нареч.	V	па-ранейшаму; үсё по-прежнему; всё также таксама
遗产	yíchǎn	нареч.	VI	спадчына наследство; наследие
已经	yǐjīng	нареч.	II	ужо уже
以	yǐ	нареч.	IV	пасродкам; у адпаведнасці з; для таго; ветствии с; для того; каб; з-за посредством; в соответствии; чтобы; из-за
以来	yǐlái	нареч.	V	з таго часу; як с того времени; как
亦	yì	нареч.	VI	таксама; аднак; тады; также; тоже; однако; тым не менш тогда; тем не менее
因此	yīncǐ	нареч.	IV	таму поэтому
因而	yīnér	нареч.	V	а таму; такім чынам а потому; следовательно
因为	yīnwèi	нареч.	II	бо; паколькі так как; поскольку

应该	yīnggāi	нареч.	III	варга; неабходна	следует; необходимо
尤其	yóuqí	нареч.	IV	асабліва	особенно
由	yóu	нареч.	IV	зыходзіць з; залежаць ад	исходить из; зависеть от
由于	yóuyú	нареч.	IV	так як	так как
又	yòu	нареч.	III	зноў; да таго ж	снова; к тому же
于是	yúshì	нареч.	IV	таму; у выніку	поэтому; в результате
与其	yǔqí	нареч.	V	замест таго, каб, у параўнанні з	вместо того, чтобы; по сравнению с
原来	yuánlái	нареч.	IV	першапачаткова; на самай справе	первоначально; на самом деле
越	yuè	нареч.	III	чым; тым; тым больш	чем; тем; тем более
昨	ză	межд.	VI	як; чаму	как; почему
再	zài	нареч.	II	зноў; яшчэ; затым	снова; ещё; затем
再三	zàisān	нареч.	V	шматразова	многократно
在	zài	нареч.	I	знаходзіцца; у; на	находиться; в; на
照常	zhàocháng	нареч.	V	як звычайна	как обычно
照样	zhàoyàng	нареч.	VI	як звычайна	как обычно
着	zhe	нареч.	II	суфікс дзеяслова, які паказвае на працяглы характар дзеяння ці на стан	суффикс глагола, указы- вающий на длительный характер действия или на состояние
正好	zhènghǎo	прил., нареч.	IV	як раз; дарэчы	как раз; кстати
正在	zhèngzài	нареч.	II	як раз у	как раз в
只好	zhǐhǎo	нареч.	IV	быць вымушаным;	быть вынужденным;
至少	zhìzào	нареч.	IV	даводзіцца як мінімум	приходится как минимум
终究	zhōngjiū	нареч.	VI	у рэшце рэшт	в конце концов
总是	zǒngshì	нареч.	III	заўсёды	всегда
总算	zǒngsuàn	нареч.	V	разам; у агульным і цэлым	в общем и целом
足以	zúyǐ	нареч.	VI	дастаткова, каб	быть достаточным для
最	zuì	нареч.	II	найбольш; вельмі; очень; наиболее; весьма; надзвычай; самы	чрезвычайно; самый

## 附录 Приложение

сущ.	名词
гл.	动词
прил.	形容词
нареч.	副词
мест.	代词
числ.	数词
пр.	介词
союз.	连词
межд.	叹词
сч.сл.	量词
идиом.	习惯用语

Справочное издание

**HSK 5000词分类汇编  
汉语·白俄语·俄语  
5000 слов к экзамену HSK**

Китайско-белорусско-русский  
тематический словарь

Составители:

**ФАНЬ Ди**

**Лю Юйин**

**АПРИАМАШВИЛИ** Нино Зезвовна и др.

Подписано в печать 31.12.2015. Формат 60×84  $\frac{1}{16}$ . Бумага офсетная. Ризография.  
Усл. печ. л. 12,15. Уч.-изд. л. 9,50. Тираж 50. Заказ 1006.

Издатель и полиграфическое исполнение: Белорусский национальный технический университет.  
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя  
печатных изданий № 1/173 от 12.02.2014. Пр. Независимости, 65. 220013, г. Минск.